


62 44473



Gartny, Tiska.

Wr. § 912

Treski na c̄gvaljach.-apavjadanní.  
Mensk-1924 god.

Späne auf den Wellen.  
Erzählungen.  
Minsk-1924.

W-518  
W-512



цішка гарны

ТРЭСКІ  
на  
ХВАЛЯХ



БЕЛАРУСКАЕ ВЫДАВЕЧТВА  
“САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ”  
МЕНСК 1924.

1765

Ба 44473

ЦІШКА ГАРТНЫ

ТРЭСКІ НА ХВАЛЯХ

АПАВЯДАНЬНІ

Бел. адд<sup>з</sup>  
1994 г.

912

Ба 44473



Беларускае Кооперацыйна-Выдавецкае Таварыства  
„Саведкая Беларусь“  
МЕНСК, 1924

100-809

ІНДУСТРАЛІІ

ГОСКІ АН ХРДАХ

ІНДУСТРАЛІІ

75. ^ 4. 2009

## СПАТКАНЬЕ.

На вуліцы зъмеркалася.

Залатыя, чырвоныя прамені заходзячага сонца аблівалі хібы хат крывавым водблескам.

Стаяла нязвычайная сьціш. Густы мяккі пах гароднае зелені і садовых кветак сьвежым імпатаам напаўнялі цёплае пыльнае паветра, робячы яго яшчэ болей душным і гнятучым.

У вёсцы, як і заўсёды, цякло жыцьцё ў звычайнай летнай клапоце, злыганай з тэрмінам касьбы і жнітва.

Адрэдку па вуліцы праяжджаў селянін з поля, варочалася адтуль-жа з мяшком травы сялянка. Бегалі і крычалі ля хат разьвістыя, бесклапотныя дзеци, брудныя, абарваныя, з пакудлачанымі валасамі.

Агапа сядзела ля вакна, устраміўшыся ўзрокам у вакно суседніе, Дзям'яна Гляка, хаты, дзе весела гулялі адсвятвы вагнёва-чырвонага променю. У яе галаве поўзалі ўпартыя, настойныя, ужо праз цэлы тыдзень не пакідаўшыя яе думкі, якія часткаю пераходзілі ў апрацаваны, абдуманы плян. Упілена, заглядаючы ў самыя захоўныя драбязы яго, Агапа абдумоўвала, стварала ўсялякія магчымасці да яго выпаўнення і ўчуткі парашала: —Болей чакаць ненамерана: няма магчымасці і няма сілы. Досі ўжо! Калі ня стану на цвёрдую нагу—не згаварыцца з імі ні зашто. Ды ім усё роўна незразумелы ні маё пачуцьцё, ні мой язык, ні... усё, што мяне акольвае. Вось ужо скора два гады, як жыцьцё ідзе не па тэй пуціне, на якой яны звыклі яго бачыць ідучым... Два гады, як згібла мінулае, а ім... нібы ўпартым, даруйце мне за вымову, казлом, хочацца свайго.

Пачуўся гук звону, зварушыўшы сонную вёску і дапомніўшы аб заўтрашнім спачынку—нядзелі.

Агапа паднялася з лаўкі, усталала і па старой прывычцы перажагналася ды глыбока ўздыхнула.

— Хутка прыдуць... А прыдуць—я і паведамлю іх, што далей кончана. Кіну-рыну і паеду—бо болей тут не магу заставацца, як яны сабе хочуць.

Агапа адварнулася на хату і міжвольна спыніла зірк на съцяне; портрэт, у пазалочанай аправе ручнога вырабу, прыцягнуў да сябе яе пагляд. Агапа падалася бліжэй к съцяне. Нярухома, усё ў адным палажэнні вось ужо болей году глядзеў на яе са съцяны яе Костусь, заліхвацкім, бравым, у хворменнай вопратцы чырвонага ахвіцэра, з рамухамі цераз плечы, папругаю і буйнай гвядзою на левым баку грудзей.

Кожны раз, як Агапа глядзела на портрэтку дарагога ёй чалавека—а глядзела яна траха ня кожную хвілю, знаходзячыся ў хаце—сэрца яе білася часьцей, цёплае пачуцьцё ўцехі напаўняла душу, а прагнае, калючае жаданьне—ехаць к міламу Костусю—катаўала яе да болі.

„Прыяжджай да мяне, у Н. Наша вайсковая часьць, посьле шасьцімесячнага быванья на позыцыі, знаходзіцца ў горадзе на спачынку. Спачываць будзем болей месяца. Я чакаю па службe падняцца вышэй і, можа стацца, застануся начальнікам гарнізону. Бач, я адлічыўся ў бойках, дастаў падзяку і за гэта мне даюць павышэннне“.

Так пісаў у лісьце да сваёй Агапы Костусь.

І яна тысячу разоў прачытаўала гэты ліст і кожны раз, перачытаючы яго, праглася да „жаданага Костуські“ ўсёю душою.

Але час бег, а варункі і абставіны дамашняга жыцця ўсё прашкаджалі ёй сарвацца з месца і паехаць. Праўда, крыху тут яшчэ віною былі і яе трусасць ды нерэшучасць. „Найду ці не найду Костуся, а ад бацькоў адарвуся... Тады заклянуць яны мяне, адракуцца назаўсёды. Бо супроціў іх волі мне прыдзецца зьбегчы ад іх,“ думала Агапа, калі сэрца прыводзіла да рашэння.

І так мінула каля месяца. Цэлы месяц! Як многа часу! Колькі вады за гэты час працякло, якія здарэньні маглі трапіцца ў жыцці Костуся, у яго жыцці, поўным раптоўных капрызаў долі!

Але пачуцьцё перамагала ўсё, сэрца патрабавала свайго. Уся істота яе заставалася абуранай неадчэпнымі думкамі аб ім, аб Костуську. Ня йшла на вум работа, кідалася з рук, нівоншта не займала, нішто ня цікавіла. Гэтак доўга жыла з ім, гэташчыра зблізілася, так прывыкла да яго, так пакахала! Хто-ж і што ў моцы разлучыць іх назаўсёды, палажыць непераходныя прашкоды да іх спатканьня?

— Кінь ты гадаць аб сім, цудная! Пакінь дурасць. Што ты ўгледзела ў ім самавітага, што з-вума сходзіш па ім? Кінь, Агапка,—у добрым настрою часамі ўгаварвала яе матка. А часамі, калі ёй дочка надазаляла сваім Костусем, сур'ёзна гра зілася:

— Выгнаць цябе, нягодніца, трэба да ўсіх чарцей. Усю сям'ю нашу апаскудзіць захацела... Злыгалася, шэльма, з бальшавіком і няма рады... З бальша-авіко-ом! Нібы няма лепшых хлопцаў на съвёце... Вось пачакай, прыдуць легіянэры, тады іншае запяеш... Ды праз яго і нам бяды не адкасьніцца будзе... Прычэпляцца—і аграбяць ці заб'юць за няма нішто, за жуліка якогась там... Выганім, Агапа, насурьеў кажу табе, калі не адрачэшся ад яго!..

— І трэба выгнаць! Волю сабе дала! Моц пачула... Праз бацькоў і не шманае! Пачакай, галубка, вазьму я цябе ў рукі!— ушчуваў Агапу і бацька.

І ўшчунак яго выводзіў Агапу са съцерпу ды яшчэ болей умацоўваў яе рашучасць уцячы хутчэй да Костуся, зьбегчы ад нядобрых бацькоў і ўжыць свае спаконныя мары. „З ім мне гэтак добра будзе! Начальнік гарнізону! Усе падчыняюцца яго распарадкам, усе яго слухаюць! Посьле гонкі, бяспрыхільнасці... Го, мой Костуськ!—марыла Агапа ў самоце.—„Не, паеду, паеду, паеду!“—пераказвала яна сама сабе, міжвольна ўтуруючы рэдкім, мерным ударами благаслаўлячага звону.— „Толькі, калі мне пайсьці з дому? І як пайсьці, каб ніхто ня знаў, ня бачыў, аднэй, цішком?“ гадала яна ўнатuze.

— Вечарам!—штосьці падсказала ёй:—Заўтра вечарам. Чаго-ж чакаць далей! Парашыла—дык выпаўняй...

Агапа як бытцам-бы на момант супакоілася: прайшлася некалькі разоў па хаце, уздоўж і ўпоперак, нават зацягнула напеў аднэй рэволюцыйнай песні, які збадзёрыў яе, падняў настрой і абудзіў ахвоту, а потым зноў прысела.

Прысела і радым узрокам пачала зъмяраць праз вакно съцены хатаў, садкі, вуліцу.

Так прайшло з паўгадзіны...

— Ну, ужо ідзе, ужо вяртаецца, ужо пачнецца,—раптам проказала яна самой сабе, нездавольна зарухала і адварнулася ад вакна з нейкай каразыліваю пасъпехаю.

— Спакою няма: толькі ўнялося сэрца, як ізноў...

Стук дзьвярэй і ўваход тут-жа ў хату Агапінай мацеры перабілі яе. Агапа змоўкла і адварнулася ў вакно.

А маці, Домна, высокая, гадоў пад сорак, кабета, поўная і стройная, з гладкім тварам, вайшла, акінула хату зіркам і, прыкмеціўшы дачку ў вакне, спынілася ў запечку.

— Ты ужо даўно дома?—чэрства запытала яна.

Агапа не адказала.

— Ты чуеш, ці не?—гульчэй вымавіла яна.

— Ня вельмі, — неахвотна адказала Агапа, міжвольна ўздрыгнуўшы.

— А бацька не прыяжджаў? — запытала маці.

— Не, — скрэзь зубы праказала Агапа.

— Нябось, ты ўсё дзъмешся... Не дастасе чагосці табе ў нас, крыйдзяць бедную... Не даюць волі дурнотаў чыніць... Мала сораму яшчэ прынясла бацьком, ды сплётак парадзіла сваймі дзеямі, дык яшчэ болей хochaцца надазаліць родным... Няхай, вось, паказваюць пальцамі на цябе: „Твая дачка ўліпла ў басяка, запісалася ў бальшавікі... Камуну ўздумала будаваць...“ Ад кожнага чуеш, кожны ўпікае... Эх, эх, і пасьпела-ж пераняць ліха ведае што... Што-й будзе з тваіх вытвараў... дачка, дачка!..

Домна цягнула-б далей касьціць сваю „ўпартую, непакорную“ дачку, але гоман яе чым далей, тым цішэу і рабіўся неразборным, заплутаным.

— І чаго яна грызецца... — падумала Агапа, якой рабілася няўрымна стаяць на адным мейсцы і слухаць матчыныя прычты. Яны гэтак ужо ўеліся ёй у косьці, так надазолілі! І яна то сударгна ўздрыгвала, садзючыць на лаўку, то нэрвоўна паднімалася. Задуменна ды змучаная цяжкімі думкамі яе тварына ўздрыгвала. Ад падышоўших сылёз расчырванелі вочы.

— Ды будзе вам, маці, расходзіцца: ўсё роўна ўжо вам мяне ня справіць. Давайце ляпей пад канец пагодзімся і... разыдземся ў ладох, — нерашуча, цярэбячы ў руках кончык хвартуха, праказала Агапа.

На яе твары празіяла ўхмылка.

Маці, ня ждучы гэткіх слоў ад дачкі, ажно ўздрыгнула.

— Што-о ты кажаш? — недаўменна запытала яна Агапу.

— Але, маці, заўтра я парашыла ехаць да Костуся. Ня-прыменна. І ня думайце перашкаджаць... Нічога не збаюся. Годзе... Рукі наляжу на сябе, калі гвалтам будзеце трymаць.

Гарт і парашымасць, з якімі Агапа праказала гэтыя слова, да таго жахнулі Домну, што тая ўся ажно затраслася ад ахапіўшага яе сполаху. Як трымала гаршчок у руках, так і выпусьціла яго на зямлю, праліўши крупнік. Зъялеўшая, ні то ад злосці, ні то ад спуду, яна нямым голасам загаманіла:

— Як? Хто? Што? Агапка, чаму-ж ты так!

У голасе яе чуўся спуг, разгубленасць, бяспомачнасць.

— Паеду, паеду! як сабе хochaце... На хront, далёка. Не магу далей слухаць вашых ушчункаў... грызньі, сварак... Чырвонаю сястрою паеду... буду перавязваць раненых чырвонаармейцаў... Буду сама біцца супроціў паганых шляхтаў ды паноў. З віントоўкаю, з кулямётам у бойку пайду поміж з Костусем... Памру з ім. Не магу тут болей заставацца: надаела мне ўсё ў вас; і вы, нават ваши рэчы, ваши думкі і жаданьні: ўсё сяло, паветра, якім сапу я гэтта. Скончана!

Домна стаяла, як прыварожаная да мейсца і не магла ўтлуміць сабе, што вакол яе чайнецца. Яна была абурана ў канец нечаканым парашэннем дачкі. „Адкуль усё гэта ўзялося“? На ўсё яны, бацькі, глядзелі скроль пальцы, як на патворы ды дурноту распуснае дачкі. А тут—на табе: вунь што выходзіць!

— Агапка, чаму-ж гэта ты?—міжвольна вырвалася з губ Домны. А разбухтораная Агапа ліхамысла паглядзела на мацеру і вышла з хаты.

На дварэ пачуўся стукат калёс і зычны гоман: гэта вярнуўся з поля бацька Агапы, Ясь.

Набліжаўся вечар.

Назаўтра, нядзеляю, Агапа прачнулася раннім ранкам. Усю ноч яна праляжала не заплюшчваўшы вачэй. Малявала пляны, думала, гадала, перакідалася думкамі к Костусю. Час-ад-часу ў яе душу закрадвалася сумненіне, находзіў страх перад будучынаю і яна моцна неспакоілася... Але раптам настрой яе мяняўся: съмелыя, бадзёрыя думкі і рашэнні адганялі няўверанасть, паднімалі дух, і Агапа ўставала з ложку, неадно-разна парываючыся хоць ураз-жа ноччу пусыцца ў дарогу. Яна сама не магла-б адказаць, што толькі яе стрымвала і застаўляла ізноў лажыцца ў пасыцель і раздумоўваць, уражаць далей. І якія толькі вобразы не прамігались перад ёю ў гэту ночь!... Вось Костусь на кані, у алягантным, з іголачкі гарнітуры, з буйнаю гвяздой на левым баку грудзей, з рэвальверам... Ён вядзе цэлы полк чырвонаармейцаў. Чутна музыка, якая грая інтэрнацыянал, песні... А вось і позыцыя... Чуецца рэдкая страляніна... Гацаюць на конях польскія вуланы, аддаецца каманда... Відаць бліскучыя гузікі і палеты на іх сурдугах і шынялех... Уй-юй! Як адваротна!.. Адкормленая мызы, усё, здаецца, знаёмыя панкі ды хвальваркоўцы... „Эх, зъмяць бы іх усіх“, думае Агапа: „Костуська, удар на гэту сволач і раздаві шляхтаў у шпэлах... Няхай і другім закажуць яны двойчы ўрывавацца на вольную зямлю сялян, у працоўную Беларусь“.—„Зыністожыць, усіх зыністожыць чырвоная армія!“—чуецца ў адказ ёй голас Костуся:—„я абуруся з ёю на паганае панства“... І Агапа бачыць далей, як ён махае шабляю ў напрамку да лагеру палякоў. Чырвонаармейскія грамады паслухна здымоўца з мейсца і гушчэрнаю калёнай рынуцца ў бойку. Чуецца выстрал рэзкі, выяўны... за ім другі, трэйці, мно-га... і яны будзяць Агапу.

Яна прачнулася, але цяжар, прынесены бяssonынцай, звя-  
зываў яе рукі і ногі, і прыкаваў да ложка.

---

— Ах, трэба паднімацца!—праказала яна пад канец і ўстала, змардованая, бясысьльная. Задумалася, заохала... з паўгадзіны прасядзела нярухома...

— Агапка, Агапка-а... перабіё яе думкі рэзкі вясёлы вокліч убегшага з вуліцы яе малодшага браткі Сымонкі:—Прывязылі Костуся Акрайца... У-у-у! якая пекная труна! Уся абабіта чырвоным мушастам, з белымі кутасамі па рагох, з вянкамі на версе. Якіясьці два ахвіцэры прывязылі на пары коняў...

Апошніх слоў Агапа не магла разабраць: сэрца яе балюча ёкнула, нібы абарвалася, працятае гострым нажом. Не павярнуўся язык, каб выказаць слова, запытанаць. Дзікім сполахам абдало ўсю яе, але не забіла, а толькі на момант прышыбла... Хутка, маланкаю саскочыла Агапа з ложка, схапіла ляжаўшую на лаве хустку, нядбала накінула яе на голаў і ў сподній спадніцы вылецела на двор.

Адчаянны няпрытомны выкрык, вырваўшыся з яе вуснаў: „Бо-о-жа-аж мой! Ко-осыці-ык дара-агі!“ зыліўся з рэзкім стукам засаўкі...

— Агапа, Агапа! Што-о з табою?—паняслася за ёю Домна, убачыўши праз вакно дачку, якая бегла на вуліцу.

А на вуліцы ў гэты час чуўся жудасны зацяжны плач. Зьбіраўся сялянскі натаўп і чуўся пахавальны звон.

---

## „ЛАЙДАК“.

Ужо падыходзіў канец дзесятага гадзіны раніцы, калі Палута ў другі раз вярнулася з травы. Ёй і на гэты раз пащанцавала: стражнік ня ўбачыў, і яна нажала два вялікіх дапаўна мяшкі добрае паплаўное травы. Янкель рамізьнік, стрэўшы Палуту з травою, нічога ня кажучы, адкупіў у яе абудва мяшкі за восем злоты і яшчэ нават падзякаваў.

Гэта Палуту дужа ўзрадавала, бо яшчэ дагэтуль яна ні разу так удачліва не зарабляла.

Вясёлай ды здаволенай вайшла яна ў хату.

— Ну, цяпер крыху супачыну. Ужо сёньня болей нікуды не пайду. Дзякую богу, утаргавала і хопіць для мяне на нейкі час. Вось толькі трэ' было-б зъбегаць на рынак ды купіць хаця кавалачак сітніцы Хведарку,—у голас сказала яна сама сабе.

І ўспомніўшы аб Хведарку, Палута кінула паглядам у запечак. Кінула паглядам і раптам сумелася, паціснуўшы плячыма: замест Хведаркі, яна ўгледзела старэйшага свайго сынка, Янку, які, скурчыўшыся абаранкам, ляжаў прытоенным у самым куточку запечку. „Што то мае быць?“ прабегла ў Палуцінай галаве:—„толькі тыдзень мінуў а ён ужо й дамоў наведаўся“.

— Янка, Я-а-начка-а! — у голас пазвала Палута і хутка падбегла да полу:—Ціж гэта, Яначка, ты-ы? Чаго ты вярнуўся дадому, мой сынок? Можа зъбег ад пана Замыжнага?

Але хлопчык нічога не адказаў на мацерыны запытаньні: ён моўчкі, потайна ляжаў, баючыся паварушыцца і, відно было, як спуджана паморгвалі яго прыплюшчаныя вочки.

— Ці ты чуеш, ці не?—гучней і зълей гукнула Палута на сынка і штырханула яго рукою ў бачок.

Янка раптам узварухнуўся, выпрастаўся й мігам падняўся.

— Мамачка, толькі не чапайцеся. Я вам сазнаюся — я зъбег ад пана Замыжнага. Вельмі ўжо там з мяне зъдзекваўліся: не кармілі зусім, білі, папіхалі, спаць не давалі. Я ня мог сцярпець і... зъбег. Ня беце, матачка-а... Не магу я служыць у Замыжнага, нізашто не магу і... ня буду.

— Брэшаш, распусынік!

— Не, мамачка, дальбог не, — стукнуўши кулачком у грудзі, пакляўся Янка.

Палута замаўчала і некалькі часу нічога не казала, але скора да яе надышло сумненіне, і яна вымавіла да сынка:

— А калі ты хлусіш, што тады будзе? Вось я толькі папытаю ў аканома Сідара, чакай...

— Не, ні каліва ня хлушу, ні беднага... Папытайце сабе ў дзядзькі Сідара... — умольна, гледзячы Палуте ў вочы, апраўдваўся Янка.

Але не пасьпей ён дагаварыць свайго апраўданьня, як пачуўся стук у вакно, а за ім і голас знадворку.

— Палута! Палута-а, га?

Палута кінула Янку, баржджэй падбегла да вакна і ўгледзела ў ім Сідара, аканома Замыжнага.

— Ага-а! Сіда-ар! Чаго-ж гэта вы? — запытала яна Сідара, прачыняючы вакно.

Сідар усъміхнуўся і адказаў:

— Чаго! Да ты, пэўна, і сама дагадалася... Гэта-ж...

— А што? — не дагадваючыся ў чым рэч, перабіла Сідара Палута...

— Да, простая рэч, за хлопцам прыехаў. Узяў учора ноччу і зьбег. Кінуў-рынуў у полі стада, а сам, займаздароў, драла. І ліха ведае, колькі ўчыніў шкоды: у сенажаць, ведаеш, рынула ўсё стада і нашчэнт здратавалі з дзесяціну поплаву. Эх, такі ўжо, галубка, распусны ён у цябе, такі мудрагельны хлапец, што ня дай ты рады. Пэўна заснуў у пасецы, выпусьціў з вачу стада і з пярэпалаху ўцёк да хаты... Напэўна-ж, я думаю, ён у цябе ў дому?

Сідаравы слова ня былі наўдою для Палуты: яна зразу, толькі-што ўгледзела ў хаце Янку, думала гэта. Да клянцыбы і запаўненіня свайго сынка, чым ён апраўдваў свой зьбег са службы — Палута аднеслася з поўнаю няўлагаю. Нават і думкі не дапускала, што яе сынок клянечца ёй і яе запаўніе зусім шчыра. Чамусыці яна верыла словам аканома Сідара. Толькі ён скончыў запытаньні, як Палута адварнулася да запечку, дзе насуплена стаяў Янка, і злосна прыкрынула на яго:

— Ці ты чуеш, адшчапенец, што дзядзька кажа? Каб цябе паралюш задушыў. Ну-ж, я табе пакажу, зараза.

— Ша-ша! — перапыніў Палуту Сідар: — крычаць — то ўжо ты ня крычы на яго... Па добраму лепш скажы, угавары яго болей так не рабіць...

— Го! не! Я-а яму пака-ажу-у! Эх, эх! І што мне рабіць з гэстым разбойнікам... съветам круціць, на яго ліха...

Яна злосна скривіла міну, сашчапіла кулакі і намерилася кінуцца на хлопчыка, зрабіўши ад вакна некалькі крокай.

— Янка-а! Га, Янка-а! Хутка адзявайся і мігам з дзядзькам Сідарам назад да пана Замыжнага. Баржджэй!—прыказала яна хлопчыку.

— Мамачка, родненькая, што хочаце са мною рабеце, куды хочаце пасылайце—толькі пазбаўце ад пана Замыжнага. Ён замучыць мяне... Там я з голаду памру. Не адпраўляйце мяне з дзядзькам Сідарам... Я з ім не паеду; ён вам няпраўду пра мяне наказаў...—з плачам у голасе, з мінаю на твары, якая выказвала глыбокую просьбу, умольна казаў да мацеры Янка:

— Я ўсё роўна там не застануся, калі мяне туды сілаю заўязуць. Уцяку, кіну... павешуся лепі, ці ўтаплюся, а ня ўслужу...—ужо з пагрозаю дадаў ён.

— Як?! Ты мяне яшчэ страшыць уздумаў? Вось я табе дам—павешуся! Бяры андарак ды шапку і гайда назад!—узъліўшыся да чырвані, кричала Палута.

Янка спужаўся мацеры і паслушна зълез з полу, зъняў з кручка халацік ды шапку і, узъдзеўши іх, паслушна выйшаў з хаты.

У дварэ сустрэў яго Сідар. Хапіўши за руку Янку, ён жартліва сказаў:

— Кінь журыцца, нябожа; пакуль жаніцца—загаіцца... Вось забывай усё, палязай на воз і паедзем.

Янка нічога не адказаў Сідару. Галодны ад учарашняя і аслаблы, але ня могшы папрасіць у мацеры есьці, ён пайшоў да возу і ўсеўся на мяшку з саломаю.

— Янка, Янчака!—радасна кінуўся да яго Хведарка, прыбегшы аднекуль і ўгледзеўши брата на возе:—Вазьмі й мяне з сабою, я хачу пад'ехаць—я так доўга не катаўся.

Янка нічога не адказаў і братку: ён мэрэм і ня слухаў, што яму так рад і так шчыра сустрэў яго зусім нявінны ні ў чым Хведарка. Нават і вокам ня кінуў на яго—калі пакрыўджаны Хведарка адыйшоў ад возу, сеў на прызыбе і набочыўся.

Не зважаючи на дзяцей, Сідар каля пяці хвілін аб нечым пашантайся з Палутаю, а паслья—адвязаў каня і намерыўся ехаць.

— Бывай здарова, Палута!—сказаў Сідар да Палуты і паківаў галавою.

— Бывайце здаровы, ягамосьць Сідар...—дабрадушна адказала Палута і сълемадам дабавіла:—вы ўжо там не патурайце яму, ушчузвайце добра, калі трэба; я яшчэ падзякую вам за гэта... Што з ім цырымоній разводзіць!..

Сідар засьмяяўся і пагнаў каня.

— Што-ж, Янка, засмуціўся? Баішся ехаць? Кінь нудзіцца!— абярнуўся ён да Янкі.

Янка маўчаў. Гурток цікавых дзетак, якія сабраліся вакол возу, а цяпер расступліся і глядзелі, як той аддаляўся, кричалі ўсыльед Янку розныя выказы: „Вярніся, Янка, прывязі яблык, як пасъпеоць“. У грамадку дзяцей замяшаўся і Хведарка.

Палута-ж, толькі Сідар пагнаў каня, пакінула надворак і вярнулася ў хату. Усё, што здарылася з яе сынком—мэрам і ня было—адышло на задні плян.

Удачлівы заработка і чародныя клапоты жыцьця нахлынулі ёй у голаў і запалацілі яе.

І толькі спусьціўши якую гадзіну—ужо пасъпеўши натупацца, зъбегаць на рынак і вярнуцца назад, Палута выпадкова абярнулася думкамі да Янкі; абярнулася і тут-жа ўспомніла, што яна нічога не дала яму есьці. Палуту ахапіла мацерына пачуцьцё спагады да свайго дзіцяці, і яна тужліва прамовіла сабе:

„Ах, надзіва, наліха мне! Я-ж і перакусіць яму нічога не дала! Можа і сам ён нічога ня браў? Пэўна, што не. Пэўна, што галодным паехаў, небарака, бо што-ж ён мог знайсьці? Ах, і прыгнала яго нядобрае, гэтага заразу Сідара!...“

Прайшоў цэлы тыдзень пасьля гэтага. Была нядзеля. Палута, заклапочаная штоднёвым жыцьцём і яго вымаганнямі, ніразу і ня ўспомніла пра Янку: ня бачыла перад сабою і здавалася ёй, што малы спакойліва і памяркоўна нясе сваю службу.

Але ў нядзелю зранку, зусім зьнянацку, штосьцьнейкае перавяло Палуціну думку на Янку: „А маладзец сынок! Байдай, прыладзіўся і цяпер паслушмяна выпаўняе службу. Не пашкодзіла, нябось, што ўшчунала добра“.

І толькі Палута выпусціла гэтую думку, як знадворку даёсся ў хату знаёмы голас:

— Палута-а! Палутка-а-а!

Палута ажно здрыгнулася ўсёй постасцю і мігам кінулася да вакна. Зірнула—і разам падалася назад, нібы яе хтось адпіхнуў. „Ізноў Сідар!“ прамігнула ў яе галаве палахлівая думка. А Палутце падумалася, што гэта ня думка, а няпрытомны міжвольны выгук...

— Сідарка-а, чаго-о вы йзноў?!..—праз які час стрэла яна Сідара, пераступаючага парог у хату.

— Я... я... і нават з дрэннаю весткаю...—з нарачытаю асьцярогаю, працягаючы руکі да Палуты, гаварыў Сідар.

---

— А што, што, што?!..—ня могучы ўстаяць на нагах, за-  
пытала асавельм голасам Палута.

— Палута-а... Шша-а... супакойся-а... бедная... Твой Янка-сь...  
утапіўся-а... Вунь на возе яго целца... Ідзэм узяць... Учора вы-  
нялі з сажалкі... Толькі і знайшлі, што ўгледзелі недаплецены  
кошык на беразе...—казаў Сідар, ня могучы спыніцца ад гор-  
насыці і спагады да кабеты.

Палута-ж ужо не магла нічога казаць: плач съціснуў ёй  
сэрца да болі.

Сідар кінуўся да яе, каб падтрымаць, але і сам чуў, як  
калаціліся яго руکі й поцем засыцілаў вочы...

А з усходняга канца мястэчка, праз тры дробных вакенцы,  
даносіўся ў хату гучны трызвон: то званілі на абедню.

---

## ВЯЛІКОДНАЯ КАРОБКА.

У чысты чацьвер, калі Антось Ступа вярнуўся дамоў з падзённае работы ад Іцкі, у якога ён гарадзіў платы, двое дзетак яго, Сёмка і Прузя, спаткалі на вуліцы і, ухапіўшы бацьку за полы, у адзін голас запытаі:

— Татачка, родненъкі, ці вы купіце муکі на пірагі і па-расятка? Ужо ўсе сёньнека няслі з места і парасят і муку, а наша мама нічога ня купіла.

Антось Ступа паглядзеў на бледых замурзаных дзетак, пагладзіў кожнага з іх і сущешна адказаў:

— Купім і мы, мае вы блазноткі, і муки і парасятка. Справім каробку.

Дзеткі задаволена папляскалі ў далоні, весела зарагаталі і ўперадзе бацькі пабеглі ў хату.

— Мама, мамачка,—крычаў першым Сёмка, падбегшы да мацеры, якая ў сумным настроі сядзела каля мыцельнікавага вакна, думаючы аб нечым:

— Вось ідзе татка з Сёмкам—залепятала Зоська:—ён казаў нам, што ѹ мы купім і муки на пірагі і парасятка. Па-прасце, мамачка, каб ён хутчэй гэта зрабіў.

Маці—Юстына, бледая, шчупленъкная маладзіца, роўнадушна акінула дзетак поглядам, колькі хвілін памаўчала, даўшы Антосю прысесыці ѿ запечку, паслья гняўліва вымавіла ні то да яго, ні то да дзяцей:

— Плявузгае ліха ведае што. Дражніць дзяцей, на яго цураха. А грошы, бадай, ня прынёс ад Іцкі, каб хаця хлеба купіць к съяту, бо ўжо толькі акрайчык на стале... Няхай ужо людзі спраўляюць каробкі, а мы... пражывём съяты і так... Доля ўжо гэткая.

Пакуль Юстына казала гэта, дзеткі дапытлівымі ўзрокамі вадзілі ад бацькі да мацеры і зъдзіўлена пераглядаліся паміж сабою. Калі-ж маці змаўчала, Сёмка ўпічна праказаў:

— А чаму-ж у ва ўсіх будзе каробка, а ў нас не?

— А таму, што ўсе багацей ад нас: і свой хлеб маюць і назараблялі яшчэ гроши з фурманкамі, а твой бацька праз усю зімку й капейкі меднае не зарабіў... Бачыш, не рамесьнік ён у нас ды й досьціпу няма, непракідкі нікаліва, нізваньня...

Дзеци пераглянуліся паміж сабою, ня ведаючы што казаць.

— Вучы дзяцей бацькі неуважаць!—паднятым голасам выгукнуў Антось да жонкі:—папрабуй ты зарабі... заробіш! Дзе ты тут заробіш! Пэўна, каб быў рамесьніком—та было-бы лепей, але што-ж зрабіць, калі бацькі не наўчылі. Упхнулі ў грабары змалку і мушу цяпер зямлю капаць... Што-ж, зімою не ўкапаеш... Гэта не языком мяньціць... Вось добра, што да вясны працягнулі...

Юстына, праслушаўши гаспадара, змоўкла й адварнулася ў вакно: ёй паказалася, што яна дарэмна ўпікнула яго і на гэты раз. „Антось кожа прауду, што ён нявінен у нашым бяздольным жыцьці. Пэўна, суджана ўжо так“, парашыла яна сама з сабою. І ёй стала ніякавата перад гаспадаром, што кожны раз у цяжкім адчаю яна вінаваціць яго за дрэннае становішча ў хаце.

Юстына паглядзела на Антося і, убачыўши яго пакорлівамаўклівую міну, папікнула сябе за сваю нецярплівасць перад ім. Разам у ѿе вынікла спагада да мужа і патрэба папрасіць выбачэння за рэзкі няпушёвы напад.

— Ведаеш, Антось, я-ж зусім ня віню цябе. Мне так горна і цяжка на душы, што я мімаволі вазьму й пакрыўджу цябе,—як-бы перапрашаючы, сказала Юстына:—Падумай сам, ці-ж лёгка ўгаварыць дзяцей, ня даўши ім куска булкі на съвяты. Яны-ж чакаюць вялікадня, як бога, думаючы, што гэтак, як у людзей, углядзяць і сёе і тое... Ды з боку суседзяў ніякавата зусім: скажуць і на каробку ня маюць.

— Ну, што-ж, ня маем!—адказаў Антось:—тут не вялікая ганьба. Будзе час—будзем мець... А з дзяцьмі—няпраўда—авось заўтра паспрабую растваравацца гроши і купім муکі: мо' сышчу ў Іцкі за сёньнешні дзень, а то дапазычу ў Ермалая—і зладзім сёе-тое, хоць з большага...

Антось абрэнуўся да дзетак, якія заспакоена слухалі бацькаўскую размову, прытуліўшыся каля прыпеку на лаўцы.

— Нічога, малыя, я вам растварайся к вялікадню сяготаго. Будзе й булка, будзе й парасяціна... Вось прасеце ў мацеры вячэраць ды лажэцеся спаць.

Дзеци палезылі за стол, а Юстына завінулася каля печы.

Назаўтра Антось Ступа йзноў пайшоў у падзёншчыну да Іцкі. У яго з самага ранку, толькі што прачнушыся, склаўся гатовы плян вызыску гроши к съятам. У абед, разьлічаў Антось, ён зайдзе да Іцкі і возьме плату за два праробленых дні, а вечарам, ідуchy да хаты, заскочыць да Ермалая пазычыць з рубель. Чамусыці Антось нікаліва не сумняваўся ў tym, што яго разылкі спраўдзяцца, і заспакоена, нават з лёгкай бадзёрасцю, справодзіў работу. За работаю зусім ня прымеціў, як праскочыла паўдня; у абед Іцка падышоў да яго і запытаў:

— Што-о, Антось, мусібыць ты сёньнека абедаць ня пойдзеш?

Антось выкарыстаў гэта, каб папрасіць у Іцкі гроши:

— Пане Іцка,—абярнуўся ён да Іцкі:—я ўжо сам хацеў ісьці да вас прасіць гроши, а як вы падышлі ка мне, та tym лепей. Ведаецце, съяты прышлі, а ў мяне яшчэ нічога ня куплена. Вось можа, будзеце ласкавы, ды заплаціце мне за гэты два дні? Га?

Іцка пагладзіў бораду, патрос галавою, ухмыліўшы вочы, і адказаў:

— Ня маю, браток. Хіба па съятах ужо... Мне вось вінны людзі, ды так сама адказалі аддаць да съята... Ведаеш, у нас субота, а я без капейкі застаюся.

Антось зусім быў азадачан словамі Іцкі; ён не хацеў верыць, што той кажа сур'ёзна, і разам з гэтым дрыжаў аднейкага ні то сполаху, ні то проста няёмкасці, што намалёваны ім зраныня плян трymаецца на валаску. Іцкова міна і тон у голасе, зусім спакойныя й бясьпечныя, зьбівалі з панталыку Антося. „А ну-ж Іцка на жарты гаворыць? Ці проста па сваёй натурэ“, падумаў ён і яшчэ папрасіў у Іцкі:

— А ўсё-ткі, пане Іцка, пашукайце, а мо, і знайдзеце. Тут-же ня так ужо многа. Ня можа-ж быць, каб вы былі бяз грошай. Вы не абышліся-б і паўдня. Пашукайце, прашу вас, а то мяне грозіць астакца на вялікдзень з пустымі рукамі. Апроч вас зусім нельга нідзе дастаць...

Іцка зрабіў тыя-ж самыя кіўкі і рухі, што і перш, і так-же спакойна адказаў:

— Які ты, Антось, цудны! Або-ж я ня ведаю твайго становіща, ці што? Тут ня ласка, а павіннасць; гроши табою зароблены, і я мушу іх табе аддаць; і аддам, толькі ўжо ня сёньнека. Так выпала, ведаеш, што няма якраз.

— То можа к вечару адшукаваць дзе?—запытаў Антось.

— Дзе... Ужо шабас надыходзіць. Дзе там дастанеш!  
Няма, браце... Нават і не спадзявайся.

— Няма? Ах, што-ж я рабіцьму? — горна выказаў Антось, хапіўшыся аберуч за голаў: — то-ж прыдзеца на съята бяз хлеба асташца-а...

— Як? Чаму? Няўжо ў цябе падышло да таго? Ці ты маеш лад? То будзе вельмі крыўдна, калі так. А хіба-ж ты напаверня можаш дастаць? Зайдзі да Хрумы ці да Маталя і папрасі: яны павінны даць... Вось цяперака, уабед... Ужо вечарам адрабіш... Трэба-ж, вядома, к вялікадню сёе-тое купіць, я ведаю па сабе...

Антось нічога не адказаў, а моўчкі кінуў работу і пайшоў да хаты. Ідуцы, ён пільна раздумваў над праваленым плянам. На сэрцы ў яго было так няпрыемна, нібы хто насыпаў на яго чэмеру. Не хацелася думаць аб ядзе, ды яна зусім непатрэбна была яму сёньня. Куды там з ядою, калі вось съяты на носе, а ў хаце ні капейкі грошай. Прыдзеш дамоў, жонка зразу і стрэнне пытаньнем: — А як на конт грошай? — Што ёй адказаць будзе? Адлажыць на вечар? Ці-ж паверыць Юстына? Ды й вечарам што я зраблю? Ермалай? Хто яго ведае... Мо' яшчэ ў хаце не застану... Зайду хіба цяпер да яго", разважаў Антось.

Ужо ён падыходзіў да свае хаты, але вярнуўся назад, каб зайсьці да Ермалая. У грудзях яго скрабло сумненъне; тыя запэўненыні, на якія ён мусіў пазычыць хоць два рублі ў Ермалая, паказаліся яму зусім слабымі, каб той паверыў. Праз гэта яму рабілася ня ёмка перад таварышам, якога, фактычна, ён ішоў ашукаць.

Чым бліжэй Антось падыходзіў да Ермалая, тым не рашчай былі яго крокі і тым брыдчэй рабілася яму перад самім сабою. Але варочацца назад было яшчэ горай: выйдзе што-ня выйдзе — трэба давесьці да канца. Як-ні-як, ён ішоў пазычыць грошы не на што-кольвецы малаважнае ці брыдкае, а на жыцьцёвия патрэбы. У змаганыні, за жыцьцё нельга заўсёды праехаць на чеснасьці. Што-ж, дзе можна склусіць ці абмануць, каб выратавацца з цяжкага становішча, чаму не зрабіць гэтага? Тым болей гэта будзе дарована яму, бо на сваім вяку Антось яшчэ ніколі не карыстаўся гэтым.

— А мо' я ня дойдзе да таго, — разважаў ён, увайшоўшы ў двор Ермалая: — няўжо такі Ермалай будзе распытываць ды ўпэўняцца, нашто мне гроши? Або не паверыць? Не павінна таго быць, усё-ж свой чалавек.

Гэта самаразвага падвесяліла Антося, і ён цвёрдым крокам прайшоў у хату.

У хаце Ермалая якраз абедалі. Невялічкая сям'я, з чатырох душ, сядзела наўкола стала, увіхаючыся над міскаю. Антось парушыў абед: усе адварнуліся ад стала і паглядзелі на яго, крыху зьдзівіўшыся яго наведаньнем.

— Го-о, чагосці заблудзіў, Антось? — пераняў Антося Ермалай.

— Дзень добры... Так... заблудзіў... Бываюць выпадкі... і вось, пэўна, не дагадаецца, чаго прыйшоў, — адказаў Антось, прысядаючы на лаве.

— Кажы... — прамовіла жонка Ермалая.

— А-ж брыдка казаць, — замяўся Антось.

— Нічога. Німа чаго царамоніцца: можна будзе — выпаўнім, не — прабачыш, — разважыў Ермалай.

— Я, ведаец, суцішаным голасам праказаў Антось: — зайшоў папрасіць, каб вы мне на які тыдзень грошай рублёў два пазычылі. Так прыпёрла, што нельга вылузатаца. Спадзяваўся на Іцку, а той, гад, як назнарок, не дае. Я, бач, раблю ў яго гэтыя дні, зарабіў, усё, а вось не дае, гад. А прыпёрла, хоць ты гвалту крычы. Тады я й надумаў пабесікаць вас. Што вы скажаце на гэта?

Ермалай, кончыўшы есьці, падняўся з-за стала і падыйшоў к прыпечку, каб звярцець папяросу. Пры гэтым ён маўчаў, як-бы раздумваючы над адказам Антосю.

— Ведаеш, браце, — нарэшце сказаў Ермалай, звярцеўшы ѹ прыпаліўшы папяросу: — хоць і ня ёмка, але прыходзіцца адказаць: німа. Сыскаў заўчора ѿ Азіка, што муку вазіў у Крыкы, і ўсё распусціў на съвята. Ты-ж павінен ведаць, што грашам у нашым становішчы ніякай меры німа. Тут каб тысячи — то разыйдуцца, а то... прабачай, браце Антось...

— А можа як-кольвецы... — паспрабаваў Антось яшчэ і зразум-ж супыніўся, пачуўшы нейкую няёмкасць: — Так, ды яно-ж вядома, адкуль тыя гроши. Я так, проста, сабе думаю, давай зайду на кожны выпадак... — паправіўся Антось: — А німа — то, што-ж зробіш — трэба яшчэ дзе-кольвецы пашукаць. Бывайце здаровы.

Антось выйшаў з хаты зусім растроеным і прыгнечаным. З адказам Ермалая не аставалася больш нічога, як згадзіцца з думкаю, кінуць далейшыя клапоты па адшуканьню грошай і быць, як ёсьць. Праўда, цяжка гэта перацярпець, але нічога не парадзіш.

Каб не растроіўца жонкі, Антось рашыў ня ѹсьці абедаць, а вярнуўся на работу не абедаўшы.

### III.

У красную суботу Антось быў дома: з прычыны шабасу Іцка адмовіў яму ў рабоце. Праз цэлы дзень, карпаючыся ў хаце пры сім пры тым, Антось мусіў супакойваць дзяцей угаромі, што ён яшчэ сумее для іх прыгатаваць каробку. Але чым бліжэй падыходзіў вечар, тым дзеткі рабіліся неспакойней і падазроней: яны ўсё нахабней лезлі да Антося і назойлівей вымагалі ў яго хутчэй дастаць муکі, яечак і купіць пасяя. Выбягаючы на вуліцу, яны бачылі, як другія дзеткі бегалі з яечкамі ды кавалачкамі свежых булак, а ў іх нічога гэтага ня было. Забягалі Сёмка і Прудзя ў суседнія хаты і заўдна сачылі, як там ішла клапатлівая падгатоўка да съят. Па-крыўджаныя, яны прыбегалі дамоў і плакалі, ня бачачы гэтага нічога. Юстына, скрапіўшы сэрца, таксама маўчала праз увесь дзень, як-бы сваім маўчаньнем пасылала папрок Антося. Антось адчуваў гэта і сузнаваў, што віна за труднае становішча ў вялікай долі падае на яго. І яму цяжка рабілася, што ён ня можа згладзіць вострасці гэтага становішча. „А можа я мала старэннасці прылажыў, каб дастаць грошы?“—правяраў ён сам сябе, не перастаючы вынаходзіць розныя іншыя спосабы.

У цяжкіх супярэчках душы прайшоў дзень. Вечарам разувераныя ў бацьковых абязанках дзеци улягліся спаць. Антось нэрваваўся і непакоіўся—з яго роздумаў нічога ня выходзіла.

Нарэшце яму зрабілася зусім нявыносным сядзець у хаце, і ён а 10 гадзіне ўвечары вышаў на двор. Зорная вясенняя нач крыху асьвяжыла яго. У ва ўсіх хатах съяціліся агоньчыкі. У паветры чуўся пах булак і мяса. Ён прысеў на сваёй прызьбе і тутка, зьнябыўшыся, задрамаў. Апалове дванаццатай начы яго абудзіў звон да ўсяночнай. Ачтось хутка падняўся з прызьбы і, не заходзячы ў хату, пайшоў у бок цэркви.

На вуліцы стала ажыўлена: людзі выходзілі з хат і з запаленымі сьвечкамі сьпяшылі на ўсяночную. З чужых вёсак ехалі фурманкі, вязучы пасьвячаць карабкі. Чулася вакол нейкая ўрачыстасць. Але на душы Антося было брыдка: ён ішоў на звон, пакінуўшы ў дому засмучаную жонку і па-крыўджаных дзетак. Уся ўрачыстасць была для яго ня толькі чужою, а нават і варожай. Гэта адчуваў Антось з того моманту, калі выяснялася, што яму надыйшоўшae съята прынясло многа дарэмных клапотаў і парушыла ўложеную хаду жыцця. Чуючы звон і бачачы съяточны рух, ён даходзіў да злосці і праклінаў сваё жыццё і грамадзянскі лад. Антось дзівіла ўся заблытанасць і супяречнасць яго, якая выгля-

дала перад ім ва ўсёй сваёй прыкрасыці. Вялікае съвята для адных—другім цяжкая мука й клопаты. Чаму яно так?

Падыйшоўшы да варотцаў на цвінтар, Антось толькі зірнуў праз іх, што робіцца за парканам, і павярнуў назад.—Не пайду. Там не для мяне,—рашыў ён і прайшоў між паркану да паповага дзядзінца.

За брамаю, пры плоце саду стаяла некалькі фурманак. Распражаныя коні хрумсталі сена. Прыйдох — ні душы. У паповых пакоях, за дрэвамі, віднелася съвято. Антось спыніўся ля брамы і прыгледзеўся на дзядзінца. Прыйгледзеўся і раптам падумаў: „А што, каб прайсьці на дзядзінца і ўзяць адну каробку з возу!“ Гэта думка зразу паказалася і прывабнай і няпрыемнай. Антось ажно засароміўся яе і аглядаўся, каб ніхто не падслухаў яго намераў. Пасля адыйшоў крыху ўбок, к плоту.

Непадалёчку прайшлі два чалавекі, мужчына й кабета. Антось прыгледзеўся і ўбачыў, што мужчына нёс у кошыку да пасъвячэння.

— У кошыку—мабыць цяжка было сабраць на каробку! Пэўна, у гэтага ўзяць—ніколі,—падумаў Антось і склануўся ўсім целам ад няпрыемнага пачуцьця... Ня мог стаяць на адным месцы і прайшоў каля ганоў далей ад паповага двара.

#### IV.

Тымчасам у цэркве затрызвонілі. Розназычны гуд званоў выводзіў нейкі царкоўны перапеў, разносячы яго вакола ў ціхім паветры.

Да Антося даходзілі вясёлыя галасы дзяцей, якія гулялі на цвінтары, бегаючы вакол цэрквы з агенчыкамі.

Антося засвідравала думка аб сваіх дзецих. Ен пакінуў іх дома раздражненымі, рассырдженымі. А што яшчэ запяюць яны заўтра, калі прачнуща і замест абяцанай каробкі знайдуць кавалачак чорствага чорнага хлеба? Антось дрыжаў ад жаласыці да Сёмкі і Прузі, і жаданыне пацешыць іх, павесяліць, абурыла яго.

— Я пайду і вазьму... пагляджу, хто пабагацей. Што яму значыць? А я столькі шчасціца прынясу сям'і! Пайду і хутчэй-жа зраблю. Пакуль там, у цэркве, ісціме маленьне, я тут усё абледжу і зраблю...

Раптам Антось адараўся з месца і ўподбег кінуўся да папоўскага дзядзінца. Усё яго пачуцьцё сабралася ў адным намеры, вострым і рашучым, які цягнуў Антося саматугам.

Каля брамы Антось спыніўся і яшчэ раз праверыў сябе: „А мо' я насупроць усякім даказам іду? Чалавек патраціўся, з пачуцьцём радасыці прыехаў на ўсяночную, прывёзши з сабою каробку, а я раптам вазьму яе... Чалавек выйдзе з цэркви, падыйдзе к возу, каб унісьці каробку на цвінттар, і ня нойдзе. Падумаць адно, што зробіцца з ім? Усё нутро яго перавернецца, мігам згіне радасыць, агорне смутак і помста, чорная, як смутак,—на мяне. Я заб'ю прасьветласыць і яшчэ больш растрывожу самога сябе“.

Але гэтая думкі снавалі, як-бы, самі сабою: Антосява істота захоплівалася другім: каробка стаяла ў яго ваччу, затуманьвала разум і нястрыманаю сілаю цягнула да сябе. Антось мімавольна правёў рукою па галу брамы, шукаючи клямкі. Не знайшоў. Яго разабрала, і ён з пяць колаў вывеў рукою на гладзі дошчак. На шостым хапіўся халоднага жалеза, абмацаў і паціснуў: пацуўся стук. Антось адскочыў і хутка пайшоў да ўходу на цвінттар, перасек яго да выйсьця ў папоў дзядзінец. Бяз затрымкі апынуўся на ім, сярод рахманых коняў, якія паважна стаялі ля вазоў і, у чэсьць вялікадня, уміналі корм. Ад здавалення фыркалі, тупалі нагамі, чапляючы аглоблі. Нейкі асабісты імпэт, зъмешаны з пахам пірагоў і парасяціны і смуроду конскага гною, напаўняў папоўскі дзядзінец, разносячыся далёка за яго.

Антось прыгледзеўся паміж вазоў і зрабіў некалькі кроکаў убок. Хапіўся за біла і пастаяў.

Потым яшчэ мінуў адзін воз і прысеў: яму здалося, што на трэйцім возе хтось сядзіць. У прысядкі дайшоў да брамы і адшукаў клямку. Думаў, што замок павешан, але ня было. Значыць—засунута. Антось абмацаў засаўку і, затаіўшы дух, абодвумя рукамі хапіўся за яе. Леваю прыціскаючы адзін канец засаўкі, праваю ён націскаў другі. І бяз зыку адвёў. Пасьля згорбіўшыся абыйшоў колькі падводаў, часта забываючы, для чаго ён да іх падходзіць, і, нарэшце, спыніўся ля брычкі, якая стаяла ў самым кутку, між съцяною паповай хаты і плотам. У перадку брычкі тырчала вялікая паўвасьміна, з коптурам напіканая пірагамі і іншай ежай, прывезенай да цэрквы ня так для пасъвячэння, як напаказ. Паўвасьміна была аблыта белаю сурвэтаю.—Антось пазнаў, дакрануўшыся.

Дакрануўся і не знайшоў сілы адняць рукі—нібы прыляпілася яна да каробкі. „Гэтую, гэтую, гэтую!“ як стук малатка па касе, калі яе адбівае касец, прастукала так у Антосявым нутры. І ён з неапісанай пасъпешнасцю замятусіўся каля каробкі. Ступіў на калодку каляса—і саскаўзнуўся. Некалькі

---

раз стукнуў паўвасьмінаю аб руб брычкі—але не заўважыў, а плішчыў, каб паставіць на біла.

Нарэшце панатужыўся як мага і, штосьці зламаўшы, выцягнуў.

Паставіў якраз, каб узяць на плечы, і ўжо намерыўся стаць, як раптам зазванілі на абхаджэнье. Антосю пачулася, нібы хтось стукнуў ззаду ў пасудзіну, і ў яго ад спугу аслабелі рукі; выскаўзнутая каробка папала на калясо і зрабіла рэзкі трэск.

Конь рвануўся ўбок, пашыгнуўшы брычку і стукнуўшы ёю ў плот. Гучны стук разънёсся па дзядзінцы і аддаўся рэхам за цьвінтаром.

Антось адскочыў ўбок і перш памкнуўся бегчы, але раптам перадумаў і прытаіўся на мейсцы.

— Каб ты згарэла! Як назнарок!—выляяўся ён у дзікім адчай і праз хвіліну зноў хапіўся за каробку.

У гэты момант зусім недалечка пачуўся лопат бегатні і зычны вокрык:

— Хто-о там? Сто-ой! Стой!

Антось адскочыў ад каробкі і, зачапіўшыся за аглоблю, грузна паваліўся на зямлю.

---

## БАЙСТРУК

— Ведаеш, Гапа,—начала Тацьцяна, стрэўшыся з Гапаю ідуучы па воду:—А ў пасэсара гэтага, Макара Клумкі прыгожая дзяўчына—няўжо то яго дачка? На погляд, як быццам яны замаладыя для яе і тварам нігоднае неспадобны. То, бадай, якая-небудзь сваячка іх, у госьці прыехала; або служанка... Толькі, каб служанка была, ня так-бы адзявалася багата. Прынамсі ўчора я бачыла яе ў съвяточным адзеніні, дык, паверыш, не наглядзеца дзяўчына... Ты, нябось, бачыла ўжо яе?

— А як-жа, бачыла—заўчора з поля ехала, пэўна скародзіла ў выганах. Сапраўды прыгожая дзяўчына. Я першая загаварыла з ёю, пазналіся мы і, ведаеш, я нават, запрашала яе прыйсьці на нашу зборню. Усё ёй расказала, як і што ў нас адбываецца гульня. У суботу прыдзе. Як, ці то добра я зрабіла?—папэўнілася Гапа.

— Вунь што кажа! Вядома, што добра! Гэта-ж цяпер наша зборня адаб'е ўсіх хлопцаў ад гэтых менітых!—здавольнена выказалася Тацьцяна: — Цяпер у нас станецца гэткая зборня, што толькі падзвіцца. Нас зьбярэцца душ шэсцьць: ты, я, Карпусянка, Грызюха, пасэсарчанка... Ня вельмі ўстрашылі, што аудзяліліся; яшчэ лепі... Як, бок, завецца яна, ты не пытала часамі?

— Чаму не,—палішчаная тым, што першай запрасіла да сябе пасэсарчанку, хвалілася далей Гапа:—Людвіся завецца... Праўда, пекнае імя?

— Пекнае, галубка, вельмі пекнае: Людвіська—каталічка, пэўна? Ну, а хто яна Макару, не пытала часамі?

— І гэта вызнала... Вызнала... Толькі нікому не кажы... Гапа аглядзелася вакола:—Яна прымачка пасэсарава. За дачку ўзялі... Але гэта выведала бокам...

Тацьцяна перш як-бы зьдзі вілася, выказаўши на твары лёгкае нездаваленіне, паслья матнула рукой і сказала:

— Трохі ніякавата! Як дазнаюцца тыя, скажуць,—зьбіраюць усякае... Але, нічога! Ну, што-ж, няхай кажуць! Бяда вялікая!

Хоць прымачка, абы добрая і прыгожая дзяўчына. Гэта ня ганьба! Вунь, паглядзі, Віктося Аўдзеева ў якой славе... Кожная менітка можа пазайздросціць... Ды да гэтага, бач, шляхотная якая, далікатная... Вось яшчэ цікава, ці надоўга яны прыехалі сюды?

— Гэтага, Тацьянка, то ўжо не скажу: хто іх ведае! Але, па мойму, ня менш году... Заўсёды пасэкарства ладзіцца саме меншае—на год... А год—часу досыць, до-осыць, каб падружыцца... Нябось, ня скажуць цяпер, што мы адны, ды ў завідзе ім, не-э...

Дзяўчаты падыйшлі да студні, начэрпалі вады і вярнуліся назад.

— Цяпер толькі адно—дзе-бы нам ямчэй асесціся? Каб то ў вас, дык вельмі латва было-бы, але наўрад, ці твая маці згодзіцца! І так цэлую зімку пратаўкліся ў хаце. Уелася тваёй мацеры ў косьці. Каб яно ў нас былі сені гэткія, а то, ліха яго ведае, цякуць, неабіты папераю, ложка няма, пограб пасярэдзіне... У іх там—дык на дзіва памяшканье для зборні. Як абозня—хата! Сям'я часта няма ў дому, і тая кручаная Адарка гаспадаруе адна, як хоча... Гэтым яны й бяруць... Што-ж, хлопцы там штохоць робяць, мудруюцца, лазяць усюды, і ніхто не перакорыць... Слухай, Тацьяна, а мо-б, часамі, твая маці й дазволіла-бы, га?

Тацьяна дабрадушна ўсьміхнулася, зазірнула таварышы ў очы і адказала:

— А чаму табе здаецца, што мая маці ня хоча зборні? Хто табе набаяў? Яна ніколі й не заікалася аб tym, што не дазволіць у нас гуляць. Наадварот: яшчэ вось учора, калі я ўспомніла аб Людвісе пасэарчанцы—дык мне маці сама й кажа: „Згуртуйце зборню і гуляйце ў нас. І сенцы, і прыгумень і прызыба ў поўным вашым распараджэнні“. Го-о! Эсьць аб чым клапаціцца! У суботу бяры і праста да нас: я лямпу ўбяру, паднаўлю паперу і... ня ўступіць памяшканье іхняму...

Каля хаты Тацьяны абедзьве спыніліся:

— А прыгумень я таксама падмітаю што дня. Вунь, глядзі, як руніць, як коўдра,—паказала Тацьяна на зялёную пляму травы ў канцы двара.

Гапа паглядзела і шчыра ўсьміхнулася.

— Добра! ой, добра, Тацьянка.

— Хаця няхай хлопцы супакояцца, а то часта пытаюць, калі-ж мы адкрыем сваю зборню... Бач, яно сапраўды, кожны раз прыходзіцца абы-дзе туляцца, а ня то, дык і лавіць адно другога.

— Лепш хай пэўнае месца знаюць... А калі твая маці згодна, дык я ўжо, спаткаўшыся, запрашу хлопцаў на суботу...

Ты таксама, Тацьянка,—паведай, каго ўбачыш. Нябось, падзівяцца й на Людвісю, ці няпрауда, мо?

Гапа прыйшла ў радасны настрой: нарэшце яе думка ажыцьцяўлялася! Цэлы месяц яна насілася з пытаньнем аб заснаваныні асобнай ад Адарчынай зборні. Цэлы месяц яна абдумоўвала пляны, як яе наладзіць так, каб і весела было на ёй хлопцам гуляць і каб заможнікам паказаць, што можна заўжды абыйсьціся бяз іх. „Нябось—пераканаюцца скора, што съвет не на іх адных трymaeцца! Толькі захацець—і можна абыйсьціся. Вось нам яшчэ будуць завідаваць“, думала Гапа між гутаркі і пасыміхоўвалася. Тацьцяна таксама была здаволена тым, што знайшлася новая таварышка, якая абагаціла іх кампанью і падштырнула іх да скарэйшага адчынення зборні.

— Дык у суботу да нас,—рашуча сказала яна Гапе і пайшла.

Гапа, ня чуючи пад сабою ног і не прымячаючи цяжару двух поўных вёдзераў вады, перабегла двор і апынулася ў сенцах, дзе ўжо яе чакала маці.

— Ведаеце, мама, а Людвіся Клумка будзе гуляць з намі. Мы, вось, згаварыліся з Тацьцянаю адчыніць у іх зборні,—пахвалілася мацеры Гапа.

— А то й што! Ня йсьці-ж вам прасіцца ў Адаркі, каб прыняла да сябе. Няхай свае гонары паказваюць асабіста. Ведаєм ужо іх рызыку...—адказала маці.

— Ды хлопцы адцураюцца іх. Гэта што ня было ў нас прыпынку, дык яны міналі; а цяпер, нябось, з радасцю хадзіцьмуть да нас.

— Пэўна! Не цягата-ж ім блізкі съвет у Засьценье, калі пад бокам зборня мецьмечца.

Гутарка з мацераю яшчэ больш падвесяліла Гапу. Свая зборня, гульня, скокі, якіх яна так доўга ня бачыла, паланілі бадзёрасцю яе істоту, песыцілі пачуцьцё і спляталі салодкія мары. Быў чацвер, адвячорак, а Гапе хацелася прачнуща ў суботу. Пятніца, якая ўрэзалася клінам між гэтых двух дзён, так была не пажадана Гапе, што яна не хацела гадзіцца з праудзівасцю й нямінучасцю гэтага.

Вайшоўшы ў хату, яна аддалася разважаныям і разьмеркаванью суботніе гульні: ладзіла ў думках танцы, выяўляла тое ўражанье, якое, як яна думала, Людвіся зробіць на хлопцаў з другіх вуліц, і здавальнялася душою. У гэткім здавальненні Гапе не хацелася думашь аб заўтрашнім дні, аб яго пляне працы. Усё гэта да прыкрасыці прыелася ёй. Ня ўсёроўна, папраўдзе, ці трэ' будзе ёй лён палоць, ці зябліць папар, ці ехаць у лес за ламачком. Лепей-бы беспарушна мінучь усё гэта!

— Што ты так задумалася, Гапка? — запытала дачку маці, калі ўсе сям'ёю сабраліся да вячэры.

Гапа нічога не адказала мацеры і моўчкі прасядзела ўсю вячэру; і таксама моўчкі ўляглася спаць.

## II.

Гапа думала пра зборню, пра Людвісю, пра ту ю вясёласць і рэзвасць, якія вернуцца да яе ў суботу — а ў асяродку яе думак і мар насілася адно, чаго яна не хацела выяўляць, а што было ёй вядома, знана і зразумела само сабою — гэта Кар'ён. За апошнія некалькі тыдняў Гапа вельмі рэдка спатыкалася з ім, урыўкамі гаварыла і толькі трыватыры разы правяла з ім па некалькі шчасных гадзін на адзіноце. Кар'ён разам з хлопцамі-таварышамі хадзіў на зборню да Адаркі ў Засьценне, дзе кожны съявы вечар зъбіралася шмат моладзі, і куды Гапе нельга было хадзіць з-за сваркі. Гуляючы на Адарчынай зборні, Кар'ён часта забываў аб Гапе, а праводзіў час з другімі дзяўчатамі. Ня йсьці-ж шукаць Гапы, калі другія тут-же, пад бокам! А Гапа ўсё гэта ведала і балела душою: Кар'ён патрошку, але час-ад-часу ўсё болей чужыўся яе. Нават апошніх дзён з дзесяць яна й ня бачыла яго. А, бач, можна гэтага не дапусціць! Гапа адчувала гэта добра і ўвесь час старалася знайсці ту ю ці іншую раду. Асабістая ад Адарчынай зборня — то быў найпэўнейшы сродак затрымаць Кар'ёна каля сябе і разам з гэтым паперацкодзіць сваім непрыяцелькам. Праз гэта субота мела быць першым уступам да новае паласы любашчаў Гапы з Кар'ёнам. Адчыненне зборні — то верная сустэречча з ім. Ня трэбудзе з затоенаю трывогаю, з нейкай няёмкасцю стаяць аднай ці з Тацьцянай каля шула вешніц і настарожана, з мучэльным чаканьнем пазіраць усыцяж вуліцы, каб угледзіць яго і пераняць да сябе; ня трэба будзе з кіпучаю зайздрасцю праходжваць у бок Засьцення і балюча хвалівацца, спатыкаючы Кар'ёна з іншай дзяўчынай; ня трэба будзе з абурэннем выслушоўваць плёткі заможніц з Адарчынай зборні, што яны дащчэнту задзічаць Гапу з Тацьцянай і адаб'юць ад іх усіх хлопцаў, нават каканкаў. Усё гэта адпадзе, толькі зъбяруцца яны ў сенцах Тацьцянінага будынку, запаліць лямпу і хто-хто, а Кар'ён не абліне — Гапа была ўпэўнена.

У гэткім запэўненыні сябе Гапа прачнулася ў суботу зранку. На дварэ йшоў буйны спорны дождж. Дзярэўцы ў садку і рунь у полі, што віднелася ў вакно, блішчэлі разылітаю па іх цёплаю вадзіцаю і пад чорнымі хмарамі каляраваліся ў цымяна-зялёны выгляд. Гапа паглядзела на вуліцу, аблмерыла вачыма поле і кінула погляд угору, да хмар.

— Сёньня, пэўна, нельга будзе нічога рабіць у полі,—вывказала яна да мацеры.

— А якая там работа: вось бацька ўжо пасе каня—хай пасе. А мы тут хоць трохі паабмытайма ў хаце. А то прыдзе прыпар—тады йзноў дыхнуць нельга будзе.

— Вядома што,—згадзілася Гапа.

Застацца ў дому, а ня ехаць у поле, спадабалася Гапе: Можна будзе спакволя ўсё зрабіць і прыбрацца, як сълед, на зборню. Але з другога боку, Гапу непакоіла пагода: што, калі і ўвечары будзе дождж? Нельга будзе выйсьці на вуліцу, каб прайсьціся і палибавацца чарамі ночы. Ніякавата будзе сядзець з Кар'ёнам дзе-кольвечы на прызыбе пад капяжком і чучь нуднае лапатаньне дажджу. Праўда, у сенцах дождж не дастане, ды мо' яшчэ лепш паспрыяе на цэльнасць гульні ўсёй зборні, толькі... Гапе цікава гульня не на зборні, а пасля зборні, калі, разыходзячыся да хаты, хлопцы праводзяць дзяяўчат і, за праводамі, праседжваюць з імі па пары аж да самага сьвітання. Гапа лучыла адчыненне зборні з усяночнаю гульнёю на адзіноце з Кар'ёнам. І ў чацвер вечарам і праз цэлы дзень пятніцы, а выразней усяго ў суботу зранку, пляны сустрэчы з Кар'ёнам неадходна набіваліся на думкі Гапе і вымагалі ад яе найдрабнейшай распрацоўкі. Гапа перабірала ў выабражэныні розныя моманты з ранейшай гульні з Кар'ёнам, вышуквала ў памяці найцікавейшыя хвілі салодкіх перажываньняў, вынаходзіла мясьціны, якія-б больш спрыялі ўздыму гэтага пачуцця.

Пасынедаўшы і прыбраўшы хату, Гапа адарвала кавалак часу на падрыхтоўку да вечера: дастала з куфра тарыновую спадніцу, фартух з брыжамі, маркізэтавую белую кашульку і ўсё гэта палажыла на пагатове ў хаце за ложкам; пасля наліла чыгунчык вады і паставіла ў печ, каб сагрэлася к вечару; яшчэ да гэтага прыправіла модаю косы, прывіўшы пальцамі з абудвых бакоў па дзве закруткі каля вуха.

І робячы ўсё гэта, Гапа нясьціханна напявала розныя мэлёдыі. А бегала з сянец у хату, як памяло, швыдка, з подскакамі, адно мігалі белыя пяткі ног. Раз-ад-разу яна кідалася ў вакно і ўзіралася ў надворак, абглядаючы неба, ці няма дзе якога знаку на пагоду. Калі глядзела—то не магла знайсьці,—вакол гусьціліся хмары, паширэўшыя, злытныя па ўсім небасхіле, алавяныя. Выгляд іх, іх харектар разгону сьведчылі аб непагодзе да самага вечара—Гапа гэта азнавала; але яна ўсё-ж не хацела гадзіцца са сваім азnanьнем і моцна жадала ачышчэння неба...

Ужо па абедзе, калі яны з мацераю прыняліся перапалосквач розныя анучы, выправіўши наведаўшага хату бацьку йзноў на поле з канём, Гапа нечакана падмеціла праз вакно праясьненьне надворку. Яна тут-жя, як утрапёная, з закасанымі за локаць рукамі, падбегла да вакна, прачыніла яго і выглянула на вуліцу. На небе, з паўднёвага боку, вынікла шырокая расколіна ў хмарах, праз якую зіхацела лазурковая пляміна. Гапа шырокою ўхмылкаю на твары адказала на праясьненае неба і ўся щасльвая, нібы дасягла запаведнага щасця, адыйшла да начоўкаў, каб няпрыметна скаратасць дэнь.

### III.

К вечару саўсім распагодзілася на небе; як акінуць вачмі, ня відаць было ні хмурынкі; сініе, з чырваніню на заходзе і з глыбокім водцемам на поўначы, яно пярэсьцілася серабрыстымі зоркамі, якія ўступалі перад надыходзячым з усходняга боку съвятлом поўнага месяца. Ні вецирка. Чыстае паветра, мяккая ад доўгае прамыўкі дажджом і чыстае ад таго-ж, прапускала малейшы зык, робячы яго галосным і звонкім больш звычайнага. За будынкамі ў гародах цвіркалі скакунцы, а з поля даносіўся стройны жабін хор. Пахла багатым густым водырам расквітшага лета, п'яночага ў завучага да безгранічнай асалоды жыцьцём і яго красою.

Гапа выйшла на вуліцу зусім назмроку, калі ўжо клапатлівае жыцьцё мяшчан заціхла. Яна спынілася каля вешніці напоўненая радасцю сутрымлівала назнарок працяг вясёлага пачуцьця наступных перажываньняў. Пры гэтым Гапа дваілася ў сваёй істоце: адна палова яе цягнуда хутчэй да Тацьцяны, каб у свой час быць там, каб ня даць прычыны позна распачаць гульню; другая палова трymала на месцы ногі, накіроўваючы вушы слухаць і ўбіраць у сябе п'януючу музыку ночы.

У гэтым супярэччы Гапа прастаяла каля паўгадзіны; не зауважыла, як прайшлі каля яе дзівэ дзяўчата, якія, адышоўшыся значна, у голас зарагаталі.

— Гэта ўжо тыя заразы пацягнуліся да Адаркі,—выляялася Гапа і намерылася сама ѹсьці да Тацьцяны.

Толькі яна кранулася з месца, як раптам, зусім неспадзянавана, пачула ззаду.

— Куды, Гапа?

Гапа, схамянуўшыся, азірнулася назад і неўпапад адказала:

— Да Тацьцяны-ж!

— Пачакай!—супыніла Тацьцяна. То была яна.

— Ах! Гэта-ж ты Тацьцяна? Пэўна, па мяне? Чакаеце ўжо? — кінула Гапа некалькі пытаньняў да Тацьцяны.

— Чакай адно... Сягоńня, пакуль, з нашае зборні пэўна нічога ня выйдзе... Зусім пайшло не панашаму...

— Як? Чаму?—пужліва хапілася Гапа. Ў яе нутры ўсё раптам перавярнулася, у галаве заварушыліся неспакойныя думкі.

— Ша-а!—скмеціўшы затрывожанасьць таварышкі, суця-шала Тацьцяна:—давай пасядзімо крыху, і я табе скажу, у чым справа.

Яны падыйшлі к прызыбе і паселі.

— Вось, галубка,—пачала Тацьцяна, абярнуўшыся да Гапы: — Я толькі што ад Насты. Думала, што пайшла ўжо дзесьці... Я тады па дарозе да Людвісі і—тае няма...

Тацьцяна спынілася і колькі хвілін прамаўчала.

— А гэта, вось, ішла да цябе і сустрэла яе, Людвісю, бач, з Кар'ёнам,—цішэй дадала Тацьцяна.

Гапа прыметна здрыганулася ўсім целам, адняла ад Тацьцяны твар і перш памкнулася падняцца з месца, але замест таго адхілілася да съценкі і моўчкі прасядзела хвілін з пяць—ня маючи сілы падняць язык, каб спусьціць з яго шэраг злосных слоў-ляянак. Пасля, як-бы ўвайшоўшы на момант у сябе, яна запытала:

— Дзе ты іх бачыла?

— Сядзяць на лаўцы каля Клумкавай хаты, прытуліўшыся адно да другога. Я знарок прывіталася, каб праканацца... Вось табе і Кар'ён!..

Гала зноў змаўчала: яна сядзела і чула, як у яе ў сярэдзіне гаўслі нядаўнія проблескі квітучых жаданьняў. Сэрца моцна стукала, і кожны чго ўдар, здавалася, заганяў новы гвозд у яе душу. Гапа зусім не чакала гэтага і, дзякуючы якраз гэтым нечаканасці, да таго моцна кранулася, што ўся калацілася ад ахапіўшай яе дрыготкі. Праўда, побач з вялікаю колкаю крыўдлівасці, у Гапы ўзынялося і вострае, пякучае абуруеньне злосці да Кар'ёна і Людвісі. Яны ўдваіх раптам вырасьлі ў яе ваччу ў страшэннае чудзішча, якое загароджвала ўвесь свет і адцягвала ўсю Гапіну ўвагу на сябе. Толькі перад ёю адчыняліся ружовыя правіды на шляху да ажыццяўлення салодкіх мар, як тут—на табе—высокая крэпкая съцяна загардзіла гэты шлях і доўгім густым ценем затуліла яснасць не-басхілу. Ці-ж можна спакойна згадзіцца з гэтым? Гапа не дапускала й думкі. Яе сумленье не дазваляла дараўаць гэтага. Апусьціца і зъмірыцца—то адказацца ад сябе. Ня дзеля гэта-

га-ж Гапа загубіла столькі натхнення, столькі радасьці перагартавала ў сваім нутры!

— Тацьцяна, сяstryца, хадзем туды... хадзем да іх, я хачу толькі... Я хачу праканацца, ці ўпраўду то Кар'ён—дрыжачым, як ад спугу, голасам папрасіла Гапа таварышку.

— Чаго табе, Гапка, ісьці; я бачыла, што то яны... Съмеяцьмуцца, як углядзяць,—думала адгаварыць Тацьцяна.

Але Гапа ня ўнімалася: яе ахапіла нейкая прага падыйсьці да Кар'ёна і ўласнымі вачымі падлавіць яго на здрадзе к ёй. Гапа ня мела сілы ўтрымацца, не знаходзіла думак, каб высьветліць мажлівія скуткі сваіх намераў. Яна хапіла Тацьцяну за руку і ўмольным голасам пачала настайваць на сваім рашэнні. У яе голасе зычэлі ноткі душэўнага болю, які ня мог не краунуць Тацьцяны. І яна, нарэшце, паслухала таварышку ды пайшла з ёю ўсцяж вуліцы, налева ад Гапінай хаты.

Зрабіўши некалькі кроکаў, Гапа падшапнула Тацьцяне, каб ня выходзіць на сярэдзіну вуліцы, а ісьці між хатаў і гародаў. На выпадковы трэск ці стук ног яна адказвала чулым уздрыгам усяе постаці і падозрону аглядалася вакол. „Цішэй, цішэй, Тацьцянка“, пераказвала да Тацьцяны.

Белы круг месяца, узышоўшы досьць высока, пускаў доўгія цені ад кожнае рэчы; але па адным баку вуліцы яго съяціло паласкала ўвесь надворны выгляд будынкаў, так што можна было на адгоне дзесятку сажняў убачыць седзячага на прызьбе. Затое трудней рабілася разглядзець што-кольвек па цёмным баку вуліцы.

Гапа з Тацьцянаю, ідучы цёмным бокам, мінулі некалькі будынкаў і гародаў. Прыслухваліся і пільnavалі адна другой. Мінаючы чацверты двор, або раптам спыніліся. Кожная пачула ціхую, рэдкую гутарку, якая йшла з-за платоў пасэсаравага двара. Гапа хапіла Тацьцяну за руку, съцінула яе, даючы гэтym знак, каб тая спынілася на месцы, а сама падыйшла шчыльна к плато і прыслухалася. Рэдкія слова выразна даходзілі да яе з глыбіні двара. Кожнае з іх, як малатом, стукала ў грудзі Гапе і, стукаючы, распаляла яе злосць, зайдрасьць і прагу да помсты. „Я-ж табе, здрайца, адрыгнуся-а! — выбіла ў яе галаве надыхтаваная помстаю сіберная думка. І тут-жа, як працяг гэтае думкі, нейкая сіла піхнула Гапу хапіцца за колу частаколе і ў міг выламаць яго з рэзкім трэскам. Рэха ад злому гулка разъляцелася ва ўсе бакі і ажно напалохала Тацьцяну. Тая хутка кінулася к плоту, ня ведаючы, што зрабіць з таварышкаю. Нашарохаў трэск і гутарыўшых у дварэ, якія раптам заціхлі. І тое зацішша, якое, здавалася, запанавала сълем дам за трэскам калка вакол і ўсюды, яшчэ больш разъярыла

Гапу, і яна рашуча, няпрытомна выбегла з-за платоў, парабаўнялася з вешніцамі ў двор Клумкі і з усяго размаху кінула ў яго калок. Кінула і ў момант пусьцілася ўбежкі назад, забыўши і пра Тацьцяну. Стук, які зрабіў калок, выцяўши ніто ў дзъверы, ні-то ў якісь цэбар, здалося Гапе, нібы пагнаўся за ёю. Пераляцеўшы некалькі хат, Гапа яшчэ шпарчэй замітусіла нагамі.

Азіраючыся, не зварочваючы ўвагі на Тацьцяну, яна хутка прыбегла да свае хаты, спрытна адчыніла вешніцы і ўскочыла ў двор. Ускочыла і раптам апамяталася:— стала, каб аглядзеца.

Хутка прыбегла й Тацьцяна.

— Гапа, Гапа!—моцным шэптам падала яна;— чаго ты так памчалася. Ніхто-ж ня гоніцца.

Гапа прачыніла вешніцы і ўпусьціла ў двор Тацьцяну.

— Калі ў не пацэліла ні ў аднаго, затое напалохала. Памятацьмуць, паганцы!—здавольна пахвалілася Гапа.

— Але ты ў мяне перапалохала. Я зусім не чакала, што ты так зробіш, хай цябе паралюш...

— А мо' ня варта, скажаш?—сумелася Гапа.

Тацьцяна нічога не адказала, каб ня смущыць таварышку.

— Хай-бы ведалі, што гэта я,—казала Гапа.

— Ды даведаюцца. Забачыш, ужо заўтра будзе ўсё ведана. Даведаюцца і скемяць, у чым сэнс... Нічога, варты абое... Гапа здаволена засміялася.

Пачакаўшы яшчэ крыху, яны разыйшліся.

#### IV.

Гапа не пайшла ў хату, а лягla спаць у сенцах. Лягла і перш задрамала, забыўшыся праз усё. Але праз хвілін дваццаць яна абудзілася і зусім згубіла сон. У голаў хлынулі соткі розных думак і запаланілі яе нашчэнт. Гапа мімаволі, цалкам, нырнула ў іх, перабіраючы адну за другою. Усе гэтыя думкі, як калясо, пачыналіся з надуманай зборні, краталіся розных момантаў яе перажываньняў і канчаліся пусканынем калка на Людвісю з Кар'ёнам. Спыняючыся на гэтым, Гапа правярала сябе, ці ў праве была зрабіць тое, што зрабіла. „Можа ў ня варта было чапаць?“ уставала перад ёю пытаньне і чапляла яе за жывое. „Не, гэтага яшчэ мала. Мала таму, што яны знарок насыміхаюцца з мяне. Я не могу дараваць, каб яна, валацуга гэтая, так нецырымонна, так съмела пайшла на гэта. Байструк-жа... Байструк!.. Га-а! Так!“

Успомніўшы гэту асабістасць Людвісінага пахаджэнья, Гапа зразу зарадавалася, як быццам-бы знайшла вернае выйсце з свайго няпрыемнага становішча. Скучаныя ў адзін клу-

бок цяжкія думкі глыбокай няверы, кудысьці адсунуліся, парадзелі; у галаве Гапы стала лягчэй і бадзёрай. Яна перамяніла позу, расьцягнуўшыся ва ўсю доўж, адплюшчыла вочы і сама сабе ўхмыльнулася. „Байструк! Кар'ён таго ня ведае! Бедны, ён пагнаўся за яе пекнатаю... А тое, што яна байструк—і ня ведае. Пакаяцца—толькі давясьці яго. Заўтра гэта трэ будзе зрабіць... Заўтра... Але як? Спыніць і сказаць? Ці паверыць? Думацьме, што я па завідзе наракаю—адвернецца... Ах!“ Гапа ўсю ўвагу пакіравала на роздум, як і што ёй будзе зрабіць, каб расказаць Кар'ёну аб Людвісі, хто і што яна. „А вось,—захапіўшыся думкамі, уголос размаўляла яна сама з сабою: „папрашу Тацыяну, няхай папробуе яна. Ёй ямчэй гэта зрабіць. Заўтра-ж папрашу спаткаць яго і ўсё-усенъкае расказаць... Цікава, якое ўражаныне гэта зробіць на яго. Заплюеца, пэўна... Ах, цудны які Кар'ён. Папасьмляюся я з цябе, браце, у волю... А калі нічога не паможа? Што тады? Мо‘ зусім ня варта пачынаць гэтага? Можа, праста вылайць яе і гдзе? Вядома! Гэта не здарма цэлы тыдзень не паказацца. Мабыць нешта...“

Гапа кінула размаўляць і хапілася за ўспамін, каб адшукаць у сваіх адносінах з Кар'ёнам тыя ці іншыя вады, знайсьці якое няпуштвае слова, што можа як калі неабдумана выказала—але ні на чым не спынялася яе думка. Увесь праведзены з ім час—выглядаў съветлаю паласою яе жыцця. „Пэўна адно—што Людвіся прыгажэйшая за мяне“, адкульсьці вынікла суменная думка. Вынікла ціхай, таемнай да таго, што съпярша Гапа не звярнула на яе ўвагі і пратусыціла разам з іншымі думкамі; але разам яна, як-бы незнарок затрымалася ў яе сузнаныні, вырасла ў самую вялікую і заваладала ўсёю яе істотаю. Гапа глыбока жахнулася ад ахапіўшае яе цяжкае балочае крыўды на самую сябе, на сваю долю, на жыццё.

Ёй стала моташна, душна і няпрыемна. Не магла спакойна ўлежаць і некалькі разоў засаб перавярнулася; нарэшце лягла ніцма, утуліла голаў у падушку, съціснула зубы і балоча заплакала здаўленым нутраным плачам...

А на дварэ ўжо паднімаўся золак і лёгкі белы водсъвет яго прабіваўся ў вузкае акенца сянец.

## РАСПУСЬНІЦА.

— Злодзей ты, злодзей! Шэльма ты, шэльма! Да чаго ты мяне давёў! Ах, закляты!

І Аўдоцьца палахыла на стол асадку, падперла рукою барду й начала думань. Бляды, змучаны яе твар выказваў сабою тыя муки яе душы, якія Аўдоцьца перажывала за астатнія два гады; бач з таго часу, калі яе гаспадар, Хірысон, пакінуў ёй слаць гроши з Амерыкі, адрокся ад яе і, як перадавалі, сышоўся там з нейкаю другою кабетаю... З упалых вачэй Аўдоцьцы каціліся па яе блядых щоках адна за аднэю, зыліваючыся, буйныя, як каралі, чыстыя сълёзы, росячы сваёю цёплаю вільгацьцю яе кашульку.

Алеська, восьмёхгадовая дачушка Аўдоцьци, замораная, пакрыўданай сіроткаю сядзела супроць мацеры, сачыла ўвесь час за ёю ды ўсё мерылася плакаць.

— Сыціхні, дачунька мая, сыцешся, лобка,—супакойвала Аўдоцьца дзяўчынку,—пайдзі лепш, родненка, паглядзі, дзе нашы Сёмачка з Еўкаю. Пайдзі, котка мая.

Але Алеська не адыхадзіла ад маткі, мэрам-бы баючыся яе адну пакінучь.

— Ах, ах, што мне болей яшчэ яму напісаць?—папытала сама ў сябе Аўдоцьца, гледзячы на дачушку.

Алеська пацягнула плечыкамі ѹ адразу-ж адказала:

— Напішы, матулька, што я лічу яго нашым згубіцелем, катам нашым.

Аўдоцьца, нярадасна ўсьміхнуўшыся, мэрам-бы згадзілася з дачушкаю, і трасу чаю рукою вывела на бруднай паперы высокім, крывымі літарамі прадыктованыя Алеськаю слова. Вывела іх, паглядзела на паперу, падумала крыху і паднялася з месца.

— Што, ці ўжо скончыла пісаць, мама? — запыталася Алеська.

— Не, дачушка, я яшчэ ня скончыла, я так адхілілася,—адказала Аўдоцьца дзіцяці.

У гэты момант пачуўся бразг дзьвярыма. Аўдоцьца хутчэй хапіла са стала недапісаны ліст і сунула яго за пазуху; пасъля адварнулася, села на ўслоне й стала чакаць.

Хвіліны праз дзьве ў хату ўвайшла Паруля, Аўдоцьціна маці, старэнка, маршлівая, але яшчэ рухавая бабуля.

— Добры вечар, дачушка!—прывіталася яна.

— Вечар добры!—адказала Аўдоцьца,—прысядзьце, вось,—падаючы зэдлік, папрасіла яна,—вы так замарыліся, няблізкі съвет ідучы сюды.

— Але, дачушка, дужа такі стамілася. Вядома, старасьць сваё бярэ,—охаючы й крэкчучы казала Паруля і прытым нядужна прысела на зэдлік. Села й глыбока ўздыхнула.

— Ну, што добра гуваць у цябе, Аўдоцьца?—запытала Паруля.—Мо‘ часамі Хірысон піша што?

— Не, мамачка, нічога ня піша; хай яго горліца зарэжа—прападаць мне даводзіцца з-за яго.

У ваччу маладзіцы паказаліся сълёзы.

— Мама, ня плачце,—папрасіла мацеру маленъка Алеську і сама заплакала.

— Съціхні, мая котка,—суцешыла яе Паруля.

— Калі бо наш татка вельмі брыдкі. Мы з мамаю пісалі яму ліст і я дапісала, што ён—згубіцель наш.

— Ліст пісалі? Аб чым-жа хая?—з цікавасцю запытала Паруля ў Аўдоцьці.

— Ой, мамачка, я ўжо й сама ня ведаю, што яму пісаць. Няхай ён там голаў сабе падверне, гадзіна заклятая! Гэта-ж ня жартачкі, да чаго ён давёў нас... Хоць з голаду прападай. На-вонта падобны сталі дзеци... Людзі съмлюцца, гавораць усяк, калі ты стараешся здабыць кавалак хлеба tym ці іншым спосабам... Людзям няма жалю, а баўтаць языкамі,—дык з любасцю.

Заламаўшы руکі, Аўдоцьца заплакала. Паруля, гледзячы на дачку, таксама засльязілася і выцерла падолам каравага хвартуха запалыя очы.

Тымчасам на дварэ цымнела. Апошні промені сонца зьнік з хаты, дзе па куткох пачаў туліцца шэры змрок.

— Алеська, Алеська,—абярнулася Аўдоцьца да дачушки,—пайдзі, мая котка, пашукай дзяцей, а то яны, небаракі, цэлы дзень ня еўшы. Пайдзі, дачушка.

— Добра, добра, мамачка,—прапелептала дзяўчынка і хутка выкацілася з хаты, моцна стукнуўшы дзьвярыма.

— Аўдоцька, Аўдоцька!—праз плач вымавіла матка, азірнуўшыся па хаце:—скажы-ж мне, дачушка, ці то праўда, што аб табе людзі балхвяць, нібы-та ты... дачушка, мужчын да ся-

бе прыймаеш? Скажы мне, дачушка, ці ня злыя языкі распускаюць пра цябе гэтыя чуткі? Ах, напускаюцца бог і людзі!

Аўдоцьца ўздрыгнулася ўсім целам, рухава заходзіла па хаце і ня ведала, што адказаць мацеры: сазнацца—не казала сумленьне, а стаіцца—таксама балюча. Памаўчаўшы нейкі час, Аўдоцьца рашыла ўсё-ткі склусіць і сказала мацеры:

— Мамачка, усё—адна брахня. Плюньце ў очы таму, хто будзе брахаць вам аб гэтым. Гой, ды якія-ж заразы ёсьць у нашым мястэчку! Очы-б павыколвалі табе, камень-нямі-б закідалі, каб прымелі. І завошта яны на мяне накідаюцца? Што я ім дрэннага зрабіла? Ці я мяшаю каму, ці стаю папярок дарогі?

— Ды яно-ж так, Аўдоцька; ужо съвет такі. Сочаць за табою, як за злодзеем... Трэба, дачушка, так жыць, каб ніхто й падкалупіць ня мог нічым...

Аўдоцьца не магла далей нічога сказаць: яна паківала галавою, моцна ў глыбока ўздыхнула і паглядзела ў вакно.

— Што, няма дзяцей?— запытала яе Паруля.

— Няма. Прыйдуць зараз... Яны і ўпоцемку патрапяць... Пэўна ў вакно, мама, прыдзеца ісьці, пакуль яшчэ зусім не съязмнела. Пакуль заклыпаеце памаленьку...

Паруля мэрам-бы ў забыту, аб чым толькі што размаўляла з дачкою і рухава паднялася з месца.

— Але, але, Аўдоцька, я пайду такі,— вымавіла яна і заірнула ў вакно.— Ой, ды ўжо-ж зусім цёмна на дварэ,— дабавіла яна і рухава вышла з хаты.

Аўдоцьца правяла мацеру на вуліцу, папрасіла яе наведацца ў нядзелью і, узяўшы на рукі клыпаўшага да хаты разам з Алеськаю Сёмачку, вярнулася з дзяцьмі ў хату.

У хаце было зусім цёмна. Аўдоцьца засвяціла газынічку. Маркотным, смуглым съятлом асьвяціла яна хату, пусьціўшы па съценах чорныя лахматыя цені.

— Вось і съятло, вось і съятло, мае вы маленькая дзетка,— ні то прапяяла, ні то прамовіла да дзяцей Аўдоцьца.— На, пазабаўляйся з Сёмачкаю—абярнулася яна да Алеські,— а я пашукаю што-кольвечы зьесьці вам.

Аўдоцьца падышла к печы, адчыніла засланку і вынула два маленькая гаршчочки.

— Вось, наце, ежце! — выказала яна, падаючы дзечям адзін гаршчочек з трывма лыжкамі ў ім і па кавалачку хлеба.

Згрудзіўшыся каля прыпеку, дзеткі прагна началі ўвіхацца з гаршчком, мэрам яны тыдзень нічога ня бачылі ў очы,

Праз некалькі хвілін гаршчочак апусьцеў, а ад хлеба асталися макавыя крошкі.

Сама Аўдоцьця нічога ня ела.

— Ну, укладайцеся, дзеткі, — прыказала яна, узяўшы меншае ѹ палажыўшы яго ѹ запечку ѹ нейкіх брудных пыльных лахманох. Старшыя паслухмяна паўскоквалі на пол і спакойна ўлягліся абапал свайго браткі... Аўдоцьця абцерла лаву, прысела тварам да газыніцы і, дастаўшы з-за пазухі недакончаны ліст, прыладзілася на прыпекчу яго дапісваць.

— Як-ж яму канчаць? Якое слова ўставіць, каб яго там, заклятага, яно праняло наскрозъ?.. Але-ж ці кране ўжо тую прадаўнічую душу хоць што!—падумала яна сама сабе і зараз-жа прынялася адшукваць у памяці тых ці іншых слоў. Адно за другім, цэлаю чарадою завіліся яны ѹ Аўдоцьцінай галаве, мэрам просіачыся кожнае адбіцца на паперы. Аўдоцьця вылучыла некаторыя і ўжо прыгнулася над прыпеккам, каб пісаць, як раптам у вакно хтось застукаў. Аўдоцьця міжвольна скамянулася, але хутка супакоілася ѹ падбегла да вакна.

— Хто там?—запытала яна.

— Я... я... Лукаш... Пусьці, Аўдоцьця, пусьці-ы!

— Табе чаго?.. Ці-ж ня сорамна, з вечара...—упікнула яна прыцішаным голасам.

— Пусьці, пусьці, Аўдоцьця, я... з грашым. Я... я троублі прынёс... і за старое расплачуся...—данёсься з двара просьчы голас.

Аўдоцьця адхілілася ад вакна і ўзрадавана прагаварыла: „Тры-і-ы рублі-ы! Тры рублі! Гэта-ж на два тыдні жыць з дзяцьмі!“ І рухава, ня думаючи больш нічога ні аб чым, кінулася ѹ сенцы, адчыніла дзъверы і пазвала:

— Ну, ідзі! Ідзі, ну, Лукаш...

П'янаваты, але цвёрды на нагах, хутка апынуўся ѹ сенцах здаровы, трубы чалавек.

— Аўдоцьця, дзе ты?—запытала ён, ня бачачы Аўдоцьці.

Яна не адказала, але стукнула засаўкаю.

Лукаш зрабіў колькі крокаў на стук, разъняўшы руکі і абмацаў Аўдоцьцю.

— Пачакай, чаго ты...—хацела штось выказаць яна, але Лукаш аберуч прыцёг яе да сябе, пераняўшы гутарку і пачаў заблутана, адрыўна прасіць...

А ў яго кішэні ззвінела серабро.

## „ДОЙДЗЕМ, СЫНОК“.

Паабапал гасьцінца, вузкага, заросшага зялёнай мяккаю муроўкай, ляжала неагляднае поле залацістага жыта. Высокія тоўстыя дубцы яго згіналіся да нізу пад цяжарам ядраных важкіх каласоў.

Вузкія, высокія межы, густа адзетыя застарэлым дзяцельнікам, засохшым рамонкам і павяўшым цюціпанам ды падушчакамі, разрэзвалі на доўгія стужкі, здавалася збоку, суцэльнную, непадзельную роўнядзь.

Далёка ад гасьцінца, на цэлія вёрсты вакол, прабягаў узорок людзкі, губляючы зялёныя ніткі межаў у гушчы нахіленых каласоў жыта.

У сінім, празрыстым, як шкло, паветры, у нярухомай і спакойнай цішы паўднёвай пары насіліся над палатном ніў, неўгамонна плюочы, рэзвыя жаўранкі. З гушчару жыта ім адкликаліся крыклівыя перапёлкі ды рэдкія, палахлівыя драчы.

Дзесьці там, далёка, у правым канцы гасьцінцу, чулася пияньне жней. Знаёмыя мэлёдыйныя гукі песень жніва вынікалі з пахучых каласоў жыта, гайдаліся над золатам ніў і, нарэшце, напіўшыся паху, змаўкалі ў чыстым паветры, у пра-меньнях сонца.

Іх зьмянялі новыя, яшчэ болей пявучыя, яшчэ болей звонкія ды радасныя.

Цэлых дзіве гадзіны ўжо праішла паміж съценаў жыта роўным выхілястым гасьцінцам Маланка Груд з шасьцёхгадовым сваім сынком Міхалкам.

Яна была стомлена часткаю ад хады, часткаю ад таго гора, якое гнала яе гэтым гасьцінцам у чужую краіну, далёкую ад роднага месца, знаёмых людзей, да няведамае справы, да няяснага жыцця.

За плячыма яе вісеў зашчытнага колеру невялічкі ворачак, напоўнены сякімі-такімі рэчамі; у аднай руцэ яна трymала сукаваты аблузаны яловы кій, другою-ж вяла за руку свайго

сынка Міхалку. Хлопчык стараўся трухаць побач з маткаю, але адставаў, зрываючы між жыта розныя кветачкі. Маланка яго падцягала, азіраючы раз-по-разу на сынка. Міхалка ўвесь час ня съціхаў лепятаць, закідаючы мацеру рознымі пытаннямі.

Маланка неахвотна адказвала сынку, а толькі час-ад-часу пытала ад сябе:

— А можа ты есьці хочаш, Міхалка?

Але Міхалка пра яду нібы забыў, а гаварыў зусім аб другім.

— Стаміся, пэўна, нябожа мой?

І сказаўшы, спогадна азіралася на дзіця сваё, шэпчуцы сабе: „Ці дойдзем мы да якое мэты?“

— Адпачынем, сынок,—праказала Маланка да сынка, парашыўшыся з невялічкай, густа-заросшай паплавінкай, якая ўдавалася шырокім паўкругам у густое жыта.

Хлопчык нічога не адказаў, як-бы ня чуючы мацерынага запытання.

Тады Маланка моўчкі зьвярнула з гасцінца, узышла на паплавінку і прысела. Міхалка спакойна спыніўся каля яе. Маланка зьняла з плеч ворачак, расцягнула зашмарг, дастала акрайчык хлеба і два кусочки сыру, разлажыла гэта на траве і абярнулася да хлопчыка:

— На, еж, Міхалка!

Міхалка прагна прыняці есьці. Маланка ела марудна, раздумваючы: „Колькі хлеба! Які ўраджай у гэтым годзе! Нівы і нівы—бясконца! Спакойнае, стомленое ад цяжару, жыта міла ўсьміхаецца тваім вачом. А там ужо, глядзі, і жніво пачалося... Жнучь і пяючь... А вечарам пойдуць да хаты, шчасльвия, здаволеная ўраджаем... А я? Што-ж я буду ў гэты год жаць?“

Маланка спынілася есьці; на яе вачох забліщчелі сълёзы.

„Нашу палоску сажнушь праклятыя паны... Сажнушь, або выпаляшь, або вытапчуць... Ды ня толькі палоску зглумяшь, а й дом увесь зруйнуйшь, спаляшь ды, чаго добрага, над бацькамі насымяюцца. Эх, паганцы, чаго ім трэба ад нашага краю, ад нас?“

Апошнія думкі Маланка выказала ўчуткі.

Міхалка, дасюль заняты ядою, хутка павярнуўся да мацеры і запытаў:

— Мама, што ты кажаш?

— Наша поле, сынку, вось з гэткім самым пекным жытам сажнушь польскія паны; сажнушь і забяруць сабе на

хлеб. Ужо ня будзеш ты, каханы, хадзіць з бацькам на ма-  
лацьбу.

Маланка прасльязілася.

— А дзе-ж, бок, наш татка, мама?

— У чырвонай армii, сынку.

— Што ён там робіць?

— Ваюе з панамi, сынок. Праганяе іх, разбойнікаў, з на-  
шае старонкi, ня пускае іх сюды за намi гнацца.

— А можа ўжо ён дома?

— Не, мілы, ён ня вернецца дамоў, пакуль не прагоніць  
паноў. Паны загарадзілі нам дарогу да дому—трэба зламаць  
іх загарадзь.

— А куды-ж мы ідзем?

— Мы ў чужыну едзем, сынок; ідзем шукаць сабе часо-  
вага скутку.

Міхалка, пэўна, здаволіўся адказам мацеры, бо супакоўся  
і адварнуўся да кветак, якія тут-жа збоку паглядалі яму  
ў вочы.

Змоўкла і Маланка; змоўкла і, забыўшыся аб хлебе ў ру-  
ках і аб голадзе, які вымусіў дастаць гэты хлеб з ворка, зноў  
адышла ў думкі і ў нарсы тых абразоў, якія так глыбока  
адблісці на яе істоце. Цугам, звязана ўсталі перад ёю: пад-  
ход палякоў к мястэчку, трэск стрэлаў, грукат гармат, про-  
мень пажараў, агульны пярэпалах; далей—уцёкі комуністых і  
злыбедна-здавальняючая радасць багацеяў-гаспадароў... Вы-  
разна, нібы ўяў, устаў перад Маланкаю гэткі вобраз: насоў-  
ваецца цёмная дажджлівая нач; гудзе па-за вокнамі сядзіты ве-  
цер; сьвішчуць галінамі плакучыя бярозы. Яна, Маланка, у  
хаце, сядзіць пры стале і, аддаўшыся ўсёю ўвагаю, піша ліст  
да мілага мужа, Нічыпара, які ваюе на фронце з панамі. Старыя  
бацькі яе съпяць, съпіць і Міхалка. Сыціша ў хаце. Пер-  
ка выводзіць на паперы няроўныя радкі. Словы ліоцца, ліоц-  
ца, ліоцца—няма ім канца, няма стрыму. Яе абурае палкае,  
маладое натхненьне, якое салодкім туманам абдымае Малан-  
чыну істоту... Маланка забываецца, цішэй водзіць асадкаю,  
адцягае ўвагу ад паперы і накіроўвае прагны ўзорк крыху  
управа, наўскос, дзе спатыкае мілы твар Нічыпара... нават чуе  
цёплы подых яго вуснаў... Маланка ўся дрыжыць, але быццам  
заварожаная, ня можа паварушыць ніводным сустаўчыкам...  
Некалькі доўгіх хвілін яна знаходзіцца ў салодкай напрузе.  
Далей—ня ўтрымлівае і, сабраўшы сілу, хоча падняцца, як  
раптам яе аглушае страшэнны гук. Маланка ўздрыгвае, як аси-  
навы ліст у дзікі парыў ветру... Зьвіняць у вокнах шыбы...  
Разам устаюць усе страхі панскіх гвалтаў, аб якіх ёй пісаў

Нічыпар. Енкі, плач мацярок, кроў... Яна азіраеца ў вакно і бачыць вагромністы промені, усё неба ў вагні. „Не, я не застануся дома, не! Ня дамся на глум паном. Уцяку, уцяку з мілым Міхалкам. Уцяку! Мне не здабраваць, як прыдуць паны“... Яна паведамляе бацьком сваё рашэнье і сълемад-жа хапаеца за дзіця. Бацькі пачынаюць угаварваць яе, плакаць, самі не даючы сабе адліку, што пагражает іх Маланцы ад паноў. — Астанься, дачушка,—моліць маці. — Куды ты ў съвет з дзіцём?—упікае бацька. Але яна ня слухае, пасыпешна будзіць Міхалку, адзяе яго і, захапіўшы ворачак, прыпасены на ўсякі выпадак, кідаеца з хаты ў цемру ночы. На вуліцы яе падхапляе агульная хвала ўцекачоў і, як трэску, нясе з сабою... Куды? Дзе прыпынак?..

— Мама, ідзем далей, ужо супачылі,—катурхнуў мацеру Міхалка.

Маланка ўсхапілася, як са сну, парваўшы нітку думак, і аглядзелася вакол; пасылья, адчуўшы ў руцэ хлеб, са смакам укусіла яго.

— Хадзем!—настаяў Міхалка, першым выбегшы на гасцінец.

Маланка паднялася, закінула за плечы ворак і пайшла за сынам.

Жоўтыя сыцены жыта зноў абнялі іх з бакоў. Таксама стаяла гарачыня; таксама съпявалі жаўранкі ды перапёлкі; не заціхалі песьні жнеяк.

— Ці далёка нам яшчэ ісьці, мама?—запытаў Міхалка, адышоўшыся крыху.

— Ня так ужо далёка, даражэнкі. Дойдзем сынок, красніся крыху,—адказала Маланка, кінуўшы погляд усьцяж гасцінца.

## ШУКАЮЧЫ ПРАЦЫ.

Падыходзіў вечар. Сонца спускалася за лес, і з-пад зялёных куп ялін і хвой выглядала доўгімі, тонкімі косамі праменьняў няшырокая гала, перакроенае дарожкаю, якая вілася выкрутасамі праз гала к лесу. З аднаго боку дарожкі ўпярэмежку—то калдబістай, гразкай, то сухой, па калені пяску,—гэта гала была з поплаву ў куп'ю, вытаптанага гавядою, а з другога—з іржышча, дробнага й ніzkага.

Дарожка, відаць было, выходзіла з-за пяшчанае горкі і, верцячыся, у другім канцы гала мерылася схавацца ў лесе. На граніццы гэтага лесу, якраз у tym самым месцы, дзе дарожка пахільвала за першыя хвоі, тырчалі два пянчукі,—відаць было, што з нядаўна съсечаных ялін.

— Ну, вось гэтта мы й сапачынем!—прысядаючи на адным пні, сказаў Цімох да таварыша Ігната.

Ігнат спыніўся і старэнна адсопваўся, азіраючыся вакол і на сонца.

— Ня раджу садзіцца, а то спознімся; можа ўжо параход прыйшоў... Лепш хадзем на прыстань, а то яшчэ пакуль зайдзем...—не згаджаўся Ігнат.

— А ўласна ты не ўтаміўся?

— Што-ж зробіш! Утаміўся-не-утаміўся, а трэба йсьці... А ты-б хацеў неўшманкі ўбраць сорак вярстоў! Не-э, браце! Ды да гэтага яшчэ мы цэлы дзень нічога ня елі, а галоднаму прайдзі па гэтых пяшчышчах!.. Пэўна ўтоміўся... Але нічога не парадзіш—трэба працы шукаць і гэткімі съцежкамі... Бачыш!..

Цімох балюча ўсьміхнуўся.

— Затое памяць астанецца на ўсё жыцьцё... Некалі, вось, цікава будзе ўспомніць...

— Але ўсё-ткі садзіся ды пасядзем,—тузнуўшы Цімоха за крысу, папрасіў Ігнат.—Што некалі будзе—то будучына, а пакуль мы жывем цяперашнім: не пагоршым становішча—садзіся. Прыстань недалёка; пачуем гудок і дабяжым.

Цімох пярэчыў, але нядоўга: зьнямога перасільвала ѹцягнула прысесецы пасядзець: балелі ногі, калола ѹ пяткі, даўаў аб сабе знаць голад. Цімох здаўся й прысеў на суседнім пянчуку.

— Ага, такі на майм стала,—пакпіў Ігнат.

— Здаўся, як бачыш. Паняволі здасіся, калі жывот падцягвае,—адказаў Цімох і пры гэтым пасъпешна азірнуўся ўбок, на лес.

З гушчы лесу даносіўся к хлопцам стук калёс і выразны гоман людзей. Хлопцы навастрыліся.

— Ах, глядзі ты, як сёньнека запазыніўся паход! Гэта-ж падумаць. Цэлую пору амаль прастаялі на прыстані,—казаў грубы голас.

— А чародны, бадай, толькі заўтра йсьціме,—адказваў другі, ня менш зычны.

Грукат калёс, блізячыся да хлопцаў, рабіўся гучнейшым ды гучнейшым.

— Ну, цяпер можна будзе ўсё распытаць у падводчыкаў,—сказаў Цімох.

— Як быццам табе лягчэй стане ад гэтага,—папярэчыў Ігнат.

— А ўсё-ж, ведацьмем, як і што расплянаваць далейшае.

— Ды хопіць ящчэ, браток, многа памардавацца.

— Не навіна. Выберамся. Дастанем тое, чаго шукаем. Ці варта сумаваць!—пабадзёрыў раптам таварыша Цімох.

— А я ня вельмі й журбую. Толькі ўсяго, што неяк не па сабе робіцца так доўга бадзяцца. Бачыш, на вуліцы восень, самы сэзон у нашых мясцох, а мы ўсё шукаем.

Пакуль яны перагаварваліся, фурманкі праехалі залом да рогі й апынуліся перад імі. Фурманак было з дзесятак; маленькая драбінкі, апалукошаныя, былі заваленымяшкамі муکі. Мізэрныя, дробныя конікі, упінаючыся на ўсю сілу, паціху цягнулі па каляіністай, пабітай карэннямі дарозе гэту паклажу. Падводчыкі ўшлі падвое, патroe і, матаючы нясыціханна пугамі, вялі гутаркі на звычайныя буднічныя тэмы. Колькі яе ў іх знаходзіцца! Сорак вярстоў дарогі ад Бражак да Альшанін—кожныя два-тры дні праходзіцца імі з тэю-ж шэраю спакойліваю гаворкаю. Па пяць, па шэсьць разоў пераказваюцца многія зьявішчы й здарэнні і не надаюцца.

— Дзядзькі, — абырнуўся да падводчыкаў Цімох, — ці далёка адсюль да Бражак?

Некалькі чалавек адварнуліся да яго, акінулі з ног да галавы падазроным поглядам і з хітраю ўсьмешкаю на тварах адказалі ў адзін галас:

— А вам як-бы хацелася? Нічога, можаце адыхаць, к цёмнаму зойдзеце.

— А параход на Кіеў, ня ведаеце, скора йсьціме?—падаў другое запытанье Ігнат.

Падводчыкі, як згаварыўшыся, пакруцілі галовамі і крыху памаўчалі. Пасьля адзін старэнкі, з рэдкаю, шэраю бародкаю адказаў за ўсіх:

— Вось гэтага, браточкі, дык ня можам сказаць... Уверх, на Лоеў, толечкі что адышоў... А ўніз, штосьці казалі, нібы ўночы пойдзе...

— А на прыстані, скажэце, ці можна чаго дастаць, каб зьесьці?

Падводчыкі весела зарагаталі.

— Наўрад, сынкі, — адказаў той-жа стары,— Тут і прыстань уся з двух-трох хатак. Глуш... Самім прыходзіца ў Лоеў ездзіць за прыпасамі.

— А вы-ж куды, хлопцы, едзеце?—запытаў ад сябе падводчык.

— Ды вось едзем, куды вочы глядзяць. Працы шукаем... Вось пяты тыдзень у дарозе: просім работы, а яе няма,—весела адказаў Цімох.

— Якое-ж вы работы шукаеце?—зацікавіліся падводчыкі.

— Якое! якое хоць! Самі мы—гарбары, а цяпер нам абышто рабіць.

— Так, цяпер цяжка дастаць службу... Папробуйце трапіць у Кіеў,—парадзіў стары...

— Мужчы-ны-ны!— пачуўся вокліч з поля, куды ад'ехалі фурманкі.— Чаго-о вы та-ам!

Падводчыкі пакінулі Цімоха з Ігнатам і пасъпешна пайшлі на голас.

— Кепскія паперы, брат! Аддаляеца ад нас Кіеў. Параходу няма, а мо' і ўночы ня будзе, а есьці—таксама канчаем... Прыйдзеца на куфэрачках плысьці ў Кіеў...—жартаваў Ігнат.

— Я, бо, табе казаў, што гэты плян найгоршы... Залезылі ў нейкую глуш і бадзялемся, як съвят бяз вума... А ў Кіеве —што ты там знайдзеш?.. Давай, калі ёсьць што, перакусім.

— А вось; маеш акрайчык хлеба і крыху сала. Съпячы, калі хочаш,—дастаючи з торбачкі, сказаў Ігнат.

— Чакай, я перадумаў,—спыніў Цімох, ухапіўшыся за руку таварыша,—я думаю гэтак зрабіць: пойдзем раней на прыстань і выпытаем, як і што з параходам. Ня пойдзе сёньня—будзем стараца спажывы... А то мы тут разложымся з агнём, а там параход шусь — і кончана.

— Давай, пойдзем! — згадзіўся Ігнат.

Яны падняліся, закінулі за плечы клумкі, пацягнуліся і выйшлі на дарогу.

На дварэ патрошку цымнела. Між кустоў і галін дрэў гусьціўся змрок. Разам з цемраю спадала на землю й асеньня вільгаць. Пахла густым п'янючым водырам ападаўшага лісту.

Цімох з Ігнатам, разглядаючы па бакох, ішлі да прыстані. Кусок дарогі, які ім асталося прайсьці, здаваўся без канца-краю. Стомленасцьць, змора мітрэнжыла іх рухавасці. Хацелася сесці сярод дарогі, каб адпачыць, нарэшце, адкараскацца ад назойлівага, балючага пытання: дзе-ж канец іх дарозе? Цэлых пяць тыдняў, як яны сарваліся з месца, апынуўшыся без работы, і калясяць прасторы палёу, пераходзячы з месца на месца ў адшуканыні працы. Праелі заробленыя гроши, распрадаліся, многа разоў жбракамі заходзілі ў хаты, каб выпрасіць хлеба... Даkulъ-жа гэта будзе? Не хапае магі ча-каць. Выпятрала ўсякая вера, высахла надзея.

— Нарэшце мяне абурае ўсё гэта... Выходзіць, што мы лішнія на зямлі... — выказаў Ігнат да Цімоха.

— Паганы лад — агню просіць, — адказаў Цімох. — Каб гэта прымеў, дык, ведаеш, зынішчыў-бы дарэшты.

— Пачакай, брат, некалі ўспомнім і зараз адплацім.

— Успомніш ты. Щі ўтрымаешся на нагах да таго часу, калі...

— А што? Зацягаемся, думаеш? Кінь! Усё-ж — маеш руки! — працягнуўшы ўперад руку з сашчэпленым кулаком, пагрозіўся Ігнат.

— Мала хто ўважае твой кулак... А сунь лепш ты яго ў кішэню ды падлічы гроши, ці хопіць на месцы хоць на палубе? — пасьмяняўся Цімох.

— Напавер паедзем. У Кіеве заплатім.

Ігнат засунуў руку ў кішэню, пакалупаўся ў ёй і дастаў адтуль некалькі манэт.

— Лічы! А вось вырасьлі ў дарозе.

Ігнат спыніўся, рашчапіў кулак і пералічыў гроши.

— Сем рублёў, крапіся! — гукнуў ён у dagon Цімоху.

— Сем? Го-о! Тут ня толькі да Кіева, а й да Адэсы хопіць.

— А калі, вось, прыдаць яшчэ маю жакетку, як ты думаеш, вёрст на трыста хопіць?

— Абое расьсъмяляйся, ажно рэха аддалося ў лясной нетры.

— А ўсё-ж, дачыльгікалі! Вунь канец лесу.

Яны ўскорылі хаду і хутка выйшли з лесу. Хоць быў вечар, але стала шмат відней, чымся ў лесе Хлопцы адначасна абвялі поглядам разълёгшае перад імі гала, якое мо' на вярсту цягнулася раўнінай, а далей абрывалася да спуску. Управа, недалеч ад лесу, стаяў маентак. Некалькі вялікіх стадолаў, пакрытых новымі гонтамі, абкружалі белы двухпавярховы палац. З бакоў палацу, як вартаўнікі, стаялі разгацістыя, у жоўтым уборы, роўныя па шатасці клёны. У вокнах, глядзеўшых на дарогу, кудэю ішлі Цімох з Ігнатам, блішчала съятло. Чуліся мэлёдыя вясёлае музыкі, якую справодзілі рэзвыя, жыцьцёрадасныя жаночыя галасы. Маніла спакоем, вясёласцю і бесклапотнасцю.

Хлопцам не хацелася адрываць вачэй ад маентку, але, крыху адышоўшыся ад лесу, дарога заламала ўлева і затуліла палоскаю арэхавага маладняка белы палац. А ўперадзе, ганоў за трое-чэцьвера, раптам вынік шырокі, зывісты Дняпро. Хлопцы ўпіліся ў яго сваімі поглядамі. Туды, к заходу, дзе яшчэ смутна дагарала пабляднеўшае праменьне зайшоўшага сонца, Дняпро блішчаў алавянаю фарбаю, а чым бліжэй, тым алавянасьць цямнела, гусыцілася й зылівалася з афарбоўкаю берагоў. То бліжэй к Дняпровым хвалям, то адышоўшыся ад іх на сажні і гоны, стаялі пажаўцеляя дзярэўцы... У адным месцы яны згушчаліся ў шчыльную грамаду і напіралі на стромкі бераг рэчкі цёмнаю съяною гайку. Па другі бок Дняпра слоўся нязъмераны пагляду абшар лугу. Між рэдкага хмызьняка, на ім высоўваліся стагі парудзелага сена.

Дняпром ішлі плыты. Да хлопцаў дасягалі галосныя выкрайкі плытнікаў, якія нясьціхана бегалі то ўзад, то ўперад даўгіх, паламаных плытоў. Блішчэлі агоньчыкі і на плытох і на беразе.

Цімох з Ігнатам падходзілі да Дняпра з правага боку. Каля прыстані бераг паступова спускаўся к рацэ. Невялічкая, зьбітая з дошчак і пафарбованая жоўтаю фарбаю, прыстань плавала на вадзе, будучы прычэпленай да жалезных калоў, убітых наводдаль ад берагу, жалезнымі ланцугамі. Вузкая ўсходня звязвала бераг з прыстанню.

З левага боку ад прыстані, прытуліўшыся да ўзгорку, стаялі троі старэнкіх хацінкі. Некалькі падводаў паражняком чагосьці чакалі. Падводчыкі раз-у-раз паглядалі на прыгнаныя да берагу барліны й лайбы.

Хлопцы спусьціліся з пакатасці, агледзеліся вакола і, не заходзячы ў будынак прыстані, прыселі на ляжаўшым каля прыстані бервянне.

— Вось і прышлі,— сказаў Цімох,— цяпер можна супачыць. Штосьці ціха на прыстані, не спадзяйвайся на паразод.

— А, ведаеш,—ідзі, браток, запытай у каго-кольвечы,—парадзіў Ігнат.

— Калі йсьці, дык давай абудва пойдзем. Чаго-ж сядзе́ць-мем тут.

Хлопцы падняліся і пайшлі ў прыстань. У дзвіярох багажнага аддзялення стаяў служачы прыстані, пільна разглядаўшы якуюсьці паперку.

— Скажэце, калі ласка, калі йсьціме паразод на Кіеў?— запытаў служачага Цімох.

— Ня ведаю,— коратка й нялюдзка адказаў служачы.

— А хто ведае?—кінуў упічна Ігнат.

Служачы крыху памаўчаў, нэрвова павярцеўшы ў руках паперку, пасъля спакайнейшым тонам адказаў:

— Чакаем ноччу... А здарыцца, што заўтра вечарам. Цяпер няма пэўнага расьпісаньня. Можаце спакойна йсьці спаць...

Хлопцы маўкліва паціснулі плячыма, зрабілі нездаволеныя кіўкі галовамі і пайшлі ў пасажырнае аддзяленье.

— На, вось, якая добрая хата,— жартаўліва праказаў Ігнат, уваходзячы ў маленъку, абстаўленую дзвівумі заслонамі й сталом каморку. Малюпашэнкае вакенца пускала ў яе шэры змрок. У каморцы ўжо сядзела чалавек пяць пасажыраў. Кожны з іх быў заняты сваімі думкамі і ніхто не звярнуў увагі на Цімоха і Ігната.

— Можна асядаць!—пасъмяяўся Ігнат.—Вось, пэўна, і гэтыя людзі ў наш бок едуць...

— А вы куды?—паглядзеўшы на Цімоха, запытаў малады здаровы пасажыр.

— На Кіеў! — адказаў Цімох.

— Туды-ж і мы... Але, кажуць, ня скора будзе йсьці паразод. Заўтра к вечару. Вы пыталіся?

— Пыталіся. Тое самае й нам сказаў... Будзем чакаць...

— А скуль вы едзеце? — пацікавіўся здаровы хлапец далей.

— Работы шукаем. Больш месяца ўжо ездзім і ходзім і нічога няма. А вы адкуль едзеце?— запытаў Ігнат.

— А мы якраз з работы. На барлінах працавалі, а цяпер едзем дадому. Вось толечкі з Лоева пехам прыйшли.

Цімох з Ігнатам прыселі каля размоўніка.

— Што-ж, зарабілі трохі грошай?—пацікавіўся Ігнат.

— Эт, зарабілі! Не вялікая машыя. Праца занадта цяжкая. Але рублёў па трывцаць вязем дамоў. Будзе крыху пададзеца.

Хлопец паглядзеў на свае порткі, у некалькіх мясцох лапленыя рознага колёру лапікламі, усміхнуўся сам сабе і сказаў да Ігната:

— Вось як ходзім — у сьвята і ў будні. Трэба-ж прыкрыць цела. Вось і прыходзіца згаджацца на ўсякую работу без разбору... Вы... — хлопец аглядзеў Цімоха і Ігната, — вы ўсёткі яшчэ маеце ў што адзецца. Каб на мяне, я-б і ня тужыў аб работе. Хадзіць ёсьць у чым,— а яды можна дастаць.

— Адкуль? — запытаў Ігнат.

— Адкуль! Ды хоць-бы тых самых картопель напёк — і хопіць. Чаго там перабіраць многа... Жывуць-жа людзі пры работе і на картоплях...

Усе ўтраіх засьмяяліся. Паглядзеўши на іх, ухмыльнуліся і яшчэ трое пасажыраў, з якіх адзін пажылы, з абросшым спрэс тварам, выглядаючы мурынам, а двое маладых белакурых хлопцаў.

— А добра кажаце,—падхапіў Цімох, — картоплі ня дрэнная рэч. Аднак у нас няма чаго есьці—вось трэба пабегчы пашукаць дзе-кольвецы картопель.

— Там, на горцы, здаецца, я бачыў,—прывомніў Ігнат, — пэўна панская. Скокні накапай, калі маеш ахвоту. Мне то, прызнацца, ня хочацца. Лепш тут пасяджу.

— А я пайду. Толькі ўжо ты, Ігнат, ня квапся на картоплі, а то дарма. Не дастанеш ад мяне.

Цімох устаў з заслону і паглядзеў у ваконца.

— Пайду!

— Жадаю посьпеху,—паслаў удагон таварышу Ігнат,—добра парадзілі,—дадаў ён, адварнуўшыся да суседа.—А то, вось, выпатрашылі ўсе торбачкі, а цяпер хоць язык на паліцу кладзі. Пакуль там яшчэ да Кіева—ня вытрымаем. У Кіеве-ж жакетку з плеч і побаку, а тут...

— Вы прадаесьцё жакетку? — ухапіўся за Ігнатавы слова яго размоўнік.

— Прадам, абы гроши.

— Я купляю, дайце прымерыць...

Ігнат зьдзеў з плеч жакетку і падаў яе размоўніку. Той хутка распрануў падраны суконны паўхалатак і адзеў Ігнатаву адзежыну. Жакетка прышлася па меры і на многа пахаращаўла хлопца, робячы яго роўным і стройным дзяцюком. Гэтую асабістасць крамнае вopраткі хлопец сам скмеціў і чуўся, што яна яму пасуе. Пахаджваючы па каморцы, ён пільна паглядаў на крысы, працягваў рукі, саджаў іх у кішэні і аглядаўся назад.

— Ну, Фомка, падыходзіць? — абырнуўся ён да чорнага мужчыны.

— Як на цябе шыта, — адказаў Фомка. — Съмела купляй. Прыедзеш дадому. — Тэкля не пазнае. Купляй, Піліп, купляй.

— Слухайце, — абырнуўся Піліп да Ігната, — навошта вам вязьці яе ў Кіеў, калі я тут магу купіць. Восем рублёў выкладаю.

Ігнат зас্তвяліўся.

— Паraphод завязе. Затое ў Кіеве цэлых дванаццаць вазьму, калі ня больш. Паглядзі, якая работа, які тавар, ды ня ношаная зусім.

— Дам дзеяць і хай сядзіць на мне. Прагадаеце на Кіеве. Там вас абдураць, а гэта чыстыя, запрацаваныя шчыраю працаю дзеяць паперачак даю. Слухайце... На гэты гроши ў Кіеве лепшую купіце, — упрашваў Ігнат Піліп.

Але Ігнат рашуча настаяў на сваім. Хлопец неахвотліва зняў з сябе жакетку, яшчэ паварочаў яе некалькі хвілін у руках і аддаючи Ігнату, сказаў:

— Успомніце ды позна будзе. Дзеяць рублёў пры дарозе не валяеца... Бярэце, кажу...

Пакуль яны таргаваліся, Цімох пасьпей нарваць картопель і разлажыць агонь. Променъ раптам лінуў у вакенца пасажырнай і зьвярнуў на сябе іх увагу.

— Вунь ваш таварыш ужо агонь расклаў, — падаў першым чорны пасажыр. — Глядзеце, як шугае, ажно іскры сыплюща ў Дняпро.

Ігнат падыйшоў да вакенца і паглядзеў. Яго пацягнула на двор. Але толькі ён падыйшоў да дзвіварэй, як яны знадворку адчыніліся, і ў пасажырную ўвайшоў Цімох.

— У цябе, Ігнат, пэўна, сала крыху засталося! Пашукай, устроім добрую вячэрку. Картоплі ўжо загорнуты ў попел. Ня толькі ў памешчыка баль — зробім і мы тое самае. Вытрасай торбы...

Абое ўзялі клункі й началі іх патрашыць. Павыналі на чынъне, бялізну, парваныя хвартухі і кніжкі. Усё гэта разлажылі на ўслонах. Пасажыры паўступалі ім месцы, гледзячы на іх.

— Няма нічога, — вывярнуўшы торбачку, сказаў Цімох.

— Няма, бо зъелі. Я табе кажу, што ўсё кончылі; табе здаецца, што асталося, — адказаў Ігнат, перабіраючы свае рэчы на ўслоне.

— А вось, глядзі, — весела выкрыкнуў Цімох, паказваючы на маленькі кусочак сала, запаўшы між лістоў кніжкі.

Ігнат, а за ім для цікавасьці троє пасажыраў, падышлі да Цімоха, нахіліся к услону й пачалі ўзіраца на сала, як на якое дзіва.

— Маладзец, затое табе больш трэ' ўдзяліць, — пажартаваў Ігнат.

— Хопіць картоплі спрыснуць па каплі, — дадаў чорны пасажыр і засъмяяўся.

— Толькі-бы яны ў мяне не пагарэлі там,—схамянуўся Цімох і, кінуўшы з рук торбачку й бляізну, пайшоў у дзвіверы.

— Прыходзь, Ігнат, да агню,—пазваў ён з-за дзвіярэй.

— Прыду, — згадзіўся Ігнат, съпяшаючы ўкладаць у торбы ўсё вынутае з іх.

— Работы больш, як сала,—пасъмяяўся ён.

Пасьля, уклаўшы ўсё чын-чынам у торбачкі, Ігнат завязаў іх і разам з адзежаю Цімоха ды сваёй палажыў камячком у кутку каморкі на ўслончыку.

У гэты час у пасажырную зайшоў вартаўнік прыстані з маленъкаю лямпачкаю ў руцэ. Праз чыста выцертае шкло глядзеў на голыя жоўтыя съцены каморкі маленькі куравы агоньчык, ад якога не рабілася ні съятлей, ні весялей.

— Гэта нам асьвятленне?—запытаў вартаўніка чорны пасажыр.

— А то-ж каму? Ці ня хопіць, думаеш?—адказаў вартаўнік прыстані, вешаючы лямпачку над дзвіярыма: — спаць можна і ўпоцемку; гэта толькі для далікацтва.

— А калі параход пойдзе на Кіеў?—задаў пытанье Ігнат.

— Пойдзе, ня будзеце ў нас зімаваць,—пасъмяяўся вартаўнік і выйшаў.

— Ліха іх ведае,—адазваўся чорны пасажыр, агідна плюнуўшы,—дапытатца ў людзей нельга. Ты к яму пачалавечаму, а ён да цябе, як сівіньня: або мармыне сабе пад нос што-коль вечы, або й зусім нічога ня скажа. Як-бы злы на каго, а спаганяе злосьць на табе. Дапытайся ў гэткіх толкам, каб іх халера ўзяла...

— Бо надаядае і ім,—адказаў увесь час маўчаўшы пасажыр у крамным паношаным паўхалаце ды ў новай шапцы, з сівою раскладзістай на шырокім твары барадою,—кожны пытае, кожны косьніца яму ў вочы, а таго ня ведае, што ім самім нічога невядома...

— А каму павінна быць вядома, як ня ім?—падняў глас чорны.—Натое яны й служаць па гэтай справе. Нябось, не зверадзіўся-бы, каб сказаў. Але чалавеку дзела ніякага няма да цябе: ён дома, а ты хоць захлыніся тут. Вось,

бачыце, ласьне добра гэтым хлопцам, калі ўжо прыпёра да картопель і да жукеткі... Пэўна, ім хочаца ведаць, калі пойдзе паразод, дык мусіць...

Пакуль ішла гэта гутарка, Ігнат крыху паслухаў, паслья, нібы дапомніўшы, што яго чакае Цімох, выйшаў з пасажырнай.

На дварэ было цёмна. З ціхае пагоды пачаўся халаднаваты паўночны вецер, які гнаў з-над лугу за Дняпром шырокую палосу палавых хмар. Дняпро ўжо быў разгойданы і катаў усьцяж свайго цячэння шарэнгі хваль, якія на сваіх хібах несльі белую брыжастую пену. Край хваль беглі к берагу і роўным аднагучным плескам змывалі жоўтенькі пясочак, гайдаючы ўсьцягнутую на яго зялёную лодачку. Чуць прыметна, але ўвачавідкі больш ды больш пачынала раскалыхвацца будыніна прыстані. Галасы плытнікаў несльіся з ветрам на пыхаючы променъ раскладзенага Цімохам агню.

Ігнат паціху, узіраючыся ў твар Дняпра і кідаючы вачыма даверху, абышоў вакол прыстані, прайшоў сходні і падышоў да Цімоха.

— Ну, як вячэра?— запытаў Ігнат.

— Можаш спробаваць. Вось гатовыя картоплі,— падаючы таварышу некалькі штук картопель, малюсенькіх ды пагарэлых, адказаў Цімох.

— Штосьці няўдачны яны ў цябе,— зауважыў Ігнат.

— Прыску, бачыш, няма: дровы паскудныя; прыходзіцца на жару—таму і пражацца...

Усё-ж Ігнат старанна абскроб з картопель прыгаркі, пастудзіў іх і ўсмак зьеў.

— Ведаеш што, Цімох,— абырнуўся ён да Цімоха.

— Што-о?

— Я думаю, што мы як-кольвецы выкруцімся з нашага становішча. Пакуль цеплавата, ды чым далей на поўдзень—тым усё цяплей—а ў нас ёсьць лішнія рэчы. У мяне васенняя жукетка, а ў цябе камізэлька, дзъве кашулькі... Цягаць іх з сабою—толькі лішні цяжар... А вось прыедзем у Кіеў і... побаку. Заробім паслья і справім... Як ты думаеш?

Я нічога сказаць не магу—жукетка твая... У мяне, бачыш, зімняга нічога. Калі не шкадуеш...

— Шкадуеш—не шкадуеш, а калі, чаго-якога, ды ў Кіеве ня знойдзем працы, то іншага высьця ня будзе, як толькі жукетку на рынак... Я перш думаў расквітацца з ёю тут... Адзін пасажыр як прычапіўся—прадай ды прадай—дык я ўжо хацеў...

— А колькі ён суліў?— пацікавіўся Цімох.

— Колькі! Дзевяць даваў,— адказаў Ігнат.

— А гэта добра... Наўрад ці можна за яе больш атрымаць.

Мне здаецца, што ў Кіеве прадаўшы, і дванаццаць восьмеш? Ды к гэтаму, разумееш, шкадавата пакуль. А мо' часамі і ня прыдзеца прадаваць... Успадом на работу і абыдземся сяк-так. Бо зарабіць, брат, ня так лёгка...

— На, вось, яшчэ пару картопель,—разварушыўшы прысак, ажно пук іскраў рвануўся кверху, запрапанаваў Цімох.

— А ты-ж чаму не ясі?—падалікаціўся Ігнат, усё-ж маючы ахвоту на картоплі.

— Я ўжо здаволіўся—да цябе штук дзесятак зьеў... Так... Наконт жукеткі, пэўна, лепі пачакаць. Гатовы, чаго добра, халады ўдарыць—тады згінай лапаткі...

Цімох не даказаў: зычны съвіст паraphоду, раптам прарэзаўшы цемнату ночы, спыніў яго слова на языку.

Хлопцы мігам паўзынімаліся на ногі і бегма пусьціліся к прыстані. Калі яны апынуліся каля ўсходняў, паўторны гудок, зусім блізка, яшчэ больш нашарахаў іх: яны мігам узыляцелі на прыстань.

— Які то паraphод?—запыталі разам удваіх у напатканага багажніка.—Не на Kieў?

— Ды не, не! То бускір ідзе з запалкамі. Можаце супакоіцца,—адказаў той.

Але хлопцы, не давяраючы, пасьпяшылі ў пасажырную, каб забраць рэчы і быць напагатове.

Убегшы ў каморку пасажырнай, яны засталі ў ёй замест пяцёх чалавек, толькі двух, якія суюціліся ў цемнаце, зьбіраючыся бегчы к пасаднай.

— Ну, як? На Kieў? — пытаў барадаты пасажыр Цімоха.

— Хто яго ведае. Кажуць, што з запалкамі бускір прышоў. Ня пусьціцца садзіцца,—адказаў Цімох, шукаючы рэчаў.

— Нічога, рубель капитану ў руکі і можна ехаць за мілую душу.

Гэта абнадзеіла хлопцаў і яны пільней заварушыліся.

— Дзе-ж мае манаткі?—запытаў раптам Цімох.

— Вось тут... вось... запалі адну сыпічку...—абмацаўшы клункі і хочучы праверыць іх цэласць, папрасіў Цімоха Ігнат.

Цімох незамарудна дастаў запалкі, засвяціў агонь і падышоў да Ігната.

— Глядзі!

Ігнат трохі памаўчай, адчуўшы нядобрае, паслья зацяжным стрывожаным голасам праказаў:

— Жукеткі няма... Няма... Сыцягнулі... Эх, жулікі, абармоты!.. Гэта тыя, што былі тут... Няма... Гмм... Вось і дзела...

— Няўжо? хто такі? як? ці ня тыя толькі? Вы ня бачылі іх?  
— абырнуўся Цімох да барадатага пасажыра.

— Пайшлі... ужо з паўгадзіны таму... Бяжэце, мо' яны  
каля параходу дзе... ён спыніцца ля барак... Бяжэце... Бачце  
іх—укралі... у безработных... абармоты...

Хлопцы перш ня ведалі, як быць, куды кінуцца і што  
пачаць; запальваючы сярнічкі, яны далей шукалі страчанае,  
прыглядаліся пад стол і ў куткі каморкі.

— Ды не, няма! Дарэмна! Трэба бегчы!—рашыў Цімох і  
хутка кінуўся ў дзвіверы.

Ігнат некалькі хвілін затрымаўся, каб захапіць рэчы. Пере-  
вязаўши сяк-так клункі, ён закінуў іх на плечы і выбег з па-  
сажырае.

— Бяжэце к бускіру!— кінуў усьлед Ігнату барадаты па-  
сажыр.

Яго голас пераняў новы рэзкі гудок параходу.  
Абураныя Цімох з Ігнатам пабеглі яму настрэчу.

## СЫМОНКА-ІНЖЫНЭР.

### I.

Сымонку Кеплю было дзесяць гадкоў ад роду; ён быў старшым дзіцём у сваіх бедных бацькоў, гарбара Андрэя і яго жонкі Луцэі Кепляў. Апроч Сымонкі, яны мелі яшчэ дзьвёх дзяўчатаў: Параску--старшую, і Марыльку--малодшую. Як пяршука, Сымонку любілі і бацька і маці дужа шчыра й крэпка; ды было завошта яго любіць. Сымонка быў хлопчык рэзвы, дасыціны, заўсёды вясёлы і, галоўнае, паслухмяны да сваіх бацькоў. Ніколі ён не адказваўся выпаўніць бацькава ці матчына даручэньяне і ні словам не пярэчыў іх прыказаньням. Ці пашлюць Сымонку ў краму купіць што, ці да суседзяў—штоколечы пазычыць, ці прыкажуць вартаваць хату, пашоўшы самі ў заработка—Сымонка да дробязі выпаўніе наложаную на яго павіннасць.

Да ўсіх іншых якасцяй, меў ён і розум, ды здольнасць не па гадох.

За гэта Сымонку бацькі ставілі ў прыклад, калі заходзіла ў іх гутарка аб дзесяцях. „Наш Сымонка, будзь ён здароў, удаўся хлапчук“,—казалі яны.

А між сабою ў вольны час разважалі Андрэй і Луцэя Кеплі так:

— Ведаеш, Луцэя, мы свайго Сымонку вучыцьмем і вучыцьмем. Аж пакуль сілы нашае хопіць. Скончыць ніжэйшую школу, паслья аддамо вышэй, а там яшчэ вышэй і да канца...

— Вядома, што так было-бы вельмі добра, каб выстарчыла нашых сіл. Але тое блага, што гэта гатова стацца нам не падсілу. Заработка наши не вялікія—толькі што пражыць сяк-так хапае. Ды то, бачыш во, на зыняпад ідзе твае рамяство. Умяшалася гэта рэволюцыя і, як ёсьць, усё ўверх дном пастаўіла. Чакалася аднаго—а напаткала другое. Тымчасам сілы твае пакрысе растаюць... Няведама, Андрэй, як яно выйдзе.

Луцэя судзіла пасвойму, як і заўсёды, а ў нутру сваім думала: „будзем старацца з усіх сіл.“

— Кінь ты, дурная, сваю няверу,—перабіваў Луцэю Ан-

дрэй,—ну, хай пакуль і цяжэй чуеца, але гэта часова так... Гэтая цяжасць мінечца, пяройдзе і нашаму брату-рамесыніку куды лягчэй зажывецца. Мала што бывае... Паглядзі, колькі ўсякіх труднасцяў прышлое спаткаць рэвалюцыі на сваім шляху: тут і немцы, тут і палякі... Апошнія ўжо болей паўгода, як топчуцца і дратуюць нашу зямлю. А прагонім іх—іначай пойдзе. Будзе навука нашай і сродкаў ня так шмат патрабуецца на Сымонку, каб яго вучыць... Навучым, за інжынерна вывучым...

Калі так казалася пры Сымонку, то ён пільна слухаў бацькоў, здавальняюча ўсьміхаўся і падрастаў на некалькі каргоў. „Буду інжынэрам! Буду інжынэрам!“ пераказваў ён панекалькі разоў сам да сябе, а бацьком хваліўся:

— Мяне, татачка, мяне, мамачка, вельмі любіў настаўнік: заўсёды казаў, што я старэнны і здольны яго вучань, паслухманы хлопчык, што з мяне могуць выйсьці людзі.

— Ай, ды ты мой разумнік,—гладзіў Андрэй па галоўцы свайго сынка,—выйдуць, выйдуць людзі!—і цалаваў.

А Луцэя дадавала ўсыед:

— Трэба, Сымонка, быць чалавекам, трэба. Выйдзеш сам у людзі і сваіх сястрыц выведзеш.

Параска й Марылька згодна й рашуча заключалі бацькаўскія гутаркі па свайму разуменіню і дапаміналі бацьком:

— Як Сымонка паедзе вучыцца за інжынэра, хай нам лялек прышлое.

## II.

Мястэчка Ступа, у якім жыў Сымонка з бацькамі ў сёстрамі, стаяла пры рэчцы Плаўні. Пачынаючы з пятнаццатага году, яно ўвайшло ў вадакрут вайны і не пазбаўлялася яе ажно да прыходу на Беларусь бальшавікоў. Праз чатыры гады ўсякія страхі абыймалі Ступу і ступаўцаў жалезным колам страляніны, чырвоным полагам пажараў. Забыліся падлічыць, колькі разоў пераходзіла мястэчка з рук у рукі: адны прыходзілі—бралі, выдавалі свае законы, пасля аднекуль зьяўляліся другія—адбіралі ад першых, адмянялі іх законы й парадкі. І кожны раз у гэткіх выпадках ішла страляніна, валяліся па вуліцах раненые і забітыя людзі, стаяў шум, траскатня. Міжвольна ступаўцы прымірыйліся да гэткай сваёй долі. Найбліжэй зрадніліся з неспакоем дзеци. Іх цікаваму задзёру хапала досыць яды, а на дзіцячую чулую душу было чаму ўплысці. Захапіла ваеннае паветра і Сымонку. Ён часта-густа становіўся правадніком у дзіцячых гульнях у вайну. Гэта да таго падабалася Сымонку, што ён і слухаць не хацеў бацькаўскай гутаркі аб інжынэрстве.—Зрабецце з мяне лепш афіцэра і я

буду з палякамі ваяваць,—адказваў бацьком Сымонка. Тым бойлій яго падбівала вайсковасць, калі бацькі, гутарачы аб забраўшых Ступы і ваколіцы палякох, пракліналі іх і чакалі скорага збаўлення.

Сымонкаў бацька больш сямі месяцаў пры паляках ня меў работы і два разы быў заарыштаван за лаянку польскіх парадкаў. З вялікімі труднасцямі прышлося ўсадзіць Сымонку ў школу. „Кепля—бальшавік,” казалі палякі й рабілі ўсякія злачынствы яму. За гэта Сымонкавы бацькі і клялі і лаялі палякоў. Ды не адны бацькі! Сымонка бегаў да таварышаў і таксама чуў, што таварышавы бацькі таксама точаць зубы на „паноў-захопнікаў.“ Запала і ў яго чулую дзіцячу душу гарачае пачуцьцё крываў і помсты да агульнага ворага. І з гэтага часу ў сваіх гульнях з дзяцьмі Сымонка перамяніў харектар і выразнасць дзеяў, ахрысьціўшы немцаў—палякамі, а расійцаў—чырвонаармейцамі. Кожны раз ішла бойка ў іх між двумя гэтымі станамі. Сымонка заўсёды быў начальнікам чырвонаармейцаў. Ён чуў, як бацька цішком паведаў мацеры аб хуткім прыходзе іх у Ступы і з нецярплювасцю чакаў. Абы раница—выходзіў з хаты на вуліцу, узлазіў на шула і глядзеў на ўсход, за рэчку, ці ня йдуць чырвонаармейцы. Сымонка чакаў, што яны прыняясць яго бацьку работу, а дзеля ўсіх вызваленіне—штосьці вялікае і каштоўнае, бо вельмі ўсімі пажаданае.

— Татачка, ці-ж скора прыдуць чырвонаармейцы?—часта пытаўся Сымонка ў бацькі.

— Скора, скора, сынок. Ты толькі маўчы, нябож, не плявузгай дзе ня трэба,—перасыцерагаў бацька.

Сымонка слухаў бацькі—баяўся каму-кольвечы казаць пачутае ад яго. Але затое сам-на-сам ні на хвілю ня мог звольніца ад думкі аб чырвонаармейцах; яны здаваліся яму на кожным кроку. А далей сталі съніца. Абы лёг на пасыцель, заплюшчыў вочы і сумеўся, як адразу цэлымі грамады людзей перад ім з песнямі, са съцягамі, з падарункамі для ступаўцаў. Уваходзіць у Ступы, праганяюць палякоў, надзяляюць яго бацькоў, бацькоў Якава, Грышкі і Мікіты і ўсіх-усіх падарункамі звалнення, гасцінцам усялякім.

Раница ў раніцу прачынаўся Сымонка вясёлы і здаволены, падбягаў да бацькоў і пераказваў ім свае сны; а скончыўшы рассказваць, дадаваў:

— Хай толькі сапраўды прыдуць чырвонаармейцы ў Ступы—дык я разам з імі пайду біць паноў.

Андрэй усыміхаўся, гладзіў Сымонку па галаве і казаў:

— Ваяка мой залаты, рэволюцыянэр мой адважны!

— А вы пойдзене? — пытаўся Сымонка ў бацькі.

### III.

Аднэй раніцай, якраз у сяродку лета, разбудзіў Сымонку гучны стук гармат. Ён сумеўся ад страху і выгукнуў на хату:

— Тата! Мама! Што гэта?

Але ў хате нікога, апрач сястрыц, ня было. Тады Сымонка хутка начапіў на сябе порткі і кашульку і пабег з хаты. Выбег у двор і жахнуўся: была поўна вуліца войска. Ішлі, ехалі вярхом на конях і на вазох. А дзесь за местам, ля магілак, на адгоне двух-трох вярстоў ад іх хаты, ішла частая страляніна. Па мястэчку стаяў шолам, як у лесе, як у дні вялікіх кірмашоў. Усё гэта ўзыюшыла Сымонку, прыдало яму бадзёрасці, імпэту, пацягнула з двара на вуліцу.

— Сымонка-а, куды-і ты прэшся? — супыніла хлапчука маці, запрымечіўши, куды той бяжыць — ці ты ашалеў, ці якое ліха? Бачыш, страляніна гэткая, што не давядзі госпад...

— А дзе тата наш? — запытаў Сымонка ў мацеры.

— Тата? Не глядзі на тату... Ён пайшоў з цёмнага, дык і цяпер няма. Можа таксама дзе-кольвечы кулю атрымаў...

Пачуўши гэта ад мацеры, Сымонка больш нічога не сказаў, а як уюн порстка шмыгануў з двара і захаваўся ў гушчы чырвонаармейцаў, падводаў.

— Куды-і ты, абармоціна-а! Сто-ой! — выгукнула ўсьлед Луцэя і кінулася к вешнікам, каб супыніць хлапчука. Але, выбегшы на вуліцу і акінуўши ўзрокам шэрагі чырвонаармейцаў, якія неперарыўнау чарадою выходзілі з аднаго канца вуліцы і накіроўвалі ў другі, яна ня ўгледзела Сымонкі. Маладзіца ажно садрыгнулася ад пярэпалаху, але ня ведала, што зрабіць, і ў нерашучасці прастаяла хвілін з дзесяць на адным месцы, а пасля вярнулася зноў у двор.

Сымонка-ж апукаю каціўся ўздоўж вуліцы к рынку. Яму вайшло ў голаў, што яго бацька павінен быць там, дзе адбываецца бойка з палякамі. Ён успомніў бацькавы слова, якія бліснулі яму чырвонымі іскрамі. Дзіцячае нутро, запаленае ад іх помстаю да паноў, да праціўных паноў, якія праз цэлы год так ліхамысна зьдзекаваліся над яго бацькамі, сьвідравала Сымонку, пхала яго бегчы на тое месца, дзе чынілася ім адплата.

— Куды ты, пастралёнак? — перапынялі Сымонку па вуліцы чырвонаармейцы, хапаючы яго за руку: — там цябе застрэляць, варочайся.

Сымонка вырываўся і праныраў далей ды далей. Ужо калі пляцу рынку ён спыніўся. Страляніна падалася ўлева, за

касьцелішча. Каб бегчы да яе, трэба было зьвярнуць з вуліцы, пакіраваць на гароды, а далей у лог к могілкам. Сымонка задумаўся, памеркаваў і раптам мерзъкануў у бліжэйшы двор. Не азірнуўся ні разу на чырвонаармейцаў.

#### IV.

Праз некалькі хвілін ён ужо быў у лагу, у густой мяккай траве, на адгоне вёрст паўтары ад могілак.

Між кустоў і ўзгоркаў, дзе хаваліся крыжы, ня съціхалі раздавацца то частыя, то аднаразовыя стрэлы. Паміж імі чуліся людзкія выгукі. Сымонку памарылася, што ў агульным голасе „гура“ адмецен голас яго бацькі. Ён узорыўся ў адну прагаліну між ніzkага густога куста арэшніку і стромага покату ўзгрудку. Прыйтуліўшыся шчыльна да зямлі, ляжаў там чалавек і мерыўся з стрэльбы наўскасяк. Палкае выабражэнье Сымонкі стварыла з чалавека яго бацьку; рудаватая шапка на галаве, кароткі чорны курцік—акурат. Хлапчук нязьмігутна ўзіраўся і ўсё паўней і выразней адзначаў бацькавы рысы. Сэрца трапяціала вострым жаданьнем хутчэй апынуцца каля яго, каб хоць раз стрэліць з ружжа ў пана. Жаданьне гнала Сымонку ўбежкі. Адно мігцелі белыя ножкі ў высокай мятыліцы, путаючыся ў дзяцельніку і сывірэпе. Сагнуўшы ручкі на востры вугал і падняўшы іх роўна з плячыма, ён рытмічна, як на гімнастыцы, пасоўваў іх то ўзад, то ўперад. Часта сапучы, Сымонка ціха шаптаў адны й тыя слова: „хутчэй-бы дабегчы! хутчэй-бы дабегчы!“

Праз паўгадзіны ён ужо быў на грудку, за якім ляжалі могілкі. У вочкі кінуліся крыжы, жоўты пясок на могілках, бегатня людзей.

— Тата-а! Тата, дзе ты? — гукнуў Сымонка.

Зусім недалечка, як-бы над самым яго вухам, раздаўся гулкі залп; аглушыў Сымонку, ажно зьбіў з ног. Хлапчук упаў, але раптам падняўся і кінуўся ўбок. Знаёмая прагалінка, нібы вынікла з зямлі перад яго вачыма і нявызначанаю сілаю пацягнула Сымонку да сябе.

— Та-та-а! — выгукнуў ён, бягучы і з радасці разъняў рукі. Той-же чалавек, якога ён бачыў здалі ў прагаліне, і які выдаваўся Сымонку за бацьку, глядзеў яму насустрэч, выставіўшы вінтоўку.

— Тата-а! — пераказаў выгук Сымонка, прабегшы яшчэ некалькі кроکаў. І не пасльпеў адсапнуцца, як штосьці грукнула і адначасна моцна стукнула яму ў пах, паваліўшы ніцма на зялённую мураўку. У вушох зазывінелі кусочки раструсчанага шкла, а па ўсяму целу расплылася цяплыня і санлівая ўтома.

У паясьніцы да таго моцна закалола, што Сымонка хапіўся рукою, думаючы, нібы яго хто рэжа. Вочы заплюшчыліся самі, і як ня тужыўся ён адчыніць іх—ня мог. У вушох стаяў працяжны бразг...

Праз нейкі час Сымонка пачуў над сабою чыйсьці голас, які пытаў:

- Хто ты, малы?
- Я... я Андрэяў...
- Чаго ты сюды папаў?
- Тут бацька мой...

Пяцера чалавек з вінтоўкамі—два паўстанцы з мястечка Ступы, а трэй чырвонаармейцы—стаялі над хлапчуком, які шоргаўся ад болю па зямлі, і з бацькаўскаю спагадаю суцяшалі яго. Але Сымонка ўжо ня чуў іх слоў—памяць пакідала яго.

Ня чуючы адказу на свае слова, двое стаяўших каля яго паўстанцаў паднялі Сымонку на рукі і пайшли з ім да бліжэйших кусьцікаў, дзе асьцярожна палажылі яго на зялёную мураўку.

— Ты пабудзь з ім, Сідар, а я пабягну к курганам, пазаву Андрэя; ён павінен быць з левага флангу,—сказаў адзін паўстанец да другога.

Сідар згодліва кіўнуў галавою, узяў на плячо вінтоўку і паціху затупаў каля Сымонкі; другі хутка, бягом кінуўся праз могілкі да курганоў. Сідар чуў, як ён, адбегшыся мо' на гоні, гукнуў: Андрэ-Эй! Андрэй!—і пахіліся да хлопчыка, каб зазірнуць яму ў вочы.

Сымонка спакойна ляжаў, як-бы бяз дыху, паблядзеўши, схудаўши. Чырвоная, запечаная кроў малюнковым нарысам засушаных пацёкаў, пярэсціла радняныя замурзаныя порткі. Правая рука, зложаная ў жменю, як-бы ня пускала скатвацца на траву новым каплям крыві

— Дарма хлапчук пратаў!—парашыў сам з сабою Сідар.  
— Каб карысьць якую зрабіў?!. Бацьком гора набыў...

Ён адварнуўся ўбок курганоў і пільна паглядзеў, зрабіўши пальцамі казырок над вачымі.

— Ня відаць нікога! Дзе ён дзеўся? Пакінуў тут аднаго...

Сідар зрабіў некалькі кроکаў узад і ўперад, адцягнуўшыся ў думках зусім на другія рэчы і выпусціўши з галавы Сымонку.

— Сідар, га, Сідар!—раптам перабіў яго раздум нейчы вокліч.

Сідар азірнуўся—то аклікаў яго таварыш.

---

— Няма, брат, і Андрэя!—матнуў той рукою з нейкім азлабленьнем:—ляжыць вúнь пад курганом. Кінуўся, кажуць, пярэднім на польскі разъезд і адразу ж атрымаў кулю. Толькі-толькі я пасьпей дабегчы. Можа чуў, як стралялі?

— Ды ўвесь час страляюць... Вось скажы, што з малым рабіць?

— Давай панясем да бацькі!—парадзіў Сідар.

Пачапіўшы вінтоўкі цераз плечы, паўстанцы схіліліся над Сымонкам і асьцярожна ўзялі яго на рукі.

— А мо‘ ён яшчэ не дайшоў?

Сідар крануў рукою Сымонкавага ілбу, пасъля прылажыў вуха да грудзей.

— Ды ўжо па ўсім. Вечны пакой... Удваіх ляглі за IV святую справу... Хадзем, брат Сымонка, да бацькі...

Паўстанцы съпешна паняслы няжывога Сымонку к курганом.

## Б Я Г У Н Е Ц.

### I.

Была цёмная-цёмная ночь, хоць вока выкалі. І ціхая прытэтым. Неба нясьціханна сълязілася ніто драбнюсенькім дождышкам, ніто буйнаю вільгаци ю. Было пранозавата-халодна, нібы вецер калоў і голкамі ўсё і ўсіх. Выбітая сотнямі ног съязжынкі праз збожжа і між лесу, гладкія і цвёрдыя нядаўна, зрабіліся сълізкімі й гразкімі. Мокрае вецьце дрэў і густая зелень травы ды збожжа, нахіліўшыся над съязжынкамі, яшчэ больш дадавалі ім вады.

Франусь Доўбня, здаравенны, высокага росту чырвонаармеец, адзеты ня блага, у чорны яшчэ малапацёты шынэль, порткі бразэнтавыя з галіфом і цэлыя рыжыя чаравікі, пасьпешна ішоў з лесу між густога, ужо красуючага, жыта. Раз-по-разу ён азіраўся назад і ў бакі, хоць нельга было нічагуткі ўгледзець перад сабою, і ўсё прыгінаўся як найніжэй. Азіраючыся, ён спатыкаўся, трапляў у лужыны каля мяжаў, на мяжы і хрустаў зламанымі камлямі жыта. Некалькі разоў, яшчэ каля лесу, Франусь хлюпнуў у нейкія канавы, поўныя вадою, і захапіў чаравікамі вады, якая, здавалася, ня мела сабе меры. Абы спатыкаўся, дык ногі выціскалі пырскі, якія ляцелі пад порткі й студзілі разгарачанае цела.

Франусь Доўбня злаваўся, ажно скрыгатаў зубамі, пракінаючи то чаравікі, то съцежку, то жыта, то клунак за плячыма, што раз-по-разу штоўхаў яго ў плечы, у бок, па руках.

Усяго прайшоў каля трох вёрст, а паганая дорога да таго стаміла яго, што чуўся цяжкар на ўсім целе; пад пахамі і ў поясе папрэла, а з ілба цурком кацліся фасоліны поту.

Франусь паднімаў казырок шапкі, перакладаў лепі рэвольвер у кішэні і ў думках лаяўся:

— Каб ты згарэла, каб ты! Замучыць, ды годзе! Гэта-ж за ночь не ўбярэш гэтых пятнаццаць вёрст... Чаго добраға, каб не нагналі адно, а то...

Страх хапаў яго за горла і не даваў дасказаць выразу. З дрыготам, які ахопліваў усю яго постаць, Франусь азіраўся назад, у бакі, угору.

Посьвіст ветру здаваўся гутаркаю многіх галасоў, якія несьліся да яго, к яму навыперацкі.

Франусь падбягаў, съціскаючы зубы і сэрца.

— Няўжо-такі ўспадуць на сълед? Ці ліха ім!— суцяшаў ён сябе, нібы расьціскаючы жалезныя абручы сполаху і даючы целу выпрастацца, разгарнуцца.

— Ня трапяць, дарэмна! — разгортваў ён самаўцеху далей. — Не на того напалі. Тут мне кожная мясьціна знаёма; кожны кусьцік свой — ня выдадуць... Мы згавораны з дзіцяцтва... Ваяваць!.. Ваюцце, калі ахвоту маеце, а я...

Пасля гэткіх думак, Франусю рабілася весела; браў задзёр пасьмияцца з дурнога камрота, з політрука, з цэлае роты чырвонаармейцаў, з Савецкае Ўлады... Сполах, які пхнуў яго на ўцёкі, падпраўляўся нялюбасцю да новага ладу; зашавельваў гаспадарска-шляхецкім пачуцьцём.

— Удалося, як лепш ня трэба! Шыта-крыта! Канец усім мукам. Хай іх пярун спаліць!.. Вось прыду дамоў, спачыну крыху, а там, глядзі, праз дзень-другі й палякі прыдуць — і жыві спакойна.

Франусь патрошку забываўся, як і што з ім, адкуль і куды йдзе, з якою мэтай. У цемры ночы малівалася хата, абставіны дому, сям'я, спакой... і ногі зацішлі хаду, прыліпалі да глейкае зямлі ды прытрымваліся ёю...

Пасля пацягло прысесыці, перасапніціся. Франусь Доўбня напружыў пагляд і пачаў нагамі ці камень, ці грудок — ня пытаючыся, ёсьць ён тут, ці няма.

Пад нагамі хлюпала вада, трашчэла жыта.

— Ня буду садзіцца... Гой, што я?.. Гэта спакуса! — парашыў Франусь Доўбня, пратаптаўшыся з паўгадзіны. — Пайду, а то дзень наляціць і тады...

З посьвістам ветру рассыпаліся знаёмыя галасы; прабеглі сыпіною мурашкі, съціснулася сэрца. Зачасьцілі ногі самі.

Раптам — каўдобіна. З разгону апынуўся ў вадзе па пояс.

— Што за трасца! — выляяўся Франусь Доўбня і хутчэй выскачыў на дарожку...

Яшчэ праз гадзіну нясупыннай хады — і ён прымеціў у цемры ночы якіясьці будынкі.

— Нарэшце і Драбінкі! — мігнула думка ў галаве і прыемная цеплата разъбеглася па ўсім целе.

Франусь Доўбня, прышамінаючы плян вёскі, падаўся ўправа і вышаў да платоў гародаў. Прыйгледзеўся — то быў Вінцэнтаў капусьнік.

— Дзякую госпаду, — прашаптаў ён: — я дома!

Цішком, між плоту, дайшоў да гумна.

У суседнім двары забрахала сабака. Франусь Доўбня прысеў збоку кастра дроў.

Сабака ня ўнімаўся брахаць. Паўзком, стараючыся ня шамаць, Франусь Доўбня мінуў два другія гумны і апынуўся пры сваім двары.

Густы садок усьцяж пляцу калыхаўся над дваром, дзяручы галінамі дрэўцаў салому на страсе.

— Не чакаюць! Пэўна старая й надзею ўсякую згубілі мяне дачакацца. Вось ім—неўспадзеўкі, прымхаю. Як з мёртвых...

Франусь Доўбня пералез у двор з загуменьня; паўз съцену падыйшоў да дзьверэй і паспробаваў адчыніць. Дзьверы былі замкнуты. Тады ён падыйшоў к вакну і дробным ціхім стукам прайшоў па шыбе.

— Хто там?—пачулася з-за вакна.

— Я, Франусь... адчыненце-э...—зычным шэптам падаў Франусь з двара.

## II.

Украдкаю, перашэптаючыся з бацькам, Франусь увайшоў у хату. Паняслася цяплом і спакоем. Захацелася сесьці.

— Як-жа ты, сынок, умудрыўся так? Цёманю начкай!—пытаў бацька.

З ляжанкі зълезла маці. Старэйшы брат, Платон, зашавяліўся на лаве. Пайшлі запытаныні.

Франусь прысеў на лаве між двух вакон і, седзячы, рассказаў, як і што ён рабіў, каб уцячы з палка. „Падгаварыў камандзіра ўзводу, каб той дазволіў мне адлучыцца на нейкі час, а ўсё ўжо было раней сабрана. Камандзір даў дазвол, і я паціху, як-бы за справаю, пакіраваў у лес. Клунак-жа, гэты вось, яшчэ заўчасу прыхаваў у добрым месцы. Пайшоў і—пайшоў“... што слова, то гучней, выказваў Франусь.

Бацька прыняў ад яго клунак, шынэль і боты і ўсё гэта разлажкі кожнае паасобку, што на лаве, што на ляжанцы. Маці пільна ўглядзалаася ў твар сына, хочучы выглядзець яго рысы ў цёмным хатнім змроку.

— Я захапіў нават з адзежы што-кольвец,—казаў далей Франусь:—і пару чаравік для бацькі. Прадаваў таварыш, а я пераняў. Цяжка да таго, што апошніяе прадаюць хлопцы... Нямерна цягло ўцячы і цяпер я так здаволен, што...

— Цішэй вы троха,—пераняў Платон, не паднімаючыся з лавы,—можа хто слухае ў двары...

Франуся запалохала братняя перасыярога. Раптам вярнулася нядайняе пачуцьцё страху. Ён павярнуўся да вакна, каб

паглядзець у двор, але тут-ж апамятаваўся і адхіліўся назад. Чаго добра га—угледзяць знадворку і тады... Франусю ня йшло на розум інакшаше, апроч выяснянення свае небяспекі. Раптам цяпло, хатняя гасціннасць—адыйшлі дзесяці назад. У вачох, у гушчы змроку заміглі цудоўныя нарысы нейкіх падазровых вобразаў. З вокан, якія стаялі супроць вачэй, нібыта хтось падглядаў. Брат не падымаўся з лавы, дзе спаў, і гэта непакоіла Франуся. А мо' Платон асьцерагаецца?

— Што-ж у Драбінках чуваць?— запытаў ён цішком.  
Чакаюць палякоў ці не?

— Пэўна скора прыдуць—бо бальшавікі вывозяцца. Усё-усё пазабіралі з рэйкуму ды з маёнтку. Некалькі падводаў выправілі,—растлумачыў бацька.

— І яшчэ ўсё зьбіраюцца браць,— дадала маці.

— А самі як? Выехалі, ці засталіся яшчэ?— дапаўняўся Франусь.

— Не, дзеткі,— яшчэ процьма іх тут. Нядайна найшло, што памясціца ня могуць у маёнтку. Каравулаў—поўна вёска...

Лажэцеся ўжо вы,— недавольным голасам падаў Платон,— найшлі час гэткую гутарку вясьці...

Якраз на вуліцы пачуўся сьвіст. У адказ забрахала некалькі сабак. Франусь мігам прылёг на лаве, дрыжуучы ўсім целам ад пярэпалаху. Бацька адыйшоў к печы, а маці прыгнулася к зямлі.

— Вось кожны раз нешта бунтуюць ды бунтуюць,— шэптом выказалася яна,— няма ім зводу, гэтым бальшавіком. Хайбы ўжо хутчэй яны ўцякалі.

Між хаты прабегла некалькі чалавек. Дзесяці, ля рэйкуму, два разы стрэльнулі. Як быцам-бы нехта крычаў; стукалі калёсы фурманак.

Франусь калациўся, як у трасцы. Колькі было мажлівасці, ён туліўся да съяны. Бегатню каля хаты ён прыняў за самую страшную адзнаку. Хаця-б не пагоня за ім? Уцячы-бы з хаты? І хацелася і баяўся. А калі хто стаіць каля хаты? Што тады? Не, лепш заставацца ў хаце.

Жадалася мець раду ад бацькоў, ды нешта трымала язык. Нельга гутарыць ні ў якім разе.

У хаце стаяла ціш, нібы нікога ня было ў жывых. Можна было бзынканыне мух прыняць за посьвіст ветру.

Так працягнулася каля гадзіны. На вуліцы даўно заціхла трывога. Вёска мэрэм замерла ў спакоі, а ў хаце Доўбняў ніхто не падаваў жыцця.

### III.

Назолку на вёсцы трывога аднавілася. Часты стрэл абыні ў яе жалезным паясом з усіх канцоў. Стукатня й крыкі напоўнілі паветра.

Нельга было сядзець спакойліва ў хаце. Трэба было шукаць якое рады.

Уся сям'я Доўбняў узварушылася й зарухала па хаце. Ніхто ня ведаў, што пачаць, хоць чулі аднакава ўсе, якая прыгода напаткала іх вёску.

Старая Доўбніха намерылася выскачыць на двор, але гаспадар, хапіўшы яе за рукаў, супыніў.

— Куды ты, саматугам на ражон?!.—выляяўся ён.—Кладзіся лепш на землю ды моўчкі чакай канца.

Гэта рада падала знак усім: хто куды кінуліся хавацца. Франусь, не даючы сабе адчоту ад сполаху, кінуўся к падпечку, але нешта затрымаўся і падлез пад пол. Старэйшы брат схаваўся ў куце пад сталом; дзеци асталіся на печы.

— Святы божа, перагані ты гэту навалу хутчэй!—малілася ў шэпт старая Доўбніха.

Яе супыняў гаспадар:

— Маўчы ты ўжо... шша-а... Ці ня чуеш, што бегаюць паўз хату.

Старая замоўкла, але нейкая балючая цікавасць заставіла яе падняць вочы і паглядзець у вакно.

Чырвоны пук съятла кінуўся ёй у вочы і тут-же як прыбіў на месцы. Старое цела ахапіў паралюш.

— Гарымо-о!—адзічэлым піскам, сабраўшы ўсе сілы, выгукнула Доўбніха.

Зразу ўсе ачуліся ў вокнах.

Вуліцаю вёскі йшла купа польскіх салдат, як-бы вядучы за сабою адзнакі свайго нападу—шырокую палатніну агню, які зъядаў будынак рэўкому.

Дзесь, у процілеглым ад іх канцы, чуваць было па зыку, што за Алешнікам адбывалася частая ажыўленая перастрэлка.

У Доўбняў закоўзала па тварах здавальняючая ўхмылка. У нядайна дрыготных нагах пачуўся ўстой, нібы хтось падлажкы пад іх знарочыстыя падстаўкі.

— Глядзі, Франусь, як добра ты трапіў! Цяпер будзь съмёлым!—пацешыў сына стары Доўбня.

Франусь маўчліва парадаваўся.

— Перабыў... так...

— Ото-ж, дзякаваць богу, добра. Як-бы спрыязна нябесная падышла.

З многіх хат, асьмеліўшыся, выйшли на вуліцу кабеты й дзеци. За імі паказалася некалькі старых.

— Хаця парадак які будзе! — паважна выказаўся стары Доўбня.

К паўдню, калі начны страх крыху прыйшоў, у хаце Доўбняў канчаткова супакоіліся. Пасьля перажытага ня верылася, што ўсё абыйшлося добра. Тым болей цешыла ўсіх за Франуся, што ён вылужаўся ад бальшавікоў і не астаўся адрезаным ад бацькоў. Цяпер, калі прыйшлі палякі, яны разылічвалі на поўны спакой. Водлуг гэтага разылічэння і строілі пляны на будучае, радзячыся ўсёю сям'ёю. Франусь меў першую скрыпку і ў сямейнай радзе настайваў рабіць па ягонаму разуменю.

— Ты ўжо не спрачайся, Даніла, — перабівала гаспадара Франусёва маці,— Франусь не абмыляецца, калі так кажа.

Бацька згаджаўся, згаджаўся й Платон.

— Франусь съвецкі чалавек!

Па гутарцы, у якой не прамінулі ніводнага хатняга пытаньня, нацешыўшыся ўволю нечаканым прыбыццем Франуся, Доўбні прыбраўся да полуудні.

Зарухалі па хаце, заклапаціліся.

Франусь з аблягчэннем на сэрцы, разважным тонам у другі раз пачаў апавядыць аб сваім „паходзе на пабыўку“, як ён ахрысьціў свае ўцёкі з чырвонае арміі.

Хітрасьць і сымікалка, чаго не шкадаваў для сябе Франусь, цешылі бацькоў да съмеху.

— Ды ты ведамы ў нас,— прыгаварвала маці,— абы з якім разумам не ашукаць цэлае роты бальшавікоў. Сядайце-ж за полуудзень,— звала яна ўсіх.

Але ня ўсьпелі ўсе засесці за стол, як на двары за вакном пачулася польская гутарка. Чуваць было, што палякі робяць нейкі абход па хатах.

— Пэўна рэгістрацыю вядуць, — заспакоена сказаў Франусь, прымаючыся за міску.

— Так скора? Мо' хіба на пастой? — недаверна дадаў Франусёў брат.

Ніхто не паглядзеў у вакно.

А Доўбніха пайшла к дзвіярам, каб адчыніць і сустрэць палякоў.

— Тут чыя кватэра будзе? — пераступаючы парог, запытаў адзін з траіх палякоў.

— Гэта хата Данілы Доўбні, проша пану, — адказала старая.

Увайшоўшы, усе троє хутка аглядзелі хату і раптам спыніліся на Франусю.

---

— А то што за салдат?—робячы крок да стала, запытаў той-жа паляк.

Франусь міжволна ўстаў з-за лавы і, не знайшоўшыся што адказаць, запыкаў:

— Я... учора я вярнуўся-а... з чырвонае...

— Як, як, як!!!—падхапілі ўсе троє палякоў і, абураныя да злосці, кінуліся на Франуся, крычучы:

— Бяры да оффэнзывы!

— Сталаі яго!

— Бальшэвік паганы!

— Шпег!

Запалоханыя Доўбні згрудзіліся ў кучу і наперабой, путаючы слова і іх сэнс, пачалі разважаць абураных палякоў.

— Паночки-ы,—казала Доўбніха,—Франуська мой толькі учора ноччу прыбег ад бальшавікоў... Ён іх ненавідзіць сам... Не чапайце яго, паночки-ы...

— Ён будзе вам служыць... ён...—прасіў бацька.

Але палякі не ўважалі на нічога: схапіўшы Франуся, яны моцнымі таўхачамі папхнулі яго да дзъярэй.

Старая бацькі кінуліся цалаваць рукі палякам — тыя іх сядзіта адпіхнулі, зачыніўшы дзъверы.

— Сталаі яго! Да оффэнзывы!—ня съціхалі крычаць яны ў сенцах і вывеўшы Франуся на двор.

К хаце Доўбняў зьбеглася грамада вяскоўцаў. Многія пачалі закідаць за Франуся слова. Але яны былі гарохам у съцену: палякі, не зварачаючы ні на кога ўвагі, адвялі Франуся ў оффэнзыву.

---

Вечарам Даніла Доўбня з старшым сынам і жонкаю абыгали вёску, зъбіраючы подпісы пад прыгаварам аб вызваленьні Франуся. Ужо яны канчалі апошнія хаты, як спаткалі быўшага старшыню Васіля Путу, каторы з перапужаным голасам, весь у дрыготцы, перапыніў іх словамі:

— Даніла! Гапа!.. То-ж вашага Франуся застрэлілі!? Як вы дапусьцілі да гэтага?! Га!?

---

## ШТРЭЙКБРЭХЕР. \*)

### I.

— Анупрэй, га, Анупрэй, уставай! Уставай—ужо абед хутка. Валеецца ў пасьцелі цэлымі днямі й нібыта той! Бяз клопату, бяздумна. Уставай, уставай! Можна ўжо дагэтуль вылежацца! Нябось—лёг учора з вечара і праз усенькую ноч праляжаў. Анупрэй, га, Анупрэй, ці чуеш ты? Уставай—ды пойдзеш праведаеш, як парашылі там...

Луцэя злосна паківала галавою, уздыхнула і паглядзела ў вакно. Пасьля йзноў абярнулася да гаспадара і пачала яго катурхаць, прыгаварваючы:

— Ці чуеш ты, ці не, Анупрэй? Разаспаўся вельмі! Нагараваўся задужа, небарака... Гуляеш, бач, другі тыдзень, дык можна выспацца ўволю. Людзі вунь калі ўжо на поле пайшли, а гэта... Эх, няшчасная я!..

Луцэя йзноў адхілілася ад полу й скрывіла жаласьльную міну.

А Анупрэй, чуючи праз сон прычытаныне жонкі, знарок нічога не адказваў ёй, толькі хвілінамі расплюшчваў вочы й балюча пакрэктаў.

— Бок адлежаў, небарака. Уста-ва-ай!—са злосці пракрычала Луцэя над самым вухам мужа.

Анупрэй і на гэта нічога не адказаў, а, нібы наперакор, адвярнуўся да съцяны і маўчаў.

— Ды ўстанеш ты сёньня, ці мо' ўжо да вечара будзеш тухнуць?—папракнула ўголас Луцэя.

— Ну, чаго ты прыстала да мяне сёньнека?—ня выцерпей нарэшце Анупрэй, паднімаючыся з падушкі.—Чаго цябе ліха здрочыць, чаго? Кожны дзень гаўкае бязупынку. Не падабаецца, што я гуляю? Хацела-бы, каб нясьціханна працаў—ведаю! Не, галубка, патвойму ня будзе...

\*) Штэрэйкбрэхер—той, хто нарушает таварыскую пастанову баставаць і, наперакор таварышам, ідзе працаўцаць.

Увага аўтара.

Луцэя ажно зблядзела ад злосці: ёй нямерна стала крыўдна на мужа за яго агрызанье на справядлівия яе слова.

Вось ужо хутка два тыдні міне, як у іх хаце цягнуцца спрэчкі й сваркі. Два тыдні, як у хаце згінуў сямейны лад і спакой. А хто і што таму віною? Луцэя колькі разоў запаўняла мужа, што яна ня злуе на яго і ня вініць яго за ўдзел у забастоўцы; яна запаўняла Анупрэя, што ёй вядома ўсё, як і што павінна весьціся змаганье з гаспадарамі за паліпшэнье становішча працаўнікоў. Яна добра ведала, што будзе шмат лепш і ёй тады, калі разам з другімі яе Анупрэй будзе менш працеваць, а больш зарабляць. Ведала ўсё гэта Луцэя і памятала, толькі ўжо занадта цяжка складалася іх жыцьцё; недастаткі ў хаце, якія прышлі з забастоўкаю, саматугам застаўлялі яе забываць усё і абурвацца на Анупрэя з упікамі й са злосцю. Калі муж працеваў—стачалі канцы з канцамі і жылі, а цяпер—так туга! Луцэі думалася, што мужу самому заўважна хатняе становішча, але ён бяз моцы, каб памагчы, тады яна спусьціла тон і пачала разважаць спакойлівей.

— Анупрэйка, ну ты-ж сам толькі, здароў, падумай, як-же мы будзем жыць далей? Запасаў-жа ў нас ніякіх няма, ты сам добра ведаеш—не назьбіралі—ня з нашых заработкаў іх зьбіраць. А есьці, нябось, штодня трэба. Ні Стэпка, ні Сыцёпка ня пытаюць, ёсьцека яда, ці не, а ім давай. Чыя-ж галава баліць—толькі мая, бо найперш яны кідаюцца да мяне: „Мама, дай хлеба, мама, дай к хлебу!“ Дзе хочаш бяры, а адказаць—не адкажаш дзесяцям. Ды й самі духам съятым не пражывом. А цэлых-жа два тыдні ні капейкі ў хату ня прыбавілася... як-же яя крычаць, як не узлавацца часамі?

— Але-ж не ачамераю лезыці ў очы,—паднімаў голас Анупрэй,—каб добра, ды ціха, дык яно зусім іначай, а то ўвесь час тое й робіш, што точыш мяне няспынна. Кажаш, ўсё ведаеш добра, а нябось тычаш пальцам. А ласынне тут я вінаваты? Разыгралася забастоўка і захапіла ў свае кола і мяне. Трыццаць чалавек разам—не папрэш супроціў. Як змагацца дык усім разам. Хто йдзе супроціў—той зраднік... І ты, пэўна, ня ведаеш, што з гэткімі бывае.

Анупрэй зълез з полу, пацягнуўся некалькі разоў, няхутка апрануўся ў стары будзённы, увесь засмальцована дзёгцем, гарнітур і, ня думаючы ўмывацца, з брудным вуграстым тварам, з тлустымі ад шмальцу рукамі падышоў да вакна і ўтапіўся поглядамі на вуліцу. Да жонкі не казаў нічога.

Гэта скрыўдзіла Луцэю і яна, насупіўшыся, адыйшла да запечку, дзе моўчкі супынілася. Але доўга не магла стаяць спакойліва і, паглядзеўшы убок мужа, загаварыла:

— Бастуюць! Добра ім баставаць! Нежанатыя, а многія ў хлеб свой маюць. Якаво ім адходзіць — хоць-бы Міколу Капачу, ці Антосю Скубу, ці Андрэю Гляку? Гэта-ж усё гаспадарскія сынкі, якім ня страшна ў месяц цэлы прабаставаць. Ці-ж табе зраўняцца з імі! У цябе, вось, цэлая сям'я на руках, а для яе зараз і крошкі ня будзе хлеба-а! Вазьмі ты гэта ўцям!

Анупрэя гэта йзноў раздражніла.

— Кінь балабоніць ліха ведае што,—перабіў ён жонку, адварнуўшыся на хату,—вось калі ваб'е сабе ў голаў, дык і дыхнуць не дае... Няўжо ты зразумець ня можаш, што... Ужо-ж ня раз, здаецца, казаў я табе, што тут справа не адна мая, а агульная, хаўрусная, таварыская справа. Вось яна і вымушае кожнага трymацца ўсім разам. Тут, галубка, зусім не гадзіцца твая дзяльба на жанатых і нежанатых, або на гаспадароў і безъзямельных. Перад абіраньнем і зьдзекамі гаспадароў—усе работнікі мусіць быць роўнымі. Мусіць быць еднасьць між імі.

— Добра, еднасьць! Я-ж сваё кажу, ці магчыма табе з Мікалаем раўняцца? Сам, нябось, адчуваеш, што-не. Вось, калі ўжо так налягаеце на еднасьць, дык хай-бы адзін другога ў падтрымоўвалі. Дык гэтага штосьці ня відаць.

Анупрэй моўчкі адыйшоў ад вакна і прысеў каля стала на ўслоне. Спрачацца больш з жонкаю яму не хацелася, бо ён добра ведаў, што гэтым спрэчкам ня будзе канца да таго часу, пакуль ён нанова не пачне ўспорвяцца з цёмнага і съяшыць, часта ня сънедаўшы, у майстэрню. Пераканаць-жа жонку ў патрэбнасці агулам, ўсім разам, падтрымліваць забастоўку, каб выйграць яе і палепшыць умовы працы—Анупрэй ня мог: ён ведаў, што гэта пытанье разьбіваецца аб іх сямейнае становішча.

Анупрэй бачыў, што гутарка жонкі не блазная баўтаўня, што яе дыхтуюць тыя цяжкія ўмовы, у якія ўпхнула яго ў яго сям'ю двухтыднёвая забастоўка. Што-раз, хоць і злаваўшыя Анупрэя, размовы жонкі рабіліся больш балочымі і бліжэй краталі яго бацькава ў гаспадарова сэрца.

Вось прысеўшы на ўслоне, Анупрэй міжвольна паддаўся раздуму над сваім становішчам: „Праўда, яно-та мне зусім цяжка пераносіць гэту забастоўку. Дужа цяжка. І я ведаю, што гэты цяжар гняце і Луцэю. Але-ж, што зрабіць? Нельга-ж ісьці супроці ўсіх—нічога ня выйдзе, трэ‘ як-кольвецы кан-

ца чакаць"... Анупрэй кінуў вачыма на жонку: „А які яшчэ канец будзе, таксама пытаньне? Можа прабастуем яшчэ тыдзень-другі ці больш і нічога ня выйграем, а болей бяды наклічам. Ці раз ужо так траплялася: баставалі-баставалі—а пасъля на старых умовах назад да работы... Чаго добра га і цяпер можа так быць... Вось тады будзе-э!..

Анупрэй падняўся з услона і пачаў тупаць па хаце ўзад і ўперад.

Луцэя ўвесь час сядзела мэрам прыбітая да лаўкі і нязмігутна сачыла паглядам у вадну кропку на вулічнай сцяне. Спакойлівы выгляд яе твару, відаць было, стрымоўваў выраз глубокага болю ў яе сэрцы.

Анупрэй некалькі разоў паглядзеў на жонку і за кожным разам усё бліжэй адчуваў на сабе яе перажываныні. Нарэшце ня вытрываў і пачаў казаць:

— Слухай, Луцэя, усё-ткі ты не гаруй так. Я пастараўся трохі грошы—мне Мэндаль Крупнік абяцаў пазычыць рублёў пяць. Ліха яго бяры—аддамо калі-кольвецы... Але-ж ты сама павінна ведаць, што пратрымацца да канца трэба. Пратрымаемся дружна—то выйграем, а выйграем—дык я буду зарабляць у тыдзень цэлых сем рублёў. Падумай толькі—чуць ня ў два разы болей, ніж цяпер... Усе зможам спагнаць за адзін месяц... Трэба дацярпець... Бачыш, я-ж не адзін такі: Пранук, Лейзар—таксама ня ў лепшых умовах.

Луцэя падняла голаў і паварушылася ўсёй постацьцю. Перад ёю прамігнула яскраваю палоскаю надзея; зъмякла сэрца і съвяжысты подых прайшоў яе нутром.

— А ці хутка ты возьмеш у Мэндаля гэтая пяць рублёў?— запытала яна мужа.

— Пэўна сёньня вечарам, або заўтра,—адказаў Анупрэй. Луцэя яшчэ больш прас্তрэлела.

— Я таму, Анупрэйка, пытаю, што на заўтра ў хаце ні капейкі не засталося; хлеба купіць незашта.

Анупрэй, як тупаў, так зразу і спыніўся сярод хаты: дагэтуль ён неяк ня верыў, што ў хаце дайшло да ніткі, а думаў, што Луцэя папераджае яго заўчасна, каб не дапусціць да крайняга, пакуль цягнецца сяк-так.

— І хлеба, кажаш, няма?—спалохана прамовіў ён.

— Ня хлушу, Анупрэйка.

Нічога ня кажучы, Анупрэй надзеў шапку, ускінуў на пашкі жукетку і павярнуў да дзівярэй.

— Куды-ж ты?—спыніла яго Луцэя.

— Да Мэндаля пайду,—адказаў Анупрэй.

— Пастой! Я надумалася зрабіць вось што: ці ты з Лейбам не сварыўся, як пакідаў работу?

Анупрэй задумана памаўчаў.

— Не. Чаму?

— Як не, ды, памойму, пайшоў-бы да яго і пазычыў-бы якіх рублёў з пяць. Мне здаецца, што табе ўсёроўна прыдзеца вярнуцца на работу да яго, так ці сяк. А з Мэндалем... хопіць і таго разу: успомні, як ачамярэў ён тады нам. Слухай, Анупрэй, сапраўды, пайдзі лепш да Лейбы і... вось хай толькі зъмеркне крыху. Надоячы дык ён сам, спаткаўшыся, напрошваўся ў мяне: „Хай прыдзе, кажа, Анупрэй да мяне, і я яму гроши дам, а то мо‘ ў вас іх няма“. Пайдзі да Лейбы, пайдзі. Паслухай мяне.

Анупрэй пастаяў крыху моўчкі, пасъля адказаў.

— Падумаю, ведаеш... Вельмі-ж ніякавата будзе, як таварышы праведаюць аб сім.

— Чаго ніякавата? У першых, хто-ж дазнаецца, калі ты шіха зробіш, а другое, калі й даведаюцца—то што? Няўко-ж з голаду ўміраць? Нябось ніхто не прынясе з сваіх, каб падтрымаць... Нечага баяцца.

— Можна будзе ўзяць рублёў два з комітэту... Я думаю, што ёсьць там крыху грошай...

— Ёсьць-ёсьць... Дык чаму-ж дасюль не дагадаўся ўзяць? Сарамяжы вельмі. Вось глядзі, каб і комітэту раней цябе не абаралі.

Анупрэй нічога не адказаў і моўчкі вышаў з хаты.

## II.

Праз колькі хвілін, пасъля выхаду Анупрэя, у хату ўбег Сыцёпка,—старэйшы хлопчык Анупрэя й Луцэі, гадкоў восьмідзевяці, блядзенъкі, замораны, запэцканы ў гразь і ў парваным адзеніні.

— Мама,—зъвярнуўся ён да Луцэі,—куды-ж то наш татка пайшоў? Дазволь мне за ім пайсьці, дазволь, мамачка?

Луцэя ў злосці агрызнулася на сынка:

— Чаго табе за бацькам? Я табе пакажу, распусьнік! Сядзі вось у хаце.

Сыцёпка паслухна схіліў галоўку, закапыліў губкі і, усадзіўшы ў рот пальчык, ціхутка стаў каля стала, спадлоб'я пазіраючы на мацеру.

— То дайце мне хлеба лустачку на вуліцу,—асьмеліўся ён вымавіць, спусціўшы з паўгадзіны.

— Хлеба, хлеба! Розак табе, а ня хлеба! Яшчэ што ўша-

лопаеш! Хлеб на вуліцу цягаць! Расьцягалі ўжо ўвесь. Цягаеш два тыдні, а ў хату ніхто ня прыцягне. Няма ў мяне хлеба. Вось вернецца бацька—у яго папросіш.

Сыцёпка скрывіўся й заплакаў. Перш зацягнуў ён уголас, а пасыля, скмечіўши злосны пагляд мацеры, прыцішыў голас; з яго вачэй кідаліся на стол буйныя празрыстыя сълёзы, якія хлопчык часта пераймаў каравым рукавом кашулі. Луцэя ані не зважала гэтага і задуменна пазірала ў вакно. Але няўлага мацеры скрыўдзіла Сыцёпку і ён хутка зноў падняў голас. Луцэя не съярпела, адхілілася ад вакна й закрычала на сынка:

— Ну, а гэта што? Чаго хліпіш? Пугі, нябось, захацеў! Сыціхні, кажу табе! Маўчи!

Луцэя прыступнула нагою і паківала пальцам. Яна нават намерылася падыйсьці да Сыцёпкі, каб рукамі спыніць яго плач, але стук у дзьверы перапыніў яе. Луцэя спынілася на месцы й адварнулася да дзьвярэй.

— Мамачка, га, мамачка, дай мне хлеба! Усе дзеткі на вуліцы ядуць хлеб і мне хочацца,—убегшы ў хату, пралепятала Стэпка.

— Ах на іх уселіх! — выляялася Луцэя. — Якраз тады на іх прорва напала, калі нічога няма.

Не зважаючи на гэтую воражнасць да сябе з боку мацеры, дзяўчынка пераказала просьбу хлеба і пачала чакаць яго ад мацеры.

— Атруты вам, на вас прогляя, а ня хлеба! — яшчэ зычней вырачылася на дзяўчынку Луцэя.

Абураная гэтым, Стэпка сагнулася ў кручок і перабегла да стала ды прытулілася да братка.

— Чаму-ж вось Янку маці дала хлеба, а вы мне шкаду-еце,—папракнуў Сыцёпка мацеру.

— Мне хлеба мама ніколі не шкадуе,—пахваліўся Янка.

— Твая маці багатая, у вас хлеба процьма,—спыніла яго Луцэя і, каб адвязацца ад дзяцей, дадала:

— Ідзеце, вось, гуляйце! Чаго вы таўчэцеся ў хаце ў пагоду? Марш, вон!

Янка, съмяючыся, выбег з хаты, моцна бразнуўши дзьвярыма. Сыцёпка з Стэпкаю асталіся. Луцэя выляялася на дзяцей і зноў адварнулася ў вакно.

Але стаяць спакойна не магла. Праз хвіліну яна вылезла з вакна, прайшла колькі разоў ўзад ды ўперад па хаце, пасыля прысела каля стала і пачала ў голас думаць: „Не, усё-ж крыку мала! Крыкам ды лаянкаю дзяцей не накорміш. І так цяжка глядзець на іх: сухія, блядые, мізэрныя. Паглядзець на чужых,

дык як пурэчачкі, поўныя, ружовыя. А гэта—замарышы... А ўсё-ж ад таго, што вось гэткія сцэны. На добры лад, то гэта-б трэ' было ім і малака, і мяса, і яшчэ сякіх-такіх лагодаў, але—адкуль узяць? Зарабляў вось рублёў па чатыры ў тыдзень, то ці-ж магло старчыць іх на усё-усенъкае для чатырох душ сям'і? Свайго-ж ні каліва, ні каstryчынкі няма... Усё-ж пражывалася сяк-так, працягалася со-дня-на-дзень. І мо'-б цягнулася так далей, каб яно аднакава роўна йшло, а то—час-ад-часу, глядзіш і перабой, і перабой: то няма работы, то захварэе, то яшчэ якая-кольвецы прымха. А плаціць—ніхто ня плаціць. Хай-жа бы ўлічаў гэта—дык не. Баставаць! Добра вельмі, што ня трэба рабіць... Чалавек не заглядае ўперад, ня рупіцца... Каб меў жаласьць да сям'і, не пільнаваўся-бы так шчыра ўсякіх там пастаноў. Добра тamu гэта рабіць, хто мае з чым і як вывернуцца, або хто вольны, ня звязаны з сям'ёю... Ох, бяды, бяды! Цяжка мне жыць!..

Ад нясупыннага раздуму Луцэя ажно пахмурнела, стамілася, ушчэнт расстроілася і, бязвольна апусьціўшыся на стол, задрамала.

Дзеци цішком панырпалілі ў мыцельніку й пад прыпекам, пакруціліся каля стала і бяз нічога выйшлі на вуліцу.

### III.

Луцэя спакойна спала.

Праз паўгадзіны, ня болей, яе разбудзіў стук у дзъверы. Луцэя хутка ўсхапілася на ногі, працерла очы й прыгатовілася стрэціць, хто ўвойдзе ў хату. „Пэўна, Анупрэй“,—парашыла яна, не дачакаўшыся, і нездавальняюча адварнулася ад дзъвярэй.

Усьлед гэтаму прачыніліся дзъверы і Анупрэй увайшоў у хату.

— Дзе ты цягаешся нясупынна?—упіchlіва запытала Луцэя.

Анупрэя хапіла за сэрца і ён перш суроў паглядзеў на жонку, крутнou нездавольна галавою і прайшоў к вулічнаму вакну; пасъля павярнуўся да яе і сказаў:

— Ці ты звар'яцела? Сама пасылала...—вырачыўся ён і зразу-ж перамяніў тон. Я да гаспадара заходзіў... Грошы прасіў пазычыць у лік будучася працы... Я сам бачу, што нельга далей так быць... Што-ж, няхай прабачаюць таварышы. Я не самахоць...

— То ці-ж бачыў хто?—з надыйшоўшай палёгкай на сэрца, запытала Луцэя і прыслала супроціў мужа.

Той апусьціў пагляд і спагадліва адказаў:

— Бачылі... Вядома, што бачылі... Каб і ня бачылі, то дазналіся-б. Ласьне захаваешся?.. Ахрэмава жонка бачыла...

— Як ты йшоў, ці як выходзіў?

— Як выходзіў... Што-ж, усё роўна... Я ўжо гэтым запляміў счбе... Прадаў таварыскасць і справу...

— Ну, а што-ж Лейба? Даў табе гроши, ці не?—пераняла Луцэя, каб ведаць, як ацаніць мужаў паступак.

— Даў дзесяць рублёў... дзесяць срэбранікаў, нібы...

Анупрэй ня мог супакоіцца ад нутраных папрокоў і затупаў па хаце.

— Кінь ты плявузгаць, ліха ведае што—расьцяжна зауважыла Луцэя.—Што ты прадаў? Наадварот, ты выратаваў трое душ ад голаду. Не дастаў-бы гроши—бяз крошкі хлеба сядзелі-бы заўтра. Бедныя дзеци, і сёньня ўжо амаль нічога ня елі. Ды калі пазычыў, то ці-ж гэта значыць, што і прадаў? Гэта-ж не на работу пайшоў... Пакінь лепш дратаваць сябе...

Анупрэй нейкі час памаўчаў.

— Маўчи лепш, Луцэя, калі не разъбіраешся ні ў чым... Забастоўка—гэта вайна... А ў вайну нельга аднаму супроціў усіх вясьці перамовы з ворагам. Гэта ёсьць здрада... Глядзі, два тыдні йдзе змаганье і гэтыя паганцы-гаспадары не здаюцца. Думаюць прымусіць нас пайсьці на міравую. Хітрыкамі, зморм, завабамі—думаюць... Не падавацца, трymацца, як мага—вось чым можна перамагчы... А я... бачыш...

Анупрэй міжвольна скочыў к вакну, за якім вуліцау прашло двое мужчын: яму паказалася, нібы то Мікола Капач і Антось Скуба йдуць да яго...

— Я штрэйкбрэхерам цяпер лічуся... Першым пайшоў за гаспадарскай ласкаю,—дадаў Анупрэй, як-бы хочучы пакараць сябе за заход да Лейбы.

— За гэта? Не разумею цябе, Анупрэй.

— Кінь... Бяры, лепш, павячэраем, што ёсьць. Заві дзяцей.

Луцэя самапэўнасцю пайшла ў мыцельнік і стала ўвіхацца каля начынья. Анупрэй задуменна прачыніў вакно й пазваў дзяцей.

Хутка ўсёю сям'ёю ўселіся за стол, нагнуўшыся над міскаю варанае крапівы.

А тымчасам у хаце цямнела.

#### IV.

Праз усю ночь Анупрэй ня мог супакоіцца і заснуць, як сълед. Толькі надыходзіў сон, плющыліся вочы і мірцьвела цела, як раптам унутры штосьці адрывалася, прабягала па ўсёй постаці калючая дрыготка—і сон прападаў. Чарадою віліся чорныя думкі-сумненьні, і натужна працавалі мазгі над пытаньнем, як-жа абыйдзеца яго праступак?

Анупрэй і находзіў і не находзіў апраўданьні сабе ў сваім становішчы. Пасудзіць з боку галавы сям'і, з боку бацькі,—то ён зусім як-бы ня здрадзіў. Луцэя, як шчырая маці-гаспадыня—была права. Але з пагляду таварыскасьці—зусім няма апраўданьня. Анупрэй згаджаўся, што ён віноўнік перад таварышамі, што ён зрабіў цяжкую абмылку. Раз-ад-разу сузнанье свае віны ён адчуваў усё больш і прыкрэй; раз-ад-разу яе здань выразьней насувалася на яго.

Хацелася скарэй ведаць, чым усё гэта скончыцца. Маляваліся розныя скуткі, якія дасыць вырашэнье пытаньня. І ўжо зараней ні ў адным з іх ня бачыў Анупрэй сябе апраўданым. Яму здавалася, лежачы, нібы хтось побач съцеражэ яго. Шамаў вецер за съцяною, шоргала мыш у запечку, скрыпей шашаль у шалёўках вакон—а паказвалася, што хтосьці гаворыць пра яго справу. Анупрэй паднімаў голаў і кідаў вачыма ў шэры змрок хаты, прыслухоўваючыся, ці съпіць Луцэя з дзязьцімі.

Тыя спакойліва храплі. І Анупрэй міжвольна кратадаўся думкамі аб сям'і. „Луцэя здаволена, што я ёй прынёс дзесяць рублёў“, перабіраў ён у думках. „Ды, сапраўды, якое ёй дзела да ўсякіх там салідарнасьцяў і іншае, калі ў хаце ні капейкі гроши, ні скарынкі хлеба. Двоедзетак, сапраўды, абадраных, бледых, ці-ж замарыць іх голадам? „Дзеци“.—Толькі чапала гэта слова Анупрэя, як ён хапаўся за іх, згладжваючы свой неспакой і сваю трывогу.

Анупрэй ужо на сьвітаньні спыніўся на гэткім пляне адказу таварышам, калі тыя паставяць аб ім пытаньне рубам: „Я ратаваў сям'ю“. Няўжо-ж-такі й гэта не ўрэзоніць?

І, вось, назаўтра, з самага ранняня, калі жонка пайшла на рынак, Анупрэй неспакойліва пазіраў у вакно, чакаючы каго-кольвечы да сябе. Ніводнага праходжага не перапускаў, каб не аглядаць. Брала падазронасьць, каб на рынку, чаго добрага, не прагаварылася каму Луцэя. Ён верыў у яе стрыманасьць, але штосьці падточвала гэту веру. Хацелася, каб Луцэя хутчэй вярнулася дамоў. А мо' хто што казаў пра яго ды яна чула? Рассказала-б мне.

Анупрэй прачыніў вакно, каб паглядзець, ці ня йдзе, часамі, Луцэя. Паглядзеў управа—няма. Штось падштырхнула павярнуць голаў улева. Анупрэй раптам схамянуўся: недалечка, хат праз дзъве, ішоў Ахрэм Клін. Ня трэба было сумнявацца—да яго. Анупрэю зрабілася млосна: так рана—то пэўна знарок. Яго жонка ня змоўчала, го, гэткая язычніца. Нашчабтала, нябось, багата. Ужо ўсякія чуткі пойдуць... Чаго ня было—дададуць... У людзей языкі съвярбячыя—адно крані—мянташкамі пойдуць.

Каб Ахрэм не падмеціў, Анупрэй выняў голаў з вакна, зачыніў яго на кручок і адыйшоў на хату.

Задумаўся, як і што гаварыць з таварышам. Трэба-ж апраўдвацца! Ды ёсьць важкія прычыны на гэта.

Анупрэй паглядзеў на пол, дзе варушыліся разбуджаныя дзеткі. Бацькаў пагляд, праведзены спадлоб'я, сур'ёзны, паказаўся дзеткам за нейкую пагрозу на іх з боку бацькі; яны прысымірэлі і захуталіся ў акрывала.

Анупрэй скмеціў прычыну дзяцінага манэўру і спагадліва ўсьміхнуўся. „Бедныя дзеткі, усё з-за вас“, прапусьціў ён у думках; і ад гэтых думак, як ад выходнага пункту да далейших роздумаў, накідаў рысы наступнай гутаркі...

Так і так. Ці-ж ёсьць праступак?

Увайшоў Ахрэм, і Анупрэй перарваў думкі: віноўна стаў наўпрост перад увайшоўшым таварышам.

— Ты, пэўна, не чакаў мяне, Анупрэй?—пацікавіўся Ахрэм.

— Н-не-э,—раптам адказаў Анупрэй.

— А вось я зайшоў, каб табе...

Анупрэй перабіў таварыша, ня даўшы таму дасказаць...

— Я ведаю, дзеля чаго ты прышоў... Тут ужо адкрытая справа, ясна. Але, слухай, братка, я йначай ня мог. Ня мог, даю табе таварыскас слова... Вось дзеци,—Анупрэй паказаў пальцам на пол, — так прыпёрла, што бяз хлеба, бяз... І хапіла за горла пытаньне, як быць? Дапушчаць, каб уміралі, ці пайсьці на папрошную... Мучыла, паверыш, душу сузнаньне віны перад агульнай справай, але...

Ахрэм праслушаў Анупрэя, увесь час гледзячы яму ў твар і ловячы ў ім трывогу ды раскаяньяне, пачакаў крыху і суцешна адказаў:

— Я сазнаю ўсё... Ласьне, думаеш, мне невядома тваё становішча? Тут цяжка ўстаяць... Я ўчора казаў жонцы сваёй: маўчи, тут не злачынства і ня здрада, а вымушае жыцьцё...

Анупрэй павесялеў, унутрана съцешыўся крыху і задаволена дадаў:

— Я й ведаў, што ты справядліва рассудзіш. Але, прасіцьму цябе, пераканай, браток, і другіх, калі яны паднімуць на мяне лаянку... Ёсьць-жа ўсякія людзі...

— Я ня веру, каб хто што нядобрае падумаў на цябе... Ды ніхто й ведаць не павінен... Я, вось, і сам прыйшоў да цябе зусім не па гэтым... Я, ведаеш, хачу запытаць у цябе, ці нельга было-бы дастаць у цябе пілкі? Думаю пайсьці ў лес паставіць якую шурку дроў, пакуль гуляю... А ў цябе, здаецца, была пілка...

— Так, ёсьць недзе... я выскачу ў сенцы...

Анупрэй намерыўся йсьці, але знадворку стукнулі дзвёры, і ён спыніўся.

Пачакаў: у хату ўвайшла Луцэя.

— Дзень добры!—прывіталася з Ахрэмам, падазроня кнушы на яго порсткі пагляд.

— Адкуль так рана?—запытаў Анупрэй.

— На места бегала... Хлеба ня было ў хаце,—сухім голасам, не азіраючыся на Ахрэма, адказала Луцэя.

І, спусціўшы хвілінку, дадала:

— Але, здаецца, рана, а людзі ўжо пасьпелі даняць.

Мужчыны настарожана паглядзелі ўбок Луцэі.

— У чым справа?—разам запыталі.

— Усё ў твайм паступку... штрэйкбрэхерам завуць... Сустрэла Кастуся Вілку і Боруха... Абудва з пенаю ў роце начінуліся на мяне...

Анупрэй зьбялеў ні-то ад сполаху, ні-то ад злосыці, якбы шукаючы падмогі, павярнуўся да Ахрэма:

— Чуеш, брат?

Ахрэму стала няёмка: Анупрэявы слова адначасова былі ў глыбокім укорам яму за павядзенне яго жонкі.

То, пэўна, пасьпела яна распусціць чуткі па мястэчку.

Ахрэм пачырванеў ад няёмкасыці. І каб выйсьці з гэтага становішча, рашуча падняўся з месца, матнуў рукою і чуць на крыкам выказаў:

— Яна не павінна была казаць! Я ўчора ёй рашуча забараніў. То чорт ведама што! Брахунцы! Самі маюць у бацькоў усё, а лаюцца.

Прайшоў сюды-туды па хаце, паглядзеў у вакно і адварнуўся да Луцэі.

— Ня думай!—уважліва загаварыў да яе,—ня думай, су-

---

седка, што то знарок... Я запаўняю цябе, што не паздаровіца  
жонцы, калі то яна разбрахала.

Луцэя адварнулася на Ахрэма, зъмягчыла суровасць выгляду й адказала:

— Ахрэмка, братка, ты сам ведаеш, як балюча гэта слухаць... То-ж крый чаго, пойдуць супроці ёго, што ён рабіць? Віна ўся мая, бо то я Анупрэя выправіла да гаспадара за грашыма... Ён сам нізашто не хацеў... Не карайце-ж за мяне дзяцей...

Анупрэй маўчліва стаяў на адным месцы, сочачы за Ахрэмам.

А слова „штрэйкбрэхер“, як малатком стукала яму па галаве, разыліваючы ўнутры балючую трывогу.

— Я ведаю, я ўсё ведаю... супакойцеся...—казаў Ахрэм.

## НА РУІНАХ.

(*Апавяданьне*).

### I.

Машына падыходзіла к станцыі Зябы; ход яе памаленьку съціхаў.

Несьцер Грэбень ляжаў на верхній лаўцы ў вагоне і думай. У галаве яго зьбіраліся розныя думкі і ўспаміны аб tym, што ён бачыў і перажываў, пачынаючы ад дзіцячых гадоў і да апошняга часу. Выразней усяго ўставалі перад ім вобразы перажытага за доўгія гады вайсковае службы: спачатку ў царскай арміі, а потым у чырвонай. Перад ім прамігнулі: царская вайна з усімі сваімі страхамі, першая і другая рэвалюцыі, паўстанцкія атрады, вайна з Калчаком, Дзянікіным, Юдэнічам, і, урэшце, з Врангелем. Усяк здаралася. Шмат разоў жыцьцё вісела на валаску. Тухла вера ўбачыць бацькоў, брата, сястру. Што рабілася там, у яго краіне, Несьцер толькі дагадваўся з тых кароткіх і няпэўных чутак, якія вычытваў з газэт ці даставаў выпадкова ад таварышоў. Весткі гэтыя адрыўна, патрошку далятаўшыя да яго, казалі, што там далёка, на бацкаўшчыне, дзеецца нешта страшнае, што няма-ведама, ці застануцца жывымі бацькі, сваякі.

Кожны раз, дастаўшы сувезную вестку з Беларусі, Несьцера ахапляла жаданьне вырвацица на які час і наведаць свою краіну, але ён не хацеў дзеля гэтага выкарыстаць нячэсны спосаб,—прыкінуща хворым, ці стаць дэзэртырам. Не! Несьцер быў чэсным чалавекам і чэсна адданым справе рэвалюцыі салдатам. Думаючы аб доме і бацькох, ён чакаў гэтага выпадку, калі можна будзе бяз усякай шкоды для свае часці выпрасіцца дамоў. Такі выпадак падышоў у той час, як чырвоная армія аслабаніла Крым ад Врангеля, і іх полк супыніўся ў Севастопалю, каб далей нясыці мірнае жыцьцё. У вадзін дзень Несьцер напісаў заяву політкому й копію камандзіру і праз некалькі дзён дастаў паўтарамесячны водпуск. З якою радасцю ён сабраўся ў дарогу! Яго не палохалі ўсе, клопаты

далёкага пераезду, не задумоўваўся ён і над тым, ці ўдасца яму наогул дастаць удуму ту ю душэўную сущеху, да якой ён так доўга прогся.

Зьвязаўшы клункі, Несыцер ушчапіў іх на плечы і пайшоў на вакзал. І як толькі сеў у вагон, зараз-жа пачаў выабра-жаць сабе ўсе падрабязгі свае наступнае стрэчы з бацькамі, братам, знаёмымі. У яго галаве мімавольна паўставалі пытаньні: а што там удуму? Як жывуць бацькі? Мо‘ ўжо забылі мяне... А мо‘ ўжо іх няма? Столькі часу ня быў ён там! А колькі розных дзеяў начаўплюся там за гэтыя гады! Гэтая-ж съвет мог перакруціца ўверх галавою...

## II.

Чым бліжэй Несыцер пад'яжджаў да роднага месца, тым болей і болей забірала яго нейкая трывожнасьць, перамешаная з салодкасцю ўцехі, з адчуваньнем прыемнасьці спатканьня, з прыемнасьцю пабачыць родную глебу пасыля доўгай разлукі. Бацька ѹ маці, мабыць, старэнкія цяпер— нявыказна абрацуоцца і з абсьлезенымі вачымі кінуцца цалаваць, абнімаць, будуць уміляцца. Бо ня жарткі,— цэлых сем гадоў ён іх ня бачыў—усё служыў ды служыў у войску. Праўда, у першыя гады службы Несыцер шмат пасылаў лістоў дадому: стараўся паведамляць бацькоў аб сабе, суцяшаць іх весткамі. Але мяркуючыся з тым, што яму толькі разоў троў удалося дастаць адказ з дому, ён вылічваў, што яго лісты не даходзяць да дома, ці дома, мабыць, нешта нядобрае здарылася. Далей, прычыну таго, што бацькі не адпісвалі на яго лісты, Несыцер бачыў у тэй агульной завірусе, якая ўзынялася з пачаткам царскае вайны. Гэта яго непакоіла ѹ наводзіла на розныя думкі. „Хто яго знае, што магло стацца з бацькамі, жывучы каля фронту“, думаў Несыцер: „немцы наступаюць, тысячы ѹ дзесяткі тысячаў уцекачоў бягуть з краю, куды вочы глядзяць. Сотнямі мруць штодня. Ці-ж не магло стацца, што ѹ мае бацькі рушылі з месца і па дарозе дзе-небудзь згінулі? А калі ня сталася так, то ці мала іншых здарэнняў траплялася за гэты час? І немцы, і паны, і балахоўцы... Разбоі, зьдзекі. Чаго добрага—і бацькі папалі ў лік гэтих ахвяр. Столькі часу такога буйнага, неспакойнага і трывожнага жыцця! Што найду я цяпер дома? Хто з родных яшчэ жывы, а хто памёр? Калі жывы, то ці ёсьць у іх які-небудзь прытулак, і ці там ён стаіць, дзе яго калісьці я пакінуў?“

Скрозь радасны настрой і вясёлае пачуцьцё, якія ахапілі Несыцера, упартая пррабіваліся ўсе гэтыя сумныя пытаньні. Ахоп-

лены імі, Несъцер пачуваў сябе ў нейкім надзвычайна маркотным становішчы, нудзеў і нявыразна глядзеў на ўсё тое, чым жыў да гэтага часу і да чаго імкнуўся.

— Таварышы, якая станцыя?—запытаў ён бяз адресу, калі машина спынілася.

— Зябы! Зябы!—адказала разам некалькі галасоў.

Несъцер хутчэй падняўся і пасьпешна пачаў зьбірацца: адзеў шынэль, падперазаўся, узложыў шапку і старанна завязаў два клункі; потым праверыў на лаўцы, ці не забыўся чаго, і, разьвітаўшыся з суседзямі, хутка выйшаў з вагону.

### III.

На станцыі перад вачамі Несъцера паказаўся цяжкі малюнак. Калісьці, ён помніць, гэта станцыя была шумнай і бойкай. Новы, з чырвонае цэглы, маастацка зложены будынак станцыі цешыў сваім прыгожым выглядам. Высока паднімалася, як вежа, вадакачка. Народу заўсёды так і кішэла. А цяпер... Ох-ха! Як нейкі забыты вартайнік, стаіць пабітаю, пашарпаю, з паваленою страхою тая-ж вадакачка, а ад будынку станцыі—адны разьбітая падмуры. Для прыпынку праяжджаючых зьбіты насыпех з дошчак барак. У вагонах месьціцца і билетная, і комэндант, і начальнік станцыі. Зусім выпадкова засталіся няпрыметныя лямпавыя ліхтары, якія маркотна сьвіраць то там, то сям на пушчэльным абшары. Несъцер, акінуўшы вачмі гэты абшар, неяк ужахнуўся. Праўда, ён скеміў, што гэта плён вайны, але хацеў праведаць, чых рук гэта праца: немцаў ці палякоў. Ён падыйшоў к двум чыгуначнікам, якія гутарылі паміж сабою, і запытаў:

— Скажэце, дзядзькі, хто гэта так пастараўся?

Адзін з чыгуначнікаў, рыжы дзядуля, ухмыльнуўся і адказаў:

— А ласыне ты, нябожа, нічога ня ведаеш?

— Не, дзедку, я здалёку вяртаюся і нічога ня ведаю,—адказаў Несъцер.

— Польскія паны, нябожа, усё гэта нарабілі. Ня толькі адны Зябы, а скрэзь усе станцыі ў нашым kraі дашчэнту зынішчаны і зруйнаваны імі. Вось хоць-бы паехаць к Менску і далей—дык быццам ток навокала. Ня толькі станцыі, а ўся наша Беларусь цяпер—тыя-ж самыя Зябы—пустыр, руіны, ток. Паны, нябожа, пастараліся добра. Ой, як добра-а-а! Пакінулі аб сабе добрую памятку ў нашым народзе...

— Ах, погань ліхая,—абурана праказаў Несъцер.

Тымчасам надварэ пачынала расьсьвітаць. Смуглія ліхтары началі сумець і тухнуць адзін за другім. Машына, прамарудзіўшы хвілін з трыццаць, нясьпешна рушыла далей.

Несъцер некалькі часу прастаяў на адным месцы, калі пахіленага ліхтара, там, дзе спыніўся запытаць у чыгуначнікаў аб вінавайцах разбурэння станцыі, потым пахіліўся ўбок і зрабіў некалькі кроکаў узад ды ўперад.

Зрэдку снавалі па плятформе пасажыры. Бегалі клапатліва служачыя станцыі.

— Куды-ж ісьці? — запытаўся ён сам сябе, — няўжо пусьціца пешкі сорак вёраст да Верацён?

Раптам да яго падыйшоў нейкі мужчына, з вялікай чорнай барадою, з адрослымі лахматымі бакамі на яшчэ нестарым, але змучаным твары. Адзеты ён быў у паношаную вонратку напалову цывільнную, напалову вайсковую. На руцэ ў яго вісеў паўпусты мяшок, а з боку торбачка.

— Ці няма закурыць? — запытаў ён Несъцера.

— Няма, браточку, — адказаў той.

— А куды едзеш?

Несъцер пільна акінуў падыйшоўшага з ног да галавы, крыху памаўчаў, потым адказаў.

— Нашто табе?.. А сам куды едзеш?

— Я прыехаў сюды, а адсюль трэба съязгаць вярстоў сорак да Верацён?

— Да Верацён? За Хрэпы?

— Але.

Несъцер пільна ўставіўся ў незнамага, паглядзеў колькі хвілін на яго і потым раптоўна штосьці падмеціў: незнамы выглядзеў знаёмым чалавекам, якога Несъцер дзесьці і калісьці бачыў.

— Я таксама йду ў Верацёны, — адказаў Несъцер, — а ты адкуль прыехаў?

— Я... Я...

І гэты, з свайго боку, штосьці знаёмае запрымечіў у Несъцеру.

— Слухай, таварыш, як тваё прозвішча? Мне, здаецца, што я цябе дзесьці бачыў? — запытаў Несъцер.

— Я — Гарасім Грэбень, — рашуча адказаў незнамы.

Перад Несъцерам як-бы неба адчынілася.

— Братка мой, родны мой, дык гэта-ж ты! Як-жа ты зъмяніўся! Ажно й не пазнаць цябе... Я... твой брат Несъцер. Якое нечаканае спатканье! — растрывожна праказаў Несъцер.

— Ці можа-ж то быць? — са съязьмі ў вачох праказаў Гарасім.

Далей ніводзін з іх ня мог гаварыць, і яны міжвольна, ахопленыя радасьцю, кінуліся адзін другому на шую і моцна ды шчыра пацалаваліся. Выпадковыя падарожныя кідалі на іх свае неразумеочыя погляды.

— Ну, дык ідзем, брат, — пасъля некаторага часу запрапанаваў праз сълёзы ўмільнасці Несыцер.

Гарасім нічога не адказаў: ён быў згодзен.

## VI.

Узрушаныя нечаканаю стрэчаю, браты Грэбені моўчкі крануліся з месца і, ідуchy, доўга не знаходзілі слоў да аднаўленыня гутаркі. А тымчасам кожнаму здавалася, што ён-бы бясьціханыя гутарыў з братам, апавядоучы яму ўсе здарэнныні жыцьця ў часы разлукі; думкі нястрымным роем націкалі ў головы, слова заміралі на языкох.

Браты перайшлі рэйкі і выбраліся на дарогу, якая ад станцыі вяла на павятовы горад.

Рэдкія будынкі станцыйных служачых, раскіданыя паабапал шашы, сумна глядзелі на іх цёмнымі закрэпленымі шэранем вокнамі.

У некаторых вокнах яшчэ сьвірэлі агоньчыкі; траха не ва ўсіх доміках палілася ў печы і з комінаў гнаў слупамі дым.

Між будынкамі віднеліся вогнішчы з высокімі комінамі і чорнабельмі камлямі дрэў.

Пры шашы наўскосак валяліся пакіданыя драцяныя за-гарадзі, вывернутыя слупы з тэлеграфу, пападаліся зламаныя вайсковыя драбіны-вазы, кускі колаў.

Грэбеняў гэта ня цікавіла: знаёмыя вобразы, такія надаедныя, такія агідныя...

Яны йшлі далей, уталопіўшы наперад свае празрыстыя вочы, якія зъялі нявыразнай радасьцю, і маўчалі...

Доўга ніводзін ня мог, ці мо' не асъмеліваўся першым пачаць гамонку, нібы баючыся зварушыць тую ўрачыстасць іх раптоўнай стрэчы, якая вітала над імі.

Але скора, як у Несыцера, так і ў Гарасіма, пачало на задні плян адыходзіць усё іншае, апрача патрэбнасці гутарыць, казаць ці съпяваци.

К таму-ж акалічная абшарнасць, якая ўставала са змроку, пачала ў іх абуджаць старыя ўспаміны. Колькі разоў ім абодвым траплялася ѹсыці гэтым гасцінцам, глядзець і любаваща прыгожасцю родных вобразаў. Праўда, цяпер, пасъля вялікіх перамен, звязаных з перажытым, многа чаго ў вобразах зъмянілася. Дубраўкі й гайкі высечаны, толькі зрэдку сіротамі

стаяць адзінокія дубкі ды бярозкі. Здаецца нават, што й шмат якія вёскі згінулі, а якія засталіся, ляжаць ціха, спакойна, прытуліўшыся да зямлі, каб ня быць прымечанымі. Аднак смутак акалічнай мясцовасці не перашкодзіў Грэбеням перайсьці да ажыўлене гутаркі.

— Гарасім, браток, скажы-ж ты мне, адкуль ты трапіў сюды?—неяк нерашуча пачаў Несьцер.

Гарасім зрабіў мяккую міну на твары, паглядзеў на брата і адказаў:

— А як ты думаеш?

— Як думаеш? Як ты цяпер будзеш думаць! Усё шыварат-навыварат цяпер робіцца. Столькі ўсякае прымхі, столькі выпадковасці, што губішся ў іх дашчэнту. Хацеў-бы думаць так, хацеў-бы гэтак дагадывацца, а глядзіш, яно зусім іначай складаецца. Так і гэта. Як я могу думаць? Я баюся думаць...

— Праўду, браце, кажаш: зусім праўду. Ніколі табе не дагадацца, як і што са мною траплялася апошнімі гадамі, і якім выпадкам я папаў сюды, каб сустрэцца з табою. А цікавага так многа, што табе ня лішне будзе паслуhaць.

Несьцера забрала цікавасць. Ён крыху памаўчаў. Потым сцішыў хаду і сказаў брату:

— Гарасім, давай перакусім чаго-небудзь, а тады ты мне ўсё раскажаш аб сабе і аб сваім жыцьці.

— Вось трэ' пашукаць на чым сесьці.

Яны ўваходзілі ў лясок. Шугаўшы зъёгку ветрык зацих. Высокія, абеленія шэрраняй, хвоі і густыя, лахматыя ёлкі стаялі ціхутка, нібы прытaiўшыся, нібы зачарараваныя.

Абодва хадакі кінулі навокал вачыма і разам угледзелі з левага боку дарогі тоўстую бураломіну.

— Давай прысядзем,—сказаў Гарасім.

Яны звярнулі з дарогі, падышлі к ляжаку, зъмялі з яго сънег і паселі.

Несьцер зьняў клунак, развязаў яго, дастаў акраец хлеба і невялікі кусок сала.

— Хахлацкае, брат, еж! — падаючы брату сала, сказаў Несьцер.

Гарасім быў галодны і прагна хапіўся за страву. Гледзячы на яго, не адставаў і Несьцер. Хутка адзеленая порцыя была кончана.

— Давай цяпер пойдзем цішэй і па дарозе пагутарым аб нашым жыцьці,—сказаў Гарасім.

Яны падняліся, вышлі на шашу, зірнулі на неба і пайшлі.

Тымчасам неба стала праясьняцца, і праз рэдкую хмару ўхмыльнулася сонца.

— Весела будзе йсьці,—сказаў Гарасім.

— Так,—адказваў Несьцер.

Грэбені прайшлі моўчкі яшчэ сажняў з дзесяць. І толькі на граніцы ляску Гарасім рашыў пачаць сваё апавяданье.

— Цяпер, браточку, то яно і цікаўна ўсё ўспомніць ды расказаць, а перажываша было ня так лёгка. Проста дзіўлюся я, як так удалося выхаяцца і вось цяпер ісьці з табою.

— Ну, ну, кажы спачатку,—просіў Несьцер.

— А спачатку было так. Праз два гады, як цябе здалі, вайна выцягнула з дому і мяне. Як другаразраднік, я быў забраны ў пятнаццатым годзе, якраз перад наступам немцаў. Пакінуў жонку сваю і троє дзетак, і як вышаў з Верациён,—дык два з паловай гады неадлучна сядзеў то на фронце, то ў тылу, то зноў на фронце. Тры разы быў ранены і выцерпей пекла мук. Думаў, што ня быць мне ѹ живому, але акрыяў і пасъля акцябарскае рэвалюцыі вярнуўся дадому. Быў вельмі рад гэтаму, бо ўбачыўся з бацькамі, з жонкаю, з дзеткамі... толькі з двумя з іх, бо трэцяе памёрла ў маю адсутнасць. Ой, Несьцерка, колькі яны за тыя два гады працярпелі мук і бяды! Перш сабраліся выехаць, як і іншыя, частку добра распрадалі, частку павязылі. Потым стары раздумаў, угарварыў жанок і засталіся. Пад вёскай і ў самых Верациёнах была бітва. Палаўіна вёскі згарэла, але наш будынак неяк уцалеў.

— Ну, скажы-ж, Гарасім, а ты ня пытаўся бацькоў,—адмяне лісты яны даставалі, ці не?—перабіў брата Несьцер.

— Не, брат, ніякіх лістоў. Лічылі цябе прапаўшым. Маці плакала, бацька нудзеў. Я іх суцяшаў, хоць і сам ня верыў... Але слухай, брат. Пражыў я дома каля трох месяцаў. Думаў перш аставацца і надалей, а мо' і назаўсёды. Але якраз нашым месцам пачаў наступаць немец. Крыху началохаўшыся яго, а часцю з надышоўшай злосці на рабаўнікоў нашае зямелькі, я, доўга ня думаючи, прылучыўся да наших атрадаў і адступіў з імі. Бацька крычаў за гэта на мяне, кляла жонка, але няявісць да немцаў і ваяўнічы запал узялі верх. Такім чынам я адступіў да Смаленску. А ў Смаленску я захварэў на тыфус. Праляжаў блізка два месяцы і ледзь жывы, адзін шкілет, устаў пасъля вялікадня. Служыць больш я ня мог, пайшоў да начальства й кажу: „Пускайце дадому, а то ня выжыву“... „А як-же ты дабярэшся?“—пытаюць.—„Дабяруся“, кажу. Вось мне далі водпуск на тры месяцы. Узяў я лахі пад пахі, сеў на цягнік, прыехаў да Воршы, а там рознымі выхілясамі, праз вёскі ды праз ляскі і—дабраўся да моў. Прыходжу, а там ужо мяне чакаюць, чакаюць ня толькі

бацькі, а й немцы... Ух, нагаварылі на мяне ўсе гэтыя Цьвіркі, Ласы, Цьмені, што я ня толькі бальшавік-камісар, але й самы старэйшы з бальшавікоў. А немцам было гэта наруку; ды яны ўжо да майго звароту забралі ў бацькі карову, дз'ве авечкі, дзесяць пудоў збожжа і яшчэ гразіліся далей „падчышчаць“. Дык вось, не пасъпей я ўвайсьці ў Верацёны, як мяне, раба божага, так і абламзалі. Замест дому, я мусіў першую-ж ночку начаваць у комэнданцкай. А далей... Пашлі дапыткі, адпраўка ў лягер, жыцьцё ў лягеры чуць ня цэлы месяц... Ай-яй!—Гарасім за галаву хапіўся,—колькі муکі перанес... А потым, не знашоўши віны, узялі і выпусьці. І я жыў пасля гэтага ажно да наступу палякоў. Гаралі з бацькамі два гады поле, кармілі жывёлу і—толькі. Немцы мала чапалі, а прыйшла Савецкая Ўлада, мы ўзялі яшчэ панскіх пяць дзесяцін засеялі. Так бы яно мо' і йшло-б, ды на бяду—гэтыя паны. Якраз у самае жніва так і пайшлі яны наступам. Усе ўцякаюць, савецкія работнікі выбіраюцца. Ня ехаць мне страшна, бо да гэтага і ў савет, ведаеш, мяне выбралі, і камісарам Зыліхоцкага маёнтку назначылі, ды ў дадатак, як казаў ужо, пяць дзесяцін панскае зямлі я для сябе падрэзаў і дрэва на гумно навазіў. Як-же тут застацца!

— Вядома, вядома,— паддакваў Несьцер.

— І я выехаў разам з іспалкомам. Паехалі зноў у Смоленск, дзе я пражыў з месяц, а потым рашыў пайсьці ў чырвоную армію, на фронт, каб біцца з палякамі. Ведаеш, братка, неяк абуяла мною помста к паном за іх напад на наш край, і я ажно цэлы год быў у войску. Заўсёды меркаваў быць у першых радох. Хадзіў часта ў разведку, ніколі не адставаў, каб не пайсьці ў наступ; з нейкай, ведаеш, нязьведенай ахвотай пёрся на паноў. Страняў з асобнай уцехай. Бывала, у разведцы напаткаеш паноў і ўжо хіба, на іх шчасьце, куля праміне, або пасъпоець схавацца. Заўсёды, як ішоў у наступ, прыпамінаў дзедавы сказы, як паны былі прыгоншчыкамі і зьдзекваліся над нашымі сялянамі. Эх, толькі гарыць, бывала, помста, чэшуцца рукі! Ніякага страху ня маеш, ідзеш. Пазнаў я ўсе мясцовасці і каля Барысава і каля Ігуменя і каля Бабруйска. Часамі пройдзе тыдзень - другі бяз чыннасці, і сам ня ведаеш, дзе дзеецца ад нуды. Падыдзеш к камандзіру і дурыш яму голаву: „Таварыш камандзір! ці-ж ужо вайна скончылася, што мы так доўга аддыхаем? Ці мо' мы рашылі аддаць паном да Барысава і толькі далей ня пускаць іх, чакаючы пакуль яны пачнуць наступаць?“ Так скажаш камандзіру, а ён толькі ўхмыльнецца і адкажа: „Пачакай, Грэбень, яшчэ панюхаеш пораху. Вось ідзе вясна, пачнеца

дзела". Мне то было вялікай уцехай. З нецярплівасьцю чакалі вясны. І... дачакалі. Праўда, то ўжо было ў маі ды чэрвені. Як пачалася гарачка—дык толькі трymайся. К гэтаму часу я папаў пад Полацак, адкуль нашы наступалі. Вось як ударылі раз на палякоў—дык к Маладэчну загналі зразу. Потым яны, гады, аправіліся і нас назад к Полацку адапхнулі. Затое ў другі раз, як пайшлі мы, дык толькі трymайся. Ня спыніцца. І я ў першых радох дакаціўся ажно да Варшавы, дзе й быў перахвачаны панамі. Ледзьве ўцяклі к немцам.

Гарасім закашляўся і сплюнуў. Несыцер азірнуўся навакол.

Яны йшлі цяпер шляхам, які замыславата вярцеўся то сюды, то туды, нібы шукаючы лепшых мясцоў для сябе. Наўкруг ляжало белае поле, перасечанае ўзгоркамі. То сям, то там віднеліся засыценкі, фольваркі і сіняцёмныя плямы невялікіх ляскоў. Шляхам, на дзіва, ніхто ня йшоў і ня ехаў. Зрэдку праляталі вароны і перабягалі ім дарогу па адным, мабыць, заблудшыя сабакі.

— А скажы, браток Гарасім, ты не запісаны ў партыю комуністых?—запытаў Несыцер чамусыці.

— Не,—адказаў Гарасім,—але ўсёроўна я комуністы. Моі нават лепшы яшчэ за тых, якія й запісаны. Ведаеш, братка, я вельмі спачуваю цяперашняму ладу, бо бачу, што толькі ён дае магчымасць нашаму брату-мужыку стаць сапраўдным чалавекам, і калі мы гэтага не патрапім выкарыстаць для сябе—дык мы нічога ня варты. Савецкая Ўлада нас прызвала к дзяржаўнаму экзамену, дала нам, як кажуць, матар'ял у рукі і сказала: рабі. Вось мы й павінны паказаць, што мы рабіць умеем, што мы такія самыя людзі, як і нашы абірацелі—сябе ў крыўду не дамо...

Несыцер паддаваўся братнім словам і цешыўся, што брат яго дайшоў да разуменя ўсяго таго, аб чым яму тлумачыць. У яго сэрцы расла ўцеха, што ён мае сабе гэткага славнага і разумнага брата.

— Я таксама, браце, стаю жыцьцём за цяперашні лад,—пасыпшы і Несыцер выказаць сваю думку.—І таксама, драгі мой, шмат панёс за ахову свабоды. Дасталося ўсяго, усяго, што й казаць... Толькі мне вельмі добра, я вельмі рад, Гарасім, што і ты маіх думак. Пацярпелі многа, ну толькі-ж ёсьць завошта...

— Дык слухай, Несыцер, я дакажу табе да канца, што пачаў, —перапыніў брата Гарасім.

— Кажы, кажы.

Яны абмінулі яміну, якая раптам устала перад імі, адначасова азірнуліся назад і па бакох, і Гарасім загутарыў:

— Вось, калі мы папалі на нямецкую зямлю і немцы нас разбройлі ды парассылалі па лягерах, я, ведаеш, заняпаў духам. Як тут сядзець бязьдзеяна ў цяжкіх варунках, галоднаму і толькі чуць, як там на ўсходзе йдзе змаганье за край і свабоду. Дзеравянаму трэба быць чалавеку, бяздушнаму... Стала браць мяне нецярплівасць. Зарухалі думкі ў галаве, забудаваліся пляны розныя. „Уцяку“,—парашыў і стаў чакаць удачнага выпадку. Праўда ён хутка сам мяне знайшоў... Не аднаго мяне, а нас некалькіх. На шчасце, у нас якраз зъмянілі варту. Папаўся немец—свой чалавек. Пазналіся з ім, пагутарылі раз-другі, а на трэці—„бяжэце“ кажа. І мы ўтраіх сярод дня ўлучылі хвіліну й далі ходу. Праз дзень з лішнім былі ў Літве, а яшчэ, спусьціўши дзён тры, я апінуўся, як бачыш, вось дзе. У штабе арміі мне далі пропуск дамоў, і я з гэтым пропускам еду. Глядзі, навошта я падобен: валашуга ды ў гэдзе. Вось парашыў наведаць дом і сям'ю, супачыць крыху і зноў на фронт...

— Так, так... Здорава дасталася, браце. Ну, цяпер ужо патрэбна супачыць месяцаў колькі. Ды на фронт, бадай, мо'й не давядзенца: з Польшчаю замірэнье.

— Э! Якое там замірэнье? Ворагаў, брат, у нас гібелль. Кончылі з Польшчаю—новыя найдуцца.

Тымчасам надварэ падыходзіла к вечару. Грэбені за гутаркаю ня прымецілі, колькі яны прайшлі дарогі і ці многа ім яшчэ засталося ўсьці. Аднак для іх абодвых пачала адчувацца ўтома, крыху дзеля таго, што ўжо яны многа сягоніня прайшлі, а болей таму, што доўгі дарожны час адабраў у іх сілы і зьвярэдзіў іх. Хацелася таксама і есьці абодвым. Якраз яны падыходзілі к Галапечачнай карчме, якая стаяла ў дваццаці вярстох ад Верасён. Гаспадары карчмы калісьці былі знаёмы абодвым братом. Калі яны ў цяпер там жывуць, то можна разылічваць паесьці і супачыць. Ды хоць і іншыя гаспадары—усёроўна карчма карчмою. І Грэбені ўскорылі хаду. Выйшаўшы на ўзгорак, яны ўбачылі ў вокнах старой уросшай у зямлю будыніны цямлівы агоньчык. Зачуўшы іх пабліжэнье, забрахаў асіпшым голасам карчомны сабака. Відаць было ім, як у стадоле адчыняліся вароты, і знадворку ў стадолу ўехала колькі падводаў. З коміна карчмы ўшоў дым, які фарбаваўся ў чырвоны колер ад праглянуўшай на заходзе променнае палоскі неба. Ваддалёк карчмы, вярстох у дзве з лева, ляжаў засыценак. І з яго да Грэбеняў даносіліся ўсё чутней і ясьней розныя скрыпы, выгукі, рыканье кароў і сабачы брэх.

— А як мы зробім, Несцер, заначуем тут, ці пойдзем

дадому, спачыўшы? Яшчэ цэлых дваццаць вёрст, а тут, хто яго ведае, мо'й небясьпечна?—запытаў Гарасім.

— Праўду табе сказаць, я ўжо ўтаміўся. Еду з Севастопалю і вось болей тыдню, як не паспаў і не паёў палюдзку. Памойму, варта было-б супачыць, калі знайдзеца на чым. Гэта выгадней і таму, што мы прыдзем днём, а ня ноччу,— адказаў Несыцер.

— Нічога проці ня маю. Гарбаты-б пашіц...

Яны падышлі к карчме. Сабака съіх брахаць. Ля варот стадолы стаяла маладая жыдовачка і пільным поглядам аглядела Грэбеняў. Несыцер з хвіліну ва ўпор паглядзеў на яе, і ў яе твары ўгледзіў штосьці знаёмае.

— Можна зайсьці да вас?—дабрадушна запытаўся ён.

Жыдовачка ўхмыльнулася і мякка, гасцінна адказала:

— Калі ласка!

— А мо'й пераначаваць можна будзе?

— Там пабачым,—ахвотна адказала яна.

Грэбені ўверана адчынілі дзьверы і ўвайшлі ў карчму. Ім дыхнула густым цёплым паветрам, перапоўненым дымам. Была пятніца і зайшоў шабас, так што на стале гарэлі сьвечкі, і стары гаспадар карчмы, як пазналі яго з першага-ж погляду Гарасім і Несыцер, згорблены Шмуйла сълібізаваў модлы. За сыценкаю ў каморцы крахцела яшчэ адно старое. Два хлапчукі, адзін ужо дзяцюк, і дзьве сталыя дзяўчыны бегалі з каморкі ў каморку. Лазіў па хаце і віляў хвастом пярэсты сабака, той самы, што брахаў на Грэбеняў. На лаўках сядзела з пяць сялян у жоўтых кажухох, падпяразаных саматканымі паясамі; усе яны трymалі ў зубах люлькі, маучалі і пускалі на хату гібелль дыму ад свойскага „багданчыку“ і „мультану“. Раз-по-разу сяляне азіраліся ў вокны і адзін другому нашепталі штосьці на вуха.

— Дзень добры ў хату!..

— Добры вечар!—паправіў Гарасім.

— Добры вечар!—адказаў Шмуйла, не пакідаючы маліцца. Месца сядзець хапала, і абодва Грэбені ўселіся.

— Ці нельга было-б папрасіць гарбаткі? — пераняўшы дзяўчыну, запытаў Несыцер.

— Можна, зараз,—адказала тая, мякка ўхмыльнуўшыся. Несыцер пачаў развязваць клунак. Гарасім моўчкі сядзеў і сачыў нязымігутна за гарэннем сьвечак.

Тымчасам Шмуйла кінуў маліцца і сеў за стол. Адна з дзяўчат падбегла к сталу, заслала абрус і пачала гатаўца к вячэры. Шмуйла адламаў кусочак хлеба і, жуючы, пачаў глядзець на хату.

Вочы старога, яшчэ зоркія і празрыстыя, шпарка бегалі па ўсіх бакох, не прапускаючи самых дробных рэчаў. Потым яго погляд спыніўся на Гарасіму і ня болей хвіліны аглядаючы яго постаць зьверху ўніз, Шмуйла штосьці замармытаў, павярнуўся і сказаў:

— Ці я абмыляюся, ці то так і ёсьць: здаецца ты будзеш Янкаў сын, Грэбеня?

Гарасім усьміхнуўся і адказаў:

— Так, Шмуйла, угадаў. Добрая ў цябе памяць.

— Але, добрая памяць, дадаў Несыцер,—але мяне дык байдай не пазнае.

Ён пытальна паглядзеў на Шмуйлу.

— Не, цябе ня помню. Мо' калі й ведаў, толькі выйшла з памяці,—адказаў Шмуйла.

— Ну, і дзіва няма,—умышаўся адзін з сялян, паважна раскурваючы люльку:—наша рэч старыкоўская: што дзень—і памяці меней.

— Вядома, вядома, дзядзька. Вось і таму дзіва, што Шмуйла мяне помніць. Таксама гадоў з чатыры не сустракаліся,—сказаў Гарасім.

— Гадоў чатыры—то глупства. Затое раней я добра знаўся з вашай раднёю. Бывала, Янка што-тыдзень у мяне, а я ў яго. У нас, дзякую богу, шмат чаго хаўруснага рабілася. Го, твой бацька, то чалавек, якіх мала знайдзеш. Разумніца, хітры, съмікалісты, прайдзі-съвет, ня вам раўня. Бывала, што мы з ім не вытваралі, якіх дзялоў не вялі. Хай сам скажа!

Гарасім і Несыцер усьміхаліся.

— Чаму-ж не, бываюць такія, удаюцца,—ваткнуў сваё слова той-жа селянін.

— А вось хоць-бы наш Нічыпар, чым не такі?—дадаў яго сусед.

— Старасьвецкія людзі ўсе хітрэйшыя за сучасных, няма чаго казаць,—згадзіўся трэці.

Пакуль ішла гутарка, на стале апинулася вячэра, і сям'я Шмуйлы, семера душ, сядзела за столом. Старэйшая дачка, тая, што сустрэлася з Грэбенямі на вуліцы, была за гаспадынню і падавала на стол.

Звычайная шабасовая вячэра адзначалася багацтвам страваў. Суп, цымас, бульба, мяса, рыба, кугель, кава і інш., ня гледзячы на цяжкія часы, у той-жа порцыі, як і ў бывалашнія гады, напаўнялі стол. Недахват яды, голад, з якім добра пазналіся й Гарасім і Несыцер, тут ня чуліся. Вось, пазіраючы за зьменай страваў, абодва Грэбені пераглядаліся між са-

бою, праводзячы зіркам на стол кожную міску. Сялянам-жа гэта было няціаўна.

— Адкуль вас бог нясе? — пасьля некаторага часу маўчанъня, скончыўшы вячэру, запытаўся Шмуйла. Далей, не ча-каючы адказу, ён звярнуўся к дачцэ:

— Вялі паставіць людзям самавар, яны замерзлы з дарогі.

— Добра, зараз, зараз! — адказала дзяўчына.

— Адкуль вас бог нясе? — перапытаў Шмуйла ў другі раз.

— Ох, з усяго съвету! — адказаў Гарасім.

— Здалёку кажаце?

— Дый што казаць, вядома, што здалёку, — пацьвардзіў Несъцер.

— Вось парадуйце нас, што гэта ў вас чутно?

Шмуйла пагладзіў бораду, замармытаў нешта і сумна ад-казаў:

— Ды ў нас ня вельмі добра. Эх... — ён матнуў рукамі. У гэты час папасчыкі-сяляне штосьці перагутарылі між сабою і пачалі зьбірацца к выхаду.

— Што, едзеце, мужчыны? — пацікавіўся Шмуйла.

— Так, пара; коні досыць супачылі і папас্বіліся. А нам трэба к раніцы быць у Сажным. Пойдзем, браткі, — адказаў адзін з сялян.

І ўсе яны вышлі з хаты. За імі ў стадолу, запаліўшы съвірэлку, вышаў і хлапец Шмуйлы. Скрып дзьвярэй і пацягнуўшае з стадолы халоднае, пахнучае гноем паветра, напоўніле на хвілю карчму.

— Зачыняйце хутчэй! — гукнуў Шмуйла, — дроў лішніх ня-ма, павінна быць дорага цяпло.

І потым загутарыў ніто з сабою, ніто з Грэбенямі:

— Ні дроў няма, нічога няма. Зьнішчылі, агалілі край уканец. Як ток зрабілі. Каб тут і колькі было ўсякага дабра, дык выкрадуць, выхапаюць. Жарты — цэлых щэсць гадоў ні-щыць — то й зямлю можна раскрасыці ўсю. Адзін прыдзе — бярэ сабе, съязгае, другі прыдзе — бярэ далей і вязе к сабе, трэці і дзесяты — бяруць і бяруць... А даць — ніхто.

— Кепска, кажаш, Шмуйла? — перабіў Гарасім.

— Яшчэ як, браток, дрэнна, выказаць нельга. Можа пры-  
глядаліся, ідуchy дарогаю: слупы павернуты, дрот валяецца...  
Так і па ўсяму краю — усё павернута і ўсё валяецца...

— Сапраўды кажучы — валяецца толькі тое, што нікому ня трэба, як нявартае. Усё тое, што мела хоць малую цену, падабрана нашымі прыяцелямі немцамі, палікамі, балахоў-цамі і чорт іх ведае кім. Падабрана і падчышчана, як належыць.

— Усюды гэтак, усюды адны руіны,—загаварыў Несцер.  
— Вось я еду з Украіны, і, каб вы бачылі толькі, што там  
робіцца: масты паўзрываны, чыгункі папсананы, вёскі папалены...

— Так, вядома... Але-ж у нас гэта зроблена куды мудрэй.  
Там праішлі раз-два й толькі. А ў нас тут—насыціхана шэсць  
гадоў тое й рабілі, што бралі, шукалі, даставалі й звозілі.  
Проста сэрца рвецца на кавалачкі, калі паглядзіш на край,  
якім ён стаўся...

— І якім-бы мог стаць, каб яго пакінулі ў спакою і ад-  
далі людзям на адбудову,—уставіў Гарасім.

— Во-во, і я хацеў гэта сказаць,—падхапіў Шмуйла.

— А я бачу, што гаспадар карчмы ненарокам любіць наш  
край, хоць, здаецца, і няродны ён яму, — нясъмела праказаў  
Несцер, баючыся, каб гэтым не пакрыўдзіць Шмуйлу.

Але той нават і намёку ня даў на кры́ду: наадварот,  
гэта яго вызвала на выказ тых думак, якія, бадай, ці былі-б  
ім выказаны бяз Несцеравых слоў.

— Братка ты мой, — поўным шчырасці голасам завёў  
Шмуйла,—ці-ж можна наш край ня любіць? Дзе-ж ты най-  
дзеш лепшых, спакайнейшых і працавіцейшых людзей? Дзе  
ты сустрэнеш выгляд лепшы, дабрату большую? Праўда, я  
родам ня згэтуль, але, дзякую богу, жыву тут болей трыццати  
гадоў. Ці-ж нельга прывыкнуць і парадніцца? Я ўжо пасъя  
першага азнямлення з людзьмі стаў сынам яго. Каму ці льга  
зжыцца, а чалавек нязлос্লівы, памяркоўны, ужыўчывы —  
хутка зжывецца. Так, я скора парадніўся і з краем, і з людзьмі.  
Скора й палюбіў іх.

Несцер пільна выслушаў Шмуйлу, крыху памаўчаў, а  
потым к брату звярнуўся з гэткім словамі:

— Вось чуеш, Гарасім, як людзі кажуць. Што-ж за наўда,  
калі я праз увеселі час так моцна смуткаваў па бацькаўшчыне.  
Так, браце, смуткаваў і жалеў, што й выказаць нельга. Ні  
грукат гармат, ні жар зъмаганья, ні страх перад съмерцю  
не маглі заглушкиць гэтага болю. Ідзеш у наступ, вакол съп-  
люцца кулі, разрываюцца снарады, съмерць глядзіць у очы,  
а сэрца так і ные, так і ные — дадому ймкненца: хоць-бы  
паглядзець на сваіх людзей, пагутарыць на сваёй мове, пабы-  
ваць у лясох, на палёх... Хоць-бы сабе й съмерць — але пасъя  
пабыўкі дома... І гэтак праз увеселі час, праз цэлых чатыры-  
пяць гадоў. Скох, съпятрэў у журбе па дому.

У гэты час дзяўчына прынясла самавар.

— Прачакаліся, мужчыны, — сказала яна, ставячы яго на  
стол.

— Нічога, нічога, — адказаў далікант Несыцер, якому сапраўды дакучыла чакаць.

Абодва Грэбені пасьпешна распрануліся, дасталі з клункаў яду, вылажылі яе на стол. Потым уселіся за вячэру.

Шмуйла вылез з-за стала й пачаў маліцца.

На нейкі час у хаце стала ціха. Толькі крэкт бабулі ў запечку казаў, што ў карчме ёсьць жывыя людзі. За вакном сьвістаў вецер. Зачыненыя вакяніцы хавалі панадворак... Аднак Шмуйла пачасту ўзіраўся ў вулічнае вакно, выбіраючы шчылінку. Нагнецца, прыгледзіцца, потым зноў адышаў.

— Цямно~~цце~~ надварэ,—праказаў падканец Шмуйла.

— Мы думаем начаваць у вас,—сказаў Гарасім.

— Чаму не, зрабецце ласку, месца хопіць, — адказаў Шмуйла.—Куды-ж ісьці гэтай цемрай? Ды, нябось, здарожыліся?

— Так, патаміліся, ня спаўшы колькі ночак... Хоць яно й вельмі хочацца скарэй папасці дамоў, праведаць-бы, што і як там.

— Пасьпееце й заўтра,—угаварваў Шмуйла.—Не вялікае шчасце вы дома знайдзеце, дзень раней ці дзень пазней.

— Ну, а скажы, Шмуйла, ты часамі ня чуў пра Верацёны нічога? Ці ціха ўсё там, ці мо' што й нядобрае траплялася?— пацікавіўся Гарасім.

— Праўду скажу: ня ведаю. Штосьці баялі аб Верацёнах, але я, прызнацца, не прыслухоўваўся. А самому, вось, не здаралася быць... Хто яго ведае, тут усякай усячыны было, розных здарэнняў... І пагромы, і грабежствы, і забойствы, і пажары. Вядома—як на вайнене... Магло ўсё стацца і з вашымі.

Словы Шмуйлы занепакоілі Грэбеняў. У іх абодвых зашчымела гострае хаценьне забыць і спачынак і начлег і съязыць дамоў. Але ўтома й санлівасць моцна съціснула іх.

Дрымота сплющвала іх вочы, балючая вяласць расплыва-лася па ўсёй істоце, моцна шчымела боль у нагах і ў паясьніцы.

— У нас ноччу хадзіць мала бяспечна, — чыстасардэчна прамовіў Шмуйла.—Усякіх людзей на гасцінцы трапляеца: і балахоўцы нейкія, як кажуць, і дэзэртыры і проста жулікі-бандыты. Калі ўжо нельга ні ў якім разе адлажыць — тады мусіцьмеш ісьці. Ды й то можна як-колечы скруціць... Не... ляпей зробіце, калі пераначуеце...

— Хая!—пазваў ён дачку, — пасыцялі мужчынам.

— Добра,—пачулася з суседніе каморкі.

Хутка дзяўчына паслала дзьве пасыцелі—адну на тапчане, другую на канапе.

Шмуйла сам убавіў у лямпе агонь, і Грэбеняў пакінулі адных. Як Несьцер, гэтак і Гарасім, разъдзеліся, бы дома, і паляглі.

Палёгшы, яны папрабавалі яшчэ аб сім аб тым перагуттарыць, але з таго нічога ня выйшла: слова ў горле гразылі. І яны, съціхшы, хутка паснулі.

## V.

Назаўтра, чуць съвет, прачнуўся Гарасім і пабудзіў брата. Шмуйла ўжо таксама ня спаў: ён чагосыці клапатліва хадзіў па каморцы і мармытаў сабе пад нос.

- Будзем зьбірацца ў дарогу,—сказаў Несьцер.
- Гарбаты пап'еце,—параіў Шмуйла.
- Куды ўжо там: няхай дома,—адказаў Гарасім.
- Яны хутка ўсталі, адзеліся, памыліся і сталі зьбірацца.
- Дваццаць вярстоў лёгка ўбяром,—пахваліўся Несьцер.
- Так, адпачылі крыху, — згадзіўся Гарасім, — гадзін з восем паспалі.
- Толькі перакусіць ня шкодзіла-б,—райў Шмуйла.

Аднак Грэбені гэтага ня думалі: імі валодаў рымст — як-найхутчэй пасыпець дадому і праведаць там аб дамашніх. Сабраўшыся акуратна, надзеўшы клункі і падперазаўшыся, яны падзякавалі Шмуйле за начлег, расплаціліся і выйшлі з карчмы.

На вуліцы было ціха. Браў добры мароз, і за ноч выпала багата шэранию. Кусыцікі лазняку і ялоўцу, аскабалачкі, кускі дроту і рэдкія платы былі пекна белымі, пухкімі анталляжамі лёгкага сънегу. Чыстае паветра съвяжыла ѹ бадзёрыла. Лёгкі туман, заўсёды справодзячы шэранию, гусьціўся па бакох, робячы навакол Грэбеняў неразрыўнае кольца. Уверсе, якраз над галавамі іх, віднелася прагаліна сіняга неба з рэдкім на-лётам туману, а на ўсходзе ад праменьняў узыходзячага сонца туман быў чырвоным. Убітая дарога аблягчала пуціну, і Грэбені лёгка, з новымі сіламі маршавалі па ёй.

— Хаця-бы сапраўды чаго кепскага там ня сталася,—сумніваўся Несьцер. Усе муکі чаканьняў і хаценъняў—разъляціца дымам...

— Кінь думаць дрэнна,—суцяшаў Гарасім,—чamu ты думаеш, што нядобрае трапіла к нашым?

— Ой, дзіўны ты, а хто разъбіраўся? Прыйцеляў такіх досыць маецца, якія ахвотна-б падказалі, нацкавалі ці палякоў, ці балахоўцаў. Стараста Ёрш, сальнік Сёмка, ці яшчэ які гад—ад іх доўга не чакаць: „Іх два сыны бальшавікі, распраўцеся з імі першымі“. Напэуна, брат, там магло стацца штосьці ліхое,—неяк занадта ўжо трывожыцца маё сэрца.

Несьцер кідаў смутны пагляд на твар брата і нібы перадаваў таму муکі сумлення й трывогі.

— Магло стацца, гэткія ўжо часы,—з няпэўнасцю загаварыў Гарасім.—А сталася—што зробіш, не паправіш. Тады аб іншым прыдзецца думаць: кідай усё і ўсіх—і на памшчэнье.

— Толькі так. Усё жыцьцё пасъяціць непазбыўнаму змаганню за свабоду і бязъмернай помсьце за зьдзекі і глум над краем і людзьмі.

— Так-то яно, мо’ й так. Толькі ўсёроўна, браце, ня вернеш таго, што табе дорага і што цягне цябе за тысячи вярстоў, бы магнэсам... Вось у чым хаваецца сэнс,—разважаў Несьцер.

Тымчасам яны ўвайшлі ў лес. Гэта пачынаўся ў сямі вярстах ад Верациён вядомы ў тых мясцох лес, быўшы Кісьлячага, вялікага багаця і маёнтніка. Калісь, помніць абодва Грэбені, у Кісьлячынскім лесе вадзіліся мяdzьведзі, ласі і гібелі ваўкоў. Ня раз на ваўкоў рабіліся аблавы, і тады зганиліся на іх сяляне ўсіх ваколічных вёсак. Верациёнцы хадзілі разам з іншымі. Даводзілася некалькі разоў прымаш удзел у аблавах Несьцеру й Гарасіму. Пасьля, у 1905 годзе, Верациёнцы разам з іншымі езьдзілі самачынна ў Кісьлячынскі лес сячы дровы. Многа ў тыя часы высяклі сяляне памешчыцкага лесу. Затое многа й караў прышлося панесці. Каля дзесяці чалавек адсядзелі па два гады ў вастрозе, а траха ня ўсе разам з сялянамі суседніх вёсак мусілі плаціць пану Кісьлячаму стратныя. Казакі й жандары часта наведвалі Верациёны і добра даліся ў знакі. Далей, яшчэ помніць і Несьцер, памешчык Кісьлячы памёр, лес яго застаўся ў спадчыну далёкім родзічам, якія хутка прыняліся яго распрадаваць. Надышоўшая вайна прашкодзіла ўканец спляжыць Кісьляцкі лес, але нямецкая окупацыя, а потым польская—многа выцерабілі гэтага багацтва: і цяпер прадаўжалі работу палякоў зноў тыя-ж сяляне ваколічных вёсак. Аднак, ня гледзячы на ўсе гэтыя стараньні, лесу яшчэ было досыць. Паабапал гасцінцу, хоць і рэдка, але многа яшчэ паднімалася ўгору тоўстых, многавечных хвояў і елак. Між іх, пасяброўску, блізка і наводдаль стаялі тоўстыя раззвіслыя дубы, ясені, высокія, стройныя, белыя бярозы і шэрэя алешыны. Іх кароны, сплятаючыся ўверсе чуць не пад самым небам, рабілі густую сетку, хавающую неба і сонца... Ніжэй, між рэдкіх устояў старога лесу, гушчэў маладняк. Падгалістыя, роўныя елкі, галінастыя дубцы арэшніку і альшаньніку толькі й пачулі сабе разгарненьне, калі людзі пастараліся над высечкаю старога лесу. Затое да-

сталося маладняку: падаючыя дрэвы няшчадна ламалі яго і ўсьцілалі ім свае магілы; секлі яго таксама й сяляне—на калы, а то й так, каб пралажыць дарожкі.

Грэбені нейкі час моўчкі йшлі лесам, пазіраючы абапал дарогі. Урачыстая ціша, зредку зварушваная стукам дзятлаў у дуплістыя дубы й патрэсківанием ад марозу сучкоў і галінак, наводзіла іх на спакойны раздум і ўспаміны. Зредку ўставалі зусім чужыя, перажыванаму імі пачуцьцю, думкі і згладжвалі гострасць бягучага перажытку. Ішлося дарогаю міжвольна, бязмэтна...

Але гэткі настрой нядоўга ўладаў братамі. Дайшоўши да сярэдзіны лесу, яны маглі ўбачыць, хоць і далёка, поле і гал. Зусім ужо блізка ад іх заставаліся Верацёны. Мэта іх дарогі з рэзкай выяўнасцю адбілася ў думках, а далей захапіла сабою і пачуцьцё, расплыўшыся па ўсёй істоце. Нейкая дрыготка нецярплівасці падганяла Грэбеняў, каб яны пасьпяшней ішлі.

— Ну, як ты адчуваеш, Гарасім, добра будзе, ці не?—першы зварушыў маўклівасць Несыцер.

— Ведаеш, браце, я неяк супакоіўся: як будзе, так няхай будзе. Вось ідзі і толькі,—адказаў Гарасім.

— А я страшэнна непакоюся.

— Дарэмна, Несыцер. Калі што сталася—дык мне болей і дастанеца, бо ў мяне жонка і дзеці ў дадатак да бацькоў. Несыцер нічога не адпавёў.

Яны выходзілі з лесу. Ранешні туман намнога парадзеў. Сіняе, пацягнутае бялесым палотнішчам неба, было заліта праменьнем халоднага, нізка-сядзячага сонца. Нібы ад таго, што яму было разгарненне асьвятляць зямлю, Грэбені пачулі большую цеплату. Зьмененая гэтым пачуцьцё яшчэ болей прымала новыя ўплывы, калі іх вачом ухмыльнулася белая цэркаўка, стройна стаячая на ўзгорку, за якім ляжалі Верацёны. Грэбені мімавольна ўскорылі хаду, ня спускаючы вочы з цэркви. Роўная лажбіна наабапал гасцінцу, пачынаючы ад граніцы Кісляцкага лесу, пекная сваёю зеляністай коўдраю ўлетку, цяпер ня цікавіла нічыйго вока. Укрытая сънегам, запярэшчаная рэдкімі кусьцікамі, яна засмучвала сваёю аднакасцю і мярцьвечынай.

— А цэркаў, бачыш, Гарасім, стаіць як вартаунік, нязменна, так, нібы яе ўчора паставілі,—сказаў Несыцер.

— Калі ўсё ў такім становішчы, тады й добра,—адказаў Гарасім.

Але падыходзячы к грудку, на якім стаяла цэрква, яны не маглі ня прымеціць, як гэты грудок навакол быў акопан

ровам і агароджан рэдкімі каламі, пераплещенымі калочым дротам. Загарадзь-жа вакол цэрквы была зламана, і ў самай цэркве кінуліся ім у вочы пабітая і застаўленая дошчачкамі вокны. На бярозках і лазінках вісеў дрот тэлефону, у некаторых мясцох перарэзаны.

— Відаць съляды завірухі,—сказаў Гарасім.

— І яшчэ якой!—падмацаў Несыцер.

Далей гутарыць яны не маглі. Выглянуўшыя Верасёны аднялі ў іх гэту мажлівасць. Ды й сапраўды, навошта ім было дагадвацца, перадсказваць і гэтым толькі раздражняць у сабе боль няпэўнасці, калі яшчэ хвіля, яшчэ квадранец, і яны ўсё пачуюць ад жывых съведак. Вось-жа, як рукой падаць, і дом. Старыя, а дзе й новыя хаткі родных Верасён, закінутых у лагчыну вялікай Беларусі, пастарому стаялі на сваіх выбранных колісці мясцох. Летам яны абрасталі дзірваном, з кожным годам гусьцеючым, і садамі ўнізу, а мохам на стрэхах, цяпер-жа былі акрыты сънежным прасыцірадлам.

Яшчэ была раніца. Грэбені ўвабралі дваццаць вярсту блізка-што за тры гадзіны. Але Верасёны ўжо жылі поўным жыццём. З комінаў чуць ня ўсіх хат нёсьсяя празрысты сівы дымок; у гумнах чуўся стукат цапоў, скрыпелі вочапы калодзезяў, рыпалі вароты ў дварох і дзвіверы ў хатах. Праўда, звычайнасць вобразу нарушалі пажарышчы з левага краю, акурат у тым месцы, дзе стаяла колісі хата Грэбеняў. Кожнаму падыходзячаму к Верасёнам выразна кідаліся ў вочы голыя печы з пахіленымі комінамі, чорныя абсмаленая шулы і раскіданыя па зямлі абгарэлья галавешкі.

Гарасім і Несыцер спыніліся сваімі поглядамі на пажарышчах, і, відаць было па кожнаму з іх, што сэрцы іхнія балоча забіліся: ногі затрасціліся і ўсьцішылі хаду. Ніводзін з іх ня мог выказаць і слова, ажно, пакуль не ўвайшлі ў самую вёску.

Параўняўшыся з крайняю хатаю, іх стрэў сам дзядуля Сук, стоячы ў дварэ ля вешніц, нібы чакаючы іх.

— Го-о-о! Гарасімка, Несыцерка!—завёў ён:—Адкуль-жа вы, небажаткі, зъявіліся, ды ўдваіх разам?

Дзядуля падбег к Грэбеням і пачарзе пацалаўся з імі. Суکі заўсёды жылі з Грэбенямі ў ласцы і памяркоўна. Лічачыся далёкімі сваякамі, яны даражылі гэтым свяяцтвам і ставілі яго ў прыклад другім. Вайна, немцы, а потым палякі, якія прынеслі столькі бяды краю і іх родным Верасёнам, шмат гастрэй датыркалі Суку јашчэ й таму, што забралі з дому Грэбеняў, ад старых бацькоў і дзяцей, двух мужчын. Доўгія гады няведенання аб іх і ў асобку аб Несыцеру трывожыла ра-

зам з старымі Грэбенямі і сям'ю Сукоў. Шчасльвия тым, што іх сям'я блізка-што ўся складалася з дзяўчат і з гэтае прычыны незачэплена была вайною, Сукі вялікую ўвагу аддавалі Грэбеням. Часта хадзілі яны к старым, суцяшалі іх, памагалі, чым маглі. Вось ня дзіва, што стары Сымон так радасна спаткаў Гарасіма і Несыцера. Абрадаваліся гэтаму й абодва Грэбені. Спыніўшыся з дзядулем Сукам, яны на момант забылі пра сваіх, пачуўшы прывітальную гутарку і звязаныя з ёю росптыны аб тым і аб другім. А пакуль кончылася гэта цэрэмонія, да іх зъбеглася яшчэ колькі мужчын, жанок і дзяцей. Кожны прывітваў Грэбеняў, але ніхто не казаў ім аб іх дамашніх справах.

— Пойдзем у хату, дзеткі,—пазваў іх стары Сымон.

Гарасім і Несыцер пайшлі за ім, а ўсе іншыя пачалі расходзіцца па хатах.

— Вось што, небажаткі,—сказаў Сымон, ідуучы ў хату:— невясёлыя весткі вас стрэцілі дома.

— Што-о-о?—у вадзін голас трывожна запыталі Несыцер і Гарасім.

— Захадзеце ў хату, там скажу аба ўсім.

Грэбені раптам пасумнелі і прыгатаваліся к горшаму. Гарасім мала нэрваваўся і выглядаў спакайней. Несыцер-жа вельмі блізка прыняў вестку Сука да сэрца і ажно зъмяніўся ў твары ад нейкага мярцвячага спугу і адранцвеньня.

Тымчасам яны ўвайшлі ў хату.

Хата была прасторная, але траха не палавіна яе была застаўлена цэбрамі, бочкамі, карытамі і рознымі гаршкамі ды чыгуналі.

На стале ляжала некалькі бахраноў хлеба.

Гарасім і Несыцер прыселі на лаве і пачалі азіраць хату. Кінуўшы вачмі ў запек, яны адначасна ўгледзелі на палку ляжаўшую матку і раптоўна схамянуліся.

— М-м-а...—хацелі пазваць Грэбені, але Сымон перабіў іх.

— Яна вельмі нядужая. Няхай сьпіць. Вось сёньня ранкам ёй стала лягчэй. Увесь час толькі й думала аб вас, толькі й марыла. І ноччу і ў дзень нясьціхана заве: Гарасімка, Несыцерка...

Грэбені нібы супакоіліся.

— Чаго-ж яна ў вас?—запытаў Гарасім.

— А бацька дзе?—дадаў Несыцер.

— Чакайце. Перш усяго разъдзенъцеся. Хутка Паруля згатовіць абед...

Аднак Грэбені незварушна сядзелі.

— Будзьце рады, небажаты, што хоць маці зможа вас углядзець. Куды там думаць аб большым?

У гэты момант убеглі ў хату зараз трое дачок Сымона. За імі ўвайшла жонка, старая Юзя. Усе яны чынна падыйшлі перш к Гарасіму, потым к Несьцеру, пацалаваліся, перакінуліся пытаньнямі і адыйшлі к мыцельніку. Бабуля-ж села на ўслоне й пачала пільна азіраць гасьцей. Сымон падагнаў Парулю, каб яна хутчэй запаліла ў печы й гатавала абед.

— Дык слухайце, небажаты,—прадаўжаў Сымон, раз-празу вымаючы з роту лульку і пазіраючы ў запечак,—такоўскія справы. Як бачыце, думаю, што вы прымецілі—хата ваша згарэла разам з другімі. Насілу выбавілі мацеру—усё зьнішчылася. Яшчэ толькі твае Васіль ды Саламея сумелі Матруны пакойніцы куфэрак выцягнуць з агню.

— Mae? Васіль і Саламея?—зьдзіўлена запытаў Гарасім.

— Так, сынок, яны цяпер у школе ў Сыцяпанічах,—устаўіла Юзя:—заўтра нядзелька, і яны прыбягнуць дадому.

— Ну, а Матрунка дзе?—трывожна запытаўся Гарасім.

— Ох!—сашчапіла рукі Юзя:—няма чаго й казаць... Ведаеш, Гарасімка, замучылі паны. Так-такі й замучылі: жыўцом загналі ў магілу. Наказалі, вядома, ім ваншы прыяцелі, і ноччу за месяц да адходу іх увалілася ў хату дзесяцёра легіянераў. Глуміліся, зьдзекаваліся з Матруны, ажно й выказаць нельга... Напаўжывую зрабілі. Пасьля гэтага яна ледзьве пражыла тыдзень. У муках цяжкіх умерла, небарака...

— А дзе пахавалі?—з каменным спакоем запытаўся Гарасім.

— У Сыцяпанічах. Прасіла гэтага,—адказала Юзя.

— Ну, што-ж зрабіць, вечны пакой ёй,—поўны ледзьве стрыманага адчаю праказаў Гарасім.

Сымон пераняў яго:

— Так, толькі так, небажаты. Ня думайце, што з вамі аднымі гэткае няшчасьце... Не. Гэткая доля сустрэла шмат каго. У кожным сяле, ува ўсёй губэрні, у цэлым краі... Польская навала йшла з агнём і мячом, грабавала, паліла, забівала, руйнавала... Знарок было пастаўлена панамі—зьнішчыць дашчэнту край, зруйнаваць яго ўканец... Але вы думаеце, паны гэтым многа выйграли? Нізваньня, ні беднага. Увесь народ страшэнна на на іх абураны. Нядарам многа хто кідалі дом, сям'ю, бралі зброю, якая пападалася, і йшлі на фронт. Старыя, малыя, сталыя, здаровыя і хворыя...

Сымон крыху спыніўся.

— Пашоў і ваш бацька,—іншым голасам праказаў ён. „Сыны“—кажа,—„па некалькі гадоў змагаюцца за свабоду, можа ўжо іх

абодвых і ў жывых няма. А чым я іх горшы? Ці-ж менш іх пацярпеў на сваім веку зьдзеку і прыгнёту? Ці мала перанёс усякае крыўды за сваё мужыцтва, за падняволънасьць чорных працоўных людзей? Ці мала выбалеў няволі?—разважаў гэтак ён, паблагаславіў вашу матку, унучкаў, папрасіў у выпадку вашага прыходу—перадаць вам ад яго благаславенне і... пашоў...

— Няўжо?—ні-то ўзрадаваўся, ні-то спалохаўся Несъцер.

— Так... Маці ўпрашала астасца, я ня раіў пакідаць яе, а ён як намогся—ні рады. „Больш не магу чакаць. Можа, кажа, так затым і дастаецца краю і яго людзям, што яны вельмі падатлівы, пакорлівы і маўчлівы. Можа, кажа, затым і бяды столькі на яго валіцца, што няма ў нас ахвоты і храбрасці абараніць яго“. Узяў і пашоў з атрадам чырвонаармейцаў... Вось ужо больш двух месяцаў... Расказвалі надоечы, што хтосьці яго бачыў пад Калыгамі: біўся побач з чырвонаармейцамі. Адважны, кажа, усіх заахвочвае ѹ толькі. Няведама цяпер, жыве ён, ці не...

— Бачыш ты!—ні-то зрадавана, ні-то зьдзіўлена прака-  
заў Гарасім Несъцеру.

— А што вы думаецце? Чым гэтак жыць, дык лепей слай-  
на ўмерці,—сказаў Сымон.—Нам, старым, дзела такоўскае, а  
вам тое ѹ рабіць, што шукаць лепшага ѹ шчасльнейшага  
жыцця. На вашым месцы не сядзеў-бы я спакойна... Хто-ж  
за вас пастараецца? Шукайце, дабівайцесь самі.

У запечку пачуўся крэкт і стогн хворай.

Гарасім і Несъцер адначасна падняліся з месца і зрабілі  
па кроку к мацеры. Юзя разгорнілася ѹ заплакала.

Каб зъмягчыць раптоўнасьць стрэчы, Сымон махнуў ру-  
кой на Грэбеняў, спыняючы іх, а сам падышоў к палку, на-  
гнуўся к хворай і перадаў ёй радасную вестку.

— Го-о-спад мой!.. Сы-ын-кі-ы вы-і мае-э-э!—пачуўся яе  
голос.

Схіліўши голавы, направіліся і Несъцер і Гарасім да  
маткі.

— Якія слаўныя хлопцы! Якія ваякі дружныя!—загукала  
Юзя:—Ці-ж-бы яны даліся паном у крыўду, каб былі дома.  
Эх! эх! Ці-ж-бы яны пусьцілі бацьку? Бедная Тэкля. Падзві-  
лася толькі на іх.

— Дзе ты, Янка, чаму ты ня бачыш у гэты момант сваіх  
сыноў. Плакаў колькі па іх—вось яны.. — ціхім стогнам вы-  
казала Тэкля, раздымаяучы хворыя, схудзелыя рукі.

— Нічога, яны знайдуць і бацьку,—з пэўнасцю праказаў Сымон, гледзячы, як матка цалуеца пачарзе з Несыцерам і Гарасімам.—Яны знайдуць бацьку, знайдуць і лепшае жыцьцё...}

— Дарагі-яя мае дзеткі, як я шчасльіва... Як рада, што хоць перад... съмерцю ўгледзела вас... Несыцерка мой, Гарасімка...— з перапынкамі, ахопленая глыбокім уміленнем, упаўшэпт казала Тэкля.

Празрыстае сонца ўлівалася сваімі праменіямі ва ўсе чатыры вакны хаты, змываюочы са шкла шыбаў прыгожыя ўзоры марозу.

---

## П О М С Т А.

(*Апавяданьне*)

### I.

Аб тым, што Ігнасій Віла перад Пакравамі ўвечар будзе ўдому, ведала ня больш пяцёх чалавек: Алесь Цапа, які пісаў заўсёды лісты да яго ад бацькоў, Трахім Зацірка, сябар Пуляўскай організацыі „Іскра“ і Фэйга Шамес з мясцовай філіі Бунда. Заехаць дамоў пасъля доўгіх гадоў скрытнага жыцьця—рэч зразумелая для прасмагшага хаценьнем убачыцца са сваімі падпольнікамі. Тут ужо чапляюцца вечна жывыя струны радавой сувязі ў людzkім жыцьці. Тры гады ўпартасе зацяжнае працы сярод рабочых і салдат, розныя перасъедаваньні поліціі—знэрвавалі Ігнася дашчэнту, расстроілі яго здароўе і сілу. А ўперадзе—што ні дзень,—то горш: зусім нядаўна яшчэ, толькі месяцаў чатыры, як вынікла надзея на паўстаньне салдат з прычыны разгону думы, а потым, глядзіш, усё замерла, адышло назад. Урад ачуваўся, сабраўся з сіламі і паступова пачаў угандзіць тоўсты клін у пераможаную ім рэвалюцыю. Вакол, як патухаючае попелішча, асядае хвала ўздыму: нядаўны пэнт у салдат астыў, рабочыя—без сялян—асталіся адны. Як хмары на съветлы лазурак сіні—нацягае сеткі ліпкая ад крыві рэакцыя. Інтэлігэнцыя, толькі год таму гарэўшая агнём помсты, заціхла, адышла назад... Павеяла сумам. Мястэчка, хоць і прамысловое, з трыма сотнямі гарбароў ды з гэткім-жа лікам ткачоў, застаялася, як балота... Чутно і відно, што справа, над якою воскам папаліў сваю энэргію, што гэта справа прыняла іншы зварот. Як быццам-бы выбіла з каляіны, зъянтэжыла. На душу асеў нейкі цяжар і ўтома.

Ігнасій у лістох да Трахіма і Фэйгі неаднораз скардзіўся на зьмененія варункі ў працы, апісваў свой настрой і паведамляў, што наведае дамоў, бацькоў, каб далей, пагутарыўшы з таварышамі, падумаць аб Амэрыцы. Што-ж іначай? Змагац-

ца?—Зьвязаны рукі, спаралюшавана сіла. Можа й ніякавата ўця-  
каць з поля бойкі, але-ж ці ён адзін вымушан на гэта? Дзесяткі  
яго таварышоў пакінулі край бяспраўя, край зьдзеку і глуму і  
падаліся ў Амэрыку. Многім нават і не пагражала тое, што яму.  
Узыненавідзелі царскі глум—і паехалі. А ён-жа, пад пагрозаю  
пятлі, або лепшае—дзесяцёхгадовай катаргі. Свежая съяды ад  
уцёку з васторгу... Публікацыя ў газетах... Пяць месяцаў усяго...

І Трахім, і, тым болей, Фэйга, падзялялі думкі Ігнася: адпі-  
сывалі лісты і радзілі ад сябе думаць аб Амэрыцы. У гэтых  
радах Ігнась даставаў апору і апраўданье. „Еду—што-ж зра-  
біць“, у скутку сваіх частых роздумаў выказваўся ён. І,  
пэўна, праз сваё мястэчка. Столікі ўсяго прыемнага зьвязана  
з ім. І месца, і школа, і майстэрня, і людзі—таварышы! Дзе-  
сяць-жа гадоў, як умеў, а змагаўся ў Пуляўках. Перш пяяў  
толькі песьні разам са старэйшымі таварышамі, пасля наведа-  
мі прабіраўся ў лясы на патайныя сходкі, далей запісаўся ў  
гурток іскраўцаў, а яшчэ далей—стаў сябрам организацыі. У  
пятым годзе колькі прамоў наказаў сваім мяшчанам і сялянам  
бліжэйшых вёсак... Усе з ахвотаю слухалі яго, усе лічылі ра-  
зумным—сваім чалавекам, абстайвалі на раз перад становым,  
калі той прычэпляўся да яго старых бацькоў...

Што-ж апасылівага можа стацца, калі консьпірацыя не як-  
раз вытрымаецца? Ну, угледзіць Піліп, угледзіць Тамаш—стаяць,  
скрыюць, замаўчаць... Пэўна, лепей, каб ніхто не заўважыў.  
Толькі ўсяк трэба думаць, на ўсё разылівачы.

Ігнась папераджаў намёкамі ў лістох да бацькоў, каб яны  
маўчалі. Ён намякаў брату Хрызю, каб той ад сябе дапамінаў  
старым. Гэта мела свае скуткі. Бацькі, старыя Вілы, толькі  
між сабою дзяліліся радасцю ѹ думкамі аб Ігнасю. Праўда,  
рупілася хоць каму сказаць—бо ці-ж утрымаць у суцешаным  
сэрцы гэтую радасць? Грудзі гатовы пукнуць ад нахлынуў-  
шага ў іх пачуцьця... Як-ні-як, столькі часу ня бачыцца,  
столькі бурных страшных гадзін з недапэўненай думкай аб  
яго цэласці перанеслы бацькі! Закасаныя за локаць рукі, па-  
бітые жыламі, сінімі, напятымі, як струны, захудалыя рукі Мі-  
кіты дрыжалі ад жалю, снуючы чоўнікам направа ѹ налева.  
Згорбленая сыпіна, сорак лет капаўшая канавы ѹ балотах  
Палесься, а пяцьдзесят зім скручаная ѹ крук над плецянінаю  
рындняных мяшкоў падрадчыку, шчымела ад вострых колікаў...  
Як дым з люлькі, па дваццаць разоў у дзень мяняўшай тытунь,  
несыліся думкі то ў Менск, то ў Беласток, то дзе-індзе, куды  
ступала нага Ігнася. Часта-часта, абы крутней рабілася сы-  
ну, спускаліся па канauках-маршчынах ваксавога твару Мікіты  
важкія бабавінкі-сълёзы... А маці, Аксенія, можа жаласылівей-

шая за другіх мацярок, кахаючы Ігнася болей другіх сваіх дзяцей, гэтая маці адбівала ў сваёй души кожны момант сынавага жыцьця. Матыжучы доўгія дні ўлетку чужыя гароды, а ўзімку сучучы дваццаць пяць пасам па дваццаць нітак суравое тонкае талькі за дзесятку штука з купленага ільну, Аксенія палівала землю съязамі, і рассаду, і кудзелю—выплакваючы вочы па сыне.

А тут, нарэшце, ён явіцца перад імі. Хай сабе на момант, як лятучая зорка, адно прамігне—хай сабе прамігне—ну асьвеціць-жа сваімі вачымі іх старыя твары, кране словам прытоеная душы...

Старым не хацелася думаць, што іх радасць—толькі ім. Старым ня верылася, што за съценамі іх хаты—съвет чужы. І нізацце не маглі яны дапусьціць, каб хто знарушыў іх урачыстасць.

— Хрызь, а Васілю Мешанцы—сказаць трэба. Хай прыдзе і ён. Ен-жа, такі-та, хрышчоны бацька Ігнасю,—казалі старыя Вілы свайму сыну.

Хрызь дазволіў сказаць Васілю.

Сказалі і разоў здзесяць перапрасілі трymаць усё шытавы хаты, нават ні за губы.

— Васілька, родненькі, мы табе аднаму давяраем гэта. Ты ў нас адзін такі прыяцель,—дадавалі абое старых.

Больш яны не знаходзілі съмеласці, каб пашырыць тайну. Васіль-то ад іх. Можа яшчэ Трахім каму перадасць—то іх таварыская справа.

Так судзілі Вілы між сабою, гэткае думкі трymalіся.

Ды чакалі Пакроў.

Аксенія разылічала тайком і на спагадлівае да іх, міласцілівае заступніцства божай маткі. Цёмнымі ночкамі, устаючы ад сну, пасылала да неба свае модлы... Ня верыла дасканала ў людзей. Мікіта, больш няверны, зямляны чалавек, разылічаў па сабе, па таварышох, па Ігнасю.

А сэрцы абоіх прагліся нямерна. Лічылі дні, пасьля гадзіны, далей квадранцы. Па сонцу, па зорах... Глядзелі ў той бок, куды кацілася што-дня сонца, за бярозавую дуброву, за дзіве рагатыя купы ялінаў, якія чорнымі рукамі хапалі промень сонца і тулілі яго ў сваіх іголках. Глядзелі праз двухшыбнае ваконца і час-ад-часу паадным выходзілі на вуліцу, каб абмінуць вачымі высокі шчыт Андронавага гумна. Мікіта і Аксенія, склаўшы накрыж руکі, паходжалі паўз хату, падцягваліся на наскох, прыкладалі да лбу рукі і варочаліся ня ўгледзеўшы.

— Вы ня выходзьце так часта,—пераймаў нецярплівых бацькоў Хрузя.—Вось людзі ходзяць, цікавяцца гэтым, прыглядаюцца і думаюць... усё могуць думаць...

Гэта была рацыя. Людзі—праўда. А ўсё-ж сын праўду кажа.

Яны аселі ў хаце і ад змроку, колючы вачыма гусьцеўшую цем, глядзелі ў вокны датуль, аж пакуль не зашамалі крохкі каля съянны і ня мігнулася фігура яго, доўгачаканага Ігнася.

## II.

Старыя Вілы не дагледзелі апаскі—ім ужо ня было чаго глядзець назад ад Ігнася: ён пайшоў і павёў бацькаў пагляд за сабою; а Ігнась ступіў у вулку—значыць адрэзаў усякія возіркі—пайшоў съпешным пэўным крокам. Ці-ж варочацца, калі хто стрэне, ці-ж палахацца, калі сабака брэша? Ды. й то нідзе нічога: вуха ня чуе, вока ня бачыць... Ня красыці-ж ён ідзе, каб трусьліва аглядзецца, каб падазроня прыслухоўвацца там, дзе ўсё блізкае, дзе знаёмае вакол, сваё.

Запалонены натхненънем спатканыня, на скрыдлах уляцеў Ігнась у двор, скрыпнүў вешнікамі, стукнуў у дзъверы—думаў запёртая—не зауважыў.

Мала што. Мала хто.

Але было ня так.

Марыля Рубец, жонка Гарасіма, не прапусьціла Ігнася між ваччу і між увагі. Супыніўшыся адпацьці, яна прымечала, як ён ускочыў у двор.

— Вось ён, галубчык, тут...—пацешыла сябе кабета і як мага памчался дамоў. Мяшок лісту, што несла на пляchoх, з-за якога так запазынілася, не мяшаў ёй пасыпашаць.

Здаецца й даўняе, на добры лад і пусьцяшнае, дробнае, гравшовае, але ў крыўду скручанае, атрутай прапітае, дагэтуль стонена ляжаўшае дзесьці глыбока у нутры—устала, закруціла й затузала намятлівую яхідную, зломнную кабету.

— Хваліліся, што я не найду для вас рады. Ха-ха-ха! Пабжыналі ўсе межы... Усе загоны пакарпаны... І год-у-год—як наперакор. Загарадзі! Я буду помніць гэты плявок... Вось ён вам омегам вылезе, калі я данясу, куды трэба... Гарасім ня ведае, вось пабягу і скажу—тады ён... Нябось, не забыўся, як закідалі гразьзю за няма-што...—надыходзіла злосць да горла, сплятаючы сярдзітая, скрэплеяня нянатвісцю словаў.

Марыля азіралася, каб праверыць, ці не падслухоўвае хто яе намеру, ці не праглядае ў сэрца, маючы на ўвазе перасьцярэгчы „паганых Вілаў“. Цёмная вуліца, з чуць прыметнымі

вырысамі будынкаў, таіла ў сабе намеры злапомнай раздражненай вострым жаданьнем помсты Марылі.

Цёмная вуліца маўчала, а Марылі ўсё-ж думалася, марылася, адчувалася каразылівым пачуцьцём, што нібы яе чуюць, гадаюць яе пляны.

Яна завярнула на Юркаў двор, паўз съяніу будынкаў дайша да платоў, пералезла іх і праз гарод, праміком, апнулася на сваім двары.

Гарасім завіхаўся каля кароў: крычаў на іх і крычаў на меншую дачку, Алену, чаму яна псуе канюшыну, даочы яе каровам.

— Гэта-ж згуба, дачушка. Ці-ж табе незразумела тое, што гэта марнатраўства. Гавяды цяпер досыць можа пад'есьці на полі. Гэтулькі скрэз травы! У калена—дзяцельнік, пырнік... Іржышча — як падушка. А ты канюшыну тычаш. А коням на зіму што? Паранку? Каб ты съвету ня ведала, каб ты... Пане мой — шаснаццаць гадоў дзяўчыне...

Алена штось адгаварвалася з бацькам, толькі Марыля не дачувала. У Марылі ўсе думкі вярцеліся вакол аднаго — чамусьці так прыемнага ёй — вакол помсты Вілам.

— Шша-а, шша-а, ты... Пачакай, — моцным шэптам падала Марыля да мужа. — Кінь ты гэта, заўсяголаў ужо гэта канюшына...

Потым зьвярнулася да дачкі:

— Ідзі, Аленка, у хату... Зараз вячэрацьмем.

Гарасім змоўк.

Марыля тузнула яго за рукаў і падвяла к паветцы:

— Чуеш ты!?

— А што?

— Вілаў басяк прыехаў.

— Ці ты маеш лад?

— Упраўду! Кажу табе.

— Хто табе казаў?

— Бачыла я... вось-вось... Я так спачываю ў Піліпа на прызыбе і бачу — прэ наўскоч... Проста ў двор к Вілам... з куфэркам. Цяпер трэба... Прыйомні, як яны цябе зьняважылі летась! А межы цяпер хто паабжынаў дазваньня, а бульбу хто паглуміў? Галякі гэтыя — няйначай...

— Ды ўжо-ж, іх трэба правучыць, — самавіта адказаў Гарасім.

— Пэўна, — трэба... І я — іду да стану...

Гарасім задумаўся: жонка ашаламаніла яго сваім раптоўным намерам; ці варта, ці не залішне будзе? Успомніў выпадак, як летась на дзевятыніка ён пачаў лаяць старых Вілаў, за-

падозрываочы іх у спашы мяжы на кускох, а Хрызь ад крый-  
ды кінуў у яго гразьзю і папаў у твар. Мяшчане съмяляліся,  
а яму нямерна было горна і злосна. Кляўся адамсьціць. Доў-  
га тримаў на сэрцы, падгарачаўся заўсёды, ідуchy паўз хату  
Вілаў, а мінаў—забываў... Цяпер жонка дапомніла... Крыйда—  
але далёкая.

Задумаўся...

— Няма калі думачь!—чэрства кінула Марыля і пусьціла-  
ся з двара.

Гарасім штосьць рашыў; хацеў выказаць жонцы рашэнье,  
ды не пасьпей—ジョンка схавалася за рогам суседняга будынку.

— Неўтрапёная!—кінуў ён усьлед; нават рушыў за ёю,  
прайшоў на вуліцу—але не загледзеў...

Густы змрок засеніяй ночы скрадаў усё з вачэй на  
двоє сажняў...

Гарасім матнуў рукою і вярнуўся назад.

А Марыля пасьпяшала ў стан. Бегла і плянавала, як і  
што прайсьці да становога, як сказаць. Сумнявалася, каб не  
затрымалі яе; ня верыла, ці паложацца на яе данос. Трусліла,  
каб ніхто ня ўбачыў. З аднаго боку—нібы штосьці бадзёры-  
ла, рабіла яе задорнай, адважнай, съядома даючи адлік свай-  
му паступку, а побач вось—вось адно з адным—зусім інакшæ  
пачуцьцё трывожыла якуюсь мясьціну яе істоты сумненінем  
сполахам, нялюдзкасцю задуманае справы. Першае гнала  
Марылю ўперад, а другое адпіхала ў бакі, у месцы, дзе  
цем гусьцей, дзе нявыразней абрыв кожнае рэчы.

Пры выходзе на другую вуліцу, што вяла на рынак, Ма-  
рыля запрымечала троє асобаў. Яны йшлі туды, адкуль яна  
йшла, і ціха, прытоенным голасам, шанталіся.

Марыля прытаялася каля платоў, шчыльна-шчыльна ўліпла  
у міжколле, ажно балюча стала ў плячо: сук востры, як гвозд,  
папаў, як назнарок. Яна съціснула зубы, стаіла боль—не пару-  
хала. І пачула—не, не здалося ёй, а пачула, як адна з асобаў  
выказала імя Ігнасія.

— Вось яно што... на прывітаньне... пачакайце—будзе вам  
Ігнасі,—зларадна прапусьціла Марыля ў думках і пайшла далей.

На пляцы рынку, гразкім і няроўным, яна не выбірала да-  
рогі, а йшла нацянькі—проста-проста. І чуць не наткнулася  
на пажарную. Тады крыху падалася ўбок і тут-жэ ўгледзела  
снапок променю, пакірованы настрэчу ёй: то съяціла з канцы-  
лярыі стану.

Марыля стала съмялей. „Ня трэба стукацца, будзіць. Зайду,  
некалькі слоў скажу, а сама туды, каб падсачыць, як усё зробіцца“.

З гэткаю думкаю падышла да стану. Чорная съцяна брамы, яе спыніла. За брамаю было ціха. Марыля задумалася: стукаць ці чакаць?

Пастукала.

— Хто там?—пачулася з-за брамы.

— Адчыненце! Съпешная справа...

— Хто там? Цягаецца, шлюха, ноччу...

Паціху адчыніліся варотцы, і праглянула галава якогась мужчыны.

— Ты чаго?

— Я да прыстава...

— Да прыстава!!—А мо' да мяне, часамі? Эх, ты, выбарніца...

То быў стражнік.

Пераступіў з двара на вуліцу і закінуў руку на Марылю.

— Съвет табе ня міл, кабецина. Кажы!

— Я да прыстава хачу!

— Хэ-хэ-э-э! Да прыстава! А са мною брыдкуеш?—Стражнік ткнуў тоўстаю, пруткаю рукою Марылі ў грудзі. Марыля адхілілася.

— Адкасьніся... я сур'ёзна, а ён...

— Кажы, ну?

— Вілаў Ігнас прыехаў... Толечкі вось-во... я напаткала... Цяперака пойдзеце і зловіце па свежых съядох... Прыставу скаж...

— Сарамотніца, маеш ахвоту лётаць блізкі съвет ноччу... Пайшла-а вон!..

— Прыставу далажэце... я патрабую... Я буду жалавацца, калі вы заведамага соцыялістага абараняеце... я буду...—Марыля загукала і раптам спынілася. Зарвалася... Хапілася рукамі за голаў і мігам дала бегу ад стражніка...

— Стой! Сто-ой! Страляю!

Стражнік навеў ліхтарню ўздоўж пляцу і злавіў вачмі ў проміне часты пералёт голых кабечых ног. Хутка выхапіў рэвольвер і стрэліў.

Зычнае рэха аддалося ў некалькіх бакох. У многіх будынках выбліснулі агоńчыкі.

Вартаунік падаў адрыўны, з пералівамі, рэзкі посьвіст.

Завыла ў розных канцох некалькі сабак...

Марыля бегла, колькі хапала сілы. І бягучы здавалася ёй, нібы сотня куль, як чмялі, носяцца паўз вуши, бзынкаюць, гудзяць.

Назад, як съмерці, баялася аглядацца. Раз-по-разу стукалася пальцамі аб каменьне; як ні паднімала спадніцу—усё яна мяшала.

Думкі драбіліся,—як пад каменем шкло. Не злавіць было кіруючай ніткі. „Дом“—падавала пачуцьцё інстынкту.

Прага пабачыць вынікі свае помсты—стухла, затулілася нейкім нявыразным брыдлівым пачуцьцём...

А яна ўсё бегла...

Ужо каля дому Марылю стрэў Гарасім. Пакуль яна бегала, ён сумеў вырашыць канчаткова і цвёрда, што ня варта разводзіць задуманай жонкаю справы... Навошта?.. К чаму тая вазаніна з поліцый? Ці-ж ня можна йначай вылажыць крыўду? А чаго добра га, даведаюцца людзі і скажуць: вунь на што пайшлі з-пад кутка, такім способам... То ўмаляла людзкую вартасць, зьніжала гаспадарскі гонар. Зусім ня йшло да твару іх котлішчу карыстацца гэткімі способамі адамшчэння! Ласыне ня знайдзеца сілы адкрыта, прадлюдна спагнаць крыўду? То не пяршыня й Гарасіму. Здаралася ўжо гэткіх выпадкаў ня мала. І ён ня трусіў... Дзеля чаго-ж на гэты раз брудзіць сваё імя? „Ах, якая неўтрапёная кабета,—казаў Гарасім пра сваю Марылю,—проста ня ўрымсыцца, пудная. Можна-ж словам—другім перакінуцца, а то—вось шукай яе.“

Наскочыўшы спіду на задуменнага мужа, Марыля сьпярша не распазнала яго і падалася ўбок. Гарасім міжвольна выгукнуў: „стой!“

Марыля спынілася.

— Ку-у-ды-ы ты нясешся!—зычным шэптам падаў Гарасім.

— Гоняцца, гоняцца за мною! Уцякайма-а...

— Хто? Дзе?—не даверыў Гарасім, але ўсьлед Марылі пайшоў у двор.

— Стражнікі! Не паверылі... Думалі, што я прышла...

— Марыля, ша-а!..—перабіў жонку Гарасім.

Абое прамаўчалі.

— Навошта было табе несьціся ў стан? Дзеля чаго гэта? Ці мы ня знайдзем прасьцейшае рады? Га?—укорыў Марылю Гарасім.

— Я здуру... Я—дарэмна зрабіла гэта... І за ласку маю стравляў у мяне... Аддзяка іхня... Паганцы, абармоты!—няскладна казала Марыля, узыюшана топаючы вакол мужа... За гэта я мушу...

Яна спынілася на месцы і памаўчала колькі хвілін.

— Я папярэджу Вілаў... Няхай-жа ведаюць маю дабрату...— з пэўнасцю дадала яна.

— Стой, стой... Толькі ня ты... Пашлем Алену... Супакойся, съцішся...

Узяўшы Марылю за руку, Гарасім павёў яе ў хату.

### III.

Толькі Ігнасій крануў клямкі дзъвярэй, як бацькі, Мікіта з Аксенінію, паўскоквалі з сваіх мясцоў і клубкамі панесьліся ў сені. Аксеніня пасыпела скапіць на прыпекчу газоўку, але яна тут-жа згасла. Упоцемках Мікіта наткнуўся на гратайку ў мыцельніку і скінуў пару місак. Некалькі хвілін, якія паказаліся доўгімі гадзінамі, старыя патаўкліся каля парогу, пакуль Мікіта натрапіў на клямку дзъвярэй. А намацаўшы, моцна хапіўся аберуч і націснуў, як мага. Адчыніліся дзъверы.

— Сынок мой!—уголос прывіталі абое, ня ўгледзеўшы Ігнасія ў цемі, а толькі пачуўшы шкраб яго съядоў.

Абое разънялі руکі на ператоч шырыні дзъвярэй і замерлі ў салодкім чаканьні.

Ігнасій трапіў у мацерыны абоймы.

Перакрыжаваліся рукамі, пацалаваліся зацяжным пацалункам. Ад мацеры Ігнасій павярнуўся да бацькі—тое самае.

— А Хрызь дзе?—запытаў Ігнасій.

— Я тут, я сяджу ў вакне, пільную... Меліся надыйсьці Алесь з Трахімам ды з Фэйгаю...—адказаў Хрызь і падбег к брату.

— Лепш у сенях разъдзенься, Ігнаська,—параіў ён—вось я зас্বячу газынічку.

Моўчкі ўсе адышлі ад парогу і зачынілі хату. Хрызь запаліў сярнічку, адняў у мацеры газынічку і паставіў яе на жорнах.

Сумны агоńчык разъвеяў цем, закалыхаўшы па съцяне чатыры доўгія цені. Старыя ўперыліся вачыма ў Ігнасія і пільна пачалі яго разглядаць.

Разглядалі і цешыліся кожным рухам доўгажданага госьця, прымячалі ўсякі паварот рукі, нагі... Але больш—сачылі за жывым, вясёлым, паходзеўшым тварам. Углядадліся ў косы—яны падрасьлі і былі зачэсаны назад, у шмат-вытыркнуты нос, у прыплюснутыя шчокі, у аголеныя вусы. Ігнасій цяпер інакшым выглядаў, як быў дома. Але вобраз яго ўцалку астаўся тым-же самым: тыя рысы ўхмылкі пагляду, поўнага ўмілення; чуць адметныя маршчынкі на лбу, вастраваты падбародак, вытыркнутыя скроні; зылёгку сутулая фігура... Той, той, той знаёмы вобраз!

Бацькі ня мелі слоў, ці не хацелі знарушаць урачыстасць і спатканьня—і маўчалі, нярухома стоячы. Ігнасъ съпяшыў разьдзеца, аглядзеца. Хрызъ бегаў то з хаты, то ў хату.

За трэцім разам, пераступаючы ў сенцы, Хрызъ спакойліва праказаў:

— Зараз надыдуць госьці, прыгатоўмася.

Аксенія рушыла з месца ѹ пабегла ѹ хату. Мікіта з Хрызем аднеслы к боку дзьве бочкі і прыставілі да лаўкі яшчэ раней вынесены з хаты і засланы сурвэтаю стол.

Загутарылі ўтраіх.

— Чакалі, як бога, а разам усё-ж і ня верылі, што ты будзеш з намі. Гэткая ўжо натура людзкая... Глядзімо з мацераю ѹ вакно, а ты ўсё ѹ мігаешся ѹ ваччу... А сэрца нясупынна б'е, трывожыцца. Чаго добраага—усё можа стацца...

Мікіта паглядзеў на дваровую съцяну сянец, дзе ѹ драчным пераплёце глядзела чорным вокам малюпаткае вакенца, і азірнуўся на Ігнасія.

— І ѿ нас усялякія людзі ёсьць. Нельга верыць усім.

Ігнасъ паглядзеў на бацьку і запытаў:

— Вы хаяць нікому не казалі, што я прыеду?

Хрызъ за бацьку адказаў:

— Будзь спакоен.

— Будзь спакоен,—паўтарыў Мікіта.

Аксенія вынесла з хаты некалькі місак з патраваю і паставіла іх на стол. Ставячы, паглядзела на Ігнасія.

— Гэта ѹ тваю чэсьць, сынок мой... Так мы рады, што ўгледзелі. Ці дачакаемся другі раз?

З яе вачэй выплыла засаб па некалькі буйных съязін.

Аксенія абцерла твар прыпяразаным хвартухом.

— Будзем бачыцца, матка! Не даждаць ім разлучыць нас з табою. Дарэмна! Голаў сваю скруцяць, а ня супыняць таго руху, які нясе ім пагібель...

Хрызъ дастаў з-пад поду дзьве пляшкі, абвязаныя белаю хусыцінкаю, і паставіў іх між трох місак.

Мікіта зьняў з паліцы хлеб і прыняўся кроіць ды раскладваць па ўсяму сталу.

Ігнасъ тупаў па сенцах, пазіраючы то на стол, то на бацькоў, і гладзячы доўгія шэрацёмныя косы. На яго заспакоеным твары раз-по-разу прабягалі раптоўныя ўздрыгі і тады Ігнасъ на хвілінку прыпыняўся, ды падозрана азіраўся вакол. Пасыля йзноў пускаўся ѹ хату, забываючы сваё становішча і ўмовы, якія яго акружалі ѹ бацьковым доме, у родным куце. Падступала к яму цвёрдая пэўнасць і спакойная бясыпека,

якія, вызывалі вострае хаценьне паказацца як найбольыш каму. Асабліва рупіла хутчэй угледзеь таварышаў і распытацца ў іх, як і што стайць справа з яго ад'ездам у Амэрыку.

— Дзе-ж яны, такі, гэтыя хлопцы?—запытаў Ігнась брата, калі стол ужо быў акурат прыгатаван да стрэчы гасьцей.

— Зараз павінны прыйсьці!—заспакоіў Хрызь,—вось я выбегу, пагляджу,—дадаў ён.

— Куды-ы табе... — спыніў бацька і раптам змаўчаў.

Прымоўклі і Ігнась з Хрызем.

З двара данёсся ціхі, украдлівы тупат шагоў.

— Вось прагаварыліся ў добры час.

Усе чэцьвера (Аксеніня якраз вышла з хаты) як па камандзе пастроіліся радком, абярнуўшыся тварамі да дзъярэй і пачалі чакаць.

Неўзабаве адчыніліся дзъверы і ў сенцы ўвайшло троє асобаў—Алесь Цапа, Трахім Зацірка, Фэйга Шамес.

Мікіта зачыніў за імі дзъверы.

— Ну, як жывеш?

— Здароў, браце!

— Што чутно?

Прывіталіся папарадку. Пачаліся распытаньні.

— Гэта пасъля, пасъля... Цяпер, калі ласка, вып'ем па чарцы ў адзнаку яго прыезду,—пераняў гутарку Хрызь.

Бацькі хапілі Алеся, Трахіма й Фэйгу і пацягнулі іх за стол.

— Вы-ж самая лепшыя й самая блізкія прыяцелі нашага Ігнаткі. Ён так чакаў вас, так хацеў убачыць... За яго здаровейка!—пераказвала Аксеніня.

— Гэта наша бяседа мо' замест вясельля будзе. Хто ведае, як будзе далей, ці прыждамо мы нашага сынка... Ня пэвен чалавек, ня пэвен час... Сядайце, дзеткі! Некалі-ж разам працавалі,—казаў ад сябе Мікіта.

— Ды ўжо-ж, мы звязаны адзін з другім многім чым.. Есьць што ўспомніць...

— Авось дачакаемся стрэчы, калі нашы ворагі будуць хавацца гэтак, як мы, калі..

— То ўжо ваша справа, а нам, старым, не дачакацца таго, не...

Ігнась наліў чарку й падняў яе над столом, падаючы бацьку.

— Ну, стары...—весела выгукнуў ён і змоўк.

У дзъверы нехта стукнуў—і перабіў Ігнася.

Усе навастрыліся й прыціхлі.

— Мікі-ы-та-а, Аксе-э-ння-я, хавайце сына-а... хава-ай-це-э-э... — зацяжным шэптам пранялося ў сенцы праз ваконца.— Ідуць стражнікі, хутчэ-эй...

То быў жаночы голас і Аксеніні паказалася, нібы суседкі Парулі.

— Гэта Паруля,—выказалася Аксеніня да ўсіх.—Чакайце, я выбегу ў двор.

Яна кінулася ў дзьверы, матаючи рукою назад.

Але ўжо ня было спакою: усе павылазілі з застольля і трывожна пераглядаліся. Мікіта са сполахам у твары паглядаў на Ігнася, які настарожана глядзеў усьлед мацеры.

— Аксе-э-ння-я, што-о ты сабе-э думаеш?—пачулася выразна скрэзь шчыліну адчыненых Аксенінію дзьвярэй.

Таксама чулі ў сенцах, як Аксеніня шэптам запытала:

— Паруля? Ці гэта ты?—і зразу-ж перамяніла голас, крикнуўшы:

— Чаго-о цябе, зладзейка-а, няшчасце прынясло? Вон, паганка, адгэтуль... Спакою ад вас не знайсьці нідзе, жывадзёры праклятыя... Вон з двара, вон... Хрызь, Мікіта-а, сюда-а йдзеце!..

Як стаялі ў недавуме, так раптам кінуліся ў дзьверы адзін за другім і Хрызь, і Мікіта, і Алесь.

— Гэта-ж Рубчыха шалённая прыбегла страшыць. Вось яна, вось... Папруцінай яе адгэтуль.

Выбегшы ў двор, усе ўбачылі ўстрывожаную, нашароханую Марылю Рубец, якая нясьціханна ўзыvala Аксеніню да перасьцярогі, ня гледзячы на лаянку з боку апошняй.

— Што-о ты да нас маеш, згубіцелька наша,—яшчэ галасней, да хрыпоты, выгукнула Аксеніня, калі падбеглі да яе Хрызь з Алесям Цапам.

— Мама, чакай... пастой, ня крычы... У чым справа?— запытаў Хрызь, узіраючыся ў абрысы Марылі.

— Я прыбегла перасьцярэгчы вас ад бяды... Я толькі-што праведала, што да вас маюцца прыйсьці на вобыск... Можа ўжо нават ідуць дзе... Шша-а, о, чуеце-э...

Марыля прыцішыла голас і падалася некалькі шагоў узад. Тоє-ж зрабілі й другія.

Недалёчка ад хаты, на вуліцы, пачуўся шлёт некалькіх ног.

— Хавайце-э Ігнася-а, поліцыя!—моцным шэптам проказала Марыля і раптам кінулася наўцекі. За ёю пусьціўся Алесь, не даючы сабе адліку, чаго і што ён бяжыць.

Хрызь павярнуў у дзьверы, але не пасьпей адчыніць іх, як з вуліцы данёсься крык:

— Сто-ой! Лаві-ы! Страляй!

---

Некалькі чалавек ускочылі ў двор і направіліся да Аксенны і Мікіты, другія пакірвалі на другі бок хаты.

То былі стражнікі.

— Дзе сын?—выгукнулі двое ў адзін голас, абступіўшы старых,—кажды, а то на месцы съмерць.

Перапуджаныя да няпрытомнасьці старыя Вілы не моглі прамовіць і слова.

— Кажды-ы!—закрычаў ужо адзін стражнік і зядла хвазянуу нагайкаю па плячох старога Мікіты.

— А-ай!—застагнаў Мікіта.

І не пасъпеў абарвацца яго крык, як з сянец пачулася некалькі рэвольвэрных стрэлаў...

Вакол аддалося гучнае рэха. А праз некалькі хвілін, калі, апамятаўшыся ад нечаканай страляніны, дзесяцёра стражнікаў на чале з прыставам варваліся ў сені Вілавых хаты і радасна выгукнулі— „здавайся“.—Ігнас ляжаў на ўслоне з прабітаю галавою, з акрываўленым тварам і адзежаю, а пры ім, бледныя, як съмерць, стаялі Трахім, Хрызь і Фэйга.

---

## „БОЛЬШ ЗА ЎСІХ.“

### I.

Калі Платон пераступіў парог хаты, то пачуў гэткую гутарку бацькоў:

— Дыхнуць вольна немагчыма. Што тут чаўпецца—сам чорт ногу зломіць... Толькі збавіліся ад адных, як—на табе, другія,—паціскаючы плячыма ды ківаючы галавою, недаволіўся Юрка, Платонаў бацька.

Юзя, маці Платона і гаспадыня ў хаце, крышыла ўзапечку на лаўцы зельле і раз-по-разу падмацоўвала слова мужа: — Але, але! Дай-жа ты рады! Баламуціца нейкая, а ня жыцьцё. Дыхнуць не даюць.

І Юрка і Юзя так удаліся ў гутарку, што й не зауважылі сына; нават не паглядзелі ў дэзверы, калі Платон увайшоў і стаў каля вушака.

— Гэта-ж праста хоць гвалт крычы. Падумаць, жартачкі! Кінь-рынь хату, гаспадарку і едзь нямаведама куды... На ліхам здалася тая Варшава! Хай-бы яна згарэла там з панамі разам! Блізкі съвет! Папробуй даехаць. Касціцей ня вернеш! Каб гэта яшчэ Платон быў вольны, то паслаў-бы яго, а то і ён-жа прывязаны тут...

Юрка міжвольна адварнуўся на дэзверы і нібы жахнуўся, угледзеўшы Платона:

— А-а-а... І ты ў хаце? Якім-жа чынам увайшоў, што мы й ня чулі?—запытаў ён сына.—Хіба ты, Юзя, яго прымечіла, ды мне нічога не сказала?—абярнуўся Юрка да жонкі.

— Н-не-э, я й сама не зауважыла. Чула, як-бы нехта стукнуў, але, думаю сабе, мала што, мо' вечер сеняшнімі дэзвярами... Цьфу, прымха нейкая!—зьдзівілася Юзя.

Платон, пасмейваючыся, падышоў да стала й прысеў на ўслоне.

— У чым гэта рэч? Гэтак загаварыліся, што й мянене не зауважылі?—абярнуўся ён з запытаннем да бацькоў.

— Х-ха-і...—у адзін голас памкнуліся казаць або з бацькоў, але Юрка спыніўся і пераняў жонку:

— Ты маўчи, Юзя, дай мне сказаць.

— Чаму мне маўчаць? Я таксама пакуль магу казаць. Яшчэ язык не адсох, —вырачылася Юзя на мужа.

— Не адсох, не адсох... Залапатала-а!..—засярдзіўся Юрка. Высахне, калі ня высах. Уся ссохнеш... Абое пасохнем... Не адсох, не адсох...

— Ша-ша, бацька, не сварэцеся!—пераняў бацькоў Платон.—Кажэце, у чым справа?

— У чым справа! Да ты, пэўна, ведаеш і сам. Чуў, нябось, сынок? Га?

— Што-о, што-о?

— Ліха ведае што! Вунь толечкі-што прыходзіў Майсей і вялеў заўтра-ж зьбірацца ў падводы... З гэтым вось палком... На Варшаву, кажа. Ці чуў тое? Гэта-ж ліха-ведама навошта здалося... Маеш бітку, дык мусіш і яе страціць

— Можа-б ты, Платонка, што-кольвечы зрабіў. Табе-ж, мабыць, хлопцы гэтая з чырвонае арміі знаёмы? Такі-та-ж ты лічышся комуністым іхнім, праз увесь час столькі папацярпей, папахаваўся... Няўжо-б нельга было-бы бацьком якое-колечы ільготы зрабіць...

Платон якую хвіліну памаўчаў, як-бы дабіраючы слова да гутаркі, пасъля ўстаў з услону і паважна замовіў:

— Ведаеце што, бацькі? Я можа-б і меў-бы магчымасць што-кольвек зрабіць, але—я не хачу... Едуць усе—трэба й нам ехаць. Хто можа чым-кольвек пасабіць—мусіць гэта зрабіць. Тут справа ня чыя чужая, а свая. Наша сялянская, кроўная справа... Ды нельга, каб які-кольвечы Грышка ці Павал паказвалі пальцам увесь час ды казалі: „А чаму Гічка не паехаў? Чым ён лепшы нас?“ Ехаць трэба ўсім. Толькі грамадау мы адаб’ем ворага. Паны гэта ведаюць і трymаюцца дружна. Вы не паедзеце, другія не паедуць, дык як-жа тады быць? Пакінуць войска без абозу?.. Ня можна. Гэта значыць—праз тыдзень вярнуць палякоў... Гэта значыць—праз тыдзень пачуць іх крык і пугу, праз тыдзень папасыці пад іх прыгон. Трэба ехаць, тата! Едзьце—і ні слова... Хай не паказваюць на нас пальцам... Прыдзецца пацярпець—пацярпім, як і ўсе. Нам не прывыкаць... Цярпелі для другіх, трэба і для сябе.

Юрка ўважліва слухаў сына. Перш нездавальняюча ківаў галавою і разводзіў рукамі, а пасъля супакоіўся, удумаўся ў кожнае слова Платона і, відаць было па твары, пераканаўся ў праўдзе Платонавых слоў. Затое Юзя ніяк не хацела згадзіцца з сынам і нэрвова, пакуль Платон казаў, пазірала на мужа, крывілася і памыкалася перрабіць сына; і толькі Платон змоўк, як Юзя накінулася на яго:

— Ах, які ты ўжо шчыры стаў! Так і рымсьціць, так і трасеца, каб ня сыйсьці са съязжынкі. Падумаеш, дзякую вялікі маеш за свае стараньні... Цалюткі год хаваўся, на валаску ад съмерці ліпеў, а тут капейкі ў хаце ня было; бацьку даводзілася за пяцьдзесят вёраст у дарогу ездзіць, каб якую капейку зарабіць. А хіба хто ўвагу зьвярнуў, ды памог? Дастанеш! А гэта, вось, зноў: падыйшло жніво, трэба сабраць сёе-тое з поля—дык бяры і едзь нямаведама куды... А тут—пераспявай на коласе, гінь, прападай... Каб ужо ды сам ты хаця быў пры хаце, а то ў кожную хвілю мусіш пакінуць нас. Падумай, гэта лёгка сказаць, а паспрабуй... Ды што казаць! Ты ўжо ў нас гэткі праведнік!.. Увесь век, толькі стаў на ногі, як усё за гэтым удараеш. Усё на кагосьці стараешся, бегаеш, езьдзіш, як-бы ў цябе нічога й нікога няма. Вось-жа ѹ Тамаш Яўсігнеў лічыцца соцыялістым, а паглядзі ты: і за палякамі спакойна жыў і цяпер... устроіць так, што ні ў абозі не паедзе, ні, крый чаго, з Маргоў ні ўцячэ... Бо, вядома, дбайны.

Разлаваўшыся, як сълед, Юзя не магла далей казаць і, абарваўшы гутарку, павярнулася да свае работы.

Юрка маўчаў і пазіраў у вакно.

— Не гарачэцся толькі, мама,—тым-же роўным спакойлівым голасам, падыйшоўши да печы, пачаў Платон,—вы мне праз дзесяць, калі ня болей, гадоў даеце свае рады. І прыпомніце, ці хоць-бы раз яны падыходзілі да ажыццяўлення? Так і цяпер. Нельга так разважаць, кажу я. Не паказвайце на другіх. Тамаш Яўсігнеў тут ніпрычым. Ён адно—а я другое. Хай сабе ён робіць пасвойму.

Бачачы настойнасць сына, Юзя захацела спагнаць злосць на мужа.

— Та ты-ж чаго маўчыш?—абярнулася яна да Юркі.—Пэўна ўжо й гатоў ехаць? Угаварыўся...

Юрка адварнуўся ад вакна, сур'ённым поглядам абвёў жонку і цвёрда выказаў:

— Так. Такі я мушу ехаць... Калі трэба—та трэба. Платон праўду кажа. Не паеду я, не паедзе другі—дык што тады? Наша павіннасць памагчы ім. Можа не памагчы Ігнасі щи Саўка—ім паны лепш, а нам гэта кроўная справа.

Юрка паказаў пальцамі на Платона:

— Яны, глядзі, ня толькі для сябе робяць, а і для нас... Пан—вораг іх і вораг наш.

— Падумаеш! Добра табе нарабілі! Вось паскубаюць, толькі ў гэтым іх дабро.

— Ша-а, Юзя, маўчы,—пераняў Юрка жонку.—Ужо, сапрауды, ты вельмі вырасьціла свой язык. Раз трэба ехаць—то трэба. Паном езьдзілі, чаму-ж нашым адмаўляцца! Усё-ж—выбавілі нас. Мала мы панацярпелі? Колькі ты сама паплакала!

— Выбавяць... Выбавяць... Так выбавяць, што ворагам закажам.

— Кіньце, маці,—усур'ёз пераняў мацеру Платон:—ці ня брыдка плявузгаць ліха-ведае што!

Юзя змоўкла і нэрвова зачасьціла стукі сечкаю па лаве. Юрка, не зважаючи на злосць жонкі, падыйшоў да Платона і пачаў радзіцца наконт таго, як і што заўтра зьбірацца ў дарогу.

— Я думаю, сынок, нас далёка не пагоняць. Немагчыма-ж, каб я, стары, да Варшавы ехаў. Вось мо' толькі да Вільні правядом і вернемся. Дык, я думаю, вазьму гэтыхія старэнкія калёсы з нарадам, палажу палукашак—і добра будзе... Як ты кажаш?

— Ды ўжо, вядома, як-кольвецы, як магчыма!.. Хто ведае, як там будзе,—адказаў Платон;—можа правядзіцё да Вільні, а мо' й таго бліжэй. Толькі—раз прыходзіцца, то трэба...

Платон не даказаў: падыйшоўши да вакна Піліп Хрэн пераняў яго воклікам:

— Ці ты дома, Платон? А я ўжо каторы раз наведваю і ўсё не застаю цябе ў хаце.

— Чаго ён ужо пляцецца сюды?—сказала нездаволена Юзя,—пэўна да цябе, Платон. Прыйцель вялікі знайшоўся... Ты адно, сынок, не зважай на яго. Паддбрывашца будзе.

— Гледзячы, што будзе казаць!

— Хоць бы што,—буркнула Юзя...

Піліп увайшоў у хату. Яго шырокі аброслы барадою ў бакамі твар, з вузкім вострым носам і сінімі вачыма, наступярэч заўсюдашнему вясёламу выглядзу, быў спакойна, нават крыху сур'ёзна настроены. А гледзеўши хату і прывітаўшыся, ён адразу ня мог перайсьці да гутаркі і хвілін са дзьве прастаяў моўчкі. Але ад гэтага стала яму ня ёмка, бо і Платон, і Юрка, і, нават, Юзя зьдзіўлена глядзелі на яго, чакаючи, што будзе казаць.

— Я, ведаецце, суседзі, да Платона прыйшоў,—пачаў Піліп, стоячы на адным месцы,—справа гэткая, што хоцькі ты тапіся...

— Ідзі прысядзь, Піліп... А то стаў у парозе, як які не знаёмы, і стаіць,—пазваў Юрка.

— Дзякую,—адказаў Піліп і прысеў на лаўцы ў мыцельніку.  
— Я прышоў, ведаецца, прасіць Платона, ці ня мог-бы ён  
як-кольвечы памагчы мне,—нерашуча замовіў Піліп.

— У чым?—запытаў Платон.

— Ай, у чым...—Піліп пачухаў бораду.—Ды ўсё ў гэтым  
абозе. Падумай, браток, забяруць коней, а тут і сена пра-  
падзе і збожжа хто-ж тут зъбярэ з поля, як я з хлопцам муш-  
шу ехаць?.. Дома—адна хворая жонка з двумя малымі. Што-ж  
яна магчыме зрабіць? Проста бяды!.. Як сказаілі мне, каб на-  
заўтра зъбіраўся, дык праз цэлы дзень руکі не падымаюцца...  
Вось давай, думаю, забягну да Платона, няўжо-ж-такі ён не па-  
собіць мне. Такі-та-ж ён у начальстве. Га, Платон?—лісьлівым  
голосам запытаў Піліп.

Платон засымяўся.

— Што съмяешся? Пэўна зъдзівіўся, што да цябе зъвяр-  
нуўся з просьбаю. Мабыць успомніў нашу сварку пры немцах?  
Забудзь, братка. Мала што тады было. Дурасць нейкая запа-  
ла была ў голаў... А каб гэта я за што іншае—павер, што не!  
Я ніколі на соцыялістых не даносіў знарок і цяпер бальщаві-  
коў шаную... Гэта-ж куды лепей за паганых паноў. Свае... Ты,  
Тамаш Яўгеняў, Хаймаў хлопец—усё-ж свае. Век зъвекавалі ў  
суседзях...

Юрка закурыў люльку й паважна смактаў яе, пускаючы  
дым, як з коміна. Спакойная міна яго, здавалася, адбівала са-  
бою гэткі-ж спакой у яго нутры. Тоё, што ў вуснах Піліпа  
лічылася суседствам, калісьці добра давалася ў знак Юрку.  
Го-о, каб то на другога—ён-бы ў хату ня пусьціў Піліпа.  
Юрка-ж быў чалавекам мяккім і дабрадушным. Калі хто яго  
крыўдзіў, то ён ня больш гадзіны трymаў у сябе злосць на  
крыўдніка, а пасля зразу дараваў крыўду і адыходзіў сэрцам.  
А калі хто прасіў прабачэння, то таму Юрка ня толькі дара-  
ваў, нават і шкадаваў яго. Піліп, мала таго што не перапрашаў  
за частыя крыўды Юрку, а як-бы знарок час-ад-часу аднаўляў  
іх. Але варта было стрэцца Юрку з Піліпам на другі дзень  
пасля ўцёку палякоў і пачуць ад яго мяккае слова, як Юрка  
напалову дараваў яму сваю крыўду. Цяпер-же вось, калі Піліп  
зайшоў у хату і гэткім пакорліва-лісьлівым голосам пачаў сваю  
гутарку, Юрка сядзеў і думаў: „Усё-ж Піліп—чалавек, як ча-  
лавек. Мала што калі з дуру зрабіў! Ці-ж варта злаваць на  
яго“. І Юрку захацелася, каб сын не адказаў у просьбе Піліпу.  
Што ён багаты, што паехаць у фурманку для Піліпа нічога  
няўтратна, бо і жонка яго ня так ужо хвора, і малая дзеци  
ня так ужо малы—гэта ўсё было дарма і незаўважна Юрку.  
Так пакорліва ўжо просіць Піліп! Юрка з цікавасцю аглядаў-

ся на сына, чакаючы, што ён адкажа Піліпу. Юрку лісьціла за Платона, за яго становішча і хацелася бачыць, на колькі ён мае вагу зрабіць ці не зрабіць тое ці іншае. Паказаць Піліпу дабрату,—то-б съведчыла, што ён залежыць ад Платона. Ка-лісьці, гадоў пяць назад, Платон быў у Піліпа самым зьненавісным чалавекам. Дзе сълед, а дзе ня сълед, Піліп яго лаяў, выдаваў, паскудзіў і абяцаў розныя кары. Хай-жа цяпер пераканаецца, як апасыліва бывае займаздароў, бяз-дай-прычыны ганьбіць чалавека.

— Не, дзядзька, я вам нічога не пасоблю,—адазваўся Платон, калі Піліп кончыў.—Я, папершае, мушу выпаўняць прыказ старшага вайсковага начальства, а падругое, я, вось, і роднага бацьку выпраўляю. Я гляджу так: калі вы муселі, а не—то й вольна памагалі паляком, то не павінны адказвацца рабіць дапамогу і нашым,—тым болей, што вы гэта можаце зрабіць: мaeце пару коні, мaeце сына...

Юрку як-бы стала няёмка, што сын так праста й адкрыта выказаўся перад Піліпам, і ён адварнуўся ў вакно.

— Няўжо-такі ты напраўду не паможаш нічога бацьку?—хітра падышоў Піліп.—Мне ўсё-ж-такі думаецца, што ты бацьку выбавіш... Вунь я бачыў Мікіту Брушку, і той мне хваліўся, што яго сын Паўлусь, бач, зрабіў так, што не паедзе ні ён, ні яго брат. Паўлусь прыпісаў іх да рэйкому і так затрымаў. Пэўна й ты бацьку выбавіш... Што-б табе за адно й мяне! Га, Платон? Я-б за гэта табе аддзякаваў удвойчы. Хоць-бы аднаго каня заставіць...

— Ды што ты, Піліп,—азвалася дасюль маўчаўшая Юзя, — ён у нас да таго верны служака, што й на ногаць ня хоча ў свой бок перадаць. Навошта дарэмна казаць. Другія, глядзі, вунь... і зямлі набяруць, і кароў, і ўсякая ўсячыня.

— Вось ты хаяя маўчи,—пераняў жонку Юрка:—мала хто як вядзе сябе. У Платона сваё разуменіне. Ужо-б, пэўна, ён зрабіў-бы што-небудзь Піліпу, а бачиш, нельга, значыць...

Піліп ліхамысна скрывіў міну, пачасаў патыліцу і адказаў:

— Тут, мабыць, ня што іншае, як аддзякка мне за ранейшае. Што-ж, нечага рабіць—выбачайце!

Піліп падняўся:

✓ — Гэткі ўжо съвет цяпер: хто дужы—той прутшы. Прышлі бальшавікі—ваш верх. Але яшчэ невядома, чым кончыцца...

— Прашу не абражака Савецкае Ўлады,—перабіў раззлавана Платон,—яна прышла не прыгнітаць, а вызываць бедных людзей і іх краіну. І лаяць яе я не дазволю...—Платон зьнізіў голас.—Трэба вам, дзядзька, зразумець, што тут ня

гандаль які вядзеца, а аддаецца павіннасьць агульнай справе.  
Чаго-ж ухіляца ад гэтае павіннасьці...

— Н-ну-у-у, як разумееш!

Піліп вышаў з хаты. За ім усьлед — Юрка.

— Вось, бачыш, ніякага сораму ня мае, — адазвалася Юзя,  
— здавалася-б і ў вочы брыдка паказацца, а тата-ж — прый-  
шоў, як нібы-то той. Пасоб, памажы...

— У тым-то й рэч. Астанься бацька ўдому, дык тады  
пальцамі затыкаюць. І цяпер, вось, што гавораць. Думае, што  
я помшчуся, калі не раблю таго, чаго яму хочацца, а бацьку  
застаўлю дома... Хітрыя, кулачко!...

Юзя змоўкла. Платон задуменна прайшоў некалькі разоў  
па хаце і пасъля выйшаў на двор.

На вуліцы стаяў гоман і беганіна. Каля суседній хаты  
сабралася грамадка мяшчан, якія пільна й клапатліва разважа-  
лі пытанье з фурманкамі. Раптоўнасьць гэтае прыгоды вель-  
мі занепакоіла ўсіх.

Кожны выказваў свае погляды на трапленае і намячаў  
выйсьце. Угледзеўши Платона, некалькі чалавек з грамадкі  
зьвярнуліся да яго з запытаннем:

— Платон, ці нельга было бы прасіць у цябе заступ-  
ніцтва?

— Не, мужчынкі, тут я ўжо вам не пасаблю нічога.  
Прыдзеца ехаць. Пасобце чырвонай арміі. Гэта ваша павін-  
насьць для саміх сябе...

— Гэ, яго бацька астанецца, яму няма чаго непакоіцца,  
— упікнуў адзін з грамадкі.

Некалькі чалавек падмацавала яго голасным „але, але!  
Што-ж дзіўнага!“

Платон нездаволена матнуў рукою і вярнуўся ў хату.

## II.

Назаўтра Гічава сям'я прачнулася ранній раніцою. Юр-  
ка пачаў зьбірацца ў дарогу. Платон яму пасабляў. Юзя ўві-  
халася каля печы, каб згатаваць сънеданьне. Праз нач яна  
адышла ад злосыці і прымірылася з пастановаю мужа й сына  
— не адпрошвацца ад падводы. Ня прыходзілі ў голаў думкі,  
каб яшчэ паспрабаваць угаварыць сына заставіць Юрку дома.  
Юзя ведала нораў аднаго й другога і лічыла дарэмным пачы-  
наць усякую гутарку: „насталі — то зробяць“.

Юзю непакоіла адно — не застаница-б ёй і без Платона.  
Яна, як і большасць мяшчан, ня верыла ў цвёрдасыць ста-  
новішча. Тым болей няпэвен быў каля яе Платон. Што-ж  
будзе, калі яна застанецца аднэй? Юзі хацелася агаварыць

гэта пытанье пры мужу й пры сыне. Ходзячы каля печы і гатуючы сънеданье, яна раз-по-разу пазірала ў вакно, каб упэўніцца, ці ў двары мужчыны. На вуліцы чуўся крык і суятнія. Хаця-б не пагналі раптоўна, ня даўши якраз сабрацца? Каб гэтага ня здарылася, Юзя рашыла мужчын зазваць у хату.

— Юрка, Платон, дакуль вы там ня ўсходзіце? Ідзеце ў хату, зараз сънеданье будзе,—пагукала яна настойна.

Мужчыны ўвайшли.

— Вось што, родныя мае,—абярнулася да іх Юзя—час ідзе, а мы-ж яшчэ не парадзіліся, нават, як будзе хата? Адзін едзе зараз, а другі—у кожную хвіліну таксама можа пакінуць мяне. Дайце абгаворым, што прыдзецца мне рабіць?

Юрка прысеў каля стала і, падумаўши, адказаў:

— Што-ж я! Я—нічога! Няхай Платон кажа. Калі я паеду—пэўна ён тут магчыме застасца... Чуеш, сынок? Дагледзіш ты хаты й мацеры?

Платон упэўнена адказаў:

— Трэба будзе.

— Ну, а калі самога пагоняць куды?—запыталася Юзя.

— Нічога. Тады рэўком пасобіць... не бядуйце.

— Ой, глядзі, Платонка. Ты дарэмна так запаўняеш, — сумелася Юзя,—Паедзеш куды, а мне—пропадам прападай.

— Ня бойцеся, маші, я ня дам прапасьці... Ну, давайце сънедаць, да трэба бацьку ехаць,—каб че зацягваць каразълівае гутаркі, — папрасіў Платон.

Юзя паслухна падала на стол сънеданье, а сама задуменна вышла ў сені.

Юрка з Платонам прыняліся есьці.

### III.

Пасынедаўши, Платон з бацькам паехалі да рэўкому. На вуліцы і на рынку ня відаць было пакуль ніводнае фурманкі. Яны пад'ехалі да будынку рэўкому і прыпыніліся. Юрка застаўся на возе, а Платон пайшоў у канцылярию.

У канцыляриі рэўкому было ўжо некалькі чалавек з рэўкомцаў, у тым ліку Тамаш Яўгеньняў, Сіман Хаймаў ды іншыя. Угледзеўши Платона, Тамаш запытаў яго:

— Ну, як з фурманкамі? Зьбіраюцца?

— Пакуль ня відаць... Толькі мой бацька вунь стаіць.

Яны прайшли ў асобны пакой і паселі каля стала.

— Стараешся ты, Платон, як я бачу,—гіранічна выказаў Тамаш.

— Чаму?—зъдзівіўся насур'ёз Платон.

— А вось, бацьку першым выпраўляеш. Пэўна хочаш паказаць гэтym, што...

— Выбачай, браце... Я гляджу так, што тут не павінна быць ніякіх льготаў. Ня пусьціш ты свайго бацькі, ня пушчу я—тады што выйдзе? Кожны будзе пальцам паказваць на нас, кажучы: „Вось табе роўнапраўе і свабода“. Не, брат, нам патрэбна другім прыклад даваць. А то, вось, ужо ўчора да мяне прыходзіў адзін сусед і прасіў, каб я пасобіў яму застасца і не паехаць. І калі я сказаў, што я й бацьку выпраўляю, дык ён, думаеш, паверыў? Хай-жа бачаць, што я ў аваўязках да справы не знаходжу розніцы між бацькам і чужым.

— А ты думаеш, што гэта пасобіць? Нічога! Усёроўна будуць казаць усякія плёткі. Кулачко—ласыне яно паверыць у тваю шчырасць? Ня думай—адказаў Тамаш.—Куды табе раўняцца! Твой бацька стары, маці старая... я-б, ведаеш, не радзіў-бы справаджаць бацьку ў фурманку. Мала-што можа трапіцца ў дарозе, а ад гэтага...

Платон крыху задумаўся і памаўчаў.

— Ведаеш, Тамуля, я ўсё-ткі не могу гэтага зрабіць,— адказаў ён:—трэба пасабляць, чым мага. Ідею трэба ажыцьцяўляць і, ажыцьцяўляючи, даваць прыклад другім... Вось паглядзі ты...

Платон спыніўся, ня ведаючы, выказаць ці не перад таварышам чутае аб ім. „Скажу, што-ж дрэннага ў тым“, парашыў ён. Але пакуль пасыпей адчыніць рот, як Тамаш яго папярэдзіў, улавіўши Платонаў намер.

— Ну, ну, кажы. Што ты спыніўся?

— Ды тут, бач, нічога такога няма. Я хацеў толькі сказаць, што... ўжо ходзяць чуткі, нібы-то Паўлусь Брушка вызваліў ад фурманкі ня толькі бацьку, а й дзядзьку.

— Чу-уткі-ы? Ласыне гэта на карысць справе? Чорт яго ведае, гэтага Паўлуся. Як ён ня можа нічога цішком зрабіць. Ды, галоўнае, і дзядзьку! Вядома, што так нельга. Гэта-ж запраўдны кулак,— занедаволіўся Тамаш.

— Ну, вось бачыш...

Платон не даказаў. Стук у дзверы каморкі, дзе ён сядзеў з Тамашом, перабіў іх гутарку. Платон ускочыў з месца і адчыніў дзверы. За дзверыма стаяў яго бацька.

— Што-ж ты так засядзеўся тут,—дакорліва сказаў Юрка,— я чакаю-чакаю, а цябе няма. Трэ' было-б яшчэ парадзіцца аб сім-аб тым перад ад'ездам, а ты тут увесь час прасядзеў...

— Дык давайце,—згадзіўся Платон.

— Куды там давайце? Ужо людзі паехалі. Я забег сказаць, што і я еду...

Яны ўдваіх, пакінуўшы Тамаша, выйшлі з рэўкому на пляц. На пляцы ўжо стаяў цэлы кірмаш фурманак. Грамадкамі між вазоў, паадзвятая ў дарогу, з клумкамі стаялі мяшчане. У напрамку павятовага шляху адмячаўся руплівы рух. З-за мястечка з боку-ж таго самага шляху даносіўся заціхаючы съпес войска.

— Бацька,—абярнуўся Платон да бацькі,—ты далёка ня едзь. Правядзі да Слоніма і варочайся. Адпрасіся—ты-ж стары...

— Ды ўжо там убачым. Буду старацца праз дзён пяць вярнуцца. А вось ты тут... Не пакінь, нябожа, мацеры; яна адна прападзе, у выпадку чаго. Не пакідай яе... Наймеце якіх пару жанцоў і сажнече жыта, пакуль я вярнуся,—парадзіў Юрка.

Ён хацеў яшчэ дапамянуць наконт гумна нешта, але ззаду падалі крык:

— Займай чаргу, стары.

Юрка ўзяў каня пад аброць і ўехаў у агульную чаргу.

Платон стаў на ўзорку збоку і глядзеў усьціж шляху, па якім, мо' на дзьве вярсты працягам, шэраю вужакаю віліся падводы. Густы слуп пылу, каламуцячы паветра, паднімаўся ўгору.

#### IV.

Першыя два дні пасьля ад'езду бацькі, Платон настолькі быў захоплены работай ў рэўкоме, што да хаты паказваўся ня больш, як на дзесяць хвілін, каб перакусіць, і зноў зараз-жа варочаўся ў рэўком.

Юзя гневалася на яго, злавала, што ён зусім пакінуў гаспадарку й забыў пра яе, а съвету ня бачыць за рэўкомам.

— Хай-бы ты сынок, хоць часіну аддаў для мяне: трэба-ж парадзіцца, трэба агледзецца. Ты-ж мусіш за гаспадара ў хаце быць—бацькі няма. А табе, як чужому, няма ні мацеры, ні дому. Гэта-ж трэба так моцна ўесьціся ў сваё гэта бальшавіцтва. То-ж съвет мо' ня бачыў такіх шчырых і заўзятых служакаў, як ты. Няўжо табе трэба больш, як усім. Няўжо цябе царом зробяць, калі ты так будзеш старацца...

— Маці, маўчы, на хаду закідаў Платон:—мне трэба ня больш, як усім. Мне, нават, зусім нічога ня трэба. Я мушу аддаць, што магу, тэй думцы, якая арудуе мною ўсё жыцьцё.

— Ах, які ты ўпарты, сынок!—пускала Юзя ўдагон Платону.

Але Платон ужо ня слухаў. Трэ' было пасыпляшаць у рэўком і аграварываць там пытаньне аб організацыі ўлады па ўсяму району.

Чырвоная армія праць кожную гадзіну аслабаняла ўсё новыя абшары краю. У кожную вёску трэ' было пасылаць хоць па два чалавекі. А іх так мала было! Шмат выдзяляла работнікаў чырвоная армія, але трэба было кожнага намеціць, куды пасылаць, на якое месца назначыць, каб ён адпавядыць яму.

Да позьняе ночы цягнуліся пасяджэнні, натужныя, нэрвовыя. Платон слабеў, таміўся і, вярнуўшыся ўночы, хутка еў і кідаўся ў пасыцель.

Толькі на чацверты дзень як быццам-бы гарачка крыху спала, і Платон, пасядзеўшы ў рэўкоме да абеду, пайшоў да хаты. Ён ужо ня думаў вярнуцца ў рэўком, а рашыў другую палову дня застацца ў дому, адпачыць і разам абгаварыць з мацераю дамашнія справы.—Ды, к гэтаму,—думаў ён, ідуучы,— павінен бацька хутка вярнуцца. Ня мусіць-жа ён ехаць бясконца... Падвязе вярстоў са сто, а там ужо зьменяць другія. Яно-б хай-бы сабе ехаў і далей, толькі стары замучыцца ў доўгай дарозе. А тут яшчэ гэта жнітво... Запраўды, што-ж маці зробіць, калі мне прыдзенца куды выехаць!

Прышоўшы дадому, Платон мацеры не застаў: яна незадоўга перад абедам пайшла ў жытні палетак паглядзець, у якім становішчы жыта. Платон сам знайшоў яду, паабедаў і сабраўся прылегчы. Але толькі ён пасыпеў разуцца, як знадворку пачуў гутарку. Ён бардзэй назад усьцягнуў боты на ногі і падбег да вакна. У сенцы якраз уходзіла маці і стораж рэўкому, Яўхім.

— Навошта ён вам? Дайце хаця паабедаць вольна,—казала рассырдженым голасам Юзя.

— Я ня ведаю нічога. Мяне паслалі, і я прышоў. Пільна патрабуюць,—адказаў Яўхім.

— Што за ліх! Навошта я ім?—падумава Платон абліянтнічыся да дзвіярэй і чакаючы ўваходу Яўхіму.—Нядаўна нікога ня было, а гэта вось насыпела: дыхнуць ня могуць без мяне. Галава трашчиць—а ў гадзіны нельга супачыць...

— На, вось, ты мо' даўно ня бачыўся, дык маеш,—пераступаючы парог і паказываючы на Яўхіма, які йшоў съследам, злосна выказала Юзя.—Чаго такі табе так пільна патрэбна там быць? Ласьне ты даўно ўжо ўдому?

— Чакайце-э... толькі, маці...

Платон узяў ад Яўхіма запіску, прачытаў і ўголос выказаў:

— Што за прымха! Надало яму прыехаць. Тут ужо нечым пахне. Пэўна якое-кольвецы экстрэннае здарэнніне,—падумава Платон.

— Ну, ідзеце, дзядзька, скажэце, што я зараз прыду,—  
прамовіў Платон да Яўхіма.

Яўхім павярнуўся і вышаў з хаты.

— Што гэта там? Якая такая справа, што ажно падасла-  
лі?—пацікавілася Юзя і, пакруціўшы нездаволена галавою, да-  
дала:

— Вунь, людзі ўжо жнуць. І наша жыта ажно шамціць—  
съпелае. Трэба жаць, а то колькі яго ёсьць і тое гатова прапасці.  
Яна памаўчала з хвіліну.

— А ў мяне на бяду штосьці так пачало калоць у баку,  
што сагнуща нельга... Платонка, няхай-бы ты як-кольвецы вы-  
праціуся на дзень да спрабіўся з жанцамі... Няўжо там не  
абыйдуцца й дня без цябе. Га?.. Ты-ж і так...

— Добра, добра... Я гэта пастараюся зрабіць... Можа заў-  
тра ўранку...

— Заўтра?! Чаму-ж ты так кажаш? Чаму заўтра? Жанцоў  
сягоньня трэба заладзіць, каб заўтра ўжо ўпэўненым быць...  
А то яшчэ дзень-другі—і жыта перастаіць, паломіцца, асыплецца...  
Ты зайдзі вось зараз да Міхаліны й да Алены і папрасі іх...

— Не, не! Цяпер я не магу. Я вечарам, толькі вярнуся з  
рэўкому.

— З рэўкому! Ай, гэты мне твой рэўком омегам выла-  
зіць,—чуць ня ўкрык вымавіла Юзя і хутка кінулася ў сені,  
сярдзіта стукнуўшы дзьвярыма:—Ты й бацьку выправіў, як у  
пекла... Паўлусь, нябось, хоць таксама рэўкомец, а глядзі, вунь,  
бацьку дома затрымаў... Тамаш таксама,—крычала яна ў сен-  
цах.

Платон моўчкі абышоў мацерын крык і пасыпешна па-  
нёсся ў рэўком.

## V.

— Таварыш Гічка, вы ня шчыра адносіцесь да справы,  
дазвольце вам сказаць,—сустрэў Платона прыежджы з павету  
таварыш:—мы ўжо вас чакаем болей паўгадзіны. Ведаеце, што  
справы не чакаюць.

Платон ускіпей ад злосці і перш хацеў падаць адпавед-  
ную спрэчку за незаслужаную вымову, але ў рашучую хвілі-  
ну стрымаяўся і змаўчай.

— Ужо ўсе?—запытаў у Тамаша той-жа таварыш з паве-  
ту.—Можа можна пачынаць?

— Яшчэ няма Паўлуся Брушкі,—адказаў Тамаш,—але ён  
павінен скора прыйсьці, так што чакаць далей ня варта.

Усе—было каля дзесяці чалавек—перамясьціліся да стала,  
сціснуліся шчыльна адзін к другому і настаражыліся слухаць,

што скажа прыежджы таварыш. Платон, абражаны раней, сеў скраю і штосьці думаў асабістасе.

— Таварышы!—пачаў прыежджы таварыш,—мяне прыслалі з павету да вас, каб я тут зрабіў мобілізацыю таварышоў. У вас на мястэчка вялікіх сілаў не патрабуецца, між тым вялікая патрэба ў людзях. Не хватае людзей у павятовыя рэйкомы, у рэйкомы многіх мястэчак і гарадкоў. З цэнтра націскаюць, каб давалі людзей... Вось на пасяджэнні павятовага комітэту і рашано забраць ад вас хоць-бы двух чалавек. Ну, што вы скажаце на гэта?

Нейкі час ніхто не адазваўся. Толькі падазрона адзін на другога паглядзелі. Паслья, каб згладзіць няёмкасць, Тамаш спакойлівым голасам падаў:

— Калі, то аднаго таварыша; дваіх ніяк няможна. У нас таксама шмат работы.

— У вас-жа, вось, цэлая капэльля людзей!—выказаўся прыежджы таварыш,—што вам тут усім рабіць? Вы забываеце, таварыш, што Беларусь ня месціцца ў вадным вашым мястэчку. Тут вы трymаеце столькі лішніх людзей, што трэба дзіву давацца, ды яшчэ супярэчыце мобілізацыі двух таварышаў. І гутаркі не павінна быць—двух таварышаў я мушу ўзяць з сабою абавязкова.

Рашучасць, з якою казаў прыежджы таварыш з павету, ясна съведчыла, што рашэнне ўзяць з мястэчка Маргі двух чалавек было цвёрдым. Адгavarвацца й супярэчыць далей было дарэмна. Тут ішла рэч аб пастанове комітэту, аб спра-вах рэвалюцыі. Гэта адчулі ўсе, як адзін, і моўкі выказвамі сваю згоду адпусціць дваіх. Але каго? Прапанаваць другога, таго ці іншага, ніводзін не хацеў. Усе чакалі пропозыцыі з боку прыежджага таварыша...

— Дык вось, таварышы!—не дачакаўшыся адказу, выказаў павятовы таварыш,—нам сённянка патрэбна выехаць. Каб ня траціць часу, намячайце кандыдатаў. Пакуль яшчэ яны зъбяруцца... Хто ў вас менш заняты й без каго можна было бы абысьці пакуль-што?

Рэйкомцы пераглянуліся і зноў ня ведалі, што сказаць.

— Вы-ж павінны ведаць, таварыш, —абярнуўся прыежджы таварыш да Тамаша.

Тамаш сумеўся і, каб мінуць нерашучасць, сказаў:

— Платон Гічка і Лукаш Цяўе, бадай-што лепш другіх падходзяць.

Тамаш пытальным поглядам кінуў у вочы супроціў яго сядзячаму таварышу Аўсю. Той паціснуў плячыма і змаўчаў.

— Чаму няйначай Платону?—раптам запытаў Платон,—ласьне я менш заняты за цябе? Хай скажуць таварышы. Ды да гэтага яшчэ, маё дамашніе становішча, як табе ведама... Бацька адправіўся ў абоз, а дома адна старая маці... Жнітво падасьпела...

Прыежджы таварыш чэрства паглядзеў на Платона, кіўнуў галавою і сказаў:

— Таварыш! Нам няма чаго чапляцца за розныя прычыны. Сям'я, дамашніе становішча—гэта буржуйныя забабоны, з якімі нам не належыць лічыцца. Рэвалюцыя вышэй усяго. Калі вы шчыры рэвалюцыянэр, вы не павінны былі-бы...

— Так, я шчыры рэвалюцыянэр!—узынятым ад крыўды голасам выгукнуў Платон, перарваўшы дакорлівы монолёт прыежджага таварыша;—маю шчырасць можа кожны з таварышоў засьведчыць. Я цэлы год працаваў падпольна, соткі разоў быў на валасочку ад съмерці. А ў гэты час бацькі бяз хлеба сядзелі. І сам я ня меў каліва дапамогі. А другія ў той час лаўнікамі служылі ў палякоў... Вы абмыляецца, таварыш, калі кажаце так...

Ніхто нічога ня мог адказаць Платону на гэтыя яго слова. „Другія лаўнікамі служылі”—то адносілася да Тамаша, які пачырванеў на твары ад гэтих Платонавых слоў. А прыежджы таварыш бачыў па мінах многіх, што яны хоць маўчаць, але спагадаюць Платону. За свой няўтральнымі выказ ён адчуваў нейкую няёмкасць. Яму ўжо хацелася выкупіць сваю віну адказам мобілізаваць Платона, замяніўшы яго другім. І ён задумаўся, як ямчэй зрабіць адыход ад сваіх слоў.

— Ды ўжо, калі гэтак, я гатоў,—паслья некаторай маўчанкі праказаў Платон, перабіўшы думку прыежджага таварыша.—Я ніколі ня здраджаў тэй справе, якой больш дзесяці гадоў шчыра служу, і ня здра-а-джу-у. Патрэбен ёй—бярэце. І думаць, нават, не дазволю нікому гэтага. Я згодзен ехаць! Думаю, што і Лукаш Цяўе зробіць тое самае.

Каб зъмягчыць настрой, таварыш з павету сказаў:

— Таварыш Гічка! Пэўна, калі ваша гэткае становішча—бязумоўна вам трэба засташца на месцы. Вас могуць замяніць другія. Я тут мала знаю ваша становішча.

— Нне-э! Ужо няма чаго далей зацягваць: я еду! Вось пайду зъбяруся й прыду.

Дэмонастрацыя Платона перабіла далейшыя гутаркі. Так ужо склалася становішча, што нельга было ні пярэчыць разэнню Платона, ні адмяніць мобілізацыю. Трэ' было спыніцца на tym, што ёсьць—і нарада на tym спынілася.

Платон з Лукашом пакінулі рэўком і пасьпяшылі да хаты. На вуліцы цымнела.

## VI.

„Як у клетцы б'еца птушка, так мусіць біцца ў гушчы жыцьцёвае будзёншчыны чалавечасумленьне. Агонь рэволюцыі, які паліць усё на сваім шляху, пакуль не расплаўляе яе. Закаранелая, чарствая—яна пляміць яскравыя галы праменных пазываў. Колькі гэтай будзёншчыны сабралося ў людзкой душы за часы векавое няволі! Колькі агню, якога прыску патрабуецца на тое, каб яе спаліць нашчэнт і абмыць чалавечасумленьне нутро ад тоўстага пласту яе атрутнага пылу. Буйны повей вогненай буры змыў пакуль павярхоўны наслой яе, а там, у нутры нашым, яшчэ многа-многа засталося падонкаў мінулага. Мне сэрца баліць, калі я чую хоць-бы ад Тамаша ці ад гэтага прыежджага таварыша іхня слова. Яны не разважаюць так, як то трэба было-бы новаму, апаленаму рэволюцыі ваяку, а ўсё з погляду акружаочага жыцьця. Буржуйныя забабоны! Дзе трэба, а дзе ня трэба пікуюць іх і думаюць, што ў гэтых захаваны ўвесь сэкрэт справы...“

Уваходзячы ў гушчу думак усё глыбей ды глыбей, Платон не зауважыў, як апынуўся каля хаты. Аб тым, што абяцаў мацеры зайсьці заладзіць назаўтра жанцоў, ён забыў суйздром. Яго непакоіла за мацеру. „А што, калі бацька пра будзе там тыдняў са два? А што, калі, крый чаго, ды няшчасце якое здарыцца?“—разважаў Платон, міжвольна прыпініўшыся ў сваім двары. „Добра-б было, каб мне скора вярнуцца! А то ўсяк можа быць. Увойдзеш у працу—і ніяк нельга будзе кінуць яе... Не паехаць-бы? Не—гэтага нельга дазволіць. Немажліва пакінуць бязълюдным месца, дзе патрэбна замацоўваць уладу. Запрауды, нас тут досьць і пяці чалавек. Адчыняюцца новыя абшары, сьвежыя, патрабуючыя многа сіл і працы. Вядома, не паехалі-б знарок за людзьмі, каб ня экстрэнная патрэбнасць іх. Так! Трэба ехаць! Я мушу ехаць! Не паеду я, другі—як-же тады быць?“.

Платон рашуча ўвайшоў у хату. Маці ляжала на палку ў запечку й паціху стагнала. На прыпечку съвірэла газынічка.

— Што з вамі, маці?—палахліва запытаў Платон.

Юзя енкнула мацней і зацяжным, перарыўным голасам адказала:

— О-ох, сынок! Вельмі моцна ў баку закалола. Якраз на змроку пачула; перш ціха, зылёгку, а пасля ўсё горай і горай, а зараз—слова сказаць трудна... Скажы-ы, Платонка,—перайшла яна на другое,—ты ня стрэуся з Макаром Плеўкаю? То-о-лечкі вышаў. Ізноў прыходзіў па справе з агародамі...

Прасіў перадаць табе, што ён аддзякуе, калі толькі ты зробіш што-колечы, каб ён мог яго напалову зжаць...

— Ах, як ён мне надаеў, гэты Макар!—злосна выляяўся Платон.—Што ён думае, пэўна, што я гандлюю савецкім правам! Бессаромны-ы! Лай-дак! Абабраў беднага чалавека і думае, што па галоўцы яго буду гладзіць...

— Казаў, ведаеш, Макар, бач,—асьведамляла Юзя сына, енчачы,—што ён ужо перагаварваў з Ладымерам Цэўкаю... Той, кажа, згадзіўся...

— Усе-э яны гэткія... Цэўкі, Брушкі-ы... Назо-ала. Момантам карыстаюцца—ня болей! А яшчэ дым пускаюць у во-чы аб сваёй рэвалюцыйнасці...

Платон падышоў да вакна, паглядзеў на двор, памаўчаўши крыху, паслья спакойлівым голасам звяярнуўся да мацеры:

— Матка! Ведаецце што? Я мушу сёньня ехаць у павет. Няйначай. Пастаноўлена. Вы ўжо тут як-небудзь дайце знаць гэтым жанком, каб прышлі жаць, хоць пазаўтра. А я буду пра-сіць Тамаша—хай пасобіць звяясьці. Ён павінен гэта зрабіць... Ды, я думаю, бацька прыедзе хутка...

Выслухаўши сына, Юзя разгорнілася, завойкала часцей і пачала наракаць на Платона:

— Як табе ня сорамна, сынок... пакідаць мяне адну ды хворую... Што ты сабе думаеш... Няўжо-б ты ня вытрываў на гэты раз?.. Няхай-бы без цябе абмінулі... А каб то ня было цябе, што-б тады рабілі? Эх, Платонка, і ня сорам табе рабіць так? Гэта-ж людзям на пасьмешышча будзе. Скажуць: мацеру адну пакінуў уміраць, а сам усё з гэтаю рэвалюцыяй... Адумайся, апамятайся...

Апошнія слова Юзі перайшлі ў балочы зацяжны енк. Платон, слухаючы яе, ня меў мажлівасці ўседзець на месцы і пачаў тупаць па хаце. Ён ня ведаў, чым сучешышца маці, чым даць ёй зразумець пераважнасць спраў рэвалюцыі над справамі сям'і. Побач з гэтым перад ім мігнула думка, ці не ўзваліць віну на ўвесь рэйком, які ня прыняў на ўвагу яго сямейнае становішча, але тут Платон баяўся зыйсьці з рэвалю-цыйнага разумення пытаньняў. Яму здавалася, што рэволю-цыянэр не павінен мець жаднае спагады. Усё, што побач рэво-люцыі, то бязумоўна ніжэй яе па значнасці. Так Платон думаў праз доўгі час свайго съядомага жыцця. Дзеля рэвалюцыі ён афяраваў пачуцьцём кахрання, пакінуўши без адказу просьбу кахранай дзяўчыны не выяжджаць на падпольную працу пры немцах. Дзеля ідэі рэвалюцыі ён забываў бацькоў, ня ведаючы, як і што яны жывуць, як іх становішча пад палякамі. З гэт-кім-жэ пачуцьцём Платон падаў сваё рашэнне ў рэйкоме ехаць

яму першаму. Але цяпер, калі прышоў дамоў, каб сабрацца ў дарогу, і застаў хворую маці адну-адзіноткую ў хаце; цяпер, калі ў мухах болю старая застаецца бяз нікога, хто-б правёў яе можа на съмерць, — цяпер Платон мусіў крануцца ў непарушнасці сваіх думак. Набягалі навеі сумненіня, зявілася хаценьне знайсьці ту ю ці іншую аслабнасць у пазывах свайго парашэння ехаць. „А мо’ й назаўтра застацца? Няўжо нельга прапусьціць і аднай ночы? Часта-ж бывае, што пры зборах трацяцца цэлыя дні. А ўсё-ж становішча вытрымоўвае, як-бы чакае. Ніхто ня кажа, што так добра; гэта вада, гэта недастача. Але бяз гэтага ня мінае. Ну, дазволіць, што я загадзя адзнаў гэта і не павінен-бы быў папускаць съядома. Дык бываюць увагі на ўсё. Бываюць сур’ёзныя ўвагі. Вось гэткая ўвага стала й перада мною. Хто можа сказаць, што мною кіруюць буржуйныя забабоны? Хто асьмеліца западозрыць мяне ў няшчырай адданасці справе рэволюцыі?“

Усё гусьцей і гусьцей апляталі Платона гэткія думкі. Зацягвалі ў сябе, як дрыгва, зачынялі яснасць сузнання.

Маці ня сціхала балюча, а ўсё зацяжней ды зацяжней войкаць і ўздыхаць; штосьці неразборна выказвала да яго, а Платон ня чуў. Яго сувідравала пытаньне: што сказаць мацеры, чым суцешыць яе і як апраўдаць свой ад’езд.

— Плато-он!—раптам пачуў ён у дваровым вакне.

То быў Лукаш Цяўе...

Платон раптам азірнуўся да вакна і, забыўшыся аба ўсім, што думаў, адказаў:

— Я! Іду вось!

І тут-жа адзеўся ды намеруўся йсьці. Але, зрабіўши колькі кроакаў да дзівярэй, Платон вярнуўся, падышоў да мацеры, зазірнуў ёй у твар і, бачачы, што яна нібы суцешылася крыху, падумаў: „Авось, можа ды ёй лягчэй стане. Заскочу да Глытваў і папрашу каго-кольвечы зайсьці пераначваць“. Падумаў так і вышаў з хаты. Газыніцу аставіў гарэць.

— Лукаш,—пазваў ён таварыша.

— Я тут!—азваўся Лукаш.

— Пачакай толькі крыху, я яшчэ...—папрасіў Платон і, стаўшы на прызьбе, прытуліўся вухам да вакна.

— Чаго ты прыслухоўваешся?—запытаў Платона Лукаш.

— Маці, брат, мая вельмі моцна занядужала; я, вось, слухаю, ці...

— Як! Калі?—пацікавіўся Лукаш.

— Сённека... Я прышоў з рэўкому і застаў яе лежачы...  
А тут яшчэ бацькі няма ўдому і я ня ведаю...

— Дык чаму́-ж ты так настайваў, каб ехаць? Як-жа ты кінеш мацеру адну? Ці-ж-бы Тамаш, або Паўлусь, або Бэрка не паехалі?

Платон памаўчаў, стоячы на месцы: штосьці трымала яго ў двары, як прыкаваўшы да зямлі.

— Я й сам ня ведаю, што рабіць,—спусьціўшы колькі часу, сказаў Платон.—Не паехаць—здрадзіш рэвалюцыі, нарушыш дысцыпліну і... бачыш, як думаюць другія. А паехаць—можаш мацеру пахаваць.... Каб то ведаў, што ня так съпешна—пераначаваў-бы і заўтра...

— А мо' ёсьць каго папрасіць, каб пасядзелі каля мацеры?—спагадваў далей Лукаш Платону.

— Няма такіх... Вось хіба адны Глытвы; я ўжо думаў зайсьці да іх... Хадзем...

Яны вышлі з двара і павярнулі направа. На вуліцы было ціха. Толькі ў рэдкіх хатах сьвірэў агоньчык; большасць мяшчан спалі, каб заўтра з раніцы йсьці на жнітво. Дзесь у канцы вуліцы брашчэла варта й сьвістаў сьвісьцёл патруля.

Платон з Лукашом моўчкі прайшлі невялічкі кусок, мінуўшы хат са тры.

— Чакай, Лукаш, я зайду да Глытваў: яшчэ ня съпяць,—папрасіў Платон таварыша, супыніўшыся ля чацвертае хаты.

Лукаш прысеў на прызьбе, а Платон пашоў у двор.

— Я скора,—падаў з двара Платон і стукнуў дзвіярыма. Лукаш падняўся з прызьбы і адыйшоў на вуліцу.

„Цікавы, усё-ж, гэты Платон“,—разважаў ён, уваходзячы ў становішча таварыша,—„Гэткае заблытане становішча ў хаце, а рвецца, першым пражэцца адгукнуцца на прызыў. Вось дык натура! Пашукаць! Не раўня гэтым нашым... Каб гэткіх ды больш! Го!.. Тады-б можна было съвет перавярнуць. Столікі пэнту, адваті! Мне—дык праста пазавідаць...

Лукаш прашоў некалькі разоў каля хаты Глытваў і зноў намеруўся прысесці на прызьбе, як раптам пачуў:

— Лукаш?

— Я!—адгукнуўся Лукаш, рушыўшы йсьці.

— Дык едзем, брат. Прузына Глытвіха згадзілася даглядзець мацеру,—заспакоеным тонам выказаў Платон.—Добрая, ведаеш, людзі, гэтыя Глытвы. Ніякія сваякі—а заўсёды адгукнуцца, калі трэба.

Яны съпешным крокам пашлі ўздоўж вуліцы.

Якраз каля рэйкуму Платон з Лукашом спаткалі Яўхіма. У цемнаце ночы ён пазнаў іх і абазваў:

— Таварыш Платон! Таварыш Лукаш! Гэта вы?

— Мы,—адказаў Лукаш,—а ў чым справа?

— Я съпяшу па вас. Ужо прачакаліся. З паўгадзіны, як коні гатовы...

— Прачакаліся—а! Пасьпеюць,—адказаў Платон.

Усе ўтраіх пашлі ў рэйком. Слабое съятло ў вокнах быўшай мяшчанская управы, а цяпер рэвалюцыйнага кутка мястечка, клала съятляны нарыс вакна на паламаныя платы гародчыку, захопліваючы краем нішае шыбы зад драбін. Раз-по-разу мігалася між вакна чалавечая ценъ.

— Падводчык ужо нарыхтаваўся якраз,—выказаўся Яўхім, калі яны падышлі да рэйкуму,—і ў канцылярию ня хоча зайдыці; неадступна стаіць ля каня ды вас чакае.

Яны прашлі між нявысокага росту ў зімовай шапцы й паўщубку, з пугаю ў руках, чалавека, які штосьці парадковаў на возе.

— Ці ня вы паедзеце са мною?—запытаў ён, калі яны прайшли ў двор і сталі паднімацца на ганак.

— Зараз, зараз,—адазваўся Яўхім і прачыніў у рэйком дзверы.

У рэйкоме Платон з Лукашом засталі толькі прыежджага таварыша з Тамашом. Прыйежджы сядзеў пры стале на зэдліку, а Тамаш патупваў па хаце. Чутно было знадворку, як яны вялі аб нечым гарачую гутарку між сабою, але перарвалі яе ў ту ю хвілю, калі прачыніліся дзверы.

— Ну, вось і гатова. Зараз можна ехаць,—сустрэў увайшоўшых Платона, Лукаша, Яўхіма Тамаш.—А мы ўжо тут прачакаліся; думалі, што вы ня прыдзеце,—дадаў ён.

— Дарэмна думалі,—адказаў Платон.

— Ды не бяз рацыі,—уставіў Лукаш.—Платону зусім нельга ехаць?

— Чаму?—зацікавіўся прыежджы таварыш.

— А таму, што яго маці зусім хворая. На добры лад яго трэ' было-бы замяніць другім. Я ня ведаю, чаму гэта ён так упарт...

— Выбачай, Лукаш,—пераняў Лукаша Платон:—раз ужо ўсё вырашана—значыць годзе. Рэвалюцыя не павінна цярпець ад того, што ў мяне баліць што, або ў сям'і якое няшчасціе; мы мусім аддавацца ёй да апошняй мажлівасці.

— Я ведаю, толькі... у нас можна абысьціся. Каб то які раптоўны выпадак, калі ўсім трэба становіцца пад ружжо, тады, я разумею, не павінна быць ніякіх адгворак... А ў нас справа йдзе ўсяго аб двух таварышох, каторых якраз ёсьць мажлівасць выбраць апрача цябе...

— Не, годзе, Лукаш,—настойчыва прамовіў Платон,—ты не разумееш становішча. Тут патрэбны людзі, не як людзі, а найболей сталыя, цвёрдыя й шчырыя рэволюцыянэры. Хто ня можа растацца з самотным жыцьцём, з яго патрэбамі, той не патрэбен на адказным месцы. Кожны момант ён можа здрадзіць і ад гэтага пацерпіць агульная справа. Вось што, таварышы!—абярнуўся Платон да ўсіх,—я толькі аднаго прашу: няхай рэўком дапаможа маёй мацеры, калі з ёю будзе кепска. Хоць пакуль бацька вернецца з абозу.

— Тамаш, гэта я даручаю табе!—абярнуўся прыежджы таварыш да Тамаша.—Рэўком павінен узяць апеку над мацераю таварыша Гічкі. Таксама павінны пасобіць і бацьком таварыша Лукаша. На тваю, Тамаш, адпаведнасьць... А цяпер—пойдзем, хлопцы. Ужо позна, а нам трэба раніцаю быць у павеце.

Усе разам рушылі ў дзъверы.

## VII.

У павеце Платон дастаў назначэнье ў Горадню. Некалькі разоў комітэт партыі агаварваў яго кандыдатуру, то мeraчыся даць працу ў валаенным размаху, то ў павятовым. Перш пастанавіў быў паслаць Платона ў Слонім, разам з Лукашом, а пасля гэта перарашиў і спыніўся на Горадні. Недастача работнікаў з аднаго боку і вялікая патрэба ў іх—з другога, заставілі комітэт пашкадаваць Платона для павету. Ды к гэтаму яшчэ прывёзшы яго таварыш даў пахвальны водзыў аб Платоне, як разумным чалавеку і, галоўнае, як шчырым рэволюцыянэру, падданым комунізму таварышу. Атрымаўшы гэта назначэнье на другі дзень па прыезьдзе ў павет, Платон, быў вельмі палешчан гэтым высокім давер'ем да сябе з боку вышэйшае ўстановы партыі. Думкі й клопат аб хворай мацеры, з якімі ён выяжджаў і аб чым нясупынна паведваў ехаўшым з ім таварышом, разрэдзіліся, аслабелі ў сваёй наружнасьці і пачалі згладжвацца ў гострасці. Платону сталі малявацца розныя пляны яго наступнай работы, зарайліся вялікія казачныя самазаданыні. Горадня, з губэрскім размахам работы, новая, амаль непачатая глеба для рэволюцыйнага будаўніцтва, самы харектар яго ў гарадзкіх абставінах—узнімалі Платона да натхненія. Ужо ня было ніякага сумненія ў сваіх сілах і здольнасьці. Шырокое поле абяцала выявіцца ўсёй яго шчырасці, усюму пэнту й гарачнасьці, для якіх малы быў разъмер mestачковая працы. Платон з усёю палкасцю хапіўся за сваё назначэнне, цешыўся і разам баяўся,

каб якія-кольвечы староньня выпадкі не паперашкодзілі яму ажыцьцёвіць яго.

З гэтае прычыны Платон на другі дзень паслья пастановы комітэту ня дбаў ні аб чым, толькі-б хутчэй выбраць усе належныя паперы і рушыцца ў дарогу. Ня сънедаўшы, паслья маласоннай, патрачанай на разважаньне й плянаваньне прадстаячае працы, але памятнай для яго ночы, Платон пабег у комітэт за мандатам. Каля дзъвюх гадзін прамарудзіў там, пакуль сабраў патрэбныя подпісы. Паслья з мандатам пайшоў за харчамі й грашамі на дарогу. Дзеля гэтага таксама змарнаў каля трох гадзін. Утаміся, аслаб, пазлаваў на многіх і з многімі паагрызаўся.

Паслья свайго назначэнья, Платон яшчэ шчырэй пачаў глядзець на абавязкі рэволюцыянэра і каразылівей адносіца да іх. Калі раніцай ён і мог дапусьціць некаторую нясьпешнасць, то цяпер яму кожная хвіліна, кожны міг важыліся на кошт золата. Чакаючы подпісу мандату ў канцылярыі комітэту, ці просячы выдачы харчоў, гневаўся на кожнага таварыша, хто не паягонаму варушыўся за работаю. Дынамічнасць, рухавасць, якія даходзілі ў яго да нэрвовасці, Платон хацеў-бы перадаць кожнаму, з кім даводзілася яму мець справу. Ён разылічваў ноччу, што яму прыдзецца патраціць на выбарку дакумэнтаў і ўсяго іншага для камандзіроўкі, ну, гадзін дзьве—ня болей. А тут аказалася страта цэлага дню! Гэта вельмі абурыла яго. Платон не хацеў супакоіцца і казаў сам сабе: „Ну, я ня так наладжу работу ў сябе! Яна пойдзе ў маім ведамстве, як машына. Дзе што намерыцца мітрэнжыць яе ход—агнём тое выпеку. Тут мусіць быць рэволюцыйная рашучасць і жалезная настойнасць“...

Гэту сваю самаўцеху Платон пераліў у настойную рашучасць, калі выведаў на станцыі чыгункі, што прапусьціў цягнік, з якім меўся ехаць. Ён адыйшоў з эшалонам чырвонаармейцаў якраз у той час, калі Платон тырчэў за харчамі. „Навошта яны былі мне!“—наракнуў Платон сам на сябе. „Гэта-ж—ах! Шкурніцтвам пахне! Нельга дараваць мне гэтага... Сказаць сорамна! Там кожная хвіліна дзесяткі жыцьцяў каштую, а я тут за кавалак хлеба й фунт цукру дні трачу. Навошта ўсё гэта? Нашто тая валакіта? Два дні чакаць! Два дні—гэта-ж вечнасць!.. Ці-ж магчыму я іх так карысна ўжыць, як то-б я зрабіў у Горадні?“

Ад ахапіўшай яго зласьлівасці Платон ня мог крануцца з месца і з гадзіну стаяў на станцыі. Глядзеў то ў адзін, то ў другі канец чыгункі, кідаў узоркі за лес, за горы, зъмярай запасныя пуці—усё шукаючы цягніка, ці хоць-бы дыму,

які-б съведчыў, што гэты цягнік дзе-кольвечы гатуецца да адходу. Некалькі разоў дапаўняўся ў камэндата станцыі, ці прауда, што праз дзень толькі выйдзе чародны поезд. Зъмяраў у думках адлегласць да Горадні, думаючы пра коні... У гэткім неспакойлівым, парушаочым настроі Платон адышоў ад усяго на съвеце: як-бы ўвесь съвет жыў для яго ў Горадні—ня тэй, бач, што была на соткі вёрст ад яго, а ў тэй, дзе будзе ён наладжваць сваю рэволюцыйную працу. Каб у гэты момант хто асьмеліўся сказаць Платону, што адна асoba наогул мала пасобіць у справе супольнай творчасці, чымсьці ёсьць рэволюцыя, то ён знарок, насупроці філёзофіі марксизму, кричаў-бы настойна, што яго асoba, як шчырага рэволюцыянера, ня роўна другім. Сказаў-бы і падмацаваў гэта многімі прыкладамі з свайго багатага жыцця.

К вечару, спусьціўшы гадзіны тры пасцяля звароту са станцыі, Платон патрошку супакоіўся. Усёроўна яго абурэнныні трапіліся задарма, як гаснуць іскры ў паветры. Колькі ня злуй, колькі ня нэрвуй—цягнік пойдзе толькі на другі дзень. Як-жа быць з гэтым часам?—выявіў сабе Платон пасьпелую ўнутры, падбіваўшую яго на абурэнне думку. І толькі крануўся таго, як яму будзе правясьці вольны да ад'езду час, як раптам, быццам хтось жывасілам яму паднёс гэта, Платон ахапіўся ўспамінамі аб хворай мацеры ўдому. Ён здрыгануўся ад гэтае балючае раптоўнасьці, хапіўся рукамі за голаў і чуць ня ўскрыкнуў—ні-то ад сполаху за лёс мацеры, ні-то ад радасці, што ў яго асталося столькі вольнага часу, каб можна было й наведаць яе. Як і што сталася з мацераю за гэтыя два дні? Ці выздаравела яна, ці яшчэ ляжыць хвораю? Калі ляжыць, то як там са жнівом? Пэўна жыта перасьпела, паклалася ды травіцца гавядоў? Каб-жа бацька вярнуўся, то яшчэ-б поўбяды, а то можа і яго няма. Што-ж тады яна будзе рабіць? Ні астаўща ўдому, ні ехаць?

Гэтыя трывожныя пытаныні вострымі мячамі праразалі Платонаву душу, як расплаўленае жалеза, капелькамі падалі ў яго сэрца. Хвіля ад хвілі ён трапятаўся ўсёй істотаю ад нейкага балючага ўздрыгу, натужваў думкі, кідаючы іх праз дваццацёх пяці вярстовую адлегласць у сваё мястэчка і ловячы выабражэннем выгляд вобразу свае мацеры. А поруч з гэтым настойная, неўкантактоўная прага, якнайхутчэй апынуцца каля яе, гнала яго ў дарогу. Платону ня йшло ў голаў ні аб ядзе, ні аб некаторых яшчэ нявырашаных справах, звязаных з яго назначэннем. Пасьпяшаючы, як перад трывогаю якою, ён аднёс паёк, атрыманы на дарогу, да Лукаша і, ня хочучы пытацца падводы, пехам пусьціўся да хаты.

\* \* \*

Платон ня йшоў, а бег усю дарогу. Не аглядаўся назад, ня лічыў слупоў ад тэлеграфу. Уваходзіў у ляскі й пералескі, не прымічаў ні ценю, ні дрэўцаў. Спатыкаў фурманкі ці пешаходаў, не заўважваў бадай іх. Вёскі, якія стаялі пры гасцінцы, не разъбіраліся ім. Праз увесь час, пачынаючы з павету, Платон бачыў перад сабою жоўты пясоначак ці засохшую гліну гасцінцу. Апусьціўши вочы, ён выбіраў гладчэйшыя мясціны і, як заведзены калаўротак, мянціў нагамі. Тулавам падаваўся ўперад і матаў праваю рукою, як-бы разганяючы паветра, каб лягчэй было йсьці, каб скараціць яго. Часта дыхаў, але ўсё яшчэ недаволіўся скорасцю хады. Платон глядзеў на час, і яму кожная хвіліна здавалася днём, а то й больш.

Прашоўши палову дарогі, ён страціў каля дзьвюх гадзін, а яму здавалася, што дарога адняла ў яго больш за паўдня. А чым бліжэй падыходзіў да свайго мястэчка, тым час здаваўся даўжэйшым, і руплівасць узмацоўвалася. Пачынала пакольваць у баку і тысячамі іголак парола ў пяткі ног; па скронях твару беглі рагі поту, убіраючы ў сябе пыл і робячы брудныя пасачкі на шчоках. Але Платон не зважаў, ды ня мог ён зважаць, бо ўсе думкі прыбрала да сябе хада, і ім ня было маўлівасці адварнуцца на другое. Уперадзе яго, як маглі захапіць апушчаныя пад простым кутом вочы, стаяў вобраз мацеры, цёмны, нявыразны, які бег ад яго, уцякаў і, уцякаючы, цягнуў яго за сабою.

Толькі на краі свайго мястэчка, пры карчме Міселя, а шэрай гадзіне Платон адняў ад зямлі вочы і агледзеўся, дзе й што ён. Тое, што нарэшце ён быў дома, зусім недалёчка ад хаты, усё-ж не завесяліла яго і ня спыніла ў разгоне. Платон съпяшыў роўным тэмпам, дзівячы стрэчных мяшчан.

У пяць хвілін ён перайшоў Прадоўжную вуліцу і апынуўся каля хаты. Павярнуў у двор, акінуў яго поглядам, шукаючы адзнакаў бацькавага прыезду, і, не знайшоўши іх, зразу-ж спусьціў гэта з думак і кінуўся ў дзіверы.

Ужо ў сенцах Платон пачуў ажыўленую гутарку ў хаце. Яго сэрца забілася мацней і балючай; ахапіў жар; зарайліся страшныя мыслі. „Ці не якое няшчасце з мацерай?“—мігам устала перад ім вострае жудаснае запытанье. Ён ня чуў, як адчыніў дзіверы ў хату і пераступіў парог.

— Вось і Платон! Якраз у пору!—сустрэў яго голас Кандрата Плота.—А маці ўжо думала, што ты й не наведаеш.

Некалькі жаночых галасоў падмацавалі яго слова.

— Чаму, што?—запытаў Платон, шукаючы вачыма маці.

---

---

Юзя, якая сядзела на палку ўзапечку, раптам загаласіла наўзрыд.

— Мама, мама, чаго вы? У чым рэч? Вам цяжка? Вы... Даруйце, што не застаўся, я мусіў ехаць, я павінен быў ехаць... — кінуўся яе суцяшаць Платон.

— Платонка-а мой, сынок мой. Мне нічога, я буду жыва... Але... На-ашага бацькі-ы няма ўжо-о. Памёр пад Ваўка-выскам ад тыфусу... Вось Кандрат сам бачыў... Што-ж я цяпер буду адна рабіць?.. Хоць ты ня едзь, хоць ты... Нашто табе больш за ўсіх...

Юзя не магла выгаварыць і апусьцілася на пол, стукнуўшыся моцна локцем аб печ.

Платон ня мог падтрымаць яе. Цяжкая жаласць раптам спараліжавала ўсе яго сілы. Ён апусьціў моўкі голаў і спагадліва праказаў:

— Вось табе й раз!

---

## ТРЭСКІ НА ХВАЛЯХ.

### I.

У канцылярыі Вікурскага іспалкому, падзеленай на дзьве палавінкі, таўклося процьма людзей. Адны забеглі выясньніць справу з падаткам, другія зашлі папрасіць у прадсядацеля дроў, трэція наведаліся за дапамогаю, а некаторыя так, праста сабе, зашлі. Гамонка дзелавітая, просьбы са съязамі на вачох, спречкі, выкрыкі ўмольныя, ласкавыя слова знароочыста „прыніжаных“ напаўнялі дзьве невялікія каморкі, брудныя, з разьбітымі вокнамі, неапаленыя, з пащарпанымі, замурзанымі абоямі. Некаторыя з прышоўшых выказвалі сябе съмелымі і вялі гутаркі са служачымі іспалкому развязна, за панібрата; другія ж, па старому звычаю, чулі сябе ў іспалкоме, як-бы ў якой канцылярыі царскае воласьці, або становога, і падыходзілі да сталоў дзелаводаў ці загадчыка аддзелу з нейкаю палахлівую асьцярогаю, з аглядкамі навакол і назад, з падазронасцю.

У дзвёх каморках, якія складалі канцылярию іспалкому і разам чуць ня ўсе аддзелы, за вылучэннем „габінету“ прадсядацеля і „габінету“ ваянкома, стаяла па куткох каля шасьці сталоў. На кожным стала ляжала па некалькі „спраў“ у сініх і жоўтых вокладках, вылупленых у памёршых канцылярыях старога ладу. У суседстве з справамі стаялі разнаколерныя чарнільніцы з невялічкім запасам вадзяністага чарніла. Добрая колькасць гэтага чарніла апынулася напаверсе сталоў, размаляваўшы іх большымі і меншымі плямкамі. Але й таго запасу, які меўся ў бутэльках, для дзелаводаў і для загадчыкаў аддзеламі было даволі. Яны спакойна раз-по-разу мачалі асадкамі ў пляшачкі, прыгінаючы іх набок, каб больш насыціць пёрка, і з перабоямі між гаворкаю выводзілі нямудрыя запісы на кавалачках рознага сорту і гатунку паперы. Часта, абмачыўшы пёрка, яны й не дакраналіся да паперы, а, гаворачы з просьбітамі, хвілінамі трymалі асадкі напагатове да пісання, а потым мачалі іх зноў у чарнілы.

Ды, запрауды, куды там было да спакойлівае пісаніны, калі нельга было вольна ўздыхнуць ад людзей, якія ўсё пра-

сілі й пыталі. Здавалася, з нецярплівасьцю можна было многіх выляць за назойлівасьць і ачамернае прыставанье, можна было са многімі пасварыцца. Але гэта ня было навінаю для іспалкомцаў. Штодня, праз паўтара гады, ад часу палякоў у іспалкоме панаваў настаяшчы кірмаш. На ўсю воласьць трэ' было раздаваць прыказы, кіраваць зямельнаю, лясною, працоўнаю справамі, судзіць, радзіць, памагаць, уладаваць, наводзіць парадак і ўмацоўваць савецкую ўладу. І з усіх канцоў воласьці з яе мядзьевежых куткоў накіроўвалі за разъяснянем кожнага пытання ў іспалком.

Як толькі пачыналася раніца, ужо не зачыняліся дзвіверы; мэрэм на станцыі—яны хадуном хадзілі ўзад і наперад, з прычыны чаго бясконца стаяў стук і бразганіна. У іспалком ехалі ахвотна і съмела, а таму кожная маленкая, зусім нязначная справа, адвозілася у яго на агавор. Чаго-ж! Свае людзі, бяз крику, пасуседзку могуць усё абсудзіць і вырашыць. Ды ня толькі заяжджалі з простымі пытаннямі, а, нават, так, бяздай-рацыі, заходзіла ў іспалком штодня шмат людзей, найбольш мяшчан-вікураўцаў, якія любілі парадзіцца аб розных пытаннях свайго куту і аб навінах у съвеце. Іспалкомцы, хоць і комуністыя ў большасьці, але свае людзі, выгадаваныя на вачох,—чаго-ж іх сароміцца ці баяцца? Ня выжануць. І кожнага дню паміж дзелавымі заежджымі было шмат праста зайшоўшых. Іх ужо можна было адметіць па нядбайнаму, спайкойліваму выглядзу твару, па шырокаму выказанай суседкасьці. Многа з гэткіх праз частае наведванье пазналіся з унутранымі распарадкамі іспалкому і часта падавалі туую ці іншую раду незнаёмым з нічым, рэдка ці ўпяршыню прыяджаўшым.

Сідор Браварка, адчыніўшы дзвіверы, зразу трапіў на аднаго з гэткіх дарадчыкаў і запытаў:

— Скажэце, дзе тут займаецца Андрэй Камель?

— А? Гэта загадчык асьветы? Вунь у тым куце. Прайдзеце. Каля яго, здаецца, менш усяго людзей, ён вас выслушае.

Сідор Браварка павёў носам у дымным згушчаным і злыёгка смуродным паветры, кіёнуў нездаволена галавою і павярнуў к паказанаму кутку. Гурток сялян, што перагароджваў тады дарогу, расступіўся, і ён вольна падышоў да стала, за якім сядзеў загадчык асьветы, Андрэй Камель.

— Здароў, колега!—прывітаў Сідор Браварка зьнянацку.

Андрэй Камель хутка адняў вочы ад нейкіх папераў, зьдзіўлены паглядзеў у твар Браваркі і адказаў:

— Якім гэта чынам? Вось дык не чакаў, брат, прызнацца! Калі прыехаў? Як надоўга? Што ў цябе новага чуваць? Як

здароў? — засыпаў Камель прыяцеля шэрагам запытаўшыся. І, не чакаючы, пакуль той пачне адказваць, абгледзеў навакол стала, мэрэм-бы чаго шукаючы. Паслья, спыніўшыся вачмі на паламаным нейкім зэдліку, праказаў да Сідора:

— Сядай і расказвай.

— Што, брат, расказваць! Ці варта гаварыць наогул?

— Чаму?

— Ды таму! Аб чым цяпер будзеш гаварыць? Уласна можна найсьці што-кольвецы цікавае... — Сідор матнуў недаверна рукою і яхідным возіркам абвёў канцылярю іспалкому. — Вось так, як гэта — усюды. Што ты будзеш казаць... Гніль, смурод, чад.. Эх, ня тое, брат, аб чым мы калісьці марылі! Помніце, колега?

Сідор дастаў з кішэні сярэбранны партабак, спрытным замахам пальцаў адчыніў яго і прыцугнуў да Андрэя. Гэты міжвольна падаўся да партабака ўсім целам і нясьмелала двумя пальцамі выняў чахучую надушаную папяросу.

— Бач, яшчэ маеш... Ня тое, як мы тут... Самасейку глумім.

— Да гэтага яшчэ не дайшло пакуль. І думаю, ня дойдзе. Трэба меркаваць, дарагі, каб не апынуцца пад абсацам вось гэтага тыпу... Вось трymаюся сяк-так. І не скажу, каб давялося цярпець, як другім.

— А цікава, бок, ты дзе цяперка устрэмлен? — пацікавіўся Андрэй.

— У прадкоме ў Проўску.

— Даўно ўжо?

— Ды вось, амаль не паўтара гады... Ці-ж ты не атрымаў майго ліста? Я-ж паведамляў цябе аб гэтым... Як вышаў з асьветы, дык зразу й паступіў ў прадком... І, знаеш, павязло: устроіўся добра. Ну, а ты тут?

— Як бачыш, усё тут. Важдаюся, брат, са шкрабамі ды з мяшчанамі. Па вуши працы. І, прызнацца, цікавай працы.

— Ай, кінь ужо ты з яе цікавасцю: ведаю я яе! Перанёс на сябе і трудавыя школы і двух-ступянёўку і... беларусізацыю... Пачуў увесе смак...

— Таварыш Камель, — перабіў Браварку якісь мяшчанін, не падыходзячы блізка да стала.

— А што, дзядзька?

— Вы там, таварыш, наказвалі, каб я зашоў да вас наkont майго хлопца. Вось я й прышоў. Вы, калі ласка, дазвольце мне вам усё разъясняць...

— Нічога, дзядзька... Я ўжо ўладзіў усё: я зазываў да сабе настаўніка й наказаў яму, каб другі раз ён без саюзу так не рабіў. Нічога, будзьце супакоены — справа залатвена.

— Дзякую, таварыш. Вельмі дзякую, а то мне столькі клопату паддаў ён, што...

Андрэй матнуў рукою і селянін замоўк, скінуўся перад ім і завярнуўся ад стала.

— Вось гэта табе цікава?—пасьмяяўся Сідор.—Ня ведаю, хіба ты зъяніўся, а як судзіць паранейшаму—то наўрад ці могуць цябе зацікаўляць гэткія справы... Трэба, наогул, адрачыся ад самога напалову, каб з цікавасцю аддацца гэткім справам... Я ня ведаю, як ты, ну, а я ўсё яшчэ не магу згадзіцца з усім гэтым.

— Што ты, Сідор, узапраўды? Здаецца-ж ты ня горай мяне жывеш, а...—вымавіў Андрэй і супыніўся, угледзеўши, што ў канцылярыю ўвайшлі настаўнік і настаўніца вікурскага школы.

— Я табе скажу: гэта ня тое, каб даводзілася дрэнна з матар'яльнага боку. Не! Галоўнае...

Настаўнік з настаўніцой, пасьмейваючыся над чымсьці, падышлі да стала і запанібрацкі павіталіся з Андрэем. Настаўнік абглядзеў навокал стала, каб найсьці на чым-колечы прысесці, і, ня ўгледзеўши нічога, пасьмяяўся:

— Хоць на падлозе... Патурэцкаму...

Сідор пахіліўся да настаўніка і, пазнаўши ў ім знаёмага—нават, калісьці таварыша, уставіў ад сябе:

— Цяпер не навіна: альбо пад сталом, або на стале.

Настаўнік, пакуль не зважаўши Сідора, цяпер глянуў яму ў твар і весела-зьдзіўлена завёў:

— Га-а! А вы-ж, Сідор Гарасімыч, якім чынам да нас?—і працягнуў яму руку.

Сідор падтрымаў працягнутую яму руку і адказаў:

— А вось у госьці заехаў. Няма бацькоў—пачастуюся ў сястры. Захацелася наведаць родны кут.

— Пазнейцеся: Марыля Слой, настаўніца вікураўскага вучылішча,—паказваючы рукою на настаўніцу, запрапанаваў Сідору настаўнік.

Сідор далікатна прыўстаў з зэдля, скінуўся крыху й пасцінуў ужо працягнутую насустрэч яму руку настаўніцы.

— Паўлюк, а ці-ж Марылі тав. Сідор ня ведае, што ты іх знаёміш?—зьдзіўлена запытаў Андрэй, паглядаючы пазьменна на кожнага з іх.

— Штосьці ня помню я,—адказаў Сідор.

Настаўніца ні-то ганорна, ні-то сарамяжка прапусьціла тварам лёгкую ўхмылку.

— Дзе там іх прыпомніш!—уставіў Паўлюк,—іх тут за час адсутнасці Сідора Гарасімыча з Вікур нарасло, як грыбоў. Дзявочае семя ўрадлівае.

— Ах, каб цябе, каб цябе... — настаўніца замахнулася на настаўніка рукою, але той спрытна ўхіліўся ад яе і ўголас зарагатаў.

Яго рогат зьвярнуў на сябе ўвагу многіх прысутных у іспалкоме, якія павярнулі головы ў іх бок. Андрэй з прычыны гэтага нездаволена кіўнуў галавою й хутка азірнуўся ўбок „габінэту“ прадсядцацеля. Сідор падмеціў асьцярожлівасць таварыша і прамовіў:

— Чаго азіраешся?

— Нічога... Так сабе... — уверыў Андрэй і тут-жা пачаў зьбіраць свае паперы. — Трэба зьбірацца да хаты. Заўтра будзе дзень. Усёроўна, сёньня ўжо ня будзе работы.

— А начальства не байшся? — пажартаваў Паўлюк.

— Трэба адважыцца на гэты раз.

— На гэты раз можа ўважыць. Ня так многа часу засталося да канца, — дадала Марыля.

— Ах, менш-бы яго яшчэ засталося, — яхідна праказаў Сідор і паглядзеў на загарак.

— Ну, пойдзем, колегі, — пазваў Андрэй.

— А куды? — запытаў Паўлюк...

— Падумаем...

Яны вышлі з іспалкому на двор і пашлі праз пляц кірункам да вуліцы.

— Што-ж, Андрэй, трэба будзе адмеціць прыезд Сідора Гарасімчы, — запрапанаваў Паўлюк.

— Так, добра-б было... Але дзе і як?

— Калі ласка, да нас заходзьце, — пазвала настаўніца.

— Вось добра, — сказаў Паўлюк, — згодны, Сідор Гарасімч? У Марылі Палікараўны зацішна й добра. Мы там заўсёды зьбіраемся. Можна й пагаварыць аб усім...

— Давайце, мне цікава разъведаць, як у вас тут жывецца, што чутно, які настрой ваш, — адказаў Сідор.

Як толькі яны вышлі на вуліцу, іх нагнаў настаўнік Плаха.

— А-а! Я дык ледзьве знайшоў вас, — выгукнуў ён, забягаючы ўсім наперад і па чарзе вітаючыся. — Мне цікава пабачыць Сідора... — Здароў, брат! Як і што ў цябе? Ці надоўга да нас?

— А вось, пагляджу, як спадабаецца... Спадабаецца больш — прабуду даўжэй, а не спадабаецца — хутка ўцяку, — адказаў Сідор.

— Гэ-э! У нас ня горай, як усюды, — падаў Плаха.

— Да горай ужо нідзе ня бывае. Усюды роўна — усюды горай. Адны парадкі — адны законы... Чаго тут шукаць лепшага!

— Пэўна! Праўду кажаш, браток,—згадзіўся Плаха, ня думаочы, да чаго кажа.

У гутарцы прыняла ўдзел уся кампанія. Але меней усіх выказваўся Андрэй. Таксама рэдка закідала слова й Марыля, якая больш слухала Сідора. Апошні, скора яна яго ўгледзела, паказаўся ёй дужа прыемным і прыгожым, і яго слова здаваліся ёй ад пачатку да канца праўдзівымі. Калючкі і ўпінкі ў Сідоравай гутарцы, пакіраваныя на савецкі лад і яго парадкі, падабаліся Марылі яшчэ й таму, што яна таксама не спагадала бальшавіком... На кожны выказ Сідора Марыля адказвала ўхмылкаю і лісьлівым зазіраньнем яму ў твар. Гэта, з свайго боку, заахвочвала Сідора на большую адкрытасць у сваёй гутарцы.

Гэтак гутарачы, яны прайшли ў канец усю вуліцу і павярнулі назад.

Ну, хіба цяпер разыдземся, а пасъля сыдземся зноў...  
калі не прагоняць, то ў Марылі Палікараўны,—парадзіў Сідор.

— Што вы, аброць вам на язык,—перапыніла Марыля.

— Добра, добра,—згадзіўся ад усіх Паўлюк.

Параўняўшыся з перавулкам, яны разышліся, хто куды.

## II.

Сідор Браварка прышоў да сястры на кватэру і, не застаўши нікога ў хаце, прысеў каля стала і пачаў выяўляць і пераверваць сам-на-сам першыя ўражаньні. Выгляд мястэчка, іспалком, яго таўкатурня, спатканьне з таварышамі, іх настрой съціслым шэрагам панясліся перад яго ваччу адно за другім. Пранясьліся перш нясустрымна, хутка, а пасъля, мэрэм-бы зрабілі паўкруг ублізу ад яго, павярнулі назад і зноў краунулі яго думкі. Пасъля, раптам зьніклі, даўшы месца мінульым адчуваньням. Перад Сідорам усталі вобразы яго студэнцкага жыцьця, гульні з паповымі і становога дочкимі, пачосткі, балі, вечарыны. Прамігнулі палкія лятуценіні, жаданьні і мары, якія выглядалі перад ім якімсьці раем. Тады, прыпомніу Сідор, многае, што абгаварвалі яны з Андрэем і Плахай, будавалі шмат съмелых плянаў. Вікуры ня мелі месца ў іх жыцьці. Пецияр-бург—вось дзе луналі іх думкі... Яны лічылі сябе вялікімі людзьмі, перад якімі ўсіх-бы вікурцаў спадалі шапкі. „Колькі часу таму? Многа, многа! Здаецца, цэлыя вякі! Ды страшнага якога часу, каторы пераламаў усе мае пляны, усе задумы перастроіў. Якія зьмены зрабіліся! Цяжка выабразіць! На ўсім і на ўсіх, як не паглядзі“,—прашаптаў Сідор сам да сябе.

Сідор прыўстаў з месца, паглядзеў у вакно, ці ня йдзе хто, каб не памяшаў соладкасці і заўзятасці яго думак, і

зноў адварнуўся ад вакна, але ўжо ня прысеў, а пачаў тупаць па хаце.

„Перамена на ўсім, адно толькі я астаюся тым самым, як і быў. Я адзін краплюся і стаю на сваім. І выстаю... Ды мала таго, што выстаю, а мушу і другіх прытрымаць на тым-же месцы. Бо што з таго, калі мне аднаму давядзеца займаць сваю позыцыю? У гэтым мала радасыці і мала карысьці... Важная карысьць—другіх утрымаць... Так, важная, але ці-ж хопіць сілы?.. Штосьці задалёка ўсё адышло... Дзіўлюся. Ці-то мне здаецца, ці запраўды яно так: мэрэм-бы і Андрэй зусім другім стаў. Відаць па ўсяму: патайны стаў, малагаворкі, падазроны... Няўжо і яго пераламала ўжо? За гэтая два з лішнім гады ці-ж мог ён адцурацца сваіх поглядаў—гэткіх цвёрдых, здавалася, і пераконаных?.. Цікава!.. Што ён выкажа далей? Трэба пацягнуць яго на адкрытую... Но штосьці ня верыцца, каб ён са шчырасыці казаў, што „работа цікавая“... Забачым... А шкода будзе, калі Андрэй паламаў погляды, шкода... А гэта можа стацца, бо жыцьцё ломіць... Ломіць упарты і крэпка. Паглядзець—падзвіцца! Узяць-бы і ў мяне на службе—ліха іх ведае: кожны стаў нейкім асобным і незразумелым. І чым далей, тым невыразнейшай становіцца кожнага душа... Але там—горад. Горад—то іншае: шум, рух, кіпятня... Дзіўней тое, што вось і ў гэткія куткі, як гэтая Вікуры, так шырока пралазіць ўсё. Чаго-б, здаецца, тут уважваць бальшавіцтва, а потым паглядзець—прывыкаюць. Повен іспалком мужыкоў; згодна ды спакойліва гутараць... як дома, як у суседа... А Андрэй кажа, што „работка цікавая“.

Сідор не зварачаў увагі на тое, што ў хаце было цёмна; ён разъмеранымі крокамі, пакідуваючы галавою, тупаў па хаце, малюючы розныя выкрутасы: то крыжы, то петлі, то ўскосныя фігуры. З вокан супроцьлежнага дому выпадалі пукі праменьняў і прабіваліся ў хату, кладучы ясны адбітак вокан на баку печы. Вуліцаю праходзілі людзі, скрыпячы па сънягу нагамі. Сідор, калі хто праходзіў, на хвілю прыпыняўся й міжвольна прыслушоўваўся, пакуль праходжы ня мінаў хаты. Пасля йзноў пачынаў хадзіць.

Гэтак ён пратупаў каля гадзіны. Нарэшце спыніўся, падышоў да стала і намерыўся прысесьці, але ў гэты момант пачуў стук дзьвярэй.

Праз хвілін пяць у хату ўвайшла гаспадыня, яго сястра Юста.

— Ці ёсьць хто ў хаце?—запытала яна ўпацёмку.

— Я, Юста, я ў хаце!—адказаў Сідор.

— Чаму-ж ты ўпацёмку сядзіш? Ласьне ня ведаеш, дзе запалкі?

— А хто іх ведае... я-ж яшчэ не агледзеўся...

Юста запаліла газыніцу.

— Ну, а дзе ты хаця сёньня быў?—пацікавілася Юста.

— Дзе... Вось у іспалком схадзіў да Андрэя; пасядзеў трохі там, пасъля прышлі настаўнікі і мы прайшліся крыху па вуліцы... Так дзень і мінуў.

— А мой Юрка ня прыходзіў часамі?

— Як я ў хаце—то не.

— Ах, на яго ліха, бадзяеца цалюткі дзень. Няўжо ён яшчэ справункаў сваіх ня скончыў? І ведае, што госьць дома, а сам, як цюцька, лётае дзесь... пэўна, таксама, забраўся дзе ў іспалком і сядзіць,—нездаволілася на мужа Юста.

— А ён у цябе наведвае іспалком?—зьдзіўлена запытаў Сідор.

— Так! Кожын дзень амаль сядзіць там. Назьбіраеца іх там мо' з дваццаць чалавек ды набяруць паўнюткія кашпукі тытуну і дурацца да поўначы. Ушалопаў, ведаеш, і не адчутиць.

— Няўжо яму падабаецца так іспалком?

— Ліха яго ведае! Бачыш, што так.

— І бальшавікоў ён любіць?—пацікавіўся Сідор.

— Ня кажа выразна, але, гутарачы, заўсёды іх хваліць,—адкрылася Юста.—Я ўжо яму кажу: „Што ты людзкае ў іх бачыш—пакінуў-бы хваліць іх“, а ён мне: „Як-ні-як, а нам пры бальшавікох лепей. Съмела сказаць усё можна, можна зямлі браць дарам, лесу дастаць можна... З усімі проста за „панібрата“.“

Сідор яхідна зас্তаяўся й сказаў да сястры:

— Бач, зусім нечакана і ты для сябе знайшла бальшавіка.

— Тота-ж, але! Ліха яго ведае! Некалі, як быццам-бы й ня любіў іх, а цяпер вось перамяніўся. Ды ня толькі ён адзін... Амаль не палова нашай вуліцы так... З другіх вуліц—дык ёсьць колькі чалавек, што й слухаць ня хочуць аб саветах, а гэта—за бальшавікоў...

— Гм!—выказаў сабе пад нос Сідор і прайшоў раз уперад ды ўзад па хаце.

— Мяньяеца час і мяньяюща людзі... Што-ж, бязвольныя, слабыя...—ніявыразна выказаўся ён.

Юста нічога не адказала, думаючи, што брат будзе гаварыць далей. Але, пачакаўшы хвілін колькі, яна загаварыла а другім.

— Мо' ты есьці хочаш, Сідор? Мо' зъбіраешся пайсьці куды, дык кажы. Павячэраем удаваіх. Юркі чакаць ня будзем, горліца яго бяры

— Так, я ўмовіўся быць у Марылі Слоевай... Там у яе зборня, ці што!

— Так, гэта-ж там зъбіраюцца ўсе вікураўскія інтэлігэнты, як на іх кажуць,—паясьніла Юста і тут-жа дабавіла:

— Ну, дык я табе выму вячэраць ды йдзі.

— Ня варта, не клапаціся,—паспробаваў адгаварыцца Сідор, але Юста не далася далей спрачацца, а паспешна прыгатавала вячэру і ўбрала стол.

— Садзіся! Навошта тыя цэрамоніі!

Сідор усеўся за стол і прыняўся ўсмак вячэраць.

### III.

Павячэраўшы, Сідор зразу адзеўся і сабраўся йсьці з хаты.

— Ты ўжо, Юста, не засоўвай дзъвярэй, хоць я спазніся,—папрасіў ён сястры, выходзячы з хаты.

— Ня бойся, не астанешся начаваць надварэ,—пажартавала Юста.—Вось калі й засунуты будуць дзъверы, дык ты працягні ў ваконца руку, абмацай вяроўку й адчыніш.

— Добра... Адно была-б вяроўка.

Юста правяла брата ў двор і паказала яму ўсю съмікалку з засаўкаю дзъвярэй.

— Ідзі гуляй з богам,—пажычыла яна Сідору.

Адказаўшы „дзякуй“, Сідор пашоў са двара. Да Слюйдарогу ён ведаў добра, як, наогул, добра ведаў амаль ня кожную мясціну Вікураў. Але, пусьціўшыся йсьці, ён съпярша не выясняў перад сабою яскравага жадання няйначай зрабіць гэта. Штосьці—ён пакуль не цяміў—трохі астудзіла яго тыя спадзвы, з якімі ён уяжджаў у роднае мястэчка. Чакалася ў ім знайсьці часовы адпачынак паслья скрутнага, вакол варожага яму жыцьця; чакалася адкапаць памятныя старыя моманты і супакоіцца на аднаўленыні іх з сваімі, як ён чакаў, незачэпленымі бегам часу, таварышамі. А тут—вось! Толькі сустрэўся з лепшымі з іх, як зразу ўбачыў, што Андрэй—ня той. Ня той Андрэй і ня той Плаха. І чаго крыўдней—гэта тое, што і ў хаце сястры, як выявілася, таксама няжданае. Жарты, Юрка таксама абальшавічыўся!..

Пайсьці да Марылі Слоевай мела-бы рацыю для Сідора тады, каб яму сустрэць там бліzkую ѹмілую кампанію. Але ці ўдасца гэта—брала Сідора вялікае сумненіне. Гэта-ж сумненіне ѹмілала яго хаду, застаўляючи праз кожныя пяць кроку прыпыняцца і азірацца назад.

Ужо прайшоўшы ўканец усю вуліцу, Сідор пры павароце ў завулак, супыніўся на месцы й пачаў канчаткова вырашаць сам сабе—ісьці ці не? У яго нутры вынікла роўнавага доказаў за патрэбу пайсьці і супроціў гэтага, і ён ажно злаваўся за гэта на сябе, неспакоячыся.

Нарэшце штосьці яго падтаўхнула на тое, каб ісьці, і Сідор маладзецка, ганорна замахнуў уперад левую нагу, пачуўшы, мэрэм-бы з яго плеч спала колькі пудоў. „Пайду і паспрабую, у выпадку чаго, пазмагацца“,—паразыў ён і прыняўся, ідуучы, пасъешна абдумваць, як і што яму трymацца. Але не пасъпей ён якраз абдумаць і адзін манэўр, як ззаду пачуў вогук:

— Сідор Гарасімич?

— Я самы!—зьдзіўлена адгукнуўся Сідор і прыпыніўся.

— А я ўжо бегаў па вас да вашае сястры,—падыходзячы да Сідора, паясьніў Плаха (то быў ён).

— Ласьне так? Ці-ж ужо позна?

— А ўжо дзесятая гадзіна. Я думаў, што вы ня трапіце да Слюй.

— Нічога, не заблуджу.

Далей яны дайшлі да Слюй моўчкі.

— Вось куды мы вас завабілі,—пажартаваў Плаха, заварочваючы ў двор.

— Праўда, што завабілі!

Яны прайшлі ў хату.

Звычайнай мяшчанская хата Слюй, выглядала чыста і акуратна прыбранай. На покуце вісела блішчаставая ікона, убраная белымі фіранкамі, а перад ёю лямпадка. На дваровай сцяне вісела вялікая люстра, а на вулічнай—гадзіньнік.

У мыцельніку на лаўцы, склаўшы на прыпол рукі, сядзела Слоіха Агнэса, маці Марылі, і ўмільна пазірала на покуць, дзе наўкол стала сядзелі Андрэй, Паўлюк, Мірон—быўшы власны пісар, а цяпер дзелавод у лясьніцтве, і Габрусь—коопэратор, а перад люстрай вярцелася Марыля з таварышка, таксама, настаўніцаю, Варвараю Касач.

Сідор, пераступіўшы парог, павітаўся перш ніzkім уклонам з Агнэсаю, пасъля весела паціснуўся рукамі з Паўлюком і Андрэем.

— А вось мая таварышка Варвара Касач і таварышы—Мірон Бізун і Габрусь Пуга,—паказала Марыля на Варвару, Мірона і Габруся.

Марыля першую з прыскокам працягнула Сідору руку, сарамяжа крыху ўхіліла голаў і расплылася ў адкрытыю ўсмешку. Далей Сідор пазнаўся з Міронам і Габрусём.

— Цэлая зборня тут у вас. Больш нічога й ня трэба,—  
падаў Сідор комплімэнт да ўсіх.

— А такі й гэтак,—пасьпяшыла згадзіцца Варвара.

— Сядайце, вось, Сідор Гарасімъч,—папрасіла Марыля.

Сідор прысеў пры ражку стала, выняў партабак і закурыў цыгарку.

— А ўсё-ж, скажу вам,—пускаючи рызыкоўна дым убок ад стала, пачаў казаць Сідор,—мне падабаецца вось гэткая кампанія. Сабе зьбярэшся сваёю хэўраю, пагутарыш шчыра, пра што захочаш, павесялішся ўспамінамі—і часу шмат адшвырнуў. Усё менш жыць у гэтым пекле, якім цяпер стала наша жыцьцё... Ці-ж ня праўду кажу?

— Вось чыстая праўда, Сідор Гарасімъч,—падмацавала з мыцельніку Агнэса,—шчырая праўда, сынок. Я таксама часта спрачаюся і з Андрэем і з Макарам Плахаю, што цяпер куды горай ранейшага. А яны—гаварыцца не даюць.

Сідор пры апошніх словах зірнуў убок Андрэя, і яму стала ніякавата, калі яны стрэліся сухімі сур'ёзнымі поглядамі.

— Я ня ведаю, як хто, а мне дык нудна цяпер стала жыць... І ўстроен я на добрай службе, не цярплю холаду ні голаду, маю мажлівасць адзецца—а вось чагось не хапае. Як прыпомню старыя думкі, пляны ды жаданьні, дык сэрца дратуеца... А там, у нашым горадзе, скрозь чужая людзі, якія з усім згадзіліся і, церпячы недастачы, у запой абараняюць сучаснае становішча. Слова аб іншым сказаць нельга. І я адным-адзін, як струц, увесь астатні час прабадзяўся. Чуць нуда не зарэзала... Страшэнна пацягнула сюды, у Вікуры, да старых таварышоў, далёка ад надаедлых мне сходаў і дэмонстраций... Мне думалася, што тут, у вашым кутку, жыцьцё не пачэпана так, як у горадзе...

Сідор сказаў гэта з нейкім запоем, гарда і ўважліва, гле-дзячы толькі на Агнэсу. Тая-ж з цікавасцю нязьмігутна выслушала яго і мэрам-бы зачараўвалася яго словамі, бо, калі ён кончыў, яна засталася сядзець моўкі й нярухома.

Марыля з таварышкаю таксама ўважліва выслушалі Сідора. Спакойна выслушалі яго і Паўлюк з Міронам.

Зусім інчай паглядzelі на яго слова Андрэй, Плаха і Габрусь Уасобку Андрэй, які ня мог сутрымацца ад съмеху, і толькі Сідор скончыў, як ён падняўся з месца і сказаў:

— Дарэмна ты, Сідор, наракаеш на сучасны лад, зусім дарэмна. Мяне й дзівіць, чаму ты так кажаш. Паглядзець на цябе—нельга падумаць, што ты пакрыўданы. Сам, нават, сазнавешся. У чым-жа рэч? Ня вышла так, як коліс мы разылічвалі? Ня ходзім мы панамі, а перад намі шапак ня скідаюць? Ня

блішчаць у нас на грудзёх масяндовыя гузікі? Гэта—прауда. Але, падумай сам, ці-ж у гэтым сэнс жыцьця? Ці гэта—устоі для яго? Мне думаецца, Сідор, што мы ашукваем сябе, калі марым аб нашых былых плянах і намерах. Запраўды—то былі толькі пустыя мары! І той, хто грунтуеца на іх, грунтуеца на пяску, на саломінцы... Памойму, пакуль вецер ня выдзыму ў канчатко-ва з-пад ног гэтага пяску—трэба сыйсьці з яго, каб не права-ліцца ў бяздоныне...

— Паглядзі, паглядзі, Сідорка,—перабіла з нецярплівасці Агнэса,—паглядзі, што пяе Андрэй! Ці-ж можна было падумаць на тое?

Сідор прынагнуў голаў, штосьці папісаў пальцам па стале, пасьля сказаў:

— Што-ж, усякае бывае. Ёсьць з рознаю воляю людзі... Памойму зусім іначай малююцца здарэнныі бягучага жыцьця. І я,—ён падняў голаў,—у толк сабе не вазьму, чаму людзі таго ня бачаць! Чаму яно асьляпляе іх... Проста—губляюся разумець... Не магу згадзіцца нізашто—не дапускае мяне штосьці.

— А я скажу вам, Сідор Гарасімыч,—уставіў Плаха,—і вы згодзіцесь. Нельга не згадзіцца. Толькі падумаць трэ', разабрацца дасканала ўва ўсім—і тады згодзіцесь... Нас выхоўвалі на буржуазнай моралі—таму й атруцілі нам ясны сэнс жыцьця... Запраўды—ці-ж мы не з того дрэва, якое цяпер разрасло-ся й пакрыла ўвесь край? Кроў у нас—кроў быўших рабоў, але атручаная зъменаю да іх... Ведаецце, Сідор, Гарасімыч, я ня-даўна сам трymаўся вашых поглядаў, але пасьля, калі разабраўся ў іх, разгледзеў іх па часыціне, дык пазнаў, што яны зусім неправіловыя погляды... І я з імі расстаўся назаўсёды. Рас-стаўся з імі і пачуў сябе новым, здаровым і сувежым. Сувежым, бо мяне асьвяжаюць тыя дзіўныя здарэнныі, якія ўска-лыхнулі наша цёмнае, прыгоннае жыцьцё, зрушылі яго з мёрт-вае ўстойнасці і паставілі на шлях...

— Слухай, Плаха, ты, як я бачу, таксама абмануты,— перабіў Плаху ўважліва слухаўшы іх гутарку Мірон,—каб ужо так можна было зацягніцца сучаснымі здарэннямі, дык я не магу сказаць... Табе—ня відно... Сядзіш сабе ў школе, калу-паешся ў книжках—і толькі! Пэўна—кніга ня скажа таго, што ёсьць... Хоць і вакола кнігі ня вельмі надзейна... Але ты па-спрабаваў-бы шчыльна стыкніцца з жыцьцём—іншае запеў-бы... Ты паглядзі, што робіцца навокал! Сялянства голае і яшчэ абіраюць... інтэлігэнцыя загнана. Яе самотнасць—ані-што... Так і топчацца... Усе яе лятуценъні зынішчаны... Мэрам-бы знарок паставілена мэта—заямніць народ...

— Вось з гэтага боку—я цалкам з Міронам, уступіў у гутарку Паўлюк,—хай сабе іншае, ну з боку-ж няувагі да інтэлігэнцыі, то неправілова. Яна-ж—сок краю. А тут мэрам-бы вайну ёй абвясцілі. Што-б яна не падала ў думках —нічога ня варты. Хоць-бы з гэтай надаедлай школьнай спрэвай. На табе і працоўную школу, на табе і беларускую мову, на табе і зынішчэнне няграматнасьці... Усё разам і засаб. А паспрабуй паспрачацца? Вось хоць-бы ў нас: паперка за паперкай—прыказ перайсьці да беларускай мовы... Каму й на што яна патрэбна? Які ў ёй толк? Што яна дасыць?.. Дык не! Паспрабавалі мы протэставаць—ні ўвагі...

— Ха-ха-ха-а!—разыліся съмехам Марыля з Варвараю,— далася яна нам узнак—гэта беларуская мова... Папаваявалі мы супроць яе...

— А зымірлыіся-ж,—уставіў Мірон.

— Улада гэткая—гэткая і яе мова,—падала з мыцельніку Агнэса,—музыкі... музыкі—больш нічога... Ласьне ім што да лікатнае трэба?

Сідор уважліва выслушаў кожнага й відаць было, як хвіля ў хвілю мянялася міна на яго твары, робячыся то вясёлай, то няуверанай, то падазронай—адпаведна выказаным думкам. Казаў Мірон—Сідор здаволена ўхмыляўся, загутарыў Паўлюк—ён супыніў ухмылку, а настарожана лавіў кожнае яго слова, прагна жадаючы пачуць большых скаргаў і нараканьняў на сучасны лад.

На съмех дзяячут і выказ Агнэсы Сідор ізноў адказаў лёгкаю ўхмылкаю. Аднак уцалку—яго настрой падаў, брала раздум'е, ацягаў цяжар. Той дух, ад якога ён тужыўся ўцячы, вітаў вакол яго, дзе-б ён не супыніўся. Лятаў і труй паветра. Сідору рабілася злосна; няявісьць забірала яго. А разам з гэтым уставаў нейкі ні-то задзёр, ні-то ўпартасць—настаяць на сваім. Абураны гэтым, ён вылез з-за стала і, не перастаючы курыць, затупаў па хаце.

— Я бачу, што ў нас не хапае ўстойнасьці, і мы скрэзь пальцаў глядзімо на ўсё. Глумяць школу—няхай, не ўважаюць інтэлігэнцыі—няхай. Праз гэтыя „няхай“ мы й робімся слугамі музыкоў ды розных там... „з бору па сосенке“. І, пэўна, замест настаяшчага, атрымоўваем падроблене. Замест вялікае расійскае мовы, падсоўваюць брахню нейкую... А маўчаць-менем—сабакамі завыем... Запамятайце...

— Саба-акамі... Вось папаў, брат, пальцам у неба,—абураны Сідоравай размовай, падняўся з месца Андрэй.—Гаворачы так, як ты—даруй ужо мне—запрауды, раўняеца да сабачага брэху. Я так і бачу перад сабою вобраз, як быццам... ну

брэшам мы на месяц. Брэшам, каб брахаць. Няма на вошта—  
дык на месяц. Я вось чую тваё нездаваленъне, а скажы, что  
ты радзіш ад сябе? Нашы бытая мары? Балі ў становога ды  
папа?. Кончана, згніло, брат! Згніло вакол і ўсюды. І дарэмна  
ты думаў—калі толькі думаў!—что ў Вікурах знайдзеш ня  
ўзынятую цаліну... Кончана... Адно цяпер на чарзе—гэта засе-  
яць узынятае і атруціць дармаedaў, каб не патравілі засеянага...

Андрэй строма абарваў сваю гутарку і адварнуўся ў вак-  
но. Сідор, якога ён ня бачыў два гады, і які абрадаваў яго  
сёньня сваім прыходам у іспалком, цяпер выглядаў у яго вач-  
чу зусім іншым, чужым чалавекам. Бывалашнія таварыскасць,  
сумеснае плянаванье будучыны іх жыцця, цесная блізасць,  
падзел самымі таемнымі перажыткамі—усё гэта, выбліснуўши  
на момант, раптам заглухла, зънябілося, і іх месца заняло но-  
вае пачуцьцё. Гэтае новае пачуцьцё дыктавала Андрэю настой-  
ныя думкі, якія шапталі яму на вуха: „Закаранелы монархі-  
сты... непапраўны. Горай ранейшага. Не! Болей ён мне не та-  
варыш... не могу цярпець—варочае...“

— Сідор Гарасімыч, вы ашукваецеся, падкрэсліваю я,—  
каб згладзіць гострасць Андрэевых слоў, мякка казаў Пла-  
ха.—Пэўна, мне ўжо вас не разуверыць, але мне здаецца, что  
ролю сабак насілі-бы мы тады, каб ішлі супроціў цяперашняга  
ладу. Нас выхоўвалі для гэтае ролі і ў гарадзкіх школах, і ў  
сэмінар'ях і ў інстытутах. Загналі ў нас звярынае пачуцьцё,  
і мы пад яго ўплывам знаходзімся дагэтуль. Нас пакалечылі  
змалку так моцна, што ажно й цяпер не апамятацца, ня вы-  
раўняцца... Скалечылі нашу душу, зглумілі нашу самотнасць.  
Ня дзіва, што кожная реч, блізкая й зразумелая нам,—цяпер не  
даспадобы. Трэба лячыцца, трэба лячыцца, а то без пары  
загінем.

— Я адно хачу дадаць,—умяшаўся ўвесь час маўчаўшы  
Габрусь,— гэта з пытаньнем аб школе, якое чапаў Паўлюк. Я—  
не настаўнік. Я—коопэратор і мо‘ менш Паўлюка съядомы, ну  
толькі-ж, памойму, у школе нельга абыйсьціся бяз нашае, му-  
жычае, простае мовы. Тут ніякім чынам ня выкруцішся... Я гэ-  
та ведаю са свае даўнейшас практикі ў воласці... Нашаму се-  
ляніну патрэбна даставаць адукацию самым лёгкім парадкам;  
а гэты парадак ёсьць яго мова. Няможна пераскокваць там,  
дзе ёсьць магчымасць перайсьці...

— Ну, брат, ты ўжо пакінь... Твае тэорыі нам усім вядо-  
мы... Ты, я табе скажу, прости фанатык—ня больш!—суха пе-  
раняў Габруся Паўлюк.

Пакуль ішла гэта гутарка, Марыля адышлася ад стала ў  
мыцельнік і колькі часу шапталася з мацераю. Паслья Агнэса

выбегла ў сені, пабыла там нейкі час і вярнулася ў хату з поўнымі талеркамі сыру й каўбасы. У гэты час Марыля штосьці бразгала пасудаю і ўвіхалася з самаварам. Хлопцы не звярталі на іх ніякае ўвагі і былі зьдзіўлены, калі раптам Марыля прынесла на стол талерку з каўбасою й бутэльку чарнаватае наліўкі.

— Годзе сварыцца—дайце гадзіцца,—жартліва падсказала яна да ўсіх.

І, бачачы, што хлопцы зарухалі з-за стала, дадала:

— Не палохайцесь, ша! Як сядзелі, так і заставайцесь сядзець.

Па чарзе—Андрэя, Плаху і Сідора на хаце, яна вярнула за стол.

— Навошта-а гэта, цётка?—сумеўся Андрэй, калі Агнэса прынесла на стол яшчэ адну пасудзіну з закускаю.

— Вось маўчи. Я захацела пагадзіць вас тут. Навошта вам спрачацца? Усе таварышы,—адказала рэзвая Агнэса.

— Го, цётачка, нас ужо цяжка пагадзіць,—нясур'ёзна завёў Габрусь.

— А каб цябе халера ўзяла!.. Беларус ты зядлы... Ня-ўжко-такі ты не адкараскаешся ад свае беларушчыны ня-шчаснай?

— Тады, калі Сідор кіне быць яе ворагам...

Сідор пусьціў па твары лёгкую ўсьмешку і нічога не адказаў.

— Ну, расьселіся... Вось цяпер—за наша здароўе вып'ем па кілішку,—наліваочы з бутэлькі наліўку, выказала Агнэса.—Як-бы ё ведала, што госьці будуць. Захавала яшчэ з восені.

— Умееце хаваць!—пажартаваў Паўлюк,—то-б-то на мяне—ня выстаяла-бы столькі!

— Ды ўжо ты вядомы чалавек!—уставіла Варвара.

— Не чакайце-ж, не чакайце, сынкі. Вазьмеце, калі ласка,—упрашвала Агнэса.

Паўлюк першым узяў чарку, падняў яе і сказаў да ўсіх:

— Гэта-ж цяпер—золата. Гэта—Эвіна яблычка. Чаго тут пазіраць на яе?

І выпіў.

За ім апаражнілі свае чаркі і ўсе прысутныя. Агнэса, не даючы адгону, наліла па другой, а съледам і па трэцій. Наліўши, яна над кожным настойвала выпіць, то ўгаварваючы, то пужаючы.

Гэткім чынам пляшка амаль без пярэдыху была апарожнена. Агнэса яе прыняла са стала й частавала госьцяў закускаю.

Наліўка падвесяліла ўсіх. Але больш другіх виглядала гэта на Сідору. Ён раптам перайначыўся, адагнаў ад сябе задумлівасць, сум і стаў непазнана рэзвым і храбрым.

— А ведаеце,— перабіваючы ўсіх, уголос пачаў ён казаць,— я ніколі ня думаў, што так выйдзе. Я не спадзяваўся, прызнаюся адкрыта, што ўсё так перайначылася й тут, у Вікурах... Дзіўна! Глуш, яма,— а глядзі ты! Не пазнаць... Не пазнаць нікога... нікога... Як быццам-бы я сяджу ўтым-жа Менску ці Гомлі...

Сідор адхіліўся да съцяны і ня съціхаючы курыў, старэнна размахваў рукамі, кажучы да Андрэя:

— Найбольш усяго, я не чакаў таго ад цябе, Андрэй. Не чакаў, што ты станеш тым, чым я цябе сустрэў сёння... Ехаў і думаў: сустрэнуся з таварышамі ѹхоцкі душу адвяду... Пагутарым, успомнім мінулае, пацешымся і... адпачнем душою... Прыйнацца, пераступаючы іспалком, тое думаў... Чаму-ж не? Ласьне нельга быць іспалкомцам і ненавідзець гэтую ўстанову, працу ў ёй і... усё!.. Думаў, а яно—на табе... Цяпер... выбачайце, можа я кажу гэта, а заўтра вось, Андрэй ці Плаха, ці Габрусь возьмуць і прыдуть па мяне з міліцэйскім? Га? Ня можа таго стацца?..

Сідор пакорна пазіраў убок Андрэя, мэрэм-бы выспрабоўваючы яго. Але Андрэй стрымна чакаў, пакуль Сідор выкажацца акурат і змоўкне. Чакаў і чуць прыкметна ўсьміхаўся, укладаючы ў гэты съмех усё яскравей абураўшую ім халоднасць і чэрствасць да Сідора.

— Ды што ты, Сідор Гарасімович, што ты! Гаспод з табою!— сущешыла Сідора Агнэса.— Няўжо ты думаеш, што Андрэй зусім ворагам тваім зрабіўся? Што ты!

— Ворагам? Такі й ворагам!— зацяжна вымавіў Андрэй і колькі хвілін прамаўчаў.— Так, Сідор, я ўжо не вялікі яго прыяцель!.. Ня вораг, але й ня прыяцель... Сідор зусім неправілова судзіць, скажу я вам. Сідор астаўся тым, які й восем гадоў таму назад пяяў на клірасе „Спасі, госпадэ“, а ў становога—„Божа, цара храні!“— і матыў гэтых пратухлых песнёй дагэтуль шуміць у яго вушох... Ён, пэўна, думаў, што гэты матыў шуміць і над усімі Вікурамі. Дзеля таго і трапіў сюды, але абмыліўся. Мы выйшлі з-пад гэтага матыву. Нам зьевінць новыя песні. І паміж намі, як паміж гэтымі песнямі, нічога агульнага няма.

Выказаўшы гэта, Андрэй змоўк. Маўчалі і ўсе. Дзяўчата, Марыля і Варвара, незьясенёна-украдчыва перакідаліся між сабою мігамі броў, чуючы нейкую нацягнутасць у паветры. Агнэса перш штосьці хацела папярэчыць Андрэю, але разам

загразла ў яе горле тое, што яна мелася выказаць, і яна засталася маўчаць. Сідор, як-бы ня сумеўся зразу ад калючых слоў Андрэя і толькі ў адказ на іх часьцей пачаў зацягацца цыгаркаю. Усе астатнія таксама ня ведалі, куды павярнуць далейшую гутарку, і хто задумана, а хто абурана чагосыці чакалі.

Гэтак прайшло каля пяцёх хвілін, якія паказаліся для ўсіх чуць ня годам. Далей нельга было маўчаць, бо то-б урэшту разнэрвавала кожнага, і Плаха перарваў маўклівасць.

— Мне здаецца, што тут ня час і ня месца вясьці нашу спрэчку. Тым болей, што мы ня вырашым адразу гэтага пытання. Я раджу перайсьці да іншай тэмы.

— Вось праўду кажа Макар,—пахваліла раптам знайшоўшая сябе Агнэса,—памойму, запяялі-бы песньню якую.

— Давайце! Запраўды, хлопцы!—рачавіта падцяла мацеры Марыля. — Варвара,—зъвярнулася яна да таварышкі,—заводзь што-кольвецы. Ну, хутчэй!

— Хай без мяне хто пачне,—аднеквалася Варвара,—я ня ведаю, якую пачаць.

— За ўладу саветаў—дужа пекны напеў,—парадзіў Плаха.

— Памойму лепей „Не осенний мелкий дождичек“,—падаў ад сябе Паўлюк.

Варвара сарамяжка кашлянула разы два, абацёрла хустачкаю губы й нясьмела, папярхаючыся, зацягнула „Не осенний мелкий дождичек“. Ёй сталі падцінаць Агнэса, Марыля й Паўлюк. Сідор, Андрэй і іншыя сядзелі моўчкі, кожны думаючы сваё.

— А вы-ж, чаго маўчыщё?—пяючы запытала Агнэса,—пасабляйце пяяць.

Сідор як-бы гэтага й чакаў, падняўся й выйшаў з-за стала. Пасьля паглядзеў праз фіранку ў вакне на вуліцу і прайшоў па хаце.

— Цікава, як позна?—абярнуўся да яго Плаха.

Сідор выняў загарак, паглядзеў і адказаў:

— Другая гадзіна.

— Го-о-о! Чуў, Андрэй? Ці не пара зъбірацца да хаты?—абярнуўся Плаха да Андрэя.

Той таксама выйшаў з-за стала на хату.

Гэты іх рух зъвярнуў на сябе ўвагу Агнэсы й дзяўчат, і тыя кінулі пяяць ды зъвярнуліся да хлопцаў.

— Куды вам съпяшыць? Яшчэ рана. Ночы вялікія. Гуляйце! Андрэй, Макар, Сідор!

— Не, я ўжо не магу,—запэўніваў Андрэй,—трэ' яшчэ даклад напісаць сёньня. Дзякую, цётачка, за ўсё, прабачайце! Ужо ў суботу нагонім за гэта... Абрыдаем вам.

— Ды чакай, не разладжвай кампаніі,— хапіла гаспадыня Андрэя за рукаў.

— Не, не, цётачка, я мушу пайсьці...— адказаўся Андрэй.

— Ну, дык хай сабе ён ідзе,— абырнулася Агнэса да ўсіх, — а вы, хлопцы, астанецца пакуль... Яму — што-ж, як міністру асьветы, больш клопатаў, а вы...

— І я пайду,— падаў Плаха.

— І я, — далучыўся Габрусь.

— Што вы, чаго гэта! — накінулася на іх Агнэса.

— А мы, Сідор, давай астанемся яшчэ! Цётка, хай сабе яны йдуць! Можа хопіць і нас? — пажартаваў Паўлюк.

Андрэй, Плаха й Габрусь разъвіталіся з усімі за руکі, падзякавалі гаспадыню за пачостку й выйшлі з хаты.

Марыля іх правяла ажно да вешніц.

#### IV.

Пасьля таго, як Андрэй, Плаха й Габрусь выйшлі з хаты, тыя, што засталіся, з паўгадзіны маўчалі. Сідор паходжваў па хаце, засунуўшы рукі ў кішэні; Мірон съязгнуў з паліцы „Ніву“ і разглядаў у ёй малюнкі; Паўлюк штосьці запісваў у кніжачку, а Агнэса з Марыллю прыбіралі са стала. Варвара-ж узіралася ў люстэрка. Ці нікто ня меў жаднае гаворкі, ці мо' кожны меў, а чамусьці ня мог ці не хацеў першым адкрываць рот — няведама. У кожным разе ўсе былі мэрам згавораны і гэту паўгадзіну маўчалі, пакуль не перарвала іх маўклівасьці Агнэса.

— Што-ж вы бяз іх і гутаркі ня знайдзеце? Можна абыйсьціся й бяз іх. Ня вельмі яны пажаданы.

— Вось, бачыце, Сідор Гарасімч, як водзіцца ў нас! Скажы што-кольвецы супроць савецкага, дык як накінуцца... І свае лічацца, а глядзеце — ужо за бальшавікамі. Ліха ведае, што робіцца. Увачавідкі... Хоць-бы гэты Плаха: яшчэ нядаўнічка выступаў і супроціў працоўнае школы і супроціў беларуское мовы і... а гэта ужо — цягне за Андрэем. Куды — і гаварыць не дае! — заспавядалася Марыля.

— Так, праўда, перайначыўся Плаха крута і, галоўнае, на вачох. Габрусь таксама шчыльна падышоў да бальшавікоў. Цягне, мелé на вачох, — падмацаваў Марылін выказ Паўлюк.

— Ну, а калі гэта з Андрэем сталася? — пацікавіўся Сідор.

— Ды ужо даўно... З год таму ці болей...

— З год?! І ня мог выстаяць... цікава! А я не пасьпей у Вікуры ўехаць, як зразу да яго! Вось дык штука-а-а!

На гэту-ж тэму, на тэму аб страце ў таварыскасці ўсё большага й большага ліку іх аднадумцаў — нядаўных напры-

хільнікаў да савецкага ладу і ўсіх яго чыннасцяў—у хаце Сло-  
й яшчэ каля гадзіны йшла бойкая гутарка. Сідор не пераста-  
ваў дзівіцца з таго, як і што ён сустрэў у Вікурах, і безна-  
дзейна стараўся пераконваць прысутных у шкадлівасці ра-  
ботнічай улады, празываючы яе рознымі ганебнымі мянушкамі.  
Паўлюк і Мірон у мякчэйшых выразах скардзіліся яму на  
тыя кары, якія абрываліся з боку савецкае ўлады на вікураў-  
скіх жыхароў наогул і на вікураўскую інтэлігэнцыю ў асобку.  
Дзяўчата і разам Агнэса выводзілі, што частка гэтых кар па-  
ла на іх у адплату іх нядружнай ды незъяднанай супярэчнасці  
„бальшавіцкаму гвалту“.

— Вось, глядзеце,—казала яна,—пачакалі-бы год-другі, не  
пашлі-бы на службу да іх, і самі-б яны пакланіліся вам: ідзе-  
це, вучэце. А то запрашаюць рознымі абязанкамі, а там толь-  
кі разладуюць, каб пасыля зьневажаць ды глуміца паасобку над  
кожным...

Гэтых Агнэсіных даказаў было мала, каб паверыць у іх  
сілу і практычнасць, нават, дзяўчатаам, але як хлопцы, гэтак  
і дзяўчата, паддаквалі ёй і згодна пакіувалі галовамі. Ад абга-  
вору сучаснага становішча яны перайшлі да ўспамінаў аб мі-  
нульных часох. І тут Агнэса ўдоваль нагаварылася: чаго-чаго ня  
успомніла, колькі разоў спогадна ня ўздыхнула! Вывела на-  
паверх розныя падрабязгі сваіх спатканьняў і знаёмстваў з вы-  
сокімі асобамі, іх самавітасцю, гонар і далікатнасцю. Расказа-  
ла аб бывалашніх знатных на ўесь павет вечарынках і гулянках...  
Поп і пападзьдзяя, станавы, земскі, доктар і іх жонкі скланялі-  
ся на ўсе лады.

За Агнэсаю аднавілі свае перажыткі Сідор, Мірон і Паў-  
люк. І яны, кожны па сабе, нагаварылі памногу. Толькі Ма-  
рыя й Варвара, як маладзейшыя за іх і вышаўшыя „у людзі“  
у першыя часы рэволюцыі, не маглі, вядома налагодзіцца „шчас-  
насцю“ старое пары і ня мелі нічым пахваліцца. Затое праз  
усю пору гутаркі Агнэсы й хлопцаў яны спогадна пакіувалі  
галовамі й завідвалі ім напавер.

— А потым, мне здаецца, яшчэ нельга судзіць аб усім  
па Андрэі й Пласе,—самасуцешна падаў Сідор, калі „успа-  
міны“ надаелі.—Важнае—як мужыкі ды мяшчане судзяць. Ан-  
дрэй ці Плаха—то іскрачки, выпушчаныя на вецер.

— Гой, Сідорка, на мяшчан ды мужыкоў няма чаго спа-  
дзявацца—стада, дурнія,—махнула рукою Агнэса.

— Не кажэце, цётка,—перабіў яе Паўлюк,—мужыкі—гэ-  
та патайны куток. Сярод іх мала ёсьць спагадчыкаў да ўлады.

— Вось пазаўтра маецца быць сялянская нарада, можна  
будзе падзівіцца,—паведаміў Мірон.

— Пазаўтра? — хапіўся Сідор. — Цікава! Найначай трэба будзе пабыць ды паслухаць. А то яшчэ не даводзілася слухаць мужыкоў за гэтыя гады...

— Пойдзем, я да вас зайду, Сідор Гарасімч, — запрапанавала Марыля.

— Дзякую, калі ласка! Пачакаю вас.

Пагутарыўшы яшчэ нейкі час, яны сабраліся разыходзіцца. Было чатыры гадзіны па поўначы, але Агнэса ўсё яшчэ ўгаварвала пагуляць. Але ў яе ўгаворах была адна далікатнасць і зусім мала настойнасці. Ды каб старчыла апошняга, ужо нельга было бы далей паліць агню. У суседніх хатах — калі ўжо паклаліся спаць, а гэта чатыры гадзіны па поўначы — і агонь жукаціць.

Хлопцы й Варвара разъвіталіся з Слоевымі і пакінулі хату.

— Прыходзьце заўтра, будзем чакаць, — папрасіла Марыля, правёўшы іх да вуліцы.

## V.

Прышоўшы да хаты, Сідор не хацеў зас্বечваць агню і цішком разьдзейся ды ўлёгся. Але хоць канчалася пятая гадзіна, яму ня руціла заснудь. Ды каб рупіла — наляцеўшыя ў голаў думкі аб чутым, бачаным не дазволілі бы яму супакоіцца. Цэлым шэрагам занасіліся яны перад ім і адцягвалі яго ўвагу на сябе.

Сідор ляжаў адзін, а Андрэй, Плаха, Габрусь і соткі вобразаў розных комуністых і іх прыхільнікаў, з якімі даводзілася яму мець дачыненіне, гамузам вярцеліся перад яго вачмі, хоць і заплюшчанымі і зохованымі пад коўдру. У вушшу гулі водгукі іх слоў, вынікалі цэлья прамовы, чужыя, ненавісныя, але й страшныя, пагражчаючыя. Сідору здавалася, што ѹ цяпер вось поўна хата варожых яму людзей, якія вартуюць яго і мерацаца накінущца, каб задавіць.

Ззаду, на другім ложку храп яго швагер, муж сястры, а Сідор трывожна прыслухоўваўся, баючыся, каб ён ня ўстаў і не далучыўся да другіх. З вялікім натугам стараўся Сідор адцягнуць думкі ў іншы бок, занядбаць здань, і тады, калі гэта ўдавалася яму, ён спатыкаўся з зачарованай дзядзінай варожасці, якая таксама прыгнятала яго душу.

Толькі надосьвітку Сідор успакоіўся й заснуў, але сон быў трывожны і ён не адпачнуў.

Ён прачнуўся а дзесятай гадзіне. Сястра ўжо паліла ў печы, а швагер дзесь увіхаўся з гавядам. На вуліцы было хмарна і ў хаце цёмна. Гэта горшыла Сідораў настрой. Каб гэта ня ў чужой хаце, ён-бы не падняўся сёньня з пасьцелі праз цэлы

дзень. Але ніякавата перад шваграм, з якім — хто яго ведае? — як яшчэ прыдзеца расстацца.

— Сідор, ты ўжо ня сьпіш? — запытала сястра з мыцельніку, убачыўши, як Сідор паварушиўся.

— А ўжо! — адказаў ён.

— Ну, ці-ж патрапіў учора адчыніць? — задала Сідору другое пытанье сястра.

— Чаму не, патрапіў.

— А як спалася?

— Дрэнна...

— Чаго?

— Проста так... Не ўпадабалася мне тут. Зусім ня тое, чаго чакаў. Трэба хутка пакідаць вас...

— Чаму?

— Да так! Гэтае дабро я і ў сваім горадзе знайду.

— Да кінь ты мудрыць... Чаго табе трэба асобнага? — разуважыла яго сястра.

— Мне трэба... Я проста думаў: спаткаю сваіх старых прыяцеляў, падзялюся з імі старымі думкамі, час весела пра-  
вяду... А тут усе быўшы прыяцелі — цяпер ворагі...

— Ня думаю, каб усе, — разуважыла йзноў Юста.

Далей Сідор не казаў, бо ў сенцах бразнулі дзвёры. Ён пасыпешна саскочыў з ложка ѹ пачаў адзявацца.

Хутка ў хату вайшоў Юрка.

— Адліга будзе надварэ, — вымавіў ён, бяручыся за цыгарку. — Ну, а як у цябе са сънеданьнем? — запытаў ён у жонкі.

— Вось, скора можна сънедаць, няхай Сідор памыецца.

— Ай, чаго там мыцца, можна ѹ так, — пажартаваў Юрка.

Сідор змаўчаў і палез у свой куфэрак за ўціральнікам, каб ісьці мыцца.

Па сънеданьні Сідор доўгі час аставаўся ў хаце. Сястра ѹ швагер разышліся па справах, а ён адзін то тупаў, то прылягаў на ложак, то браўся за кніжку — творы Данілеўскага. Пачасту ён зазіраў у вакно і праводзіў вачыма праходжых. Ісьці нікуды не хацелася. Успамінаў аб іспалкоме — рабілася няпрыемна, пераносіўся да Слояў — і лічыў няздатным ісьці днём. Да к таму чакаў сам Марылі. Выкрадалася жаданьне, каб хто да яго прышоў пагуляць. З гэтых „хто“ Сідор разумеў Паўлюка ці Мірона. Але час ішоў, а ніхто не наведваў. І калі другое гадзіны ўдзень ён сам вышаў на вуліцу. Вышаў, пастаяў з часіну каля двара, а пасля пашоў на рынак. Падблі-

жаючыся к рынку, мо' на паўгоні ад яго, ён угледзеў вышаўшага з-за вугла Паўлюка, які таксама йшоў на рынак. Сідор аклікнуў яго. Той стаў і насустрэч Сідору запытаў:

— У іспалком?

— Не, чаму?

— А там сёньня нейкая нарада наконт школ. Знароцыста выклікалі мяне,—паведаў Паўлюк.—Зойдзем, цікава! Пачуеш, як Андрэй будзе бальшавістваваць.

Сідор падумаў.

— Што-ж, усёроўна няма куды йсьці, давай пойдзем, паслушаем,—згадзіўся ён.

Яны павярнулі да іспалкаму. Вышаўшы на ўзгрудак, што пукациў рынкавы пляц, яны здалёк убачылі, як туды-ж, у іспалком, пашла Слоева Марыя.

— Цікава, што там будзе? Пэўна, інструктар які прыехаў,—дзівіўся неспакойна Паўлюк, калі яны падыходзілі да будынку іспалкому.

— Ня бойся адно,—суцяшаў Сідор.

— Ды хто іх баяўся, толькі... прыстаюць...

У дзъверах яны змоўклі і ўвайшлі ў іспалком моўкі. Ці з-за адмечанай нарады, ці праз іншыя прычыны—толькі ў іспалкоме на гэты раз сельскай публікі было шмат меней учарашияга. Затое ўсе іспалкомцы былі сабраны ў аднай каморцы, седзячы чынна каля Андрэевага стала. У іх грамадцы стаяў гоман, сярод якога выдзяляліся й пагрозныя слова.

Сідор з Паўлюком падышлі да грамадкі і ўгледзелі ў ёй усё вікурскае настаўніцтва, некалькі настароньніх настаўнікаў і засталом перад імі прядсядацеля іспалкому ды сэкрэтара. Ніхто не звярнуў на іх увагі і не адказаў на выказане Сідорам прывітанье. Было не да іх.

— Так быць не павінна,—начальнічым голасам казаў прядсядацель іспалкому, малады, здаровы хлопец.—Паглядзеце,—ён тыркаў пальцам у газэту,—трэці раз пішуць у газэтах пра нашу вучылішчную справу. Ці-ж то добра? Вы са сваёю контррэвалюцыяй ўпартасцю не даеце мне вольна працеваваць! Думаеце, што гэта жарты! Мінула тая пара, каб жартаваць. Велена так—так і мусіце рабіць! Мала, што вам не падабаецца тое ці іншае! Можа й сама рэвалюцыя многім з вас не падабаецца, дык будзеце ўпірацца супроть яе? Гэта апасылівая рэч, грамадзяне! Хто супротіў народу пойдзе, той гатоў голаў сабе зламаць.

— Таварыш Сыліва,—пераняў яго адзін з грамадкі,—што-ж, запраўды, вы раўняеце адно з другім; ласьне, да пры-

кладу скажам, якая-кольвечы там беларуская мова мае што агульнае з рэволюцыяй? Навошта палку перагінаць у вадзін бок?..

— Так, так,—адазваўся Макар,—павашаму беларуская мова нічога ня мае агульнага з рэволюцыяй, затое, мабыць, родны з ёю закон божы!.. Ведама ўжо вас... Ні працоўная школа ня мае адносін да рэволюцыі, ні беларуская мова, ні... нават, сама рэволюцыя...

— Усё, што вам падносіць Савецкая Ўлада—то ёсьць ад рэволюцыі,—дадаў Андрэй,—і супроціў яго змагацца—то змагацца супроціў працоўнага народу. Іначай судзіць нельга... Ваш ухіл ад прыказаў наркомасьветы—гэта контр-рэволюцыя... Памятайце... Гэта наша перадапошняе напамненне тым, хто злосна стараецца ѹсьці насупроціў...

Андрэй замоўк, недасказаўши, і, павярнуўшыся да прадсядца іспалкаму, штосьці шапнуў яму. Той падаў згоду кіўком галавы, а сам вылез з-за стала і пайшоў у свой „габінэт“.

— Я толькі дзеля гэтага й выклікаў вас, — суха падаў Андрэй і таксама выйшаў з-за стала.

Грамадка, зацішаная й растроеная, спакойліва распаўзлася па пакоі і пачала разыходзіцца. Сідор не адступаў ад Паўлюка і выйшаў разам з ім. Словы Андрэя, укладзеная ў іх разучасьць, не давалі Сідору сумнявацца, што Андрэй зусім парваў з мінулым, а разам і з ім, Сідорам. І ў нутры Сідора ўзынялося з новаю сілаю ворожае пачуцьцё да свайго быўшага таварыша. Абураны гэтым пачуцьцём, Сідор адначасна і злаваўся на Андрэя і баяўся яго.

Выйшаўши на вуліцу, Сідор зядла ўпікнуў сябе затое, што ліха надало паслухаць Паўлюка й прыйсьці ў іспалком пасьведчыць Андрэева бальшавіцтва. Крывіўся ён загэта й на Паўлюка, хоць і бачыў, што таму таксама мулка на сэрцы.

— Бачыце, Сідор Гарасімович, як тут робіцца,—азірнуўшыся назад і па бакох, ці ня слухае хто іх, паскардзіўся Паўлюк, калі яны адыйшліся ад іспалкому.—Гаворыць, як б'е, а, думаецце, амаль ня ўсе на яго баку, бо гэта ёсьць хітрай выдумка: усе пагрозы пакірованы толькі на некалькіх настаўнікаў, а ўсе пазваны на ўвагу... Бачыце—толькі адзін Язэп аказаўся...

— Я ня думаў гэтага, не спадзяваўся, каб так глыбока ўелася гэта бальшавіцтва вакола і ўсюды,—адказаў Сідор.— Пакуль ня прыехаў у Вікуры—ня верыў. А тота-ж, як не паглядзі—навакола, навакола... Скажэце, Павал Сымонавіч, заўтра прыдзеце на конфэрэнцыю сялян?—мэрам-бы чакаючы сабе

ўцехі ў перадстаячай конфэрэнцыі сялян, з асобнай цікавасцю звярнуўся Сідор да Паўлюка.

Паўлюк ізноў падазрона паглядзеў вакола й прыцішаным голасам адказаў:

— І сялянства такое самае... Што-б не сказала Савецкая Улада—тое й робіць... Усе павіннасці выпаўняе, усе прыказы слухае...—Ён яшчэ прыцішыў голас.—Толькі вось летам крыху было раскальхалася, ды то бяспуцёва... А пасля—як пляйстрык да цела, ліпне да саветаў. Спадабала, Сідор Гарасімч, спадабала гэты лад... Чаму? Што?—толку не дабраць...

Сідору цяжка было далей што-кольвечы казаць. Яму не хацелася верыць тэй зьяве, якая яго аколіла й канчаткова труіла ўсе яго надзеі на скоры канец нялюбай яму ўлады. Месца службы, дзе ўдавалася яму прысябравацца да ўмоў, выцягаць мажлівасці да самавітага жыцьця і поруч псоваваць машыну працы ці, паягонаму, „ужываваць змаганыне з нялюбым ладам”—тое месца паказалася яму страшыдлам з вушамі ѹвачамі, з языком, які, чаго добра, толькі ён, Сідор, прыедзе, усё выкажа, усё выявіць. „Ці варта варочацца назад, ці мае мэту зрабіць гэта? Для чаго й нашто? Якая карысць?... Але не вярнуцца туды—то дзе-ж дзецца? Не астацца-ж тут вось, у Вікурах, дзе нядаўнія таварышы сталі бальшавікамі, ня хочуць з ім лічыцца, а з часам гатовы... ой... Трэ’ будзе ехаць, хоць...

— Сідор Гарасімч!—перабіў Сідоравы думкі Паўлюк, калі яны падыйшлі да вуліцы, на якой стаяла хата Сідоравай сястры,—што-ж, можа вечарам прыдзене да Марылі?

— Ня ведаю...

— Прыходзьце, сёньня „тыя“ ня прыйдуць. Мы адны зъяўромся й пагуляем.

— Ня ведаю.

— Ці-ж цэлую ноч сядзець дома?

— Можа й прыду.

— Прыходзьце.

На гэтым яны разыйшліся. Сідор пасьпешна, ня кідаючы думак, пайшоў праміком да сябе на кватэру і ўжо да заўтра га нікуды ня выходзіў.

## VI.

Назаўтра а першай гадзіне, толькі Сідор пасьпей паабедаць, да яго прышла настаўніца Марыля Слой.

— Ну, пойдзем на конфэрэнцыю, Сідор Гарасімч,—пазвала яна яго.

— Мо‘-ж яшчэ рана?—запытаўся Юрка, Сідораў швагер.

— Не! Як ішла да вас, то бачыла—мужчыны ўжо йшли.

— А! Трэба йсьці й мне,—сказаў Юрка.

— І табе?!—зьдзівіўся Сідор.—З якое-ж ласкі табе?—запытаў ён швагра.

— Як, з якое ласкі? Наш Лагчынны район выбраў мяне ўпаўнамоцным. Быў надоячы сход і выбраў мяне ды яшчэ двух суседзяў.

— Ого! Каб яшчэ ды ён дзе прапусьціў! Гэта-ж, на яго ліха, так ударыўся ў бальшавіцтва, што няма рады... Бяду нацягае на дом. Вось прыйдуць палякі ці хто іншы, дык ліха-ведама, што рабіцьме. А, думаеш, ён шманае аб чым? Каб ён так жыў... І колькі ўжо ўшчуваю яго й колькі сваруся на яго—хочь-бы што!—размахваючы рукамі й прытоптваючы ногамі, ушчуvala Юрку жонка.

А Юрка, не шманаючы на жончыну гняўлівасцю, здавольна пасмейваўся. Калі-ж тая скончыла яго спавядца, ён пакруціў галавою, зацягнуўся папяросаю й сказаў:

— Цудная ты, зусім цудная! Гаворыш—сама ня ведаеш што. Няўжо табе галава баліць аб тым, што я раблю? Або чым табе пашкодзіла Савецкая Ўлада, што ты на яе гаўкаеш заўсёды? Палякоў шкадуеш? Забралі съвіньню, дык хацела-бабіцтва і карову ім убавіць!.. Эх, баб'ё, баб'ё! Многа яшчэ вас трэба вучыць...

Выказаўшы гэта, Юрка адзеў кожух і выйшаў з хаты. Юста вожыкам паглядзела ўсьлед мужу і яшчэ не дала яму выйсьці з сянец, як пачала йзноў спавядца яго за бальшавіцтва.

Марыля, якая маўчала пры Юрку, цяпер здаволена ўхмылялася, цешачыся гаворкаю Юсты. Хвіліна-ад-хвіліны яна пазірала й на Сідора, які, зрабіўши злосную міну, паглядаў у вакно ўсьлед за шваграм.

— Запраўды, цётка!—не съярпела Марыля,—ваш дзядзька мудрэй за другіх уцягнуўся ў бальшавіцтва. Нідзе нічога іхняга не прапусьціць.

— Няхай на яго прогліца, няхай...

— Прогліца-а!—скрэзь зубы вымавіў адварнуўшыся з вакна Сідор,—гэта ўжо праклёнам нічога не пасобіш, галубка. Зьвіхнуўся чалавек—і толькі!.. Зьвіхнуўся і—ведаеш, Юста, —стаў мне праціўным! Глядзець я не магу на яго. Лічу, што ты няшчаснаю стала, сястра...

Сідор выказаў гэта з цвёрдасцю й са шчырасцю. Тут ужо нельга было яму пярэчыць, каб хто й хацеў. Ні Марыля, ні Юста й ня думалі гэта рабіць: яны маўчалі. Нічога не хацеў больш казаць і Сідор. Ён моўчкі адзеўся, закурыў папяроску і зьвярнуўся да Марылі:

— Ну, пяройдзэм, паслухаем, што сяляне казацьмуць на нарадзе. Як абмывацьмуць гэтых...

— Вы таксама ў іспалком? — запытала іх Юста.

— Так! Пойдзэм паслухаем.

Юста нічога не сказала й гасьцінна прайшла за імі да вуліцы.

Сідор з Марыляю ціхім крокам направіліся проста ў іспалком.

Ідучы, яны вялі гутарку на балочую для Сідора тэму — аб размаху ўплыву комуністых на сялянства. Марыля мала што ведала аб гэтым і не магла нічога пэўнага паведаміць Сідору. Яна ў гэтым пытаньні не разъбіралася, а заўсёды адказвала на яго чужымі словамі брахні ды зынявагі.

Гутарачы так, яны падыйшлі да іспалкуму. Каля будынку і ў двары стаяла шмат падводаў. У іспалкоме чуўся гоман, па якому можна было судзіць, што там сабралася многа дэлегатаў. Тымчасам з усіх канцоў мястэчка яны яшчэ падыходзілі ѹ пад'яжджалі.

Сідор з Марыляю спыніліся каля двара; Сідору хацелася паслухаць, што гутараць прыежджыя і які іх настрой. Вось кожнага дэлегата ён абводзіў вачыма з ног да галавы, зазіраў яму ў твар. Сачыў і бачыў: усе яны, больш пажылыя мужчыны, выглядалі весела настроенымі і ў гутарках выказвалі зацікаўленасць нарадаю. Адзін другому расказвалі, хто што мае казаць, як і што йдзе ў іх вёсках будаўніцтва Савецкага ладу, збор падатку, разъмеркаванье зямлі. Ніводнае скаргі на сваё становішча Сідор не пачуў.

— Ну, пойдзэм у сярэдзіну, — сказаў ён да Марылі.

Яны праз некалькі часу ўвайшлі ў іспалком. Невялікае памяшканье было бітком набіта людзьмі. Яны займалі ўсю канцыярью й дзьве бакавыя каморкі, высвабаджаныя ад столоў і застаўленыя лаўкамі. У „габінэце“ прадсядацеля іспалкому, таксама адчыненым насьцеж, стаяў стол, прыгатаваны для прэзыдыму. Вакол стала грудзілася з дзесятак чалавек, якія запісвалі свае мандаты. Было душна і пахла вёскаю, сукном і чорным хлебам. Сідор з Марыляю на момант спыніліся пры дзівярох і абледзелі вакол памяшканье: нідзе ня відаць было вольнага месца. Сяк-так яны праціснуліся да задній сьцяны й прытуліліся да вакна. Праз некалькі хвілін пачуўся званок і гоман змоўк. У іспалкоме стала ціха, ціха. Усе настаражыліся і, як адзін, узорыліся ў „габінэт“ прадсядацеля. У „габінэце“ за столом сядзела два чалавекі — прадсядацель іспалкому ѹ пісар. Яны штосыці між сабою перашеп-

тваліся, азіраючыся на „залю“. Пасъля прадсядацель устаў і выказаў да дэлегатаў:

— Непартыйную сялянскую конфэрэнцыю я лічу адчыненай. Прапаную выбраць прэзыдыум.

На яго пропозыцыю выйшаў адзін з ліку дэлегатаў і прачытаў сьпіс прэзыдыуму, які прапанавала комуністычная фракцыя. У ліку другіх у сьпісу было прозвішча Андрэя, якога мецілі ў таварышы прадсядацеля нарады. Прадсядацель іспалкому прагаласаваў сьпісак. Цэлы лес рук амаль ня ўсіх дэлегатаў паднялося ўгору.

— Аднагалосна,—паведаміў прадсядацель іспалкому, і тут-же яго слова заглушылі моцныя воплескі.

Сідор пільна прыслухоўваўся да кожнага слова, і калі перш пачуў імя й прозвішча Андрэя, а пасъля ўбачыў, як Андрэй разам з другімі пайшоў і сеў за сталом, ён злосна скрыгнуў зубамі і адварнуўся ўбок. Вострая злосьць на Андрэя падсказала яму кінуць іспалком і ўцячы дадому, але гэта было-бы роўна таму, што Сідор ня вынаўніў-бы паложанай сабе задачы—і ён перамог узянуты настрой ды астаўся.

За выбарамі тут-же пашли даклады. Першы рабіў даклад прадсядацель іспалкому аб сучасным становішчы Савецкае Ўлады. Сідор папераменна сачыў вачмі то за прамоўцам, то за сялянамі, якія ціхутка, з увагаю слухалі яго. Ніхто з іх не варушыўся, ніхто ня кашляў, а ўсе, як адзін, пільна сачылі вачмі ў „габінэт“, дзе сядзеў прэзыдыум. У словах дакладчыка часта зычэлі гострыя лаянкі на кулакоў, пагрозы за іх шкодную працу. Дакладчык таксама адмячаў клапоты Савецкай Улады аб сялянстве і заклікаў яго нясьціханна працаўца па адбудаванню краю.

Сідор на гэтых мясьцінах дакладу яшчэ ўважней настарожваўся і нясупынна абводзіў усіх прысутных. Яму ня верылася, каб ніхто з дэлегатаў ня выгукнуў якое-кольвечы лаянкі на Савецкую Ўладу ці не падаў спрэчкі прамоўцу. Хвіліна-адхвіліны да яго падыходзіла нейкая ні-то радасць, ні-то самаўцеха, што вось-вось паднімецца прэтест мужыкоў і ўся нарада пойдзе ўверх дном.

Але дакладчык пераказаў усю прамову і ніхто не прараніў і слова. Калі-ж скончыў, то зычны гул воплескаў быў пасланы ў аддзяжу за даклад. Пасъля дэлегаты, як пчолы, рэзва загаманілі паміж сабою, весела настроіліся і адзін за адным у голас падавалі выказы: „О, і маладзец, наш Сыліў!“ „Вось, праўду сказаў!“ „Ёсьць чаго паслухаць!“. Каля дваццацёх чалавек сарваліся з месцаў і панясціліся да стала, каб узяць слова ў спрэчках.

А калі спрэчкі пачаліся, дык толькі й чуўся з вуснаў кож-

нага прамоўцы жывы, гарачы водгук на воклік дакладчыка. У кароткіх, няскладных прамовах цэлы шэраг сівых барадатых сялян засьведчылі сваю ўвагу, сваю спагаду да Савецкага ладу ды яго парадкаў. Атрымоўвалася ўражаньне, мэрам-бы ўся нарада сабралася ў іспалком, каб урачыста прывітаць тую гадзіну, якая прынесла ім жаданую волю.

Гэты настрой кідаў Сідора то ў жар, то ў холад. Штосьці цягнула яго хутчэй уцякаць, а разам другая сіла прыкоўвала яго к месцу. Марыля некалькі разоў звала яго выйсьці, але ён аднекваўся і ня пускаў яе.

— Вось, хай скончаць гэта пытаньне—няпраўда, прапрвецца! Вось мо' хоць адзін прамоўца знайдзеца,—папрасіў Сідор Марылю, калі яна пагрозілася аднэй пайсьці.

— Ну, добра! Толькі адзін,—згадзілася яна,—усёроўна нічога новага ня скажа.

Якраз гэтым адным папаў Юрка. Сідор ня прымециў, як той апынуўся ля стала, але толькі прымециў швагра, як моцна скалануўся ад гневу і азірнуўся на Марылю:

— Бачылі гэта?

— Юрка!—прашаптала тая.—Пачуем, што скажа!

— Не, гдзе! Ідзем!—папрасіў Сідор Марылю.

Таўхаючыся між людзей, яны пайшлі да дзявярэй, а ўсьлед ім нясьліся гучныя слова Юркі: „Мы павінны помніць адно: што нам далі польскія паны, і што зрабілі нам большавікі. А памятаць паноў кожны мае завошта—з іх імем звязана наша няволя, звязана разбурэнье краю, гвалты, пажары. Толькі большавікі нам далі волю, толькі ад саветаў—наша свобода й съветная будучына“.

## VII.

На конфэрэнцыі ў іспалкоме былі таксама Паўлюк, Мірон ды Варвара. Яны прыйшлі шмат раней Сідора з Марыляю й занялі месца ў бакавым пакоі за сыценкаю, так што іх ня было відно з канцылярыі. Стоячы там, яны не маглі сачыць за ўсімі, хто заходзіў у іспалком, і хто з яго выходзіў. Праўда, Сідор з Марыляю яны чакалі з часу на час, пазіралі ў вакно, думаючы ўгледзець ідучымі, але прапусьцілі ѹ ня прымецилі, калі Сідор з Марыляю зашлі ў іспалком. Вось усе ўтраіх так і пастанавілі, калі распачалася конфэрэнцыя, што Сідор, мабыць, матнуй на яе рукою й ня прыдзе паслухаць. На гэтым і спыніліся-б, каб выпадкова Паўлюк нে азірнуўся ў вакно якраз у той момант, калі Сідор з Марыляю выйшлі з двара іспалкому.

— А во, бачце! Сідор з Марыляю пайшлі! Усё-ж былі тут,—ціха падаў Мірону й другім суседзям Паўлюк.

Тыя паглядзелі ў вакно.

— Так, так! Пэўна, што тут быў. Давайце дагонім,—запропанавала Варвара.

— Давайце, чаго далей слухаць!—згадзіўся Паўлюк. Пяцёра іх—Паўлюк, Мірон, Варвара і двое з дэлегатаў: настаўнік з вёскі Шула і лясьнічы з Шулаўскага лясьніцтва—таўхаючыся, праціснуліся да дзвярэй і выйшлі з іспалкаму. Сідор з Марыляю ўжо падыходзілі да ўзгрудку на рынку.

— Гукні!—падаў Мірон Паўлюку.

Той стуліў пры губах рукі й гукнуў:

Сі-ы-до-ор-р!!

Сідор з Марыляю абярнуўся ў паставі

Праз пяць ці шэсць хвілін да іх падышлі Паўлюк з кампаніяй.

— Ну, дзе-ж былі, Сідор Гарасімч?—запытаў Паўлюк Сідора, вітаючыся з ім і знаёмячы яго з шулаўцамі.

— Дзе быў? Пэўна там, дзе й вы...

— А вы ў іспалкоме былі?—перабіла Марыля.

— Вядома што! Вось углядзелі вас праз вакно і выйшлі... Чакалі-чакалі і думалі, што вас там ня будзе,—рэзва адмовіла Варвара.

Гаворачы, яны ўсе разам кранулі ўсьці.

— Куды-ж цяпер, Сідор Гарасімч?—крыху прайшоўшы, запытаў Паўлюк.

— Трэба на кватэрну,—адказаў Сідор.

— А вечарам ня думаеце нікуды?

— Ня ведаю...

Прайшоўшы яшчэ з гоні ўсе разам, далей яны разъбліся на двое ў пайшлі паасобку ў розныя бакі: Мірон з дзяўчатамі, а Сідор з Паўлюком і шулаўцамі.

— Ну, як вам? Бачыце, вось якія мужыкі! Як адзін у далоні б'юць: хваляць парадкі... Во, нават, Юрка... Не казаў я?—выказаў Паўлюк.

— Так! Дзівіць мяне... Я ніколі ня думаў, што яно так, што так глыбока ўелася бальшавіцтва... Ня думаў... А то та-ж...—Сідор нездаволена пакруціў галавою і ня мог даказаць.

— Сідор Гарасімч!—а ўсё-ж яно не якраз так, як мы бачылі. Ёсьць шмат і праціўнікаў бальшавікоў. Вось каля нас стаяла з дзесятак мяшчан—дык съмяляліся з усімі цэрамоній, толькі ім нельга выказвацца...

— Так, нельга выказвацца...—шэптам падмацавалі шулаўцы.

— Гэ! што дзесяць, калі сотні пляскаюць у далоні, сотні... Што дзесяць! Каб наадварот...—матнуў рукою Сідор.

Яны прайшлірынак і спыніліся пры вахадзе ў вуліцу. Паўлюк з шулаўцамі прыпыніліся.

— Можа вечарам яшчэ наведаем у іспалком? Яшчэ шмат пытаньняў абгаварвацьмуць... Цікава пачуць, як будзе абгаварвацца школьнай справа!—выказаў Паўлюк да Сідора.

— Не, не пайду!—суха адказаў Сідор.

— Чаму? Мы зойдзем...

— Нічога не паможам! Запраўднае гняздо бальшавікоў...  
Усе, усе атручаны ім...

Забыўшыся разъвітацца, Сідор пайшоў на кватэру. Паўлюк з другімі вярнуліся назад.

### VIII.

Увайшоўшы ў хату, Сідор застаў дома сястру. Яна мяшала гавядам цэбры, і калі Сідор прачыніў дзверы, кінула работу й звярнулася да брата з запытаньнем:

— З іспалкому прыйшоў, Сідорка?

— З іспалкому.

— Што-ж там чулі добра?..

Сідор нейкі час памаўчаў, пасля сур'ёзна з прыціскам адказаў:

— Пачуеш?! Ведама ўжо, што ў іспалкомах пачуеш!.. Твой-го Юрку чуў... Да стала цацку...

— Чаму?...—зьдзіўлена запытала Юста.

— Чаму?... Вунь расьпінаецца на ўвесе іспалком. Такі аратар, што хоць ты...

— За бальшавікоў ці супроць?

— Супроць! Навучыла-ж ты яго супроць!

— Ай, ай! І чаго яму трэба лезьці... божа мой!.. На яго хвароба, на яго!—заявляла Юста.—Дык ты-ж паверыш, Сідорка, я й сама ня ведаю, што з ім рабіць... Вось да таго ўкляпаўся ў бальшавіцства, што жыцьця няма... Стары чалавек...

— Табе кінуць трэба яго!—адсек Сідор.

Гэта пропозыцыя азадачыла Юсту. „Кінуць!“—то ўжо пераходзіла ўсю яе злосць на мужа й глядзела ёй у очы чымсьці незвязаны-страшным. Яна разумела пасвойму шкадлівасць таго, што Юрка ўмешваецца ў бальшавіцкія справы, але гэта шкадлівасць не надаўміла ёй ні разу паставіць сабе рубам пытанье аб адносінах з мужам. А тут раптам чуе гэткую раду ад брата. То, пэўна, нешта нейкае ўжо сталася з Юркам. Сідор-жа не павінен жыў-здароў яе палохаць.

— Сідорка, чаму ты так кажаш?—баязьліва запытала брата Юста.

— Таму, што бальшавікі—гэта разбойнікі й згубіцелі. І твой Юрка—таксама... Ён бальшавік—і ты не павінна, жывучы з ім, ганьбіць наша котлішча...

Сідор, выказаўшы гэта, прыстукнуў нагою, нібы павеляваючы сястры выпаўніць яго раду. Юста ня ведала, што адказваць, і моўчкі пытальным поглядам сачыла на сур'ёзна выглядаўшага брата. З яе рук выпала мешалка, стукнуўшыся аб цэбар, але Юста не зауважыла гэтага. Таксама не зауважыла яна й таго, што надварэ цымнела, і ў хаце па куткох пачаў тулыцца эмрок. Наогул, Юста была ашаломлена братавымі словамі й ня ведала, чым на іх адказваць...

Ёй памог выйсьці з гэтага становішча Юрка, які з прычыны перарыву нарады наведваў хату. Няпрыметна для яе й Сідора, ён прайшоў у двор і, апынуўшыся на парозе, стукнуў сенешнімі дзъярамі. Сідор хутка перамяніў устой, а Юста, нібы аchnулася, хапілася за мешалку й пачала мяшаць цэбры.

— Ты яшчэ не падала паранкі?— запытаў Юрка, увайшоўшы ў хату.

— Не падала, не пада-ла! Муштраваць толькі любіш, а сам, як той валацуга, цалюткі дзень бадзяеца бяз нічога... Да сэрца вельмі даліся табе гэтыя бальшавікі! Ня вылазіць з іспалкому. Ці-ж то ёсьць лад?— скорамоўна, трymаючы мешалку ў руках, залепятала Юста. Пакіне ўсё ў хаце, хоць захлыніся адна, а сам у аратары ходзіць... Трэба вельмі табе людзеў пасьмяшаць?!.. І так жанкі вочы дзяяруць з-за цябе... Хапіла-б і без цябе бальшавікоў... Чаго табе лезьці?

Юрка, зрабіўшы сур'ённую міну на твары, даў выгаварыцца жонцы, а пасьля спакойна, але цвёрдым голасам адказаў:

— А цябе мо' гэтыя жанкі й вучаць брахаць вось так? Ведаю я, хто гэтыя твае жанкі! Мікуліха да Дзежыха якая. Не падабаецца ім Савецкі лад—вядома. І гонар апаў і павага мінулася. Сыны паўцякалі ў Польшчу, дык думалі прасіцьмуць іх звярнуцца, а тут яшчэ забаранілі... Не глядзі на іх—свой разум мей!

Юста ня ўнімалася.

— Ня трэба мне больш того, што я маю... Хай ужо ў цябе занадты разум, каб ён табе высах! Аж брыдка робіцца... Вось праўду кажа Сідор, што ты род наш ганьбуеш сваім бальшавіцтвам? Навошта яно табе?..

— Сідор кажа-а?— раззлавана выгукнуў Юрка,— Ссі-ы-дор?! Я ведаю, што Сідор... Чуў ужо я пра твойго Сідора! Ходзяць ужо чуткі па мястэчку й за мястэчкам... Прыехаў сюды настаўніцтва бунтаваць... Вось ужо даведаліся аб ім! Толькі мне ўвага... Сідо-ор ёй кажа!

Сідор, як стаяў моўчкі, так раптам заварушыўся на месцы і ад злосці закрычаў:

— Пляваць я хачу на ўсіх і разам н-на... Не пераарыштоўваеце ўсіх — нарвяцесь зараз... „Усе ведаюць!“ Хай ведаюць! Я сам не таюся, што я кроўны вораг бальшавікоў... Ненавіджу іх, як... Гэта — барбары! Яны зглумілі ўсё багацце краю, разబілі душу съядомаму чалавеку! Яны... — ён запнуўся й зрабіў колькі крокаў па хаце. — Я лічу абразаю, што мая сястра мае мужам бальшавіка... Так! І я кажу ёй: кінь, каб не паскудзіць нашага роду...

— Так?! — Юрка разъняў рукі й насакам падбег да Сідора. — Вон! Вон, панскі агэнт! Ты што гэта? Прыехаў бясчэсьціца маю хату й маё імя? Вон! Ягомасць тут знайшоўся! Душу яго разъబілі!.. Голаў разъбіць мала... Вон, каб і нага твая ня была тут!

Бачачы мужа ў гэткім гнеўным настроі, Юста ня брала сабе ўглузд, што тут чаўпецца, і перш, вытарашчыўши вочы, глядзела на абодвых, а паслья кінулася ўцішаць Юрку, крычучы:

— Што ты робіш, вар'ят? Што ты робіш? Не сарамаці людзеў! Завошта-а ты наваліўся на яго?... Ці ты маеш розум?

А Юрка крычаў:

— Вон! Абаіх вас паганю! Мне не патрэбна вашага шляхецтва... Калом яно мне вылезла за сорак гадоў. Годзе?.. Прэч з дорогі! Я — бальшавік і ня выношу жаднага панста. Вон, вон! Ня выйду з хаты, пакуль гэты ягомасць ня выпрадзіцца...

Праходжыя вуліцаю застаноўліваліся перад хатаю... Крык і лямант цягнуўся з гадзіну. Юрка не здаваўся і гнаў Сідора з хаты. Юста абараняла брата, то ўпрашвала яго выйсьці на час да знаёмых. Сідор-жа „прынцыпова“ лаяў бальшавікоў і швагра. Але, лаючы Юрку, ён ужо ня думаў ні аб чым добрым. Гэтыя тры дні, якія ён пасльпей пражыць у мястэчку, зрабіліся яму годам — ды годам ня простага жыцця, а балючых мукаў разувер'я, ашаломленасці зъменамі таварышоў і страхам перад пагалоўным захопам жыхарства ненавісным яму бальшавіцтвам. Усё гэта так знэрвавала яго, так стузала, што ён увачавідкі адзначаў, як рабілася яму цяжка й нявыносна ў вікураўскіх абставінах. Звакол і зусюды глядзелі на яго тысячы вочаў атручваючага страху, тысячамі галасоў зывінелі ў яго вушшу. Перад ім стаяў Юрка, а Сідору здавалася, што гэта — ажыўленае бальшавіцтва, якое вось-вось съціснё яго сваімі рукамі й задавіць. І калі ён спрачаўся й лаяўся з Юркам — то гэта толькі, каб не маўчаць. Каб не маўчаць, бо гэтаму супярэчыла ўся яго істота. Трэба было шмат здарэньняў, многа

самааховы ды разам каменнай цярплівасьці, каб зынізіца да таго, што ён бачыў і чуў. Але пракідкі й дасыціны Сідор адчываў сябе ваўком у зasadзе, якому ўсё-ж трэ' было зламаць съмеласьць і пакінуць гордасьць.

— Шша-а, шша-а! — пакорліва суцішыў Сідор швагра, калі той ня ўступаў, а ўпарты гнаў яго вон, — я пайду! я — пайду... Я пайду, каб ня прыходзіць ужо сюды. Годзе!.. Няхай заклятай будзе тая часіна, калі я пераступіў гэты парог...

Сідор пасыпешна пачаў адзявацца. Адзяючыся, ён раз-праз разу пазіраў у вакно. Ад таго, што яму кідалася ў вочы ў згушчаным змроку вакна, Сідор то ўзвышваў, то паніжваў сваю нясьціханную лаянку, якая „злучыла іх род з родам Юркі“ і тae часіны, „якая завяла яго сюды“. Юста, сълезячыся, з мешалкаю ў руках тупала па хаце і то кляла мужа, то перапрашала Сідора, каб той не злаваў, каб ня слухаў „дурня Юркі“ і заставаўся.

— Куды-ж, братка, пойдзеш нанач? — казала яна Сідору, — заставайся ў нас... У хару плюнь заразе гэтай — і заставайся! Гэта хата не яго... Я больш гаравала на яе. Мой пасаг паставіў цябе на ногі, — адварочвалася Юста да Юркі. — Гаспадар знайшоўся! Вось заўсёды так, як і сёньня: валочыцца, мэрэм съвяты бяз вуму, цэлы дзень, а ў хаце — хоць вечер гуляй! Мая хата! Скула табе ў горла, а ня хата!

Далей ізноў хапалася за Сідора, просячы:

— Не ганарыся, Сідорка! Мала што гэты вар'ят крычыць! Не зважай!

Але можна было Юсьце казаць гэта, а здарэнье ўшло іншым кірункам. Юрка настойна — што далей, тым адчаянней лаяў швагра, паказваючи яму на дзверы, а Сідор съпяшыў злажыць у куфэрак сякія-такія свае рэчы. Калі-ж якраз ён сабраўся, то падыйшоў да Юсты, сущешыў, каб тая ня плакала і, пацалаваўши ёй у голаў, ращуча выказаў:

— Бывай здарова, Юстынка! Прашу цябе — разыдзіся ты з гэтым вар'ятам, з бальшавіком гэным паганым. Аберажы сябе і нашу фамілію... Бывай! — і выйшаў з хаты.

— Вон, панскі пасылач! Вон, бляяк! Каб і нагі твае тут ня было!.. Ідзі, шукай месца, дзе тваёй ганаровай души даспадобы. Вон, вон! Так, так — ноччу, як сава, як кажан! Прыехаў тут шляхецтва сваё паказваць! Гіцаль, паскуда! Н-не, галубчык, забудзь бывалае... Ха-ха-ха! Многа ўжо гэткіх, як ты, скавала ў сябе ночка... нікуды не ўцячэ-эш-ш!

Юрка пакрыкваў так, стоячы ў вакне, і задаволена слухаў, як Юста разьвітвалася з Сідорам за парогам, клянучы й лаючи бальшавіка-мужа.

## IX.

Мо' з гоні ад Юркавай хаты Сідор прабег безабдумна й безаглядна. Нейкая незъясънёная яму, але моцная й страшная сіла гнала яго ў цем ночы, як найдальш ад голасу Юркі, які, здавалася яму, мэрам раздражнены чмель, гнаўся за ім і выў над вухам.

Пасьля штосьці супыніла Сідора; ён сыйшоў убок са съцежкі, прыслушаўся, ці ня бяжыць хто за ім, і запытаў сябе: „Запраўды, куды-ж мне йсьці? Надварэ—цёмная ночь... Ды й брыдка прасіцца дзе-колечы нанач. Што могуць падумаць! Ах, чорт надаў мне гэтыя Вікуры наведаць!.. Ужо ня знайдзеш сухога месца, калі паводка разылілася... Кругом бушуюць хвалі!“

Здалёку хтось гутарыў. Сідор кінуў думаць, выйшаў на сярэдзіну вуліцы і пайшоў насустрач гутарачым. Але, прайшоўши колькі сажняў, ён як-бы адумаяўся—вярнуўся назад. Яму заздрочыла прайсьці паўз хату сястры й пераканацца, ці толькі й было гісторыі, каб яго выправадзіць з хаты, ці крый ды лаянка далей цягнецца. „Аб табе чуткі ходзяць“—гэтыя слова Юркі глыбока запалі Сідору ў нутро, і ён у сваім расшавеленым выабражэньні маляваў розныя прыкрыя для сябе дагадкі. „Каб, адно, Юрка ня йграў перадатачнае ролі, а то...“ —і за гэтым „а то“ йшлі розныя мажлівасці, якія не мілавочна глядзяць на гэткіх, як ён, Сідор, і якія пачалі яму здавацца.

Пазіраючы ўбакі, мэрам крадучыся, крыху падрыгваючы ад холаду, Сідор ужо падбліжаўся да швагравае хаты, як раптоўна яго пазвалі:

— Сідор Гарасімыч!

Сідор спыніўся і, крыху сумеўшыся, абазваўся:

— Я!—і пачаў узірацца на двух падыходзячых.

— Сідор Гарасімыч,—цішэй загутарыла да Сідора Марыля (то была яна з Варвараю), падбегшы да яго,—Вы ня йдзецце дадому начаваць!... Хадзем да нас,—хапіла яна яго за руку.

— Чаму?—напалохана запытаў Сідор.

— Ведаеце, пра вас пусьцілі дрэнныя чуткі. Вас залічаюць агэнтам контр-рэволюцыі... Вось, нават, і на нарадзе ўжо паднімалася гутарка пра вас. Макар, расказвалі так, абгаварваючы школьнную справу, нападаў на настаўніцтва за яго чорнасотніцтва і ўмяшаў туды ў вас... Ды яшчэ так, што ўсіх абурыў.

Як? Плаха?!

---

---

— Так... Кажуць, казаў, што нібы вы прыехалі ѹ разводзіце тут супроціўсавецкую агітацыю. Настройваеце настаўніцтва супроціў школьнага політыкі і наогул... Вось, на кожны выпадак, ідзем да нас...

Сідор разам кінуў усе іншыя роздумы і спыніўся на тым, што паведаміла яму Марыля. Хоць у яе паведамленыні й было многа знаёмага, чаго хітры Сідор заўсёды ня спускаў з думак, але тая раптоўнасць, з якою ўсё гэта чынілася, аглузіла яго. У ваччу ажылі ўсе вакольныя рэчы, зацюкала сполахна сэрца.

— Ідзем, ідзем хутчэй!.. Паганыя, як у іх усё скора робіцца! Ці бачыш ты?..—паўшэптам выказаў ён ні-то да дзяўчат, ні-то сам да сябе і паспешна рушыў уперад, ухіляючыся блеску праменяня з вокан хат.

Дзяўчата подбегам пагналіся за ім, перапыняючы яго ў паўголасу:

— Сідор Гарасімыч, вы ня туды пайшлі. Чакайце! Нам трэба на другую вуліцу!.. Чакайце!

А Сідор, не патураючы іх зову, як нацкованы воўк, бег безаглядкі.

---

## ЧЫРВОНААРМЕЕЦ ПАНКЕЛ ЛІПА. (С К А З).

### I.

Калі Панкел Ліпа вярнуўся ў казарму і прайшоў у сваю роту, то там яго товарышы ўжо спалі. У казарме было ціха: толькі й чулася глухое цюканье старога загарка дзесьці за съянью ў канцылярыі ды мерныя выразныя стукі вартаўніка па калідору.

У абудвых бакох калідору, у няглыбокіх ямках-лёхах у съянне, былі ўстаўлены замурзаныя дымам, недагледжаныя лямпы-свірэлкі, якія, цьмяна гаручы, кідалі ад сябе смуглае праменьне.

Панкел пільным зіркам агледзеў усё памяшканье, паківаў чамусьці галавою і спакойна ўсеўся на сваёй койцы, якая трэцьмяю стаяла ад надворнай съянны.

— Эх, і абрыйда-ж усё, да чорта... Але няма рады, хоць ты захлыніся. Колькі часу ўсё адзін і адзін, бяз родных, бяз усялякае аб іх чуткі... Адзін адным—нібы саўлук, нібы бязродны... Вайна ѹй вайна! Канчатку ёй, заклятай, нікага няма. Толечкі вярнуўся з фронту раненым, пакалечаным... ні дадому, ні да сваіх, а ў шпіталь, халодны, брудны, бездаглядны мур... І столькі мукаў перацярпеў, столькі здароўя загубіў!. Чужыя людзі, койкі, енкі... І вось, яшчэ нават як-сьлед не-ачуняў, а тут, глядзіш, ізноў зьбірайся на фронт... згарэў-бы хоць ён тамака... Гэта-ж жартачкі-ы! Ці-ж хопіць мяне на гэтыя новыя муکі?..

Панкел ізноў пакруціў галавою, выказаў злосную міну і заскрыгатаў зубамі... Азірнуўся вакола сябе. „Не! не пайду на гэты раз на фронт... Хаця-б ачуҳацца ад гэтых ранаў. Досыць! Чаму мне больш за ўсіх ваяваць трэба? Ды за вошта мне ваяваць трэба?“

І Панкел бадрыўся ад выказанных думак ды мерыўся ажно выкрыкнуць іх уголас, але надыйшоўшы новыя раздумы яго спынілі, ахаладзілі. „А калі прымусяць?“ мігнулі яны перад ім.

І Панкел нібы спалохаўся іх; крыху памаўчаў у нейкім глузьдзе. „І калі прымушацьмуць, будуць застаўляць, то й тады не пайду, не пайду і квіта... Хай што-хоць са мною робяць. Не паслухаю прыказу, нізашто. Сапраўды, кажа Проў: „Будзь цвёрдым і ня гніся так лёгка пад прыказамі. Мала што табе бальшавікі пачнуць прыказваць, ці-ж усё выпаўніць ім.“ І праўда: ня буду выпаўняць, стану паўпарцей крыху“.

Панкел устаў з койкі, смачна зяхнуў, справадзіўши позіх зацяжным енкам, і пачаў распъяразваць папругу. Выняў гвоздзік спронжкі з дзіркі рамяні і спыніўся. „Ах, як добра было бы пагутарыць цяпер з Провам, удаваіх, наасобках. Цікава пачуць, што ён мне парадзіць зрабіць, калі ўсё-ткі й прымусіць мяне пайсьці на фронт. Цікава! Вельмі цікава! Вось ня буду спаць — пачакаю яго“, парашыў Панкел і аддаўся новаму наплыву думак, няцэльных, трывожных, смутна-нявыразных. Іх назойны рой скаваў Панкела як ланцугамі і прымусіў спакойна сядзець.

Вакола яго таварышы ўжо храплі. Адны ляжалі на сваіх койках спакойна ў нярухома, другія варочаліся з боку на бок, бы на спрунжынах, кракталі; іншыя не маглі супакоіцца ад кашлю ѹ охалі. Вартаўнічага хутка стала нячуваць, нібы і ён задрамаў.

— А мо‘ Проў ужо і съпіць? — мігнула думка ў Панкела, і ён азірнуўся ўбакі, нібы шукаючы яго койкі.

— Не, месца зусім пустое,—адказаў Панкел сам себе.

— Прова яшчэ ня было — значыць дзесяці ён спазыніўся ў горадзе. „Трэба яшчэ пачакаць крыху; потым пачну распранацца, а вось, покі зъбяруся лажыцца, ён і натрапіць... Але-ж і хітры аднак гэты Проў, нечага сказаць! Усё пранюхае, усё дазнае — дзе і што і як; і тлумачыць усё з сэнсам, талкова. Вучоны, хітры, відаць, з багатага котлішча... ня мне равесьнік... Бач, як усяго багата мае пры себе: і кавы, і бялізы, і грошы, і ўсяго. Не шкадуе нічога. Гэтак, вядома, і служыць ня цяжка. Ды, нябось, яшчэ на фронце ні разу ня быў... Ні на фронце, ні на варце... Круціцца себе, нырпаліць па горадзе і ня знайся... Ёмкі-ы, о-го-о, казаць нечага. Купца якогась сын, няйначай... Па ўсяму відаць... Ды і ў гутарцы, ліха яму, цягніе за іх... за сваіх; глядзіш — так і гне ў іх бок, заступаецца, абараняе іх усяляк...“

Панкел кінуў адзначна галавою і ўздыхнуў: „Ну, вядома, так ужо і трэба мабыць... Гэта не вялікая ганьба, мала што... Аднак, хлопец ён усё-ткі разумны, тлумачны... Судзіць спра-

вядліва, толкам, ажно паслухаць люба... Вось я асабіста дужа люблю яго паслухаць..."

Панкел паціху, з перапынкаю разъдзяваўся, кожную рэч зьвяртаючы акуратна і кладучы—што ў ногі, а што пад падушку, іншае—ж пад голаў. „Няйнай трэба дачакацца Прова,—думаў далей Панкел,—трэба вымусіць яго на гутарку, парадзіцца з ім, што рабіць... Усё-ткі два розумы, дзьве галавы—не адзін, не адна”...

Панкел абарваў думкі і пачаў ззуванець боты, крэкучы ад ныцыцца съпіны і колькі ў баку.

— Ах, так ломіць! О-ёй-ёй! Ох-хо-хо! Вось і едзь на фронт... у дарозе згінеш,—шэптам праказаў сам сабе Панкел і хапіўся рукою за плечы, потым за бок...

У гэты час пачуўся ціхі стукат дзьвярэй, а потым і шорханье шагоў. Панкел адагнуўся ад койкі і паглядзеў убок дзьвярэй—то прыйшоў Пров, які паціхеньку, з асьцярогаю, каб не нарабіць груку, на пальчыках заварочваў вузкімі праходамі к сваёй койцы. Панкел нібы не прымячаў яго і нырпаліўся над сваёю пасьцельлю.

— А ты ўсё яшчэ ня съпіш? Нябось, нядаўна вярнуўся ў казарму?—шэптам запытаў яго падышоўшы Пров.

Панкел паважна адагнуўся ад койкі і пільна аглядзеў Прова. З ног да галавы акінуў зіркам, з хвілінку памаўчаў, потым загутарыў:

— Ня вельмі даўно прыйшоў і я. Прыйшоў і задумаўся: гэта-ж хочуць ізноў адпраўляць нас на фронт, а мне так ня хо- чацца, так страшна... ні-то, бач, каб баяўся, але ад болю, ад незажытых ранаў... Страшна, і я рашиў прычакаць вас, каб пагутарыць крыху аб тым, як тут быць, што рабіць, каб...—адрыўна, няўпэўнена, нібы намацоўваючы грунт, адказаў Панкел, павярнуўшыся к Прову і падступіўшы да яго на шаг.

— Мяне? Чамусьці гэта?!—нібы зьдзівіўся Пров і затаіў выплыўшую на твары радасць. Моўчкі абудва прыселі побач на койцы Панкела і некалькі часу памаўчалі.

— Ці чулі вы,—што нас ізноў на фронт думаюць пасылаць?—першым пачаў Панкел, недаверна аглянуўшыся вакола сябе...

— Так, чуў, думаюць... Што-ж дзіўнага ты ў гэтым знайшоў?

Панкел крыху памаўчаў, потым сказаў:

— Ня хо-чацца, ведаецце, абрыйда вельмі... Я не паправіўся якраз... ўсё цела ные, ломіць... Ды й падумайце—восьмы год я ўсё гэтак вандрую: то на фронт, то назад у шпіталь... Пяць разоў быў ранен... Бяз вестак увесь час аб родных, дзе і што яны; ні жонкі ні дзяцей долі ня ведаю... Знайсьці-б іх, праведаць аб іх што-кольвечы, на хвілінку з імі-б угледзецца і...

больш нічога... Тады-б я зноў гадзіўся на справу, маўчаў-бы, слухаў і выпаўняў-бы прыказы... Хоць яно-то й супачынку дужа хochaцца; чалавек ня сталь—ня можа трываць бясконца, ну... Але то няхай сабе, вось яшчэ мо' як пратрымаўся-б... толькі сямейка, дачушка, хата... Дзе і што яны? Без капейкі гроши пакінуты... Ах, канчатку няма ні гэтай вайнэ-завірусе, ні гэтым фронтам паганым, ні...

Па твары Панкела бегалі балочыя сударгі, мянючы свае абрывы за кожным словам; голасна праводзіў іх востры скрыгат зубоў і адчайны выверт рук.

Проў пільна сачыў за выразам твару Панкела і, пацяшаючыся ўнутры, думаў: „Вось яшчэ адзін... Гэта паказвае, што ўжо ёсьць глеба, гатова... Ды чаму-ж ня быць? Стаміліся людзі, заезьдзілі іх уканец бальшавікі... Затое і іхнія скрэпы пачалі трашчэць... Можна цяперака арудаваць з посьпехам... латва... Вось на заўтрашній рахубе трэба будзе абрадзіць усё і брацца за справу стараньней... Толькі пагнуць у гэты бок... як належыць...

— Слухай, Панкел, а давай паспробуем зрабіць так, каб нам зусім не ваяваць, добра?—асьцярожна парадзіў Проў.

— А ласьне гэта можна зрабіць?—зацікавіўся Панкел, нібы акрыяўшы ад нейкага сполаху.

— Гм! Як зрабіць?—Проў агледзеўся вакол па казарме; гэта зрабіў і Панкел.

— А вось....—пачаў ізноў Проў,—на фронт пойдзем ахвотна, паслушна, а па дарозе—давай падгутарым чырвонаармейцаў, і як прыдзе да бойкі—уцяком з часьці, здамося ў палон: „Бярэце нас! Здаёмся!“ крыкнем і перабягом да казакоў... усе, палком, гуртам... А там, а там у іх і адпачынем... У іх усяго ёсьць і мы ўдостач пад'ямо... Га, Панкел, згодзен ты на гэта?

— А ці-ж можна так?—перапалохана запытаў Панкел.

— Вось, цудны які, а чаму-ж не? Хіба ты мне ня верыш? Панкел задумайся.

— Н-не-э, ведаеце, цяжка і... страшна здавацца ў палон. Ды ў брыдка, непачэсна-а... Гэта провокатарства, здрада. Усе будуць пальцам тыкаць: „Здраднікі, прадаўцы“,—скажуць. А што дастанеш за гэта? Ласьне пахваляць за гэта нашы ворагі? І дадуць якія-кольвецы прывілеі?

— Го, браток, ня думай благога... Не ашукаешся; хто да казакоў пераходзіць—даюць таму ўсякія палёгкі... Ды што казаць! Там народ—ня нашаму раўня! Далікатныя, паністыя ўсё... Ведае, што рабіць і як абыходзіцца. Усе вучоныя, разумнікі... Там, у казакоў, зусім інакш нашага... Кінь, браток, верыць бальшавіком! Брэшуць яны, ня болей.

Проў цікаўліва, з падмігамі, з захаванымі ў маршчынках твару лёгкімі калючымі хітрыкамі, акідаў Панкела празрыстым поглядам, сочучы за тымі адбіткамі ўражаньня на яго твары, якія пакідала за сабою гутарка.

Панкел-жа маўчаў. Некалькі разоў, з перацягамі наўзнатрок, нібы з пуду, прабягалі па смуглым задуменным яго твары пуглівяя, недаверныя ўхмылкі, пакідаючы за сабою съяды глыбокага суму, вострага сумненьня і густое шкоды чагосьці, яму аднаму вядомага.

— Ну, як-ж?—даўшы яму падумаць, запытаў Проў, не перастаючы ўвесы час азірацца вакол сябе.—Памойму будзе, ці не? Разабраўся?

„Гэта не салдаты, і не ваякі: сёньнека к нам, а заўтра, ад нас“,—скажуць яны. І будуць зьдзекавацца над намі, як і над усімі іншымі нашымі таварышамі... І шомпалы, і розгі, і растрэлы... О, не, гэта, памойму, ня цікаўна.

Проў нецярпліва даслухаў, пачасаў вісок і сказаў:

— Кінь, браток; то большавіцкая брахня... пераканалі цябе большавікі, каб застрашыць чырвонаармейцаў, адбіць у іх ахвоту... Го-о! А колькі, аднак, здаецца нашага брата-а! І добра робяць, вылужваюцца з лапаў большавіцкіх!.. — съціскаючы ў сваёй руцэ руку Панкела, разуверваў і ўгаварваў яго Проў.—Ты вер мне, Панкел; зусім хлусьня тое, што нібы-то казакі ці дабравольцы з намі—чырвонаармейцамі—дрэнна абыходзяцца... Я табе кажу... Падумай, што-ж-бы то было, каб гэта так рабілася—тады-б на чым выгравалі-б ваюочыя між сабою страны? Кожны разылічвае на спакусу і абман сваіх ворагаў. Ой, колькі здаецца чырвонаармейцаў казакам! І гэта казакі добра ведаюць, і шануюць тых, хто ім здаецца ў палон. Ну, сумняваешся?

— Трэба крыху падумаць,—адказаў Панкел.

— Ды кінь, браце! Чаго там болей думаць? Чаго сумнявацца? Ня век-жа жыць табе на фронце, то ў казарме; ня век-жа грозіць жыць цю ліха-ведае за што і каго... Калі думаеш аб сабе, аб сям'і, то трэба-ж скончыць з гэткімі варункамі калі-колечы і адпачыць трохі... Ці-ж аднаму табе за ўсіх адбаярвацца? Ці-ж больш табе, чым усім, трэба? Ды, галоўнае, за якую тут падзяку ўсё гэта?—горача і старанна казаў Проў.

Панкел шчыра падумаў, потым, дапытліва адказаў:

— Ну, добра; а калі я й згаджуся, рашу, то як гэта будзе там, на фронце, вымеркаваць?

Проў шчыльна прытуліўся да Панкела і на вуха ціхутка прашапцеў:

— Гэта ўсё будзе зроблена і абмяркована падрабязна... Ты зойдзеш да мяне, я буду ў штабе і пазаву цябе... Там у

нас усё наладжана—цэлы гурток ёсьць, організацыя цэлая. Вось там мы ўсё і абладуем... На фронце ўсё відней, спрытней, а тут... нельга сказаць, як выйдзе... Глаўнае—будзь пэвен; пільнуйся мяне: я аб усім табе буду казаць, як і што рабіць. Ну, як Панкел? Латва?

Панкел памаўчаў.

— Ён ужо здаўся! Далей ня выцягне,—прабегла ў думках Прова, і ён падняўся з месца і пацягнуўся. Твар яго выказываў радасць паборы яшчэ над адным чалавекам.

— А хочаш,—прыгнуўся ён к Панкелу, не даючи яму апамятаўца ад разам нахлынуўших на яго думак і ўздыму пачуцьця,—і ты можаш быць залічаным да нашай хэўры... Ты можаш съмела падгаварваць і другіх, сваіх таварышоў; бач, бліжэйшых да цябе і надзейнейшых... Цішком, вобмацкам, выпрабоўна... Кожны чалавек—лішні гвозд у справу. Чымсьці болей нас будзе—тым съмялей і вярней... і ахватней... Папрабуй, а ну-ж і ўдасца... здалёк так, з падходам...

Проў прытуліўся да яго вуха...

— У нас за гэта плацяцца гроши. Ды іншая падзяка даецца... Такі ўжо зроблен парадак... Прабуй... перш шапні, памацай, як кажуць, бяз імяў, здалёк... як нічога-б сам ня ведаў, а, бач, з чутак, з перадач... вядома, нібы звычайны чырвонаармеец сярод сваіх...—асъмеліўся пасуліць Проў, угадваючы падатлівасць і прыхільнасць да сябе Панкела.

— Самае важнае для мяне—гэта дамоў-бы на кароткі час... тады-б... то-ж ад фронту недалёчка... Вось мо‘-б гэта праз вас можна было-б, то... дапытліва праказаў Панкел.

Проў здаволена ўсьміхнуўся.

— Чаму-ж не—будзе й гэта. Колькі хоць... Чымсьці болей ты прывабіш да сябе—тым болей дастанеш падзякі... Ня толькі дамоў пусьцяць, а й гращыма яшчэ надзеляць на дарогу... толькі пастарайся... не сумнявайся, брат, ні капелькі...

Проў не даказаў: стукат шагоў вартаўнічага, пасъпешна заходзіўшага калідорам, яго перабіў...

Проў швыдка адскочыў да свае койкі і прыгнуўшыся стаў разъдзявацца.

Панкел паважна, у задуменъні, паваліўся на койку і апрануўся коўдраю, захаваўшыся ў яе з галавою.

Вартаўнічы не зьвярнуў на іх увагі, а, прайшоўшы між іх аддзяленъня, павярнуў налева, да дзьвярэй.

Проў скоса паглядзеў усьлед яго, падмігнуў жартліва вачыма і працягнуў голаў у бок Панкела, думаючы з ім пагутарыць яшчэ крыху, але ўбачыўшы, што той ляжыць апрануўшыся з галавою, пакінуў намер, адварнуўся і ўлёгся сам.

---

---

II.

Пасъля гутаркі з Провам Панкел доўга ня мог супакоіцца. Лёгшы спаць, ён пільна і доўга абдумваў кожнае слова, як Прова гэтак і сваё; варочаўся з боку на бок, усё ня могучы заснуць, а назаўтра, дык цалюткі дзень яму нічога ня йшло ў голаў: за вошта-б ён ня браўся, чаго-б не датыкаўся ў думках, гутарка з Провам зьбівала яго думкі да сябе Панкел верыў і ня верыў Прову, згаджаўся з яго радаю і не згаджаўся. У сяродку яго, у души, была блытаніна пачуцьцяў, так што ён ня мог ні на чым адным спыніцца, за вошта ўхапіцца, каб аглядзецца, злавіць кіраўнічую думку. Праўда, адметней і ўдатней усяго ў галаве Панкела здрачыла ўсё-ж тая, знаёмая яму аднаму, неадчэпная думка—думка аб дому, аб родных; і толькі за ёю ўкрадкаю, нічога супольнага ня маючи, ганялася балючая няпрыемная другая думка—ужо аб фронце; усе-ж іншыя, засмугшы, вярцеліся вакол гэтых дзвёх, то выказываючы на хвіліну свой бледы выраз, та губячы яго ў імgle бясыцікаўнасьці і няуважнасьці. „Проў кажа,—судзіў сам з сабою некалькі разоў у дзень Панкел:—Проў радзіць і ўгаварвае... Проў абяцае... Няўжо гэта ён шчыра і бяз задніх думак? І няўжо-ткі яму паверыць? Няўжо ён мне добра хоча? Значыць, паверыць яму, паслухаць яго і йсьці за ім?.. Н-не! Гэтага я ні ў якім разе не могу паразыць... На гэта я ня-а... пайду нізацта!..

Як-бы ў даказ гэтага Панкел матаў галавою, рабіў цвёрды мах рукою і крывіцся... „Не зраблю, бо штосьці мне гэтага не дазваляе, штосьці перашкодзіць гэтаму... Ды падазронасць бярэ: чаго гэта Проў так шчыра ўжо захвальвае „сваіх казакоў ды дабравольцаў“ і ганіць бальшавікоў і прости, рабочы народ... Бадай, што тут ёсьць нешта нячыстае. „Людзі брэшущы! Бальшавікі нагаварваюць!—кажа ён. Нябось, тут не нагаворыш, калі многія сваімі вачамі бачылі і на сваёй скурый перанесылі ўсе казацка-гэнэральскія даброты... О, гэта паганцы і злыдні такія, што ад іх добра не прычакаеш... Казакі! Хто іх ня ведае? Колькі яны крыві работнічай і сялянскай пралілі, баронячы цара! Го-о-о!..“ Але гэтыя думкі зъмяняліся другімі: „А мо’... можа праз Прова і інакш усё можна было-б зрабіць... Відаць, ён там свой, закіне словам-другім—і я дома... Што значыць аднаго чалавека адпусціць? Хто гэта прымеціць?..

Панкелу было не да яды: ня цікавіла і крапкі. Уся завіруха пачуцьця, узбураная варункамі, усе абставіны, выпхнутыя напаверх жыцьця скуткам яго лёсу і прыпёршыя, загнуўшыя сваю афяру ў цесны куток, зъляпіліся ў нешта адно, цяжкае,

балючае, залезшае яму ў нутро і скрабаўшае за самае ценькае і каразылівае месца.

Няўрымна, назойліва гняло яно Панкела, дражніла, шпігавала дрыготным съвербам: „Як тут рабіць? Куды схіліцца? На фронт і за Провам? На фронт і таксама да забыўнасьці, шчыра і верна нясьці сваю службу, як і ўперад? Куды пахіліцца? Дзе чакае мяне лепшы лёс? Не разъбяруся—ды годзе! Не растлумачу сам сабе! Зайшоў у гэткі куток, хоць задушыся—ды гдз... Не, трэба аддацца на волю лёсу, на хвалі жыцця“... Махнуў упэўнена рукою Панкел і нібы гэта яго крыху супакоіла. Але зараз-жа ў галаве яго запанавала кіруючая думка: „На фронт!“

„На фронт!“—у гэтым сыходзілася ўся агульнасьць, злучаная з пераменаю абставін, з узбурэннем новых думак і пачуцьця разьбітае, надарванае самотнасьці. „На фронт!“—перш няясна, украдчыва, неадметна варушылася дзесяці на задворках Панкелавай души, а потым усё жывей, выразней, назойлівей высоўвалася напаверх новае пачуцьцё, ад якога нельга было адкасацца.

І Панкел стаў чакаць таго моманту, калі да вушшу яго красніца пазыў-вокліч: „Зьбірайся ў паход!“

Чаканыні заўсёды ўздоўжваюць час, робяць яго цяжкім і з гэтым козлытна-цікаўным: хочацца дачакацца хутчэй, а на краю спаткання з дачаканым—ужо хочацца расьцягнуць час выпаўнення чаканыні...

Панкелу прышлося чакаць пяць дзён. Для яго гэты час здаваўся вельмі доўгім, калі ён пераносіўся думкаю да апошняга дню, а ўжо на пяты дзень Панкел мог выліць сваё пачуцьцё ў словах: „Як хутка праляцела!“ І, азірнуўшыся назад, ён убачыў, што гэтыя пяць дзён перабыліся (бо куды там было да жыцьця!) на адзіноце, воддарль ад таварышоў, бяз стрэчы на'т з бліжэйшымі з іх. І гэта было таму, што Панкелам валадала нейкая бясьцікаўнасьць да ўсяго, апроч фронту, з туманным выражам яго; ім валадаў такі настрой адчаю, што хадзелася ўсяму съвету гукнуць: „Для мяне цяпер ты не патрэбен!“—каб адкасацца і маўчаць-маўчаць...

Пры гэткім настрою, зусім зразумела, што Панкел на ўсе замеры Прова пагутарыць з ім, адказваў хлусьнёю, што нібы яму нямашака часу, або баліць галава, ці ня добра на сэрцы.

Але ў гэтыя дні, калі ўвесь съвет быў чужы для Панкела, блізкі паход на фронт вызначаў многія самотныя яго інтэрэсы. Так, Панкел загадзя старанна сабраў свае рэчы, раскіданыя і на гвоздох у слупе, і на койцы пад падушкаю, і пад койкаю; пасартаваў іх па іх вартасці і карыснасьці для сябе, і акуратна

запакаваў у куфэрак: няхай будзе напагатове. Раз-по-разу, усяго да дзесяці разоў, ён перамацаў кожную рэч, каб праканацца, што нічога не забыў.

То было на трэці дзень. І якраз, калі яго, Панкела, кла-паціла капаніна ў маёмысці, у казарме камісарам быў склікан сход чырвонаармейцаў. На сход была сабрана амаль ня ўся казарма. На сходзе абгаварваліся бягучыя пытаньні, звязаныя з наступным паходам, з цяжкім становішчам на фронце, якое вымусіла гэты іх паход; перш камісар, потым камандзір, а далей яшчэ з комуністых іх роты два таварышы, у сваіх гарачых прызыўных прамовах чорнымі фарбамі абмалёўвалі цяжкія часы, напаткаўшыя савецкія рэспублікі, заядлыя патугі ворагаў працоўнага народу зьнішчыць Савецкую Ўладу і аднавіць свае старыя, пабудованыя на няволі рабочых і сялян, парадкі. Усе прамоўцы адмячалі съятую павіннасць кожнага з чырвонаармейцаў забыць усё, што злучана з іх прыватным жыццём, і съмела ды цвёрда йсьці на ворага.

Панкел сядзеў увесь працяг сходу на сваёй койцы, калу-паўся няпрыметна ў сваім куфэрку і многія слова прамоўцаў прапускаў паміж вушэй. Праўда, праз гэта ўражанье яго ня губілася ад прызыўных слоў, сэрца не маўчала спакойна. У Панкелавым нутры ўздымаліся ваяўнічыя пазывы, рос бадзёры настрой, варушылася злосць да ворагаў працоўнага народу... І калі пасьля сходу чырвонаармейцы сталі жыва абгаварваць прамоўцаў, хто хвалячы, хто ганячы кожнага паасобку, то Панкел міжвольна адчуў, што яго жаданье: „хутчэй на фронт!“ пашырылася, вырасла ў вялікую сілу і заўладала ўсёю яго істотаю... Фронт!—нібы чыйсь голас шаптаў яму на вуха, і ўсе думкі, бы пчолы ля кветкі, вярцеліся вакол значнасці гэтага слова. А з думкамі ўставалі і ўражаньні, якія мастацка выразна ні-то малявалі, ні-то выяўлялі, бачаныя ім, Панкелам, мясцовасці, іх разлогі пры лясох, абапал рэчак, дзе за ўзгоркам палявы штаб прымасціўся ў балаганах. Нават выяўна чуліся стрэлы, выкрыкі камандзіраў—усё знаёмае, нядаўнае, перажытае і... агорклае, абрыйдае. „Няхай-бы ня бачыць усяго гэтага болей!“—шавялілася з потайку нейкая адваротнасць... але пазыў „на фронт!“—зацьміў усё.

І калі ў суботу з раніцы Панкел спрасонку пачуў знаёму ўжо яму каманду: „Уставай! У паход сабірайсь!“, то раптам бадзёрасць ахапіла ўсю яго істоту: Панкел стаў жывавы, ражысты, рухавы; з твару ня сходзіла жывая ўхмылка.

Нібы на спрунжынах, ён хутка падняўся з пасьцелі першым, папіў гарбату, першым сабраўся і першым выбег на дзя-

дзінец. Увіхаўся, нібы съпяшучы на цікаўны баль, ці ў госьці да прыяцеля; чуў у сабе, як і бывала, з маладых гадоў, вострую цікавасць да людзей, з якіх усе тыя, што мігалі перад яго вачмі, былі па душы, здавалася яму, бліzkімі і мілымі. А Проў, дык той зусім захапіў яго сваёй таемнасцю, так захапіў, што вымушаў яго сачыць за сваёю бегатнёю па казарме, настарожвацца чутка да кожнага яго слова. Натыркаючыся на Прова, Панкел ухмыляўся прыёмнаю і мяккаю ўхмылкаю, якая казала Прову: „А я ўсёткі шаную цябе“. Проў выразна вычытваў гэтыя слова, ведаў, што іх пісаў настрой душы Панкела і, здаволены, паказваў выгляд, што адказвае яму tym-жа самym. Толькі выпадкова яны ня стрэліся ў той дзень ды душа ў душу не пагутарылі.

Панкел да таго аддаўся збору на фронт, да таго заходзіўся цікавасцю блізкага паходу, што цалкам увайшоў у яго рух, клапатлівасць, у яго баявую трывожнасць. Ён пачаў злаваць, бачачы, як многія з таварышоў чырвонаармейцаў нядбайні, гультаявата і марудна зьбіраюцца; дваіх нават упікнуў за іх занарочыстую маруднасць.

— Вы-ж на сходзе гэтак голасна гукалі: „Памрэм ахвотна! Хоць сёння на фронт!“ — прыпомніў ім Панкел, каб балочай уразіць іх.

Затое, калі ўсе выйшлі на двор, пастроіліся ў роўную шарэнгу, ён радасна ўздыхнуў і лёгка павярнуўся направа, першым зрабіўши цьвёрды і ўпэўнены крок у вароты.

### III.

На фронт Панкелу са сваёю часцю прышлося ехаць бойей пяцёх дзён. Але, ня гледзячы на гэту доўгую дарогу, ён ня нудзіўся і не стамляўся, а, наадварот, быў бадзёрым і жывым. Усё яго так востра цікавіла, ажно Панкел цешыў сябе раз-по-разу: „Ніколі, здаецца, ня было так весела“. А калі глядзеў на ўсіх, то, здавалася яму, што ўсе падмячаюць гэтыя настрой.

Увесе час язди стаяла мяккая, сонечная пагода: сініе неба бяскрайным полагам вісела нярухома над зямлёю і, здаецца, адбівала ў сваёй сіні апустошанае поле і галеочы лес. У чыстым паветры занадта гучнымі паказваліся крыкі варон і шпакоў.

Праз усю дарогу іх поезд спыняўся толькі на буйных станцыях. Ён ішоў ня надта съпешна, неяк нібы гультайна, марудна, ажно Панкелу хацелася яго падапхнунць, пагнаць. На кожнай станцыі, нібы заўчастна было ўмоўлена, так акуратна, і парадкам іх сустракалі рабочыя і служачыя станцыяў і су-

седніх мястэчак ці местаў, шмат дамешаныя сялянамі сумежных вёсак з чырвонымі сцягамі, пяочы песні пад медныя зыкі музыki.

Стройна падбліжалася маніфэстацыя да вагонаў іх эшалону, спынялася ё адчыняла мітынг. Чырвонаармейцы траха ня ўсе выбягалі з вагонаў і грудзіліся ў грамаду, а болей нярухомыя ѹ гультайныя зьбіраліся ў дзівярох вагонаў і настарожваліся ўбачыць і пачуць, што будзе рабіца і гаварыцца. І бачылі, як кожны раз з гушчы прышоўших да іх на спатканье выходзілі адзін-другі прадстаўнікі, якія аддзяляліся з грамады і пачыналі свае прамовы. Гаварылі нядоўга, але ўсе прызыўна, завуча, бадзёрачи, настройваючы ваякаў на самаафіру ѹ імя рэволюцыі. Таксама пачарзе вызываліся развітнейшыя ѹ раззвейшыя з чырвонаармейцаў адказваць на прывітаньні, гэтак і адказныя прамовы выказваліся ў простай, зразумелай, ад души шчырай мове, праводзячыся пекнымі наіграмі музыки.

Праз усю дарогу Панкел быў у гэткім паднятым настрою, што з надзвычайнаю цікаўнасцю лавіў кожнае слова прамоўцаў, дапускаў іх да сэру і салодка, ваяўніча адчуваў сваё пачуцьцё ў іх.

На адзін з чародных мітынгаў Панкел нават сам папрасіў у камісара сказаць невялічкую, але моцную, гарачую прамову і, дастаўши згоду, зразу ж пачаў гатаўца к выступу. Склепеньне, форма прамовы, у яго галаве злажылася паміж яго патугі, сама сабою, і на перагоне Панкел стараўся яе абгладжваць. Кожную думку, кожнае слова ён разъбіраў з усіх бакоў, перастаўляў з месца на месца, чарадаваў з другімі, падмяняў, дапасоўваў мацнейшае па ўкладзенай у яго сіле пачуцьця да слабейшага. Сваю прамову Панкел кіраваў на адну мэту, намерваўся зьбіць ёю адну цэль: бадзёрым і магутным пазывам запаліць у сваіх таварышоў смагу беспагаднай помсты да ворагаў працоўнага народу, да нішчыцеляў волі беднага, прыгнечнага люду. Стараўся улажыць у душу чырвонаармейцаў жалезнью ўпартасць і загартаваць волю да расчучай перамогі над ворагам. Усё, што адцягвае думкі ад гэтага съятога дзела, што сваёю самотнаю дробязьню засмучае сэрца, наганяе жуду і адбівае надзею, Панкел мусіў зганіць і зьвесці на нічога, задушыць. „Толькі ѹсьці ўперад, як ішоў я ѹ дагэтуль“.

Хутка Панкел нашчэнт быў захоплен думкамі аб сваім выступе перад таварышамі. Патрошку ўражаньні яго пачалі маляваць вобразы розных момантаў з руху грамады, які становіца пад уплывам яго слоў. Вось у адзін момант твары ўсіх

зробяцца сур'ёзнымі, парывіста ўсе замахаюць рукамі, пацінущца ўперад, потым пасьпяшаць у вагоны і патрабуюць хуткай адпраўкі ў бойку... Яго, Панкела, будуць насыць на руках, гайдаць, гукаць, каб ён быў іх правадыром. „Эх, даехаць-бы хутчэй да ўмоўленай астаноўкі“—у такт стуку калёс пераказваў сам сабе Панкел...

Нарэшце дачакаўся—прыехалі. Поезд спыніўся... Панкел першым выбег на станцыю, паглядзеў ва ўсе бакі, каб злавіць камісара і адчыніць мітынг, але—прымха—ды годзе!—камісара вызвалі на перагаворы к простаму проваду, дзе ён прабыў увесь час астаноўкі, не пасьпейшы адказаць на прывітанье і падарунак съязгу прыйшоўшай на станцыю вярстоў за дзесяць рабочай маніфэстациі.

Панкел абурыўся ад злосыці, зажурыўся і хацеў ужо пасылаць праклёны і камісару, і камандзіру, і начальніку станцыі. „Як-то яны мелі права так зрабіць? Чаму разьбліі яго пляны? Гэта знарок, сумысьля?“ Але на хвілю спыніўся, падумаў і супакоіўся. „Што-ж! Нічога ня зробіш! Прыдзеца пакінуць на другі раз. Усёроўна яшчэ пасьпію сказацы?“ І хоць бадзёрасыць крыху апала, усё-ткі далёка было да суму, да жуды. Ня ўплыло ѹ гэта на Панкела і ѿ сэнсе пахілу яго думак да Прова.

Зусім не!

Праз два дні Панкел, седзячы ѿ другім вагоне, нават і не сустракаўся з ім. Калі бачыў здалёк, то спакойна прапускаў між ваччу. Неяк абуднілася ўсё ѹ пасумнела перад нахлынувшым пачуцьцём рэволюцыйнага настрою. Толькі на трэці дзень з часу ад'езду з гораду на фронт, а назаўтра пасьля таго, калі Панкелу памяшала казаць прамову, Проў на аднай станцыі падбег да яго, хапіў за палу шынелі і спыніў. Проў быў задуменным і ня прымецці нездаволенай міны Панкела, які не хацеў нішашто спаткацца ѿ гэты момант з ім.

— Штосьці цябе ѿ не злавіць, братка?—суха праказаў Проў.

Панкел крануўся ѹ.

— Чаго-ж уцяклеш так хутка?—запытаўшыся, дадаў ён.

— Съпяшаю... Вось хіба ўбачымся з вамі і пагутарым на месцы,—нядбайні адказаў Панкел і крута, недалікатна нават павярнуў ад Прова. Гэты скрывіўся, пагрозна матнou рукою і пабег па сваіх справах.

Пасьля гэтага выпадку яны яшчэ пару раз спатыкаліся на станцыях, у гушчы таварышоў, але абміналі адзін другога і, нібы чужыя, разыходзіліся, не абмовіўшыся словам. Панкел не спрабаваў вызываць з нутра душы маўклівия перажыткі нядаў-

ных гутарак з Провам, насленых ім плянаў і рашэньяў, якія прынясе яму фронт, а Проў ня лічыў патрэбным пакуль-што падграчваць Панкела сваім настойным дапамінам: ён быў пераконаны, што яго агітацыя ня пройдзе дарма, што скуткі яе глыбока сядзяць у Панкелавай душы, і варта толькі ў любы час да іх дакрануцца, як яны абудзяцца. За гэта Проў быў спакоен.

І абудва з іх бачылі ў часовай чэртвасці сваіх адносін звычайна зъявішча.

Праўда, Панкел часта-густа, адыходзячы ад месца стрэчы з Провам, міжвольна задумоўваўся, няпрыметна азіраўся і недавольна казаў:

— І напрэцца ён заўсёды на мяне, ліха на яго!

Так няпрыметна мінаў час, так няпрыметна праляцеў і ўвесь тэрмін дарогі.

І калі эшалон прабягаў апошні прагон, Панкела ахапіў нейкі трывожны настрой, яму якасьці ня верылася, што ўжо яны хутка прыедуць на месца; мігала хаценьне, каб час расцягнуўся яшчэ надалей, каб сама язда прадоўжылася.

Панкел стараўся адганяць думкі аб tym, што вось-вось яны прыедуць, спыняцца і пачнуць выгружацца; ён нярухома ляжаў на палку вагону і не зварочваў нікай увагі на рухавасць заклапочных таварышоў.

Гэта яго паказная й натужная нядбайнасць нават зъярнула на сябе ўвагу некаторых яго таварышоў, якія клапатліва і нэрвова забегалі па вагоне, зъбіраючы рэчы, скручваючы шынелі і аглядаючы вінтоўкі.

— Ну, а ты-ж як, Панкел? Так і ня думаеш вылазіць на Быстраўцы? — зъдзіўлена пытаў яго сусед, азіраючыся на Панкела.

— А ён паедзе проста, праз фронт, да дэнкінцаў у госьці, — падказаў другі, усъміхнуўшыся

— Што-ж за дзіва! — дадаў трэці, — бач, Панкел і родам з дэнкіншчыны.

Панкел маўчаў, нібы ні аб ім зусім і гутарка йшла. „Няхай баўтаюць, што хочуць,” падумаў ён, „языка не адрэжаш або ня прывяжаш к зубам...“ І сам адварнуўся да съценкі.

А таварышы ня ўнімаліся: жартавалі, падсымейваліся за яго спакой і нядбайнасць да ўсяго. Далей-болей — і чуць ня ўвесь вагон загутарыў аб Панкеле.

— Штосьці наш Панкел занурыўся сёньнека. Ці не каханую колішнюю толькі съніў?

— Як ня журыцца — гарачая справа на носе... Тут ужо не аб каханых ходзіць...

— Яно-б ехаць ды ехаць, а то раптам, глядзіш, і злазіць прыходзіцца.

Адзін другога вастрэй, адзін другога іранічней выкідалі таварышы слова і пускалі іх у Панкела, стараючыся ажывіць і дастаць ад яго адказ. Але мэты яны не дасягалі. Панкел ляжаў і маўчаў. І толькі, дзякуючы рэзкаму съвісту цягніка, які вяшчаў аб прыбліжэнні станцыі, заставіў Панкела падняцца і сесьці.

— Ці-ж ужо прыехалі?—неахвотна праз зубы праказаў ён, звярнуўшыся ні-то да самога сябе, ні-то да таварышоў, і пачаў пазяхаць, пацягвацца і крактаць.

У гэтых час некаторыя з чырвонаармейцаў, пасъпеўшы сабрацца, завіхнуліся ўзвоў вакол гутаркі з Панкелам, а другія яшчэ зьбіраліся і не звярталі на яго ўвагі.

— Яшчэ з пару прыдзеца ехаць,—пасъмляўся адзін.

— Бо мы-ж едзем без перасядкі ў Растоў,—дадаў другі.

Цэлы шэраг другіх не аставаўся ў даўгу.

Панкел не шманаў: ён пачуў, што поезд збавіў ход, і моўчкі зълез з палатак ды прыняўся агледжваць свой куфэрак.

#### IV.

Многа часу не патрабавалася для таго, каб разъмісціца войску ў адведзеных для яго на станцыі Быстраўцы памяшканьях, але ўсё-ткі, пакуль гэта пасъпелі зрабіць, мінула бойей пяцёх гадзін. Дзень быў зъмінтрэжан цалкам.

Панкелу, як на тое ўжо ішло, і тут выпала месца ўблізу ад Прова (вядома—Проў пастараўся для гэтага). Толькі яны выгрузіліся з вагонаў, ён увесь час сачыў за Панкелам, і няпрыметна для Панкела апынуўся ў іх партыі, размешчанай у будынку быўшай Мар'інскай гімназіі.

А зрабіўшы гэта, Проў з першае хвілі пачаў меркаваць на тое, каб выбраць зручны выпадак пагутарыць з Панкелам, абудзіць у ім астыўшую цікавасць да надыходзячай авантуры і ня даць яму перадумашць. Проў нават пачаў пабайвацца, бачачы зъменнасць у Панкела, і дрэнчыў хутчэй абламзаць яго з галавою.

Але гэтае асьцярогі не патрабавалася; здарэньні шанцевалі Прову: у Панкела, на дзіва хутка, насыпела новая зъмена, якая вярнула яго да настрою часоў гутаркі з Провам на месцы. Казармскае паветра, абставіны казарменнага абыходу раптам нахлынулі на яго і сагналі повеў дарожнага ўражанья... Панкел, прымеціўшы ўблізу да сябе Прова, зарупіўся аднавіць з ім гутарку. І нават недаволіўся, калі час бег, а гэта не ўдавалася зрабіць, бо Проў перш нудзіўся з цэлую гадзіну на адзіноце, а потым, з вечара да самае поўначы, лётаў, як шалёны, з памяшканьня ў памяшканье, чагосці шукаючы між чыр-

вонаармейцаў, шушукаючыся з некаторымі з іх, мабыць, сваімі хайрусьнікамі, і пры гэтым заўзята матаючи галавою.

Толькі а пачатку першае гадзіны па поўначы Проў звольніўся і заявіўся на сваё месца. Панкел, вядома, гэтага не дачакаўся—ня мог прасядзець бяз сну якіх з пяць гадзін засаб: што рабіць пры гэтым? А без работы ды ў роздуме нялёгка. Праўда, за дарогу ён не ўтаміўся, ня мог утаміцца пры сваім настроі, аднак, толькі пераступіў парог дачаснае казармы, як ім заваладала нейкае цяжкое пачуцьцё, вельмі блізкае да ўтомы. А калі пачало мрачэць і вечар зазірнуў у вокны будынку, Панкела пацягло да сну—нават вячэратаць яму не захацелася, толькі выпіў кубак пустое гарбаты і хутчэй-жа лёг спаць. І толькі ўлёгся на койку, як ужо праз хвілін пяць храпеў, ня гледзячы на тое, што вакол яго стаяў зычны шолам, крык і гоман.

Маладое зялёнае жыцьцё заўладала цалкам маладымі жыцьцёрадаснымі чырвонаармейцамі, сярод якіх ён быў старэйшым, бадзёрыла іх упартая, адганяючы прэч усе страшныя думкі, якія пагражалі аб наступным баявым хрышчэнні. Фронт быў падносам, усяго якіх-колечы дванаццаць-пятнаццаць вярстоў ад Быстронкі, але—што ім было да таго! Ім дадзена мажлівасць бясьпечна, спакойна правясьці ноч, супачыць ад дарогі. Цалюткая нач у іх распараджэнні! А нач бурнакіпучаму маладому жыцьцю—гэта вечнасць. Як у достач можна пажыць у гэты тэрмін! Што там, назаўтра, чакае іх, то будзе, бач, толькі заўтра, мо' зрана, мо' ў абед, а мо' і зусім вечарам! Усё залежыць ад капрызлівых здарэнняў... Ды й што там заўтра? Мала што заўтра! Ці-ж на съмерць яны засуджаны, ці-ж на няшчасце прызначаны, што трэ' палохацца заўтрага? Ці-ж, наогул, ёсьцека што страшнае для маладога, прагнага і палкага ваякі? Бач, яны-ж прыехалі сюды, на фронт, не для афяр, не на загубу, а змагаць сібернага ворага свабоды, працоўных людзей, абараніць соцыялістычную савецкую краіну ад пасяганняў на яе... Яны прыехалі спыніць працоўнічы наступ паноў і капиталістых, якія нясуць працоўнаму народу скінутыя ім ярмо і ланцу́гі няволі; яны прышлі па волі паслаўшых іх братоў і бацькоў падаховаю Чырвонага Сцягу Комунизму, поўная натхненія, вялікай гатоўнасці і палкай адвагі скончыць з паганым цудзішчам, што працягвае рукі па съветласці волі. І сэрцы іх поўны гатоўнасці змагацца за яе, і душа поўна бадзёрай веры ў перамогу. А іх вясёлыя твары, што пыхаюць радасцю, а іх цёплы бесклапотны сымех! А жарты, а гулянкі, а штукарства!..

Панкел соладка праспаў пад гоман і шолам казарменнага жыцьця болей чатырох гадзін. Праўда, часта ён прачынаўся і паглядаў, ці няма Прова, але зараз-жа йзноў апускаў голаву,

заплюшчваў вочы і храпеў-храпеў. І хто ведае, колькі-б гэтак Панкел прабавіў часу, каб ня зычны, нечаканы стрэл за вакном, зроблены мабыць па неасцярозе вартаўнічым.

Панкел раптам ускочыў з пасыцелі, вылупіў вочы, сюды-туды кінуў узрок і праказаў, крыху супакоўшыся:

— Што за трасца! Няўжо гэта вораг падышоў к Быстронцы?—і каб усё-ткі праканацца, ён падбег к вакну і паглядзеў на двор. Густая цемра пайднёвай зімовай ночы ахутала яго; толькі прамень, цягнучыся доўга палоскаю ад вакна, расьсякаў яе, кладучыся на брудную ад гною зямлю і дастаючи сваімі канцамі пахіленага шастаколу пустога саду.

Панкел съмела адварнуўся ад вакна на казарму, у якой з грамады жартуючах чырвонаармейцаў ніводзін нат' і не зьвярнуў увагі на стрэл. Гэта Панкела супакоіла, і ён паважна вярнуўся да койкі, пацягнуўся над ёю соладка і зноў разълёгся...

Але ўжо заснуць ня мог: утома мінула, а сон ня меў сілы збароць вакольнага шуму ў казарме. Аднак, Панкел усё-ж не хацеў уставаць, сілячыся ляжаць нярухома, абдумоўваючы наступнае. Яму памяшаў Проў. Скончышы свае справы на станцыі, Проў вярнуўся ў казарму. Ён быў вясёлы і задаволены. Аб яго задуме ведаў тут толькі Панкел, з якім Прову няйнай трэ' было сягоньня-ж пагутарыць аб прадстаячай справе. Пераступішы парог часовай казармы гімназіі, Проў раптам пакіраваў да Панкела. Падышоўшы, ён перш не адважваўся яго зачапіць, думаючы, што Панкел съпіць, і крыху пачакаў, ласкова гледзячы яму ў твар. Потым рашыўся і крануў Панкела за руку. Панкел мігам расплошчыў вочы і глянуў у твар Прова.

— Ня съпіш, Панкел?— запытаў Проў з лёгкаю ўсьмешкаю.

— Дагэтуль спаў ды стрэл абудзіў,—адказаў спакойна Панкел, паднімаючыся і садзячыся.

— Які стрэл?— зьдзівіўся Проў.

— Ды вось тут, пад вакном: вартавы па неасцярозе мабыць стрэліў.

— Ну, і што?

— Нічога.

— Ага!...—Проў крыху падумаў.— Ведаеш, Панкел, я хацеў-бы з табою пагутарыць аб сім-аб-тым,—запропанаваў ён.

— Ну, добра! Гэта не мяшае. Я таксама чакаў вас для гэтага,—згадзіўся Панкел.

Проў усеўся поруч з Панкелам, нахінуў да яго голаў і, крыху падумаўшы, сказаў:

— Ну, дык як-жа ты, Панкел, парашыў з нашаю справаю?

Напэўна ўжо добра абмазгаваў? Бо штосьці, я бачу, ты зусім іначай настроен... нібы раздумаў?..

— Дальбог...—перабіў Панкел...—занадта цяжкое пытаньне: нельга парашыць скора, каб праста вам адказаць.

— А чаму?

— Съмеласьці, бачыце, ня маю. Мне ўсё здаецца, што з гэтага нічога добра га ня выйдзе...

Крыху пачакаў, нібы шукаючы слоў...

— Вось я прыпомніў якраз,—загаварыў далей Панкел,— быў такі выпадак: адзін раз мой таварыш таксама быў згадзіўся перайсьці да ворага і... што-ж вы думаеце?—казакі і белагвардзейцы насымерць замучылі яго...

Слова „белагвардзейцы“ Прова чапнула за жывое, ажно ён скрывіў нездавольную міну і злыёгку скалатнуўся. Панкел глядзеў удол і гэтага ня прымециў.

— Вось гэты мой таварыш,—казаў далей Панкел,—і яшчэ двое з ім перабеглі да белагвардзейцаў, а тыя ўзялі ды му-чылі-мучылі іх, зьдзекваліся-зьдзекваліся, ажно й жыцьцё ада-бралі. І, слухайце, толькі за тое, што яны былі ў Чырвонай арміі і самі рабочыя. Ці-ж гэта магчыма? Якавы-ж тады лад з імі можа быць? Хто-ж можа ручацца, што з намі, бач са мною, яны гэтага ня зробяць?

Проў выслухаў з увагай і зразу не знайшоў, што адказаць на пастваўленая яму пытаньне. Толькі спусьціўши мо‘ хвілін з дзесяць, ён незразумела для Панкела прамовіў:

— Гэтак кажуць кіраунікі...

Панкел не ўясняў гэтых слоў, але міжвольна адчуў, што Проў імі або зацымявае праўду, або хавае чэснасць. Гэта Панкела наздрочыла, і ён упічна ўхмыльнуўся ў вочы Прову.

— Ну, як? Ня верыце гэтаму?—закінуў ён у дадатак.

— Такі й ня веру, бо калі тое й было, то можа ў съне, а не сапраўды... Многа ёсьць доўгіх языкоў, каторым трэба часацца аб што-колечы... Ды на ўсё трэба рашчот палажыць... Вось, вер, браце, мне: што датыча нас, та я ручаюся галавою, што мы ў іх будзем, як у Хрыста за пазухаю... Ты ня вериш мне? Тады... вось маеш з сабою набіты сям’ю кулямі рэвольвер...—Проў спотайку працягнуў Панкелу руку з рэвольверам...—На, вазьмі, і ў выпадку таго, калі я хлушу табе, пускай у мяне ўсе кулі... Згодзен? Хочаш?

Панкел задумаўся.

— А скажэце, калі ласка,—раптам загаварыў ён,—чым-жа мы мецьмем апраўдаць такі нехарошы наш паступак?.. Бач, сумленыне будзе мяне мучыць, што я прадаю справу працоўнага народу, што я зъмяняю дзелу свабоды...

Проў ня даў Панкелу дагаварыць: ён съціснуў яго руку і перабіў на слове.

— Чым апраўдаць? Гм! Якое каму апраўданье трэба даваць? Перад кім? З якое прычыны?... А калі ўжо так, перад самім сабою, дык праста сваёй уласнай карысцю, сваёй уласнай выгадай... На съвеце даражэй ёсьць усяго чалавече жыцьцё, яго самотнасць... Чалавек, асоба—гэта асобны цэлы съвет, як асобная дарагая будыніна. Вось гэту будыніну й трэба ахоўваць, съцерагчы... Трэба, каб яна прастаяла належачы ёй тэрмін як найбольш карысна для сябе... Разумееш, чалавек—гэта съвятая рэч і, як съвятую рэч, яго трэба шанаваць у імя таго жыцьця, якое яму дадзена, у імя шчасця гэтага жыцьця... Хто-ж цябе пашануе, калі ня ты сам? Хто аб табе паклапоціцца, калі ня ты сам? Бачыш—з цябе зрабілі бескаштоўную рэч, якую шпурляюць усюды, як трэску... Трэска падае ў воду—тані; трэска пападае на агонь—гары... І ты згарыш загадзя, як трэска, калі ня вырвешся з цэпкіх рук, што хапліся за тваю самоту... А сям'я? А родныя? Жыць з імі разам, стрэўшыся паслья доўгай разлукі... Жыць вольна і незалежна, ахоўваочы сябе ад пасяганьня на тваё шчасце й волю... Вось, як цяпер. Уласна ты жывеш? І уласна, наогул, ты—ты? Вядома, што—не. Ты—нявольнік казармы, ты—раб, ты—астрожнік. Табою распарадкуецца чужая воля. Падумай, колькі табе давялося перацярпець гора, перанесьці мук, недахваткаў і розных нягодаў? Сам ты казаў, што каля дзесяцёх разоў цябе адпраўлялі на фронт і каля дзесяцёх разоў ты вяртаўся раненым, ледзьве жывым... Болі, шпіталі, галадуха... Ну да, маркота, журба... А цяпер вось ты йзноў перад тварам съмерці, на наожох і сярод куль. А завошта, запытай? Што ты дастаў за гэта для сябе? Для сям'і? Нічога!.. І не дастанеш, павер... А згубіш жыцьцё дарэмна, за няма-што... Вось табе апраўданье... Бяры, разьбірайся... Як яблыка—круглае, як сонца—яснае. Бяры—пераконвайся...

Проў пільна ўзорыўся Панкелу ў вочы і з хвіліну пранізаў іх сваім вострым, калочым і цяжкім узрокам. Ажно Панкел ня вытрымаў холаду яго вачэй і прыхмурыў свой погляд. Яму стала раптам неяк млосна, ніякавата. У душы заскрабло сумненіне, у галаве замітусіліся адрыўныя няясныя думкі, туманна-нявыразныя, але колкія жаданьні зас্বідравалі грудзі.

— А, бач, многа шчырай праўды ў словах Прова,—мігнула ў галаве Панкела,—сапраўды-ж, калі я пачну ўжо жыць пачалавечаму? Калі я вырвуся з гэтых балочных ланцугоў ваен-шчыны? Калі я пачую сябе вольным?

Гэтыя яго думкі Проў перабіў сваім запытаньнем, зъвернутым да Панкела.

— Ну, дык што ты скажаш? Нябось, усё яшчэ думаеш сумнявацца й надалей?

Панкел адказаў ня зразу, нібы ня маочы магчымасці выявіць тое становішча свае души, якое апанавала яе пасля камяністых праколваючых слоў Прова. Ён мусіў пачакаць, падумаць... і толькі праз хвілін пяць адказаў:

— Але, сумняваюся.

Проў падняўся, недавольна зарухаўся, адварнўся ўбок, потым выразна паглядзеў на Панкела і сказаў:

— Дарэмна, браце... Мыляешся... з-пад рук выпушчаеш волю... я табе кажу! Адгані прэч сумненъне... Бяры, калі ляжыць каля рук. Будзь чалавекам, цвёрдым, упэўненым, ращучым, а не анучай, мачулай. Ну... Згодзен, ці не? А то ўжо трэба лажыцца спаць і... канчаць... Кажы, Панкел, згодзен?

Панкел увесь съіснуўся, нібы ўвайшоў у думкі, натужкуюсь ў разгадках гэтых думак, зачапіўся за перамогшую з іх і, трymаючыся яе, запытаў:

— А які ваш плян?

Проў прысеў, зъмяніў міну й дабрадушна адказаў:

— Памойму, навошта табе заўчасу ведаць... Ты-ж усё яшчэ не рашыўся... і толькі новых сумненъняў нажывеш.

А думка напірала на Панкела.

— Мне трэба ведаць усё, каб я мог ноччу абдумаць, вырашыць і тады...—настойна сказаў ён.

Проў спусціў тон.

— Скажу табе праўду, Панкел: ніякага вырабленага пляну няма... Ды навошта той плян? Усё ў маіх руках... Вось па згаворанаму знаку зъбярэмся і...

— Чаму вы так цудна кажаце: няма? Ня так-жа гэта проста—узяў і пайшоў.

— А амаль ня так: зъбярэмся і пойдзем... Пойдзем съемла і ніхто ня верне.

— Ці-ж вы спадзяецеся, што так удасца?.. Ой, я бачу, што мы... Слухайце, Проў, а каб..

— Ну, ну, ну?!

— Вось, лепей было-б так: выпрасіцца ў разьведку, а вам узяць камандаванье ёю, і тады выйдзе шыта-крыта...—парадзіў Панкел, забыўшы сумненъне, кінуўшы роздум і падданы ўгаровам Прова.

А гэты давольна ўхмыльнуўся, і на твары яго бліснула лёгкая хітрая ўхмылка, так-жа хітра зажмурылася левае вока, і ён коратка і выразна сказаў:

— Так, яно так і будзе. О, брат, мы ведаем, як і што зрабіць...

Панкел упяршыню неяк прасвятылеў, ажывіўся, нібы ім заўладала нейкая асобная сіла, якая сагнала ўсё старое і вымавіла вуснамі Панкела:

— Тады... рабеце... я з вамі... я ваш... я ад вас не адстану...

Проў стрымай сур'ённую міну на твары, нават вокам не маргнуў; усе вынікі ад перамогі над істотаю Панкела ён перанёс у нутро, якім і адчуваў сваю ўрачыстасць.

— Заўтра я табе падам знак,—сказаў ён, падняўся і пайшоў ад Панкела.

А гэты сумненным узрокам правёў яго да месца, адварнуўся, пацягнуўся некалькі разоў і, стараючыся быць спакойным, з закончаным рашэннем улёгся спаць.

У казарме панавала ціша. Чуўся здаровы ня рэзкі хран соладка спаўшых чырвонаармейцаў, ды з-за вакна даносіўся тупат шагоў вартавога і рэзкі брэх сабакі. Сумная лямпа-газоўка слаба дагарала, і полымя яе агню нясупынна калыхалася, ганяючы па памяшканьні страшлівяя цені.

Панкел ляжаў спакойна й нярухома, але сон да яго ня йшоў: на яго раптам нахлынулі роем думкі; быццам і пакідалі яго пасыля расстаньня з Провам толькі дзеля того, каб асьвяжыцца, набрацца сіл і наймацней ашчаперыцца за голаў Панкела. Спрачацца гэтым думкам нельга было ніякім чынам: і Панкел захапіўся імі цалкам. Прадстаячае, на вошта ён толькі-што даў згоду, вырасла ў цэлую гору, раздалося ва ўсе бакі, ахапіла яго съяною свае цемні і акрыла, бы мяшком, хаваючы съвет і жаданьне, і думкі, і волю, калі яны датыкалі чаго іншага. У образах жывых зъявішч, вагромністых і цудоўных, уставалі розныя запытаньні: як і чым усё гэта скончыцца? Што з гэтага выйдзе? І... страшней і пагрозней іншых: ці варта такі яму, Панкелу, на гэта йсьці? Мала, што Проў стараўся ўсяк угаварыць, праканаць яго, што ўсё задуманае варта мэты, што яно беспраменна, вымушана патрэбамі поўнасці яго, Панкела, жыцьця? Мала, што Проў лічыў свае даказы Панкелу важкімі значнымі, нібы новымі, дагэтуль невядомымі яму, аднак Панкел глядзеў на іх ня сур'ёна, лічачы ўсё выясньенае яму вядомым і старым; да таго старым і асвойтаным, што не хацелася паглыбляцца думкамі. Панкел пачасту сам ужываў іх для ўгавору сябе самога, калі да яго часамі надыходзіла пачуцьцё ўтомы і маркотнасці і злы дух падбухторваў на праступак, на здраду справе працоўнага люду, на здраду работніцка-сялянскага ўраду і чырвонай арміі. Кожны раз тады ён глушыў і нішчыў гэтыя даказы, бо захаванае ўглыбі яго душы пачуцьцё шчыра-

га рэволюцыянэра-народалюбца і адчайнага ворага крыўдзіцеляў працоўнага народу, прабівалася напаверх і патрабавала сабе пачэснага месца ў яго істоце. Разъбіваўшы іх сам ад сябе за кожным прыступам, Панкел зразу перарабляўся і становіўся бадзёрным, палкім абаронцам рэволюцыі, яе адважным салдатам.

Праўда, чым далей прамінаў час, тым утома ўмацоўвалася ўсё болей і болей, маркотнасьць паглыблялася, і шчырае пачуцьцё рэволюцыянэра-ваякі гасла, зацьмівалася. Казарма ѹ вайсковасьць, вайна й раны, шпіталі й муки цяжарным каменем ціснулі яго з усіх бакоў. А закраўшыся ў сэрца жуда па роднай сям'і і кутку пасабляла гэтamu. Ня дзіва, што гэткія абставіны лёгка падгатаўлялі ў ім добрую глебу для ядрага ўзросту ліхому семяні.

На гэтку вось глебу якраз і ўспаў Проў, сумеўшы закінуць у парушаную душу Панкела праступна-завабнае слова. І хоць ня так ужо лёгка гэта яму далося,—Панкел як-ніяк пільна азіраўся вакол, не забываў і другога боку справы, стараючыся падлічыць тыя скуткі, да якіх хіліць зъмена рэволюцыі,—але-ж ўсё-ткі паддаўся, з натугам, з нутраной барацьбою ды паддаўся. А паддаўшыся, у хуткім часе яму стала рупіць гэта, стала балець. Яго душа раздваілася, і між дзявюма яе часткамі ўзгарэлася барацьба, якая пачала мучыць Панкела, дратаваць усю яго істоту. Страшныя вобразы-зданыні і мары-выгляды панеслыся перад ім. Панкел раз-за-раз зрабіўся бязмоцнай трэсачкай на ўздыме іхніх бурных хваль, бязвольным і бязмоцным стварэннем... Вакольная сапраўднасьць зрабілася страшнай выявай. Ім абуяў нейкі нівыразны сполах, і вось-вось гатавалася вырвацца з усіх часцін яго істоты, пагражаючае злому духу, вырашэньне: кінуць, ня йсьці з Провам, праклясьці тую хвіліну, у якую даў яму сваю згоду... Але якраз на парозе да выяву гэтага рашэння ўзьнялася якасці варожая яму сіла; яна абурыла істоту Панкела, і ён быў бязвольным, пакорным у яе абдыме і пад яе ўказку сказаў-пастанавіў: „Няхай будзе, як будзе, а калі ўжо парашыў—ня буду адступаць. Я-ж ўсё-ткі не адзін ды й не ануча“. Пасля некалькіх пераказаў рашэння гэтага Панкел спыніўся на ім, супакоіўся, агарнуўся коўдраю ды соладка-соладка заснуў, бы забіты...

## V.

Назаўтра—ня гледзячы на тое, што позна заснуў, Панкел прачнуўся адзін з першых і адчуваў сябе нішто, нават бадзёра.

Хвала казарменнага жыцьця абдала яго ўсяго і ўсяго захліснула. Гарбата, праверка, прыбраньне, сход і інш.—нішто не прайшло паўз Панкела, каб не зацікавіць яго. Нават, па-

ягонаму, яксыці ўсё гэта сёньня выглядала шмат цікаўней, як заўсёды дагэтуль: хоць усё гэта было й знаёмым, але сёньня аддавала чымсьці новым і сувежым. Праз гэта час імчаўся хутка й няпрыметна, так што не пасьпей Панкел і агледзеца, як падасьпей абед, а за ім і вячэрні чай. Дзівіла, цікавіла і трохі суміла яго толькі тое, што на працягу ўсяго дня ня прышлося яму сустрэцца з Провам і атрымаць ад яго заўчасна абязаны ім знак; паміж тым, думка толькі й вярцелася вакол гэтага фокусу. „Што-колечы нядобрае, мабыць. Ці не перамяніў толькі Проў сваіх думак аба мне? Сумеўся і толькі... І меў рацыю, бо гэтак доўга я не паддаваўся, валэндаўся з ім, вадзіў яго за нос... А гэта—невытрываласьць і перашкоды... А дарэмна—трэ' было йначай рабіць... Вадзіў-вадзіў—і потым ні-то згадзіўся, ні-то—не. А чаму-б мне было зразу не зрабіць гэтага? А то... каб хаця не наадварот усё гэта выйшла—тады-ы...”

Панкела агартаў сум, а ў душу закрадваўся нейкі сполах. Ён не на жарты пачынаў шкадаваць, чаму не зрабілася ўсё без яго, каб ён ня знаў і ня ведаў... Чаго і як яго злучыла з гэтым Провам, які так аблутаў яго душу...

І вось, якраз у самы разгар гэтих яго роздумаў і раскавання, зявіўся Проў. Падыйшоўшы няпрыметна да задуменага Панкела, ён крануў яго пляча і паўшэптам проказаў:

— Усё ўжо гатова! Зьбірайся, брат... Якраз патвойму і выйшла: на разъведку пойдзем.

Для Панкела гэта было нечакана і ён ажно жахнуўся і зьдзіўлена запытаў:

— А многа нас пойдзе?

— Чалавек з трыщаць...

— Тры-ыш-ца-аць?—цягучая й зьдзіўлена проказаў Панкел.

— Але! Чаго-ж дзівішся, а? Чым больш—тым лепш. Будзь гатоў, а я пайду... Мне трэба йсьці...—скорамоўна пе-раказаў Проў і, пакінуўшы Панкела, хутка пабег з будынку.

Панкел падняўся з койкі, нейкі час пастаяў на адным месцы, нібы ашаломлены з замершымі думкамі й разбураным пачуцьцём, праз буйнасьць якога нічога нельга было адчуваць, і затросцься ўвесь ад нейкай дрыготкі.

Хоць Панкел ужо быў добра падгатаваным, усебакова сумеў абдумаць сваё рагшэнье, аднак такая раптоўная развязка перапужала яго й нанова прывяла к сумненію... А да гэтага яшчэ, неадходна падсцерагаючы яго нутраны папрок выяўляўся ўсё ясьней і выразней. Сутаржна Панкел сыйшоў з месца і ціха, несъвядома пачаў зьбірацца. Рукі паслушна, часта мімавольна ходзячы, сабралі пасьцель, палажылі ў куфэ-

рак рэчы, паставілі яго пад койку; потым надзелі на яго фігуру шынэль, ворак і патронную рамухоўку, а ногі самі крахуліся к выйсьцу з часовае казармы. Панкел заручыўся ад суседа пасачыць за яго куфэркам, усё яшчэ думаючы вярнуцца, ня верачы ў надыйшоўши задум, а ўсё лягчэйшае й каштоўнейшае забраў у ворак, у кішэні, запазуху. Праз плячо ён павесіў вінтоўку, а к боку да поясу прычапіў рэвольвэр.

Выходзячы з казармы, ён некалькі разоў ақінуў яе пільным узрокам, нібы баючыся, каб самыя съцены не данесцілі нікому, пакуль ён скончыць усё. Бач, Панкелу думалася, што яны чулі адны-аднымі.

Чырвонаармейцы, між якімі праходзіў Панкел, не звярталі на яго ніякае ўвагі: мала куды і зачым яго пасылаюць! Кожны дзень ідзе каравул, пост, разьведка, дняваныне і інш.

Толькі адзін, занадта ўжо цікаўны, ці няўцерпны, калі праходзіў між яго Панкел, запытаў:

— Куды гэта, таварыш?

— У разьведку, брат, іду,—ахвотна, не падазраючы нічога, адказаў Панкел і неяк быў задаволен тым, што хоць адна душа ды зацікаўлася ім.

— З богам, таварыш! Жадаю посыпеху!—пажадаў запытаўшы, сам здаволены тым, што яго мінула гэта.

— Дзякую, браток!—падзякаваў Панкел і выйшаў на двор.

А надварэ, ці ўжо пад уплывам зорнай ночы, ці пад націскам шчырага пажаданья таварыша, які адзін загутарыў з ім у казарме пры яго выхадзе, Панкел нібы ажыў, абадзёрыўся; нахлынулі съвежыя думкі й пачуцьцё.

— Куды-ж гэта йсьці?—Ды ці варта наогул куды йсьці? Сумненыне выбілася напаверх між думак.

— Панкел! Сюды!—пазваў яго голас з-за варот.

— Я!—скорамоўна адгукнуўся Панкел.

— Ідзэм хутчэй, ужо ўсе ў зборы, чакаюць.

Панкел здрыгнуўся, але паслушна пакіраваў у вароты. Вартавы не запытаўшыся прапусціў яго на вуліцу. А на вуліцы ля съцяны стрэў Панкела пасланец, які спыніў яго і штосьці прашапацеў, паказаўшы наперад рукою. Прастаяўшы з хвілю-другую, троху пашаптаўшыся, яны крануліся і пайшлі. Ішлі праз нейкі пляц, ці праста гала, праз два завулкі, крывыя, вузкія й няроўныя, і хутка выйшлі да некага будынку, у воках каторага сьвірэў аген'чык і мітусіліся людзі. На вуліцы-ж, перад ганкам будынку, ужо ў парадку стаялі ўсе йдучыя ў „разьведку“.

Панкела пасланец прывёў да задняга раду, паставіў яго поруч з нейкім таварышам, а сам пабег у будынак. Панкел

паслушна стаў, агледзеўся вакол, азірнуў суседзяў; хацеў перамовіцца з кім, але, раз таму, што ў змроку не разгледзеў добра, а другі раз затым, што тыя маўчалі, ён нічога не сказаў і спакойна, да акамянеласьці спакойна, стаяў.

У пярэдніх радох ішла ціхая гамонка, даваліся нейкія распараджэнні, напэўна, самім Провам—добра Панкел не расчуваў. Ды ўпрауду, ён і не стараўся прыслухоўвацца. Ім аpanавала нейкая дзеравяная нядбайнасьць, бясъцікаўнасьць да ўсяго, што рабілася перад ім: праўда, хвілінамі ў душу Панкела пранікала цяжкасць, горнасць і гідлівасць. Разам з tym выблісквалі сумненіне, неспакой і трывога, якія падпальвалі ўнутры сумную думку—пазыў вярнуцца, уцячы хоць адгэтуль. Няпрыметна для сябе, Панкел палохаўся бліжэйшых хвілін. Але брак часу ня даў мажлівасці вырасьці думкам у тое ці іншае рашэнні. Каманда: „шагам марш!“, раптам даляцеўшая да яго вушэй, быццам штырхачом даўбанула яму ў плечы, і Панкел пакорна, адначасна з усімі падняў левую нагу і топнуў у тахт камандзе. Ад агульнага ступу пачуўся глухі стук, разьнёсшыся ў цішы далёка вакол. За першым тут-жа адступіўся другі, трэці, пяты, дзесяты. Перагаварванні між некаторымі чырвонаармейцамі пры хадзе глухлі ў топаце шагоў; толькі рэдкае пакашліванье перамагала іх тупат і новаюnotaю ўрывалася ў аднатоннасць нівыразнага рэха між съценамі дамоў і хат. Зрэдку сям-там, воддарль і ўблізку, адзываліся чуткія сабакі і трывожны бразг калатушкі вартаўніка.

Панкел ішоў, спусьціўшы кнізу голаў, маючи перад сабою цёмныя, нівыразныя цені таварышоў. Зусім ня прымеціў ён, ахоплены ўвесь тлумнымі няяснымі думкамі, калі разьведка выйшла з жылога месца і апынулася ў полі. Каманда—„цишэй шаг!“, глуха данёсшыся съпераду, вымусіла яго падняць голаў і азірнуцца вакол. Панкел угледзеў, што ён астаўся крыху ўзадзе, на адгоне, ад бакавых таварышоў, і некалькі шагоў зрабіў бегам, каб парастаўніцца з імі; бягучы, ён пачуў утому і падазрону паглядзеў уперад.

Чорная съцяна цемры акружала іх грамадку. Чым далей разьведка падавалася ўперад, tym болей адсоўвалася разам з ёю і пярэдняя съцяна цемры.

Дарога; якою йшла разьведка, была роўная і гладкая і гэтым казала аб роўнай мясцовасці. А дзякуючы гэтаму і ветру, зылёгка павяваўшаму ў пасяленні, тутака адчынялася прастора дзьмушця, як хоць. І вечер выкарыстоўваў гэту магчымасць: дзьмушу, як меў сілы.

## VI.

Ужо выйшаўшы са станцыі, Панкел пачаў у сваім нутры штосьці асобнае, ні-то трывожнае, ні-то гадкае. Ён перш старайся на гэта не зварачаць увагі, заглушаючы сілком думкі і кіруючы зрок то на зыркія зоркі, то на рух цёмных съцен, якія агароджвалі абшары перад імі. Але чым далей „разведка“ падавалася ўперад, тым мацней і надаедней гэта „штосьці“ старалася адзягнуць Панкела ад усяго староняняга, вымушаючы спыніцца на сабе й на сваіх дзеях. Міжвольна, пад нейкім магутным націкам, Панкел усё часьцей і часьцей пачаў азірацца назад, на станцыйныя будынкі, на пярайдзенае поле. Кожны раз, бы толькі ён паварачваў голаў, у яго ваччу маляваліся страшныя фігуры цудаў. Вадакачка выглядала асабістым сіберным зьеверам, які, здавалася, бег за ім, матаючы вялічэзною галавою і растапыранымі рукамі, а меншыя будынкі са съятлом у вокнах здаваліся паўзучымі цмокамі.

Панкел праз сілу, съціснуўшы зубы, вымушваў сябе пільней узірацца ў цемру ночы, але як-бы ён ні ўзіраўся, усё-ж нічога ня бачыў у сапраўдным жывым выглядзе. Толькі й дасягаў ён таго, што тыя здані, якія маляваліся яго патрыважным уражаньнем, мяняліся ў ваччу, перароджваліся на новыя і яшчэ страшнейшыя.

Сполах, ахапіўшы Панкела, пачаў пераходзіць ва ўтому і злаваць яго; пачыналі балець ногі, дрыжаць усё цела; хада рабілася не падслу, і Панкел, чым далей, тым часьцей і на болей адставаў ад каманды, ня маючы сілы нагнаць яе і йсьці з ёю нага ў ногу.

— Што з табою, таварыш, чаго ты адстаеш? — падазронаваў Панкела час-ад-часу сусед.

— Дыхавіца ўзынялася! — хлусіў яму не задумваючыся Панкел.

— Цудны, аднакава ты: няхай-бы на гэты раз ты астаўся.

— А як-бы на другі? — ні-то запытваў, ні-то адказваў Панкел.

— Ну, то вядома: цяпер вярнейшая справа... Праўду ка-  
жаш. Што-ж, можна й на адгоне пасьпяваць, — радзіў спагадлі-  
вы таварыш.

На гэтым гутарка абрывалася: Панкел болей нічога не казаў. Узынятая ўнутры яго завіруха раскяяньня, тупога й бязмоцнага, і крыўды на сябе за сваю падатлівасць, узвёшую яго на праступную съязжынку, нейкім рэжучым камяком падыйшла к горлу. Узбурылася пачуцьцё адчаю, якое ажно кідала яго то ў гарачку, то ў холад. Што ні шаг, то Панкел пакрысе

адставаў, бо ня мог поднімаць ног. Заздрачылі ў галаве калючыя думкі, поўныя папроцаў і ўпікаў. Асобная, магнусовая сіла іх тыкала ва ўсе бакі, так што ўсё іншае зацьмівалася імі. Панкел папрабаваў зрабіць некалькі патугаў, каб адкасацца ад гэтага настрою, струхнуць атруту пачуцьця і гвалты думак, але быў бязмоцным і здаўся на іх катаўанье. І толькі намеруўся спыніцца і ўсьцішыў хаду, як раптам пачуў настойны і выразны, ужо знаёмы яму нутраны голас: „Не хадзі па съязынках Юдавых—азірніся назад і бач: за табою сочаць тысячы вачэй. Тысячы сэрцаў спадзяюцца дачакацца ад цябе харошых суцяшаючых вестак. Ты пайшоў у разведку, каб знайсьці, як ляпей выбраць месца і час для нападу на паганых ворагаў працоўнага народу, якія пасягнулі зьнішчыць яго волю. Цябе паслаў рабочы й селянін бараніць іх уладу, заваёваную дараґою цаною крыві і жыцця соцені слайных ваякаў. А ты... ты памагаеш знайсьці ім съмерць, абрыдную, зрадніцкую съмерць. І навошта ты панадзеяўся? Каго ты паслуҳаў? Ці даеш ты сабе адказ—навошта ты ідзеш і што робіш? Гэтулькі славы заслужыў перад рэволюцыяй ранейшымі сваімі чыннасцямі, а тут—пайшоў на зъмену! Зазірні глыбей у сваю душу, ці вяліць яна табе, ці дазваляе гэта? Чужымі думкамі жывеш, ліхім манам верыш! Як паглядзіць на цябе працоўны народ савецкіх рэспублік? Дзе ты скаваешся ад яго гневу і помсты?“

Панкел скрыгаў зубамі, прыкусваў боляча губы. Хада яго цішэла, пачынала балець галава і цьмечь у ваччу.

— Я не пайду, я не згаджуся на здраду!—рашуча ў голас адказаў сам сабе Панкел.

І гэтыя слова яго прагучэлі так рэзка і выяўна, што быццам абудзілі яго. Панкел уздрыгнуў усім целам, аглядзеўся вакол і спыніўся.

Каманды разведкі ён ня чуў; чуць-чуць даносіўся толькі глухі тупат ад ног дынейчы кліучы голас: „Па-ан-ке-эл!“

Панкелу здалося папершае, што мо' ён ачуўся, мо' ўстрывожанае выабражэнне яго зьбівае спанталыку, і прыслухаўся пільней. Вокліч некалькі разоў перагукнуўся. Тады Панкел прыпыніўся...

Дзесьці здалёк чулася яму страляніна, то частая, то рэдкая, а ўлева ад яе, адкуль цягнула вільгацьцю, напэўна з-за рэчкі, выглядаў агенчык; променъ яго паднімаўся навысока над зямлёю і губіўся дзесьці за горкаю ці за лесам.

Панкел стаяў і пільна ўзіраўся па бакох, прыслухоўваўся і ня мог крануцца з месца.

А вокала, чым далей, тым ночны щолам узрастаў, родзычы нейкія нявыразныя, але крыклівия стукі і выгукі, якія роем вярцеліся каля яго вуха, нахабна не адстаючы ні на адну хвілю.

І вось, настаражыўшыся, Панкел патрошку пачынаў выяўляць з усяго гоману чыесці клапатлівия неспакойныя выгукі і перакліканыні як-бы дваіх ці колькіх чалавек, відаць, кагосці старэнна шукаючых. Панкелу паказвалася, што ў іх перакліканыні раз-по-разу ўспамінаеца яго імя, і гэта страшэнна яго пачало нэрваваць і трывожыць.

Вакол гуў вецер, згібаючы невялічкую бярозку, выпадкова закінутую ў шырокое гала і выпадкова напаткаўшую Панкела. Гэта блутала слова пярэкліку. Але Панкел хацеў расслухаць усе выгукі. Дзеля гэтага ён парашыў стаць на каленкі, прылажыць вуха да зямлі і прыслухацца—кажуць, што так вельмі добра ўсё чуваць—і вось Панкел ужо быў намерыўся гэта зрабіць, як раптам нявысока ўгары, у густой цемры пранеслася празрыстым пісагом разарваная ўгары ракета. На кароткі момант, хвіліны мо' на чатыры, съягло ракеты асьвяціла абшар на вярсты дзьве вакол. Панкел пасьпей акінуць вокам асьветлены абшар і пры гэтым ня вельмі здалёк выразна адмеціў, як некалькі чалавек міганула перад вачмі, перабягаючы з месца на месца. Міжвольна ў адным з іх Панкел пазнаў і пачуў Прова, з усімі дробнымі адметкамі і выразамі ў яго постаці, так завучанай ім.

Гутарка бягучых з кожнай хвіляй чулася ўсё бліжэй і бліжэй да Панкела і ў згусьцеўшай паслья разрыву ракеты цемры шмат выразней і гучней. „Шукаюць мяне! Пагоня за мною!“—раптам стукнула ў галаве Панкела, і ён, здавалася, адчуваў устаўшую бледасць твару, растрывожнае цюканье сэрца...

„Пабягу!“—мігнула ў яго думках. І доўга ня думаючы, Панкел сабраў усе сілы ды пусьціўся бегчы.

І ўжо з першым крокам, зьняўшым яго з заварожанага месца, Панкела залашчыла надзея, абышла радасць, што хтось добры навёў яго на думку вярнуцца назад, да сваіх, аставіць праклятую зьмену і загадзя перасцярэгчы ад бяды сваіх таварышоў ды можа цэлы фронт. Бліск ракеты, доўга ня гінучы з яго ваччу пад полагам цёмнай ночы, нібы нажом адрэзаў яго ад тых, каго ўзглаўляў і вёў за сабою здраднік Проў...

Адбегшыся некалькі сажняў, Панкел спыніўся, адсопся і зноў пачаў азірацца і прыслухоўвацца. Пачуцьцё бадзёрасці і адлагі пераходзіла ў пачуцьцё помсты.

Лёгкасьць, што рушила яго з месца, зъмянілася раптоўным цяжарам.

Панкел злаваў на сваё бясысьльле, папракаў сябе і скардзіўся.

„Гэтулькі крыві мае пралілі ворагі працоўнага народу, гэтулькі сълёз ссушылі, гэтулькі мук вытачылі! І я... і я зноў з якіх-колечы там дробных прыватных спраў гатоў здрадзіць вялікай справе рэвалюцыі... Разам з зраднікам пайшоў на... Ах, і як-жа ўмела яны, праклятая, падходзяць да цябе, як съмякаліста спакушаюць!... Ільготы, спачынак! Уласна знойдзеца ў іх спагада ка мне? Го, ім патрэбны афяры, ім патрэбен разлад у рэвалюцыйных радох... У чырвоных радох... Вось з-за чаго яны гэтак „клапоцяцца“ аба мне, аб маіх прыватных справах... Прадажнікі! Злы-ыбедні-кі-ы...“

Думкі зьблізі Панкела спанталыку: ён прыгнуўся, і прыгнуўшыся, таптаўся на адным месцы. Ні страляніна, якая ня съціхала праз увесь час і нібы ўсё набліжалася, ні здагон не падганялі Панкела. Толькі вецер, мацнеючы што-хвілю, чамусьці наганяў на яго нейкую трывогу і сполах. Панкелу чуўся ў яго гудзе загад рушиць з месца і кідацца наўцекі. З кожным ветраным павеем настрой узрасталі, узмацоўваючы рашымасць і адвагу. „Пушчу-у-ся-а далей на ўце-э-кі-ы!“—праказаў сам сабе Панкел і толькі намерыўся крануцца, як тут-же, непадалёчку, пачуў выразную гутарку:

— Шукайма тут—ён ці ня прылёг толькі.

Панкел здрыгнуўся ўвесь, выпрастаўся, закружыўся на адным месцы, азірнуўшыся вакол, і кінуўся як мага наўцекі. Вольныя, слабкія ня ўмеру, боты забаўталіся на нагах і гулка зашлёпалі. Груды й няроўнасьці, межы, купіны, што падваліся пад нагамі, мяшалі яму бегчы.

Але Панкел съцігаў нацянькі, якраз на міргаочыя далёка смуглія агенъчыкі, якія нібы прыветна й ласкова манілі яго к сабе... Перш было бегчы лёгка, як-бы сполах з надзеяй уцячы, падганялі яго, але хутка Панкел пачуў утому й цяжар; к гэтаму яшчэ шапка насоўвалася на вочы і мяшала глядзеца, а вісеўши збоку ранец, якога ён шкадаваў кінуць, стукаў па плячох. То шапку, то вінтоўку Панкел час-ад-часу папраўляў. Раптам закалола ў баку і стала душна, да зънямогі душна. Ён ужо намерыўся нават і спыніцца, але раптам пачуў прасьцерагаючы голас: „Бяжы хутчэй. Нясіся ветрам, ляці віхрам, каб не спазыніцца. На тваім ваччу робіцца вялікая бяда—патрэбна яе спыніць, патрэбна пераняць... Не таміся—бяжы хутчэй, шпарчэй. Яшчэ некалькі патугаў і ты выратуеш становішча, не дасі зрабіцца страшнаму праступку. Бяжы з данясеньнем,

нясі вестку... Цябе там чакаюць нецярпліва... Панкел, Панкел, Панк-к-е-эл-э..."

Гэты таемны голас нёсься за Панкелам, разыліваўся ў сывісту ветра, заглушаў думкі й пачуцьцё яго... А агенъчыкі былі ўсё-ж яшчэ далёка ад яго і неяк усё цымелі з кожнай хвіляй, як-бы знарок, каб зьбіць Панкела з дарогі...

— Ні-ы-чо-о-га-а, да-а-бя-э-гу-у! — уголос, з цяжкім адчаем у сэрцы, пракрычаў Панкел і міжвольна павярнуў назад голаў.

— Сто-ой! Стой! — ваўпор хтось крыкнуў, і гэты крык, бы нажом паласнуў душу Панкела, выцяў балюча па нагах яго і скалануў усёю постацьцю.

„То пагоня недалёка ад мяне!“ бліснула яскравай маланкай калючая думка... Але Панкел ня спыняўся. Утаропіўшыся вачыма ў адзін бок на чуць-чуць абачныя праменіні агенъчыку на станцыі Быстраўка, ён натужыўся яшчэ больш і зрабіў апошнюю спробу ўскорыць бег; толькі ў адказ на гэта сэрца забілася няўмеру, схапіла дыхавіца, пачалі блутацца ногі і Панкел вымушан быў бег суцішыць, а хутка зъмяніць на хаду.

— Стой! Сто-ой! — рэзкім, пранізывающим лемантам праняслося між вушэй Панкела. Абураны безнадзейнасцю, ён ўсё-ж горда й сымела адказаў на крык:

— Да-а-бя-а-гу-у, пага-ан-цы-і, няго-од-ні-ы-кі-ы! Данясу-у аб усім вашым учынку-у... Ня ўдасца вам давясці свой праступак да канца-а. Прадаў-цы-і!..

Рэзкі стрэл быў адказам Панкелу. Не пасьпей заглухнуць зык, як штосьці рэзнула ў баку.

„Ранен!“ мігнула думка й разам-жа аддалася ў пачуцьці. Панкел бардзей хапіўся рукою за вінтоўку, а другою за рэвольвер, абмацаў у рэвольверу корак, выцягнуў з кабуры і, адварнуўшыся ўбеспарадку і бяз усякай цэлі, пачаў страліць наўгад, з запоем і злосцю. Яму ў адказ таксама зачасцілі стральбу.

— Усіх пераб'ю, паганцы-і! — крычаў Панкел у такт стральбы, ужо ўгледзеўшы ў змроку падбягаючых да сябе траіх чалавек.

— Пачакай, браток, мы-ы табе пака-а-жа-ам, як зъмяніць нам. Ня выкруцішся з нашых рук! — пракрычаў над вухам Панкела знаёмы яму голас Прова, і не пасьпей дакрануцца Панкелавага сузнаньня, як тут-же выпушчаны стрэл зацямніў яго, і паваліў Панкела на зямлю.

— В-ва-ам ня ўда-асца-а прадаць інтарэсы ра-або-о-чы-іх і сялян... — сумеў яшчэ ў сударгах праказаць Панкел.

— Уда-асца-а! — зламысна адказаў азъвераны Проў, нагнуўшыся над сваёю афяраю.

І астатнім выявам тухнучага жыцьця Панкел цъмяна пачуў  
у датырканыні халодных драпежных рук да свае шчакі.

— Во-ось, бра-ат, табе-э і радзі-ы-ма-а, і сям'я, і спачы-  
нак... Ха-ха-ха!!..—Здаволены рогат Прова правёў апошні енк  
Панкела...

А вецер крапчэў, глушачы сваім дзъманьнем далёкія вод-  
гукі стрэлаў...

На станцыі стухлі агенъчыкі, нібы задутыя ім.

## НА НОВЫМ МЕСЦЫ.

### I.

Маёntак Скулпі ляжаў на нявысокім плоскагор'і, якое было абнесена з трох бакоў густою градою хвойніку. З чацвертага боку, кудою ішла дарога ў мястэчка Кругі, а праз яго на Менск, прасыраліся шырокія абшары палеткаў.

Гоняў на троє ад быўших панскіх палацаў (маёntак нале-  
жаў паном Крэўскім) цягнулася ўступка высокіх, стройных то-  
поляў, атуляючых сабою дарожку, якою Крэўскія рабілі свой  
парадны выезд. Усе будынкі маёntку, расстаўленыя роўным  
чатырохкутнікам, яшчэ досыць здаровыя і цэлыя, апяразвалі са-  
бою, як съяною, быўшы панскі палац—двух'этажны пабелены  
будынак. Страха палацу, пафарбованай у часы польскай оку-  
пацыі, калі стары Крэўскі нанова спадзіваўся стала асесыціся  
у сваім гнязьдзе, выглядала зусім новай; яна выдавалася чыр-  
вонаю фарбаю на фоне цёмна-зялёнаага, густою шатаю разъ-  
лётшага вярстоў на восем вакола, ліпавага парку. Невялічкія  
гострыя вежкі з двух канцоў страхі, загостраныя ўверсе і  
падхарошаныя зялёнымі флюгеркамі, прыдавалі палацу стара-  
сьвецкі выгляд. З правага боку чатырохкутніка з будынкаў  
на нелапой прагаліне стаяў паношаны, патрабуючы вялікага  
рамонту, дзеравяны, атаркованы будынак паравога млыну, ле-  
сапільні і крахмальнага завodu разам. Дзіве высокія бліша-  
ныя трубы, пахіленыя ўверсе набок, перасягалі сваім ростам  
вярхі паркавых ліп—разъзіраючы на мінулу ўласнасць маг-  
натаў Крэўскіх. Побач гэтага „прамысловага“ будынку ляжала  
нелапое, паросшае плюшнікам і густою бросінню, возера.  
Толькі пасярэдзіне яго маленъкаю лужынаю выдавалася мясь-  
ціна каламутнай цёмна-алавянай вады.

Увесь гэты выгляд поўнасцю кідаўся ў очы кожнаму  
падарожнаму, які ехаў з мястэчка Кругі ў бок маёntку Скулпі.  
Асабліва пекнай панарамай выглядаў ён з разгону чатырох

вёрст, дзе мясцовасьць крыху паднімалася ўзвышшам. Нельга было, хто-б і не хацеў, пацікавіцца Скуплямі!

Ладымер Ложка, назначаны ў Скуплі мэханікам-рамонтшчыкам паравіка для млыну і лесапілкі, і машын для крахмальнага заводу, ужо чуў многае аб гэтым саўхозе. Яму намалявалі Скуплі ў гэткіх ружовых фарбах, што ён мусіў кінуць адгаварвацца ад паездкі ў яго, што рабіў раней, калі толькі яго паведамілі аб камандыроўцы, і сказаў сам сабе: „Папробую паехаць. Пражыву яшчэ год у глушы. Трэба-ж дасканала пазнаць провінцыю. Тым болей, што ўсё-ж, як кажа т. Сымонаў, там цікавае месца і добрыя варункі.“

— Добра, я паеду, але ня больш, як на год; а пасьля году, дайце слова, што вы мяне вытрабуецце ў горад,—сказаў Ладымер Ложка начальству пасьля трохдзённых пераговораў.

— Усё зробім па вашай спросьбе,—адказаў яму.

І Ладымер Ложка, нецярпівы па натуры, ня любячы розных адцяжак і валакіты, вярнуўся з установы на кватэру і паведаміў жонку, што яны заўтра-ж павінны выехаць у саўхоз Скуплі.

— Чаму гэта так нечакана ў цябе выйшла?—сумелася Акіліна, яго жонка.—Яшчэ ўчора баяў адно, а сёньня, глядзіш, ужо зусім іначай.

— Ды таму, ведаеш, Акіліна, што ўсе ўжо вельмі хвяляць маёntак, распісваюць, як казачныя які, і... радзяць паехаць. Прыгэтым я толькі на адзін год згадзіўся. Пасьля году мы абавязкова вернемся ў горад.

Акіліна недаверна матнула рукою і з сумненнем у голасе адказала:

— Маняць табе. Ужо трэці год, як адзываюць цябе ў горад, а, тымчасам, усё яшчэ мусіш карпець у глушы, як воўк які. Людзі жывуць у горадзе, карыстаюцца тэатрам, могуць час правесыці ў вобчастве, а гэта... сярод цёмных сялян, як сярод звяяроў... Слухай іх дробныя інтарэсы, плёткі, брахню, вынось іх няпрыхільныя адносіны да цябе, бойся адзецца па-гарадзкому, каб ня ўпікалі. І гній—проста гній у непарушнай цішы...

— Кінь плясьці, ліха-ведае што!—перабіў жонку Ладымер.—Падумаеш, якая людная вельмі. Хапіла з цябе й гораду. Жылі-ж, здаецца, у Ленінградзе гадоў з восем—можна было здаволіцца і вобчаствам і тэатрамі і ўсім іншым. А кончыцца год—ізноў можам паехаць у Ленінград...

Ён зъмяніў тон у голасе:

— Ды думаеш, у провінцыі так ужо дрэнна, як табе здаецца? Кінь! Сялянства зусім не такое, як ты на яго глядзіш.

Толькі трэба падыйсьці да яго з адкрытаю душою, адкінуць усё тое, што, нам здаецца, становіць нас вышэй за яго... Гэтыя тры годы рэволюцыі зусім перамянілі нашага беларускага селяніна. Дарма кажаш, што ён будзе разъбівацца на дробныя плёткі, нагаворы ды іншае. Ня бойся—толькі ты трымай сябе роўнаю з ім, дык гэткае блізкае вобчаванье знайдзеш у вёсцы, ці ў саўхозе, што й не падумаеш аб гарадзкім... А тэатры —сваймі сіламі нагонім.

— Ай, што ты кажаш, сапраўды. Забыўся ўжо, як жылі ў другіх мясцох. Многа ты дастаў прыемнага ў саўхозе Крушках? Усімі сіламі стараўся ўцячы адтуль. Задалі табе гэткіх тэатраў, што, нябось, доўга памятацьмеш. Найграў Гэндрык даволі... Тоё самае будзе і ў Скуплях...

— Эх, цудная! Ці-ж можна мерыць усё на адзін капыл!.. Мала-што трапіўся гэткі чалавек, як Гэндрык; а ў іншым месцы іншыя людзі будуць. Бачыш—ці-ж дрэнна было нам у Капліцах? Усе патаварыску жылі, добра меркаваліся і гладка выходзіла. Нябось, думаю, ты-б ахвотна яшчэ там жыла. Тоё можа быць і ў Скуплях. К гэтаму яшчэ, Скуплі недалёка ад мястэчка і можна будзе часамі наяджаць... Так што, галубка, нечага сумаваць, а вось давай зьбірацца...

Акіліна змоўкла і прайшлася па каморцы. Паслья нявыразным поглядам аввяля па съценах і ўздыхнула так, што Ладымер Ложка раптам азірнуўся на яе й загараочыўся.

— Нядобра, беднай. Губіць многае, што пакідае горад. Падумаеш, шчасьце вялікае тут. Уздыхае!—прагаварыў ён упічна.

— Шчасьце—ня шчасьце, а вось цягайся з месца на месца, як цыганы. Месяц, калі вярнуліся ў горад, а тут ізноў складайся ды едзь... Якая ў гэтым радасьць. Кідаюць, нібы апуку, з месца на месца...

Якраз на гутарку знадворку ўвайшла маці Акіліны з хлопчыкам, сынком Ладымера і Акіліны Ложкаў.

— Ня хоча йсьці ў хату ды годзе. Жулік гэтакі,—выказала старая, прысядаючы на крэсьле,—так любіць гуляць з дзяцьмі ў садзе, што ня дай ты рады.

— Будзе ўжо яму гуляць. Вось заўтра раніцою трэба зноў ехаць у саўхоз,—адказала Акіліна.

— У які?—зацікавалася маці.

— У Скуплі нейкія, вёраст за пяцьдзесят адгэтуль... Аднекваўся, аднекваўся, і потым згадзіўся. Угаворны занадта.

— А што-ж, дачушка, парадзіш—прыказваюць, служба—трэба выпаўняць... Ды чаго ты так няпрыхільна да гэтага?

Чым тут лепш, як было ў Капліцах? Заўсяголаў ён, гэты горад. І так ён ужо абрыйдзеў...

— Дык, ведаеце, нешта не пасуе ёй пакідаць гораду,— уставіў Ладымер.

— Мала што, а ўсё-ж трэба,—падачна адказала старая.

— Пэўна, што трэба... Ды нават экстрана трэба. Заўтра-ж мусім выехаць. Аддзел падасьць коні к восьмі гадзінам раніцы. К гэтаму часу і павінна быць зложана, што ёсьць.

Гэта было сказана павяліцельна і рашуча.

Старая паднялася з крэсла і затупала па каморцы, аглядаючы і мяркуючы, як і што будзе злажыць.

— Давай, Акілінка, будзем складацца,—абярнулася яна к дачцэ,—не шкадуй гораду, не вялікая мацыя.

Акіліна нічога не адказала, а моўчкі падыйшла да ложка, выцягла з-пад яго адзін за другім два куфэркі і, разьвёўшы рукамі, стала над імі:

— І ўсё гэта так раптоўна!

— Для пасуды я ўнясу з хлявушка тыя скрынкі,—папярэдзіў Ладымер і выйшаў з кватэры.

Кабеты пачалі зьбірацца.

## II.

Назаўтра акурат а восьмай гадзіне раніцы да кватэры Ложкаў прыехалі дзівye падводы з упнараму. Ложкі ўжо былі сабраны і моўчкі аглядалі, ці не забыліся чаго. Пачуўшы стук калес, ён выбег на вуліцу і папрасіў фурманоў памагчы палажыць на воз паклажу. Тыя ахвотна згадзіліся, і праз дзесяць хвілін уся маемасць Ложкаў была ўложана, а праз другія дзесяць хвілін, усадзіўшы жанок і дзіця на воз, падвода рушыла.

Ладымер праз горад пайшоў пехам, ззаду другое падводы, паглядаючы на рэчы. Частыя пераезды з месца на месца ўсё-ж прыкра адчуваліся на яго настроі, але на гэты раз ён быў спакоен і нават веселават. Ці яго супакойвала запаўненне, што праз год яго здымуць са Скупляў і перавядуць у горад, ці яго суцяшала праслаўленне гэтага саўхозу, Ладымер не даваў сабе адрахунку ў гэтым. Раздумоўваючы і плянуючы, як і заўсёды, наступную чыннасць на новым месцы і абмяркоўваючы розныя мажлівасці жыцця ў Скуплях, ён час-ад-часу чапаў у думках жонку і пасылаў па яе адресу: „Цудная, ўсё ёй нядобра. Прывыкла к гораду, што ня дай ты рады. А што-б ёй паразмысьліць на ўсе бакі, зраўняць адно з другім—якаво-б тады! Дык не—надзьмулася, нібы я яе вязу на якую кару. Бяда з гэтымі жанкамі! Іх ня кратает ні рэволюцыя, ні

яе аздараўляючы ўплыў. Так глыбока засела ў душу гэта заплісьнелая мяшчанства. Дай ты ёй вобчаства, трымайся далікатнасці, манернасці. Здавалася-бы й замудра пераняць было гэтая панская штукі, а, глядзі, усе іх ведае. Дзяўочыя гады правяла на заводзе, мела дачыненъне з простымі людзьмі, а потым вылавіла ўсё да дробкі. Вось што знача кабечая натура".

Думаючы, Ладымер ускоса паглядаў на Акіліну, якая моўчкі сядзела на возе і нязьмігутна праймала вачыма паперадзе ляжачы шлях.

Яе маці, наадварот, была давольна пераезду ў саўхоз. Сваё здравольства яна выказвала ў нямоўчай гутарцы то з хлопчыкам, то з фурманом. Некалькі разоў, пакуль выехалі за горад, яна прapanавала Ладымеру сесыці на воз, а дачку прабавала выклікаць на гутарку.

Ладымер заўважваў гэта і паважна ківаў галавою, калі Акіліна нядбала адварочвалася ад мацеры.

Выехаўшы за горад, ён першы рашыў зачапіць жонку, каб развеселяці і ўверыць яе ў разумнасці свае пастановы.

— Слухай, Акіліна,—абярнуўся ён да жонкі ў жартоўным тоне,—ты яшчэ не перадумала наконт нашага перасялення?

— Пакінь жартаваць!—сядзіта агрывзнулася Акіліна.—Паглядзімо, што з гэтага выйдзе. Наколькі ты разылічыў. Каб ня прышлося заўтра-ж каяцца.

— Ці ліха! Няўжо-ж-такі ў Скуплях нас чакае нешта нядобрае. Ня верыцца мне. Думаю, што ты ашукаешся.

— Нагаварылі, авось забачым, нядоўга чакаць.

Фурман, гадоў за пяцьдзесят мужчына, здаровы яшчэ і заўжды весела настроены, ідучы пры першай падводзе, слухаў спрэчкі Ложкаў між сабою і перш зьдзіўлена паводзіў галавою ды пускаў па твары з рэдкаю барадою і бакамі яхідную ўхмылку, а потым абярнуўся да Акіліны і шчыра загаварыў:

— Ведаецце, пані, мне здаецца, што вы зусім дарма кажаце. Слухаю я вашы слова і думаю—людзям добро само бяжыць у рукі, а яны адвертываюцца ад яго. Гэта-ж, каб мне здарылася пасяліцца ў Скуплях, я-б болей нічога не хацеў. Адна мясцовасць чаго варта. А што ёсьць у саўхозе—паглядзіце! Колькі багацьця, як добра жывуць там людзі! У кожнага кватэра з двух-трох каморак; малака—колькі хоць; садовіна восеніню; настроіца паравік—і мука свая. У панскіх палацах—ліха-ведае колькі месца. Ёсьць залі—хоць гумно рабі—мо' на гоны вакол. Вось прыедзіце, зойміце добрую кватэру і будзіце бoga дзякаваць.

Акіліна нічога не адказала фурману. А Ладымер зацікавіўся і хацеў паслухаць яго думак аб Скуплях, абы іх становішчы,

аб служачых, галоўным чынам, аб упраўляючым. Пры гэтым напрамак гутаркі фурмана, які хваліў Скуплі, па думцы Ладымера, дабрачынна мог уплысьці на настрой яго жонкі.

— Ці табе, Гаўрыла, ужо даводзілася там быць? — запытаў Ладымер фурмана, падбегшы да яго.

— Колькі раз... Ды я нават родам з таго месца. Мой бацька яшчэ быў нявольнікам у Крэўскіх. Мяне ўпіхаў за прабока, але я ня даўся. Прыйнацца, змалку меў вялікую ня-прыязнь да паноў, адварочвала мяне ад іх, ня ведаю чаму—але душа ніколі ня мірылася з іх быцьцём. Вось чаму, ведаеш, у пятym годзе я й падбіў аднавяскоўцаў на сечку лесу і на самаўпраўны рэквізыт хлеба... Ой, чаго было—і да вечара не раскажаш. І арыштавалі мяне, і дваццаць пяць адлічалі, і выселіць хацелі з вёскі, кароў пан не дазваляў пасьвіць на сэрвітных паплавох. Дзякую ёй—война супыніла судовую цеганіну... А то-б, хто ведае, чым скончылася. Меў пан моцную руку—усё мог зрабіць з нашым братам. А цяпер дулю брат,—Гаўрыла са шчырасцю працягнуў у бок граніцы выразна зложаныя пальцы.—Паверыш, т. Ладымер, радуюся, што ўсё гэтак сталася. Хоць мне й ня прыходзіцца пакарыстацца яго зямлёю, але хоць працоўныя людзі карыстаюцца, а ня гэтыя каты.

— А чаму-ж табе, кажаш, ня прыходзіцца пакарыстацца зямлёю, чаму?

— Гэ, то ўжо мае асабістая справы. З сям'ёю, ведаеш, у мяне вялікія нялады. Выжылі мяне з хаты, і я мусіў астацца службыць. Хіба пасля яшчэ наганю на сваё, а пакуль—бог з імі.

— Ну, а так, скажы, ты даўно бываў апошні раз у Скуплях?

— Даўно—два ці тры тыдні таму назад. Я-ж, бач, часта ежджу туды. Надоечы заведуючага маёнткамі вазіў. На агляд, ці на рэвізію ездзіў. Дзён тры прабыў там. Пахваліў упраўляючага саўхозам і рабочых... Ды ёсьць завошта, трэба сказаць; упраўляючы—чалавек рупны, дбалы, дасыціны хлопец... Сад дагледзіў добра, разьвёў галяндэрскую пароду кароў, розных добрых сартоў збажыны назасяваў, агарод паставіў—адна пацеха. З рабочымі ладзіць. Вось яшчэ адно: пусьціць паравік трэба—тады пярвейшы саўхоз будзе. Прыйедзеш, наладзіш і тады—трымайся.

— А з вакольнымі сялянамі упраўляючы добра жыве?

— Хто яго ведае; пэўна-ж павінен жыць у згодзе. А чаго ім сварыцца? Сёлам зямлі троха ўрэзалі, далі лесу на будоўлю, а то й пашу выпускаюць... Як быццам-бы нічога благога з гэтага боку няма... А ў тым, хто яго ведае—усяго не падгледзіш. Вось наконт таго, як жывуць служачыя, то я не-

аднораз бачыў, што жывуць ня дрэнна. Таму-то мяне й зацікавіла гутарка твае кабеты. Не хацець ехаць у Скулі—проста дзіва. Я-ж кажу, каб ды гэта на мяне, я-б пехам пашоў. З вашай службай там можна быць зусім незалежным ад упраўляючага; парабіў—і ня знай нікога... А жонцы—ніякае работы. Дагледзіла печы, наварыла мужу абедаць—і шпацыруй па парку, назад рукі залажыўши. Пазірай на шаты дзярэў ды слухай салаўя ці павука. Сельскім кабетам—іншая рэч: не папрацуеш—то і не зъясі, а гарадзкім—на ўсё наплываць. Муж—майстар, заробіць і гатоvae прынясе.

— А каб ты цяміўся, Гаўрыла,—ня ўцерпела старая,—і ўмееш-жа ты разводзіць лясы. То-ж і гледзячы на гарадзкіх трэба разъбірацца: адна любіць шпацыраваць, назад рукі залажыўши, а другая зусім іначай—заўсёды нойдзе работу ў хаце.

— Ай, кіньце ўжо; хто-хто, а я сёе-тое ведаю; мне ня трэба расказваць. Но-ой-дзе-э! Дзе яе нойдзеш, калі няма...

Яны пад'яжджалі к нелапой рэчцы, якая замыславатымі выкрутасамі вілася праз шырокі гал поплаву. Там-сям, бліжэй і далей, выдаваліся з зелені алавянныя плямы вады, зусім, здавалася, ня злучаныя адна з другою. Дробны кустарнік, купамі і градкамі, даглядаў за рэчкаю і, нібы тычкі, адмячаў яе шлях. Рэдкія алешыны ўбіралі сабою зялёны, пажаўцяны курасьлепам і бялянкамі, поплаўны прастор. Недалёчка ўперадзе стаяў лес. Быў поўдзень. Распаленае сонца стаяла ў самым высокім месцы дзяннога прайходу і неміласэрна пякло. У яго прыску губіўся чуць-чуць прыметны подух ветру; запечаная расыліна стаяла нярухома, моўчкі, быццам звязаная неабачнымі ланцугамі. Парнае паветра растапляла расылінны пах, разбяўляла яго ў сабе і наганяла снатворны водыр. Паказвалася, нібы густы пыл насіўся між зямлёю і небам, брудзячы нябесную лазурковасць і ўючыся рэдкім воблакам пад сонцам. Крычалі кані, але так гултайні, як-бы несхая, рэдка, ня могуучы доўга лятаць. У такім-же настроі выгуквалі сваё зацяжнае, вякі аднатоннае „но-о, но-о, но!” аратыя; марудна, як назаўтра трэба, рухалі яны ўсьцяж ніў.

Коні пусьцілі пот і нясьціханна трасылі галавамі. Іх ратавала сіла, якая сабралася на добрых харочах зямельнае ўстановы. Не прыкінчаў толькі гарачыні фурман Гаўрыла. Ён ішоў пры першым возе роўным бадзёрым шагам, гутарыў з Ладымерам і памахваў пужкаю над канём. Старая паношаная жукуетка з шэрага даматканага сукна была падпяразана канапляю аборкаю, а пры стрыфлях троха разгорнутая—„каб заходзіў за пазаху вециярок“. Смуглы твар Гаўрылы з прыемнасцю ўбі-

раў сонешняе цяпло і выпускаў яму настрэчу лёгкую здавальняючую ўхмылку.

— Вось тут трэба настаражыцца,—прагукаў Гаўрыла, калі коні пахілі крыху ўправа, каб накіраваць на мост, і азірнуўся на заднюю фурманку.—Дагэтуль яшчэ масты не папраўлены. Вось нядбаласьць, ніякае ўвагі. А гэта-ж уночы едуны цэлая бяды можа здарыцца: чуць аглядзеўся і—з возам ляпнеш у рэчку. Каб гэта я стаў намест нашага самага галоўнага камісара, дык зразу ў першую чаргу распарадзіўся-бы паправіць шляхі. Трэба-ж прывесці ў парадак патроху гэтых „жылы краю“...

Гаўрыла ўподбег апынуўся пры першым кані і хапіў за дышаль. Гледзячы на яго, Ладымер тое-ж зрабіў з задняю фурманкаю.

— Ой, памалу, каб не павярнуўся воз,—спалохалася Акіліна і хапілася аберуч за біла.

— Ня бойся, коні прывыклі хадзіць, ім не навіна,—сунчышыў Ладымер жонку.

Суцяшаючы коні, яны акуратна ўзвялі іх на вузенькі, з хваёвых няпрыбітых к балькам круглячкоў, масток, і, раз-поразу водзячы поглядам узад і па бакох, пераехалі на другі бок.

— Ну, цяпер у мяне нібы пяць пудоў спала з плеч,—праказаў Гаўрыла.—Кожны раз, ведаецце,—абярнуўся ён да кабет і Ладымера разам,—кожны раз прыходзіцца трасціця, пераяжджаючы гэтых масты. Вось-вось няшчасціце, вось-вось няшчасціце... Надоечы, дык, каб вы зналі, чуць-чуць ня выкупаў камісара. І неспадзявана зусім. Ехалі, як ехалі, ладам, добра, а толькі намерыліся пераяжджаць гэты самы паганы мастерок—на табе—прымха. Коні на мост, а бусел, на яго ліха, пырх вунь з-пад таго куста—аж коні пырск, затупалі, хільнулі галовамі і вось-вось—ня ведаю сам, што затрымала іх—скочылі-бы ў ваду... Тут і я ня струсіў—скочыў да за цуглі—стойце. Але камісара так таўхнула, што ён павярнуўся на возе і шапку ўпусціў у рэчку... Вось вам, што значаць масты. Я прыдаю ім вялікую-вялікую значнасць.

— Калі, браце, нельга ўсяго зараз залапіць,—разуважыў Ладымер:—Савецкаму правіцельству столькі разбуранага дабра засталося, што німа сіл наладзіць зразу ўсё. Пэўна-ж, шляхі ў першую чаргу патрэбна наладзіць—то зразумела. Гіх наладзяць...

Пакуль яны гутарылі, коні прыпыніліся.

— Што-о сталі! Но-о-о! Вось у Скарбаве зробім папаску. Не падохненце. Цяжэр вялікі, падумаеш. Даўно пугі ня спыталі.

Гаўрыла па чарзе хвасянуў па разу коні.

— А колькі ўжо вярстоў мы праехалі? — пацікаўлася Акіліна.

— Палавіна якраз. Дваццаць з лішкам вярстоў.

— А мне здаецца, мы праехалі мо' каля трыццацёх вярстоў, — выказалаася Акіліна маці.

— Ого, толькі дваццаць, панечкі. То не на чыгуны, што маргнуў вокам — і няма вярсты. Вось длыгаюць, як сонныя; пакуль вярсту ўбяруць у гэтую гарачыню — то ня жарты... А тут, пэўна-ж, трасеца, на яго ўсё ліхое, — пасьмяяўся Гаўрыла і хітра адварнуўся ўбок...

— Но-о-о! Яшчэ трохі — адпачынем за нач!

### III.

У Скарбаве яны папасваліся каля гадзіны і кранулі далей гадзін у тры па палудні. Коні супачылі і пайшлі жававей, tym болей, што праз хваёвы лес дарога была гладкая і ня так пякло. Да мястэчка Кругі праехалі не шманаючы: то гутарылі, то разъзіралі вакольныя палеткі.

Акіліна, перамаўчайшыся за паўдня, таксама прыняла ўдзел у гутарцы; у яе адлягло ад сэрца, надышоў інакшы настрой, нечакана бадзёры, няўтрымны. Адкульсьці сыпнуліся ў голаў розныя спадзеўныя думкі; закалыхалася ўражанье, успаміны. Саўхоз, ненавідзімы ўчора і праціўны сέньня зранку пачаў майвацца ёй куды ў багацейшых фарбах, ніж паказваў яго ў сваіх гутарках ды ва ўгаворах яе Ладымер. Парк, агарод, сажалка, добрая кватэра... Жывецца з рабочымі саўхозу, з сялянамі вакольных вёсак. Будзе хадзіць у госьці, частавацца бухонімі грэцкімі блінцамі са съмятанаю. Гаварыцьме з сялянкамі аб гарадзкім жыцці па нядзелях на прызыбе... Можна будзе пастроіць тэатр і ладзіць спектаклі. Пэўна-ж, у Скуплях ёсьць падобныя ёй жанкі, мо' ўпраўляючага саўхозам, канторшчыка, садавода...

Ужо недалёка ад м. Кругі, калі перарвалася гутарка, Акіліну спотайку чапіла знаёмае ёй глухое, нівыразнае жаданье сустрэць у Скуплях інтэлігэнтнага прыгожага мужчыну, ну хоць бы схожага з tym, якога яна калісьці, будучы дзяўчынай, спаткала ў Паўлаўскім парку і аб якім ужо доўга марыла. Мігам аднавілася ў яе лятуценіях цэлая нізка пекных дарагіх вобразаў — з дрэвамі, квятамі, пацалункамі, дзяявочымі марамі... Усё гэта паціху прыблізілася йзноў да яе, агарнула яе істоту, заваржыла душу, і Акіліна выразна пачула жывую асалоду мінуўшай пары. Бязвольнай, чулася ёй, нясе штосьце яе настрэчу мінуламу... Але раптам усё абарвалася, калі Ладымер хапіў яе за руку і праказаў:

— Глядзі, Акіліна, як пекна выглядаюць Кругі!

Акіліна кінула зіркам уперад сябе і спынілася на зелёным даху цэрквы, на дзвёх вежах касьцёлу, на купцы новых хатак і гумнаў мястэчка.

— Так хутка й мястэчка Кругі?—зъдзівілася Акіліна.

— Як бачыш; завідна будзем на месцы.

— Куды, яшчэ й сонца ня зойдзе,—паправіў Гаўрыла.

— Вярстоў трывацца будзе яшчэ,—дадаў Ладымер.

— Што ты, меней,—не згадзіўся Гаўрыла:—вось заедзем за Кругі, мінём Клінцоўскі лясок, і пакажуцца Скуплі. Пабачыце, як прыгожа выглядаюць. Ня будзеце каяцца, пані, што перасяляецца з гораду. Успомніце мае слова.

— Дай божа, каб было павашаму,—пажартавала Акіліна.

— Вось я ўжо прыкмячу, што маладзіца весялей становіцца. Чым бліжэй, тым весялей. Гэтак і трэба...—не астаўся ў даўгу Гаўрыла.

Ладымер і старая пераглянуліся і паківалі галавамі.

Цяпер ужо Ладымер бачыў у жонцы выяўнью перамену і дзівіўся Гаўрыле, што той праўду сказаў.

— Цікавы, аднак, чалавек ён,—падумаў аб фурману Ладымер:—гаваркі які, людны. Жыве і нічога ня дбае, вясёлы, рэзвы. Рэдка пападаюцца гэткія людзі сярод нашых сялян. Усе яны некія скрытныя, патайныя, а гэта...

— Вось з табою, Гаўрыла, я-б ня скучыла край съвету ехаць,—падлісціла старая.

— А я з вамі—хочу у Амэрыку. Я таксама люблю ездзіць, ды яшчэ калі з добрымі людзьмі-ы.

За гутаркаю аб усім і пра ўсё яны прамінулі Кругі, бліжэйшыя вёскі, Клінцоўскі лясок і выехалі на гал. Мясцовасць лёгкім скатам паднімалася ўверх. Направа й налева пачыналіся лясы, пры якіх мясьціліся засыценкі.

— Гатоўцеся глядзець на ваш прытулак,—папярэдзіў Гаўрыла:—вось узьедзем на гэты грудок (ён паказаў уперад пугаўем), і ён гляне на вас мілым выглядам. Н-но-о-о, малыя!

Акіліна настараражылася і пранізвала вачмі перадляжачы разгон. Яна ўжо забыла пра горад, а перажывала ўсё тое, што яшчэ ўчора перажыў яе муж. Ня сходзіла з думак гаспадарская пляновасць, мяжуючыся з неадходнымі пяшчотнымі думкамі-марамі. Акіліна меркавала і разылічвала, комбінавала так і гэтак. Пераб'е хто яе гутаркаю, а съследам ізноў тыя-ж думкі і намеры, аж пакуль ня ўехалі на ўзгрудак, з якога вызначыўся поўны малюнак Скупляў. Яго сапраўды багаты хараством выгляд перабіў і гутарку Ладымера з старою цешчаю ды з Гаўрылам і думкі Акіліны. Усе, як адзін, уперыліся поглядамі

на белы будынак палацаў з вежкамі, на густы вялікі парк, на пляму вады ў возеры, на струнку роўных, стройных, ядрых топаляў, абнімаючых дарогу перад маўткам.

Быў адвячорак. І нагрэтае дачырвана сонца, вяшчаючы пагоду й назаўтра, убрала ўсё ў чырвоны колер. Белая сьцена палацу здаваліся ружовымі, а ў шэрагу яго готычных вокан ігралі казачныя залаціста-блішчастыя зайчики. Сонца адбівалася і ў вадзе возера, якое выдавалася з гушчы зелені, прыдавала асаблівы выраз зелені парку і малювала ў ваччу Акіліны нялюбия Скуплі—вэнэцыянскаю вілаю. „Сапраўды нешта асаблівае”,—падумала яна, ня спускаючы з саўхозу воч, „зусім не пахожае ні на Капліцы, ні на Крумкі. Можа й шчасльіва, што доля гоніць сюды”. Акіліна ня ўтрымалася, каб ня выказаць свайго пачуцьця ў голас.

— На яго ліха, пан, як добра абстроіўся. Вось каму было райскae жыцьцё, да дзіва, што яны рукамі й зубамі трymаліся за стары лад...

— Ня тое, што зараз,—дадаў Гаўрыла:—сядзі дзе-кольвечы ў Варшаве і думай аб заўтрашнім дні. Не пашле Тадорыці Паўліны, каб даставіла з кладоўні заморскіх він, дзічы ды розных далікатэсau... Адно тупне—і ўсё перад табою.

— Ды чорт іх не пабраў,—не згадзілася старая:—яны, бадай, і цяпер лепш нашага жывуць. Зьбіралі гадамі золата, а ўцякаючы пахапалі і цяпер праяддаюць яго.

— Можа, чаму не, але ня той, чуеце, ужо гонар. Есьці—есца, а астаткі не папаўняюцца... Тры гады мінула—можна праесьці добры капітал...

Гутарачы аб долі паноў, яны паціху прыехалі ў саўхоз Скуплі.

#### IV.

Уехаўшы на дзядзінец саўхозу, Гаўрыла прыпыніў коні акурат перад параднымі дзвіярыма быўшага панскага палацу. Ладымер кінуў усіх і пабег у будынак шукаць упраўляючага саўхозам. Акіліна з мацераю і сынком прыселі на ганку і з цікавасцю вадзілі паглядамі вакол па дзядзінцы. Фурман уходжваў каля коней, вытрахаючы ім сена і распіяразваючы падсядзельнікі.

Хутка з усіх канцоў дзядзінцу пачалі сходзіцца да іх рабочыя і служачыя саўхозу, жанкі і дзеці. Падыходзячы, кожны даваў „добрывечары”, пасьля разглядаў прыежджых, іх мае-масыць і коней. Перш мігамі пераглядаліся між сабою, далей пачалі перакідацца словамі і, нарэшце, перайшлі да распытання. З гутаркі выявілася, што амаль ня ўсё насяленье Скуп-

ляў ведала, што да іх павінен прыехаць майстар, мэханік з сям'ёю. Якраз яго й чакалі гэтymі днямі. Хто такі ён, гэты майстар, яны, вядома, ня ведалі і зараз было цікава пазнацца з ім.

Цікавасць да кожнага новага чалавека, які наведвае глухія куткі ў краі, асабліва гостра адчуваеща ў яго жыхароў; tym болей падвышаецца зацікаўленасць; калі сьвежы чалавек мае стаць судзельнікам, як-бы семянінам данага кола людзей. Тут ужо паднімаюцца наповерх мотывы прыватнага характару, звязаныя з будучымі ўзаемадносінамі, з умовамі службовага падчыненія і іншымі жыцьцёвымі вымaganьнямі. Адпаведна таму, як хто выяўляў сабе будучае сужыцьцё з таварышам-мэханікам, так той і строіў сваю гутарку на гэту тэму, стаучы каля ганку.

— А мы ўжо чакалі-чакалі вас, ды думалі вы не падзеце,—казаў праворлівы, нізенькі рабочы, лісьліва паморгваючы вачымі.

— Так, бяз майстра тут нічога не паробіш. Глядзі—браўся сълесар, կаваль майстраўцаў цэлымі тыднямі, а ці вышаў які толк? Тут трэба веды. Кажуць-жа нездарма, што дзела майстара баіцца. Вось пабачыце, як закруціцца фабрыка, калі прыложыць да яе свае рукі мэханік. Тут съмікалка патрэбна,—хітра навучаў другі рабочы з шырокім адчыненым тварам, на якім нязъменна стаяла нівыразнага сэнсу ўхмылка,

— А дзе-ж сам мэханік?—запытаў сівенькі дзядок.

— Пашоў да ўпраўляючага, трэба-ж наведаць голаву саўхозу. Без яго, як бяз пашпарту—не абыдзешся,—ні то паясьняючы, ні то гіронізуючы на ўпраўляючага, паведаў рабочы з шырокім тварам.

— Ды начаваць-жа людзям трэба. Здарожыліся,—дадаў першы:—пэўна-ж ім яшчэ кватэра не адведзена?

— Ды будзе кватэра—мур вялікі, на два поверхі. Увесь-жа ён не патрэбуецца для ўпраўляючага з канторшчыкам.

Шырокатвары ня скончыў: уся грамадка азірнулася нале-ва і змоўкла. З-пад аборы проста к ганку йшоў чыста адзеты малады чалавек, памахваючы дубчыкам.

На нагах у яго блішчэлі чорныя гэтры, а добра сшыты фрэнч, засцягнуты ў талію, прыдаваў яму форс.

Падышоўшы к грамадцы, малады чалавек паглядзеў на ўсіх, зълёгку ўхмыльнуўся і пайшоў на ганак, прыглядзяючыся на Акіліну.

— Таварыш Цыбулін, гэта-ж да нас мэханік прыехаў!—паведаміў хтось з грамадкі.

— Бачу-бачу,—кінуў Цыбулін і хацеў увайсьці ў дзъверы, як з дзъвярэй настрэч яму вышаў Ладымер.

— Ці не канторшчык вы будзеце?—запытаў ён Цыбуліна. Я—мэханік Ложка, тут мне ўпраўляючы напісаў, каб вы міе далі месца, дзе пераначаваць, пакуль уладзіцца з кватэраю.

Цыбулін ухапіўся за голаў, хвіліну пастаяў і адказаў:

— Так, я канторшчык. Вельмі рад. А дзе-б вас памясьціць нанац?.. Добра, я зараз...

Ён зъбег з ганку і пайшоў к супроцьлежнаму будынку. Некалькі чалавек з кучкі правялі яго яхіднымі паглядамі, перасьмяяліся адзін з другім і абярнуліся на Ладымера.

— Да тут можна пераначаваць дзе хоць: ёсьць вольнае памяшканье. Хоць і ў мяне,—запрapanаваў шырокатвары, аглядаючыся.

— Таварыш майстар, аб гэтым няма чаго клапаціцца, канторшчык расшукавае: ён у нас хлопец прыткі і праворны,—да даў стары:—Абы на вечар пасьпелі прыехаць, пакуль усе на дварэ.

— А то ў вас хутка спаць лажацца?—зъдзівіўся Ладымер, сышоўшы з ганку і прыпыніўшыся каля возу.

— Ня тое, каб лажыліся, але-ж кожны мае свае дамашнія клапоты і заняты імі.

— Ня дай бог, як заняты!—перабіў малады дзяцюк, касаваты, але з мілым выразам твару, з падранаю жукеткаю на акідку, у шапцы без казырка.—Некта-б падумаў, што прауду кажа.. Не патурайце, таварыш майстар, ён штодня да поўначы цягаецца па дзядзінцы, і мы ўсе дзівімся, што ў яго ніякага клопату няма...

— Кінь, блазнюк,—раззлаваў стары, сядзіта замахаўшы перад дзяцюком рукамі і ўвесь затросшыся:—Лезе, ліха яго ведае, куды й зачым. Не глядзіць—свае тут ці чужыя, а тыра—каецца, плюгавец.

— Дай-дай, Ахрэм! Дай-дай...—пад'юшы ў жартоўна доўгі час маўчаўшы Гаўрыла:—Трэба тримаць у руках маладых; не пашкодзіць, потым падзякуюць...—Грамадка ў голас разрагатала ся, ажно адгалос пайшоў па ўсім дзядзінцы.

— Папаўся, Даніла, ага?—кінулі яму некалькі чалавек.

Гутарку якраз перабіў вокліч Цыбуліна, які чуўся з супроцьлежнага боку дзядзінца.

— Таварыш Ложка! Едзьце сюды, таварыш Ложка!

Служачыя й рабочыя пераглянуліся адзін з другім, пэўна, дзівячыся з прозвішча Ладымера, а пасьля расступіліся і далі дарогу коням, якіх Гаўрыла ўраз-жа рушыў з месца.

Ладымер пайшоў паперадзе, жонка з мацераю і дзіцем заду. Усьлед, крыху наводаль, пайшло некалькі жонак і дзяцей; мужчыны, абгаворваючы розныя пытаньні ў звязку з прыездам майстра, разыходзіліся па хатах.

На дварэ цямнела й цішэла. Толькі зрэдку выкрыкваў пастух, разганяючы ў стадоле кароў па мясцох, да ціха перакрэктвалі гусі ў хлявушку. З-за парку, у бок возера, даносіўся водгалас вясковых. Вось чаму выразна была чутна па ўсім дзядзінцы гутарка Цыбуліна з Ладымерам.

— Гэту ноч пераначайце тут, хоць крыху й несамавіта, але на скорую руку. Выбачайце ўжо,—перапрашаў Цыбулін.

— Што-ж рабіць, перакідаемся як-кольвечы, калі няма лепш... Вось яшчэ-б з нашым фурманом: ім таксама патрэбен начлег... Зрабецце ласку, уладуйце...

— Уладуем. З ім лягчэй. Пакормім і дамо начлег.

Цыбулін хвацка закруціўся і дзесяць ізноў пабег. Гаўрыла з Ладымерам пачалі зьнімаць з воза і ўносіць у хату Ложкавы рэчы.

## V.

Назаўтра а восьмай гадзіне раніцы, калі яшчэ сям'я смачна спала, Ладымер Ложка падняўся з пасыцелі, адзеўся і пайшоў да ўпраўляючага. Ладымер надумаў за дзень уладуваць з памяшканьнем, аглядзець паравік і пачынаць работу.

Ён ад натуры быў чалавекам руплівым, працаахвочым і ня любіў ні трошкі аставацца бяз дзела. Калі браўся за работу, то ні на міг адзін не адрываўся ад яе, ці робячы рукамі, ці плянуючы ў думках. Ладымера цешыла, што ён вядзе „процэс“ будаўніцтва, што ўкладае ў працу мышыны жыцьця часцінку сваё энэргіі, ведаў. Але яго непакоіла нівыразнасць становішча, і кожны раз перад тым, як пачаць работу на новым месцы, ён лічыў патрэбным забясьпечыць сябе з боку асталаўванья. Ладымер лічыў немажлівым сур'ёзна аддацца працы, калі хоць што-небудзь адцягае ад яе яго ўвагу, яго думкі.

Прышоўшы на кватэру ўпраўляючага, Ладымер не застаў яго ўдому. Некая кабета сказала яму, што таварыш Парог вышаў на гарод.

— Выйдзіце, вось сюдэю, і вы яго там угледзіце,—параіла яна, паказаўшы Ладымеру выйсьце.

Ладымер вышаў і тут-же каля муроў, між расылін, угледзіў упраўляючага. Той з асаблівай цікавасцю корпаўся над пуком насенных буракоў і капусты, перапінаючы вяровачкаю ад калка да калка, каб насенінк не пахіляўся. Упраляўчы да та-

го быў аддадзены рабоце, што нават не пачуў, як стукнуў Ладымер дзъярыма, і ня прыкмеціў, як ён сышоў з трохуступнага ганачку. Ажно сумеўся ад нечаканага выклічу, які падаў Ладымер, не даходзячы кроکаў чатыры:

— Таварыш Парог, добрае раніцы!

Упраўляючы раптам адхіліўся ад насеньніка і абярнуўся да Ладымера.

— А! Таварыш Ложка, здрастуйце! Як спалі? Што так рана прачнуліся?—адказаў Парог, усё яшчэ ня могучы кінуць работы і водзячы вачыма з насеньніка на Ладымера ды назад:— А я вось, бачыце, што-раніцу так надзвычайна люблю ахайваць расылін... Дзякуючы мне, глядзеце, так разбуяў гарод. Шмат працы палажыў. Калі хочаце, давайце пройдзем вакол, і я вам пакажу?

— Цікава, цікава!—шчыра адказаў Ладымер.—З вялікаю ахвотаю пагляджу, толькі... таварыш Парог, я-б хацеў наконт кватэрн ўладаваць, а то, ведаеце, мне будзе рупець гэта і адбіваць ад усяго ахвоту... А так я шчыра рад мець таварышам гэткага, як вы, старэннага чалавека; я разумею, што з людзьмі, каторыя ахвотна і шчыра аддаюцца справе, мы скора адбудуем наша гаспадарства...

Упраўляючы быў паліщчан словамі Ладымера і, забыўши аб напамненні ім пра кватеру, адышоў ад яго к другой куپцы расылін і загаварыў:

— Вось гэта тырольская капуста. А гэта цукровыя белыя буракі. На дзіва ўдаліся... А вунь там далей—памідоры скорысьпелыя...

— Так, так... Выбачайце ўсё-ж, таварыш Парог, я-б прасіў вас наконт кватэрн.

— Ах, я забыў,—прабачыў упраўляючы і съпешна павярнуў к ганачку:—Ідзем, калі ласка, ідзем, я вам пакажу памяшканье.

Яны ўвайшлі ў будынак. Парог заскочыў у сваю кватеру, узяў ключ і павёў Ладымера па вітых драўляных усходах на другі паверх.

— Тут, якраз асобна ад другіх, ход па калідоры, маюцца трыв пакоі. Дагэтуль іх ніхто не займаў, бо трэ' крыху прыбраць, абледзіць, падстроіць. Для вас, памойму, зусім падходзіць,—казаў упраўляючы, паціхай адпіраючы дзверы:—Праўда, пуставаты, вось бяда. Няма адкуль мэблі ўзяць—усё разламалі, раскрапілі, пабілі... але можа што-кольвечы нойдзем, а рэшту вялю сталяру, то ён зробіць.

Парог адчыніў дзверы. З широкага, з высокай столлю, пакою на пяць вокан панясло сырасцю і затхласцю. Лады-

мер скрывіў нос, зацягнуў нявыразным зыкам і аблізіў вакола съцены, столь, падлогу.

— А другія дэльце каморкі?— запытаў ён у Парога.

— Уласна кажучы, яшчэ адна, там направа, а другая была выгараджана з гэтай вялікай; вось-вось, на тым месцы. Цяпер дастань дошчак і можна будзе аднавіць съценку... А вунь у тым куце паставіць печ, і цэляя кватэра... Пэўна, трэба палажыць трохі часу і працы, пакуль прывясьці ў належны лад. Вы ўжо выбачайце...

Ладымер пакорпаў нагою пыл на падлозе і зьдзіўлена пакруціў галавою:

— Тут ня трохі, а многа трэба часу й працы палажыць! Але, што-ж зрабіць. Я люблю папрацаваць... Добра, няхай будзе за мною... А пакуль, дзён тры пэуна-ж, ня выганіце адтуль,— праказаў ён.

— Чаго! Тым болей, што я ўверан, што вы хутка ачысьціце тут! Я вам людзей дам... Так... Ну, дык вось вам ключ,— упраўляючы перадаў Ладымеру ключ. Той замкнуў каморку, і пайшлі з упраўляющим уніз.

— Цяпер давайце пойдзем на паравік,— запрапанаваў Парог.

— Давайце.

Яны вышлі праз парадны ход на дзядзінец.

Цёплае яскравае сонца так і абдало іх сваім праменем, асьляпіўшы вочы паслья цёмнага калідору і ўсходу на другі паверх, кудэю яны прайшлі.

На дзядзінцы бегалі дзеци ў доўгіх шарацковых забруджаных кашулях, гергяталі гусі, шчыпаючы зялёную мураўку паўз плоту, і давольнымі валяліся ў пяску поўгадавалыя пасяты.

Ладымер з цікавасцю, вартаю клапатлівага гаспадара, пазіраў на бесклапотныя стварэнні, зусім ня слухаючы Парога, які тлумачыў яму пароду гусей, вартасць сывіней і будучую ад іх карысць для саўхозу і рэспублікі.

— Бязумоўна, гэта карысная рэч—жывёлаводства,—компетэнтна заўважыў нарэшце Ладымер, адварнуўшыся к Парогу:— Трэба разводзіць, я—прыхільнік гэтага.

Сказаўшы, ён павярнуў голаў направа к будынку, дзе начаваў, і ўгледзіў, што пад вакном стаіць канторшчык, а ў вакне яго жонка, гутарачы між сабою. Ладымер перш зьдзіўліўся і дапусьціў колкую думку, але тут-же быў адцягнут словамі Парога:

— Сюды, вось, таварыш Ложка, пойдзем праз сад, сюдэю бліжэй ды па дарозе я сумею паказаць вам сад... Шкода толькі, што я яшчэ ня еўшы...

— Я таксама. Ды, прызнацца, ужо хочацца. А ў вас, пэўна, тут нечага дастаць?— пацікавіўся Ладымер, пералазячы платы.

— Так, трудна; апроч малака, амаль-што нічога нельга дастаць. Ведаеце, адкуль-жа яно будзе. Мяса й сала купляем у Кругох. А калі ў каго й ёсьць, то для сябе... Выбачайце,— перабіў самога сябе Парог,— я зусім забыў вам паказаць яшчэ залю, дзе я думаю зрабіць тэатр... Ведаеце, зразу не разарвешся на ўсё. Трэба й тое, трэба й тое, а без тэатру, прызнацца, і нуднавата ў нас, у глушки. Зрэдку езьдзім у мястэчка, але ўсе не паедуць і часта не паедзеш, а тут-бы можна было спектаклі ладзіць і вясьці культурную працу... Да бяды—не з кім, таксама... Вось зойдзем...

Парог павярнуў направа і вывеў Ладымера к балькону ў сад, з якога калісь паны Крэўскія любаваліся клюмбамі кветак, сажалкаю і маладым садком. Па шырокім многаступенным ганку яны падняліся да широкіх шкляных дзвіярэй і ўвайшлі ў салю.

— Вось тут колісці паны рабілі балі. Бачыце, колькі прастору, які тэатр можа быць, і выгляд добры... Я ўсё зьбіраюся зрабіць сцэну, ды што-ж—адзін...

— Я вам памагу, таварыш Парог,—шчыра выказаў Ладымер, здавальняючым паглядам абводзячы прастору вялікае залі:—Чаго-ж хацець, тут можна добрую сцэну ўстроіць! Вось к тэй сцяне, а з тae ўваход. Памесьціца, думаю, чалавек да трохсот. Я вам памагу... Я так люблю гэтую справу!

Ладымер выкінуў з памяці тое, што ня еў, забыўся, куды йшлі, і ўвачавідкі цешыўся будучым тэатрам, які ён паставіць на належную вышыню і зробіць асяродкам культурнай працы.

Трэба к выпадку адмечіць, што, па словах Ладымера, ён змалку меў цягу да мастацтва, некалі прымаў удзел у любіцельскіх спектаклях у сваім мястэчку, пасъля, выехаўши ў Ленінград і ўступіўши ў культурна-асьветнае рабочае вобчаства, іграў у рабочым клубе; а з часу ўзвароту на бацькаўшчыну, пасъля Каstryчнікавай рэвалюцыі, езьдзячы па саўхозах, першы ўсюды наладжваў тэатральную справу. Таксама прывучаў ён да акторства й сваю жонку Акіліну, якая, праўда, невялікую ахвоту мела да частых „выступленняў“, але для рознастайнасці не адказвалася выпаўняць просьбу мужа.

Рашыўши ехаць у Скуплі, Ладымер, між усім іншым, меў у воку павясьці ў іх широкую культурную чыннасць. За два гады жыцьця па саўхозах ён убачыў, што з яго хоць і невялікімі ведамі, але з гарачаю ахвотаю, можна прынясьці вялікую карысць цёмнаму сялянству. Гэтую карысць ён бачыў у пра-

вядзеныні сярод сялян культурнай працы, галоўным чынам, праз організацыю тэатрау. Мітынгаў Ладымер не паважаў і ня бачыў ад іх тae карысці, якую, па яго, дае тэатр.

І вось, угледзіўшы вялікую залю, самае важнае для за-  
снаваньня тэатру, Ладымер увесь растаў ад душэўнага умілен-  
ня і раптам захапіўся думкаю, каб як найхутчэй яго наладзіць.

Упраўляючы зваў яго ісьці ў сад, а там у паравік, зна-  
рок выходзіў на ганак, пасыўстваў і злаваў, што траціцца час,  
а Ладымер і не зважаў, як нібы-то той, хадзіў па залі, вы-  
мраў шагамі даўжыню й шырыню, плянаваў выгляд сцэны і  
нават перакідаў думкамі назовы розных беларускіх і расій-  
скіх п'ес.

Так прайшло добрых паўгадзіны, прайшло-б і болей, каб  
Ладымеру не памяшалі жонка з канторшчыкам, якія прыйшлі к  
ім, каб разам пайсьці агледзіць саўхоз.

— А мы вас шукаем, а мы вас шукаем! — з наданай рэз-  
васцю не праказаў, а прагукаў канторшчык.

— Уладзя, ты-ж яшчэ нашча, мо-б пайшоў чаго пераку-  
сіць? — ад сябе запрапанавала разъясёленая Акіліна. Ладымер  
хмурым поглядам акінуў жонку й Цыбуліна, прамаўчаў момант  
і суха адказаў:

— А вы-ж там найшлі што паесці, ці і ты галоднай бе-  
гаеш з таварышам Цыбуліным?

— Я, ды мы ўсе, сяго-таго зъелі пакрысе. Я дастала ма-  
лака, а яец і сала троха было, і съякла яешню, а то нава-  
рыла заціркі.

— А Паўлусік як гуляе?

— Даўно я яго абвадзіла па ўсім дзядзінцы; ён усё пра-  
сіўся к табе...

— А чаму-ж не ўзяла?

— Паслья ён найшоў кампаныю і не захацеў ісьці... Там  
мая маці з ім. А я з таварышам Цыбуліным прыйшлі сюды, каб  
разам пайсьці аглядзець саўхоз... Хадзем-жа, чаго ты тут  
марудзіш...

— З Цыбуліным? — папракнуў Ладымер і раптам, каб не  
стварыць гэтым папрокам абвостраных стасункаў у неналеж-  
ным месцы, перайшоў на другое. — Паглядзі, Акіліна, які доб-  
ры тэатр будзе. Я проста адараўца не магу; тут трыста ча-  
лавек памесьціцца... Гатуйся — хутка мусіш вывучваць ролю.

Прапусьціўшы першае слова мужа, Акіліна наконт тэатру  
адказала:

— Ды я ведаю, цябе й цягнула ў Скуплі для гэтага... Не за-

цягайся пакуль у тэатры, перш давай аглядзеца, уладаваць з кватэраю, прыняца за работу, а тады ўжо тэатры...

— Кватэра ёсьць, толькі-што аглядалі; прыбяруць трошкі — і можна будзе перасяляцца... А з работаю таксама не апознімся.

Акіліна размаўляла з мужам і бясьціханна наглядала за Цыбуліным, які на ганку аб нечым перагаварваўся з Парогам. Хвошчучы дубчыкам па гэтрах, Цыбулін здавальняюча ўсьміхаўся і касіў вачыма праз дзъверы ў залю, кірункам да Акіліны.

— Таварыш Ложка, давайце пойдзем на паравік! — пазваў упраўляючы Ладымера і пайшоў першым з ганку. Цыбулін, мінутку пачакаўшы, пайшоў за ім. Павярнула да выхаду і Акіліна, пазваўшы мужа:

— Ідзем, Ладзя, абледзім і пойдзем, я згатоўлю сяго-таго перакусіць. А мо' наперад зробім гэта, а?

— Не, пасыля.

Яны пайшлі з залі.

У саду, ідучы напрамкам да паравіка, Парог паказваў на устроенія ім клюмбы кветак, на падчышчаны малінінік і агрэснік; расказваў, як яму прышлося выратоўваць зусім запушчаны сад, які ён пабяліў, паакапваў і падчысьціў ад імху. Гэтым ён абараніў сад ад вусені, што добра адаб'еца на даходнасці саўхозу. Па просьбе Акіліны Парог растлумачыў гісторыю аб tym, як зараджаючца і выгадоўваючы садовыя жучкі і чарвячкі, дадаўшы пры гэтым тлумачэныні аб іх зынішчэнні простым спосабам і спосабам культурным.

Усе тлумачэнні і апавяданьні, якія даваў Парог, выліваліся ў стройную, добра завучаную лекцыю, бяз супынік, паважна. Відаць было, што сваю справу упраўляючы ведаў добра і шчыра ёю цікавіўся. Гэта падмеціў Ладымер і пачынаў вырабляць у сабе адпаведныя прыхільна-ушанавальныя адносіны да Парога. Ладымер помніў атэстацию ўпраўляючага фурманом Гаўрылам і думаў сабе, слухаючы Парога: — А глядзі, стары добра ўмее падмячаць. Сапраўды Парог талковы й дзеяны чалавек. Паглядзі ты, усё ведае, шчыра клапоціцца аб гаспадарстве саўхозу, уваходзіць з душою ў кожную рэч. Го, патрэбны савецкай уладзе гэткія людзі, ой, як патрэбны! Іх так мала ёсьць яшчэ, што трэба іх ацэніваць на золата. Зна-ча пераконаны цалкам новай ідэяй дзяржжаўнага аднаўлення. Цікава, комуністы ён ці не? Трэба будзе ў выпадку запытаць... Люблю такіх людзей і высока цаню.

Тымчасам яны прайшлі сад і павярнулі да сажалкі. Тут Парог пераказаў ідучым з ім маленкую гісторыйку яе, падкрэсліўшы карыснасць сажалак для гаспадарства з розных

бакоў. Па яго думцы—сажалкі павінны служыць для культиваванья рыбнага промыслу, што ён ужо апляноўвае на наступны год.

Паравік, да якога яны прышлі, завярнуўшы ўлева ад сажалкі, складаў верхавіну тае надуманае систэмы аднаўлення саўхозу Скупляў, якая ўвесь час майвалася энэргічнаму ўпраўляючаму. Без „прамысловай стацыі“ нельга мець мажлівасці „разварочвацца ўшыркі“. Скуплі, па пераконанью Парога,—гаспадарства, не падыходзячае да жывёлаводства; галоўная продукцыя яго—бульба, з якое і можна рабіць крахмал і гнаць сыпірт. Пры гэтым у вакружнасці маюцца іншыя саўхозы, меней крэпкія, у якіх таксама шмат бульбы знайдзеца на перагонку. Млын-жа і лесапілка дваяка каштоўны—для абслугоўванья саўхозу і бліжэйшага сялянства.

Парог вылічыў, што млын дасьць кожны месяц даходу каля трох сотак чырвоных рублёў, адначасна абслужыўшы сябе. А калі далажыць да гэтага заработка ад вырабу крахмалу і выганкі сыпірту, дык мы тады атрымаем яшчэ большую палёгку ў гаспадарстве.

Вылажаныя Парогам думкі „аб прамысловай стацыі“ больш за ўсё спадабаліся Ладымеру; калі ён прымеркаваў іх да сваіх плянаў і поглядаў на пасыпешнае раззвіццё зямельнае гаспадаркі, дык яны кропка ў кропку супалі. Да гэтага Ладымера, як профэсіяналістага работніка, лісьціла яшчэ і належная ўвага ўпраўляючага да прамысловай галіны гаспадарства. У Ладымера заказлытала клясавае пачуцьцё, гордасць закаранелага індустрыялісты, чалавека машины, жалеза і дынамікі.

— Вы праўду кажаце, таварыш Парог, саўхозу абавязковая патрэбна апірацца на „прамысловую стацыю“. Ня лішчу вам, а ў вас маецца здольнасць добрага гаспадара. Я ўжо, прызнацца, чуў аб вас...—прызнаўся Ладымер.—Толькі, памойму, вам ня трэба спыняцца на палове ў справе дасканалага абсталяванья гэтих трох выглядаў прамысловасці. Рашилі—даводзьце да канца. Я, з свайго боку, прылажу ўсе старанні, усе свае веды, каб справа была на працягу году скончана.

Увайшоўшы ў завод, Ладымер з выглядам знатака дзела, аблігідаў машины зынізу даверху, бегаў вакол іх, кратадаў кожную трубку, сачыў за ўсімі рыхтункамі. Пры гэтым ён ганіў за нерашчотлівасць тых, хто так будаваў самы будынак завода, што не разьлічыў ні месца, ні размаху, ні значнасці ўсіх спрэвы. Па Ладымераваму мусіла быць зусім іначай: будынак павінен быў быць пашыран і падняты яшчэ на адзін паверх, а лёкомобіль павінен быць заменены на больш сільны.

— Яно то, пэўна, таварыш Ложка,—хітра пасьмейваючыся з шырокіх плянаў Ладымера, казаў упраўляючы.—Я ведаю ўсё гэта, ведаю, але, трэба лічыцца са сродкамі. У нас тут яшчэ так многа трэба зрабіць, так многа трэба наладзіць, што праста страх бярэ. Паказваў я вам памяшканье пад кватэру, бачылі, у якім яно выглядзе,—вось так яшчэ многае што, мно-гае. У нас для рабочых не хапае добрых кватэр, трэба аборы падстроіць, машыны земляробскія паламаліся, каней зусім ма-ла, вупражы...

— Так-так,—згаджаўся Ладымер,—але не забывайце таго, што ў заводах гэтых схавана палова ўсяго вашага пляну; не забудзьце таго... Два месяцы папрацуе млын—і гатова вупраж, папрацуе год—і некалькі коні. Ці ня праўда, мо?

Акіліна з канторшчыкам увесь час маўчалі. Для іх мала цікавымі былі пляны Парога з Ладымерам на конц адбудовы гаспадаркі саўхозу. Болей таго, шчырасць мужа, з якою той адносіўся да гэтага, дзівіла Акіліну і нават зьлёгку раздражняла яе. Ёй ужо здаўна была крыўда на Ладымера, што праз сваю гарачнасць і захапленыне рознымі справамі ён зусім забывае сям'ю, яе дабрабыт, перакорыць яе, Акіліны, думкам і просьбам,—адным словам, парушае сямейныя традыцыі, хатнія стасункі і вымушае яе (Акіліне кальнула ў сэрца, ажно яна балюча садрыгнулася) на апасыльвия крокі... Выпадак па дарозе ў Скуплі, калі ёй успомніліся мінулыя вобразы любоўных здарэнняў, нейкая міжвольная прыхільнасць да канторшчыка Цыбуліна, якую ўжо запрымеціў Ладымер, былі чароднымі эпізодамі падобнага ўхілу. Да чаго гэта прывядзе Акіліну—ёй самай цяжка рабілася пры адным праглядзе ўперад. Але маладзіцы, Акіліне, абмяшчаненай змалку, кіпучай па натуры, прагавітай да бурнага жыцця, да мужчынскае ласкі, здаровай, ядранай, жыццерадай кабеце—нельга марнеть у самамуштраваньні, нельга абыходзіцца сутрыманьнем, зынішчэньнем маладых прагных пазываў. Што там за жыццё будзе бяз гэтага, навошта яно? Акіліна перабірала гэтыя думкі, як пакутніца пацеркі, і балюча хвалявалася. Ладымер вярцеўся каля машыны, як які шворан ад яе, як складная яе часьціна, бясцікаўны да Акіліных перажыванняў, глухі да яе патрабаванняў, а збоку, як на пружынах увіваўся малады, элегантны, кіпучы маладосцю, хвацкі канторшчык Цыбулін. Белы, чисты, з пра-відловымі рысамі твар яго, квятучая, сакавітая ўхмылка на ім, агністая, шэрыя вочы, з зіркам, як элекцрычны бліск, пакіраваным на Акіліну, мучылі апошнюю, зьбівалі яе з толку, таўхалі на грэх, на праступак, кроілі сем'ю мячамі маладзічына сэрца. Як хто падсмальваў ёй пяткі ці калоў іголкамі ў бакі—яна

вярцелася на месцы, нэрвавала, то апускала, то паднімала вочы, то хмурыла, то чарсьцьвіла твар. Здавалася, пахвільна апускалася, раставала, як сьвечка, завядала, як сарваная рожа. Цыбулін калупаўся ў яе балючым месцы...

— Ладымер, хадзем, нарэшце, дахаты, ужо далёка за паўдня, а ты яшчэ не аграшаўся нават. Ці-ж можна так? Цябе тады ня хопіць і машины паправіць... Хадзем,—ня стрымалася Акіліна.

Але, калі яе слоў Ладымер не зауважыў, тады Акіліна ў большай нэрвовасці пераказала іх.

Ладымер, аднакава, ня зразу адараўваўся ад машины—яшчэ хвілін з пяць папрабаваў розных частак яе і, толькі ўгледзіўши, што ўсе на дварэ, а ён размаўляе й судзіць сам з сабою, вышаў.

Падзвіўшыся з пагоды, яны разышліся.

## VI.

Справа з кватэраю ў Ложкаў не зацягнулася: Ладымер уладзіў яе ў тры дні. Назаўтра, пасля агледзін саўхозу, ён зранку, разам з жонкаю й цешчаю, прыняліся за ўборку съмецьця і чыстку. У абед Парог падаслаў двух рабочых і сталаира. З апошнім Ладымер умовіўся паправіць рамы ў вокнах, зрабіць перагародкі і некалькі зэдлікаў, палавіну чаго ён зрабіў у два дні. Рабочыя пасобілі перанесьці печку-чыгунку, пару сталоў, шафу і калыску, дадзену для Ложкаў упраўляющим саўхозу. Таксама рабочыя перанясылі з часовага памяшканья, дзе спыніўся Ладымер з сям'ёю, яго прывезеныя хатнія рэчы—гэта ў адзін дзень. На другі-ж была падмыта падлога і пабелены сцены. Аставалася паправіць печ і зашкліць вокны. Гэтага ўжо нельга было выпаўніць сіламі саўхозу, і Ладымер мусіў ехаць у мястэчка Кругі. Але паездку ён ня лічыў перашкодай для пераbraneння ў кватэру, і ўжо чацвертую ноч Ложкі начазалі ў сваім памяшканьні. Часовыя няўдосты, хошь і рупілі яму, усё-ж не маглі адбіцца на патрэбнасці пачынаць работу па рамонту. Якраз к гэтаму часу павінны былі цесьлі пачаць падбудоўку дзераўляных частак заводу, а чорнарабочыя—ачыстку ад пяску і бруду. Таксама пад наглядам Ладымера трэба было нарэзаць дзерава ў лесе і пачаць пілоўку. Адным словам пуск работы па адбудаваньні заводу цалкам залежыў ад мэханіка Ладымера Ложкі, і ён, Ладымер Ложка, вымушан быў прыступіць да яе.

На чацверты дзень з дзвеятай гадзіны раніцы, выпіўши, як і ўсе дні, кубак малака, Ладымер ужо быў каля будынку заводу. Усіх рабочых ён узяў на падлік і з захапленнем па-

Чаў кіраваць работаю, паказваючы і расказваючы кожнаму цэху рабочых, як і што рабіць. У самога-ж у руках былі сантымэтр, цыркуль і напільнік. Хвіліна ад хвіліны ён сам прырываўся да машын, аглядаў, вымяраў, адкручваў шрубкі.

На абед Ладымер дазваляў сабе толькі паўгадзіны і ўжо шмат паспяваў паўвіхацца, пакуль вярталіся з абеду рабочыя. Гэтыя былі зьдзіўлены павядзеньнем Ладымера і пільна абгаворвалі яго паміж сабою.

Наогул асабістасць харектару Ладымера, як чалавека, і працаздольнасць, як работніка, за першыя дні яго прыезду ў Скуплі ўжо былі ведамы ўсяму насяленню саўхозу. Аб ім заўзята перагаворвалі рабочыя, талкавалі служачыя і шушукалі кабеты. Пэўна, не аставалася бяз прыкрас, што звычайна ў сялянскім быце. Тым болей загудзела гутарка аб майстры, калі ён узяўся за працу. Асабліва з цікавасцю чакалі ад Ладымера наладжання ім тэатру. Ужо толькі ён агледзіў памяшканыне, забубнілі, як адзін, аб акторскіх здольнасцях Ладымера.

Тэатр вельмі гостра чапаў жыхароў саўхозу, і яны не аднораз скардзіліся самі сабе на адсутнасць у іх жадных забаў. Калі адзін раз успамянуў аб патрэбе тэатру для саўхозу ўпраўляючы яго Парог, то пасля моладзь не давала яму спакою, закідаючы пытаньнем — калі-ды-калі, нарэшце, уладуе ён яго. Упраўляючы перш абяцаў у бліzkім часе, а пасля скардзіўся на няйменыне часу... Цяпер-ж, з прыездам Ладымера, ён зарадаваўся, што гэта справа можа ажыцьцёвіцца, і ўсім хваліўся, што тэатр наладзіць мэханік. Парог абяцаў Ладымеру ўсякую дапамогу ў справе пастройкі тэатру і, калі Ладымер прыступіў да гэтага, упраўляючы набраў да дзесяцёх чалавек моладзі і прыслаў пасабляць Ладымеру. Стараўся пасабляць і сам.

Гэткім чынам, ужо праз тыдзень у Скуплях стараньнямі Ладымера была пабудавана сцэна і умайстрована ўсё для тэатру. Асталося намаляваць завесу, некалькі дэкорацый і здабыць трохі грому. Ладымер узяўся і гэта зрабіць, прыурочыўшы на паездку ў мястечка Кругі. Недастача адмечаных рэчаў лічылася ім нясур'ёзнай, і ён, сваім чарадом, пачаў адшукваць хлопцаў і дзяўчат для развучванья роляў у намечанай да першай пастаноўкі „Паўлінцы“. Галоўныя ролі Ладымер думаў раздаць Акіліне, Парогу і сабе. Аб гэтым пляніе Ладымера хутка праведалі ўсе скуплеўцы і шмат-шмат гутаркі развязалі па саўхозе. Бодгаласкі яе разъляцеліся нават па вакольных вёсках.

Акіліна чула гэтыя гутаркі на кожным кроку. Выходзіла з хаты на дзядзінец, ішла да каго пазычыць што-кольвек, вечарам, седзячы на прысьбе,—усягды і ўсюды яе распытвалі жанкі і дзяўчата, ці скора таварыш майстар наладзіць тэатр. Многія кабеты няскрытна лісьцілі ёй у вочы, хвалячы Ладымера і лічачы яго за дарарагога для іх чалавека.

— Каб ня ваш гаспадар,—казалі Акіліне жанкі,—дык тут ніхто не дадумаўся-бы гэтага зрабіць. Кожны заняты сваімі справамі і не шманае. А нашы мужчыны, ведама, цёмныя, ня съцямяць гэтага.

Акіліна мала ўдавалася ў гаворку аб тэатры: адкажа двум-трыма словамі на запытаньне і пярайдзе да другога. Аднак яна не хацела выказваць сваіх поглядаў на мужаву зацею і ні адным крывым словам не абмаўлялася па адрасу тэатру. Не пярэчыла яна нізваньня і ўдому. Ладымер варочаўся на кватэру стомлены, запылены, у поце, паведамляў ёй аб зробленым за дзень, а яна, нібы адабраючы яго, пакіувала галавою і казала:

— А я Паўлінку ганю на ўсіх парох.

Ладымер прымаў слова жонкі за пахвалу сабе і яшчэ больш захапляўся справаю тэатру.

— Паглядзі толькі, як усе задаволены! Праходу не даюць —усё распытваюць. Прыйжджаюць з сёл і дазнаюць. Забачым, як разьвярну працу! Зусім і забудзеш аб горадзе! — хваліўся ён жонцы.—Вось толькі паеду ў мястэчка ды куплю матэрый на завесу, крыху грыму і, бадай, праз тыдзень-другі можна будзе даць першы спектакль.

Тое, што Ладымер меўся хутка паехаць у мястэчка, найбольш цікавіла Акіліну. Ёй прагна хацелася часовай перамены, мінутнага проблеску ў ходзе яе сямейнага жыцця. Частыя пераезды з месца на месца, адданыне Ладымерам вялікае ўвагі на грамадзянскую справу, яго нядбайнісць да сям'і—съціскалі Акіліну жалезнымі абручамі нудоты, глушылі надзею на щасливія мінuty, на выкарыстаньне мажлівасцяў сямейнага щасціця. Адчуваньне гэтага кранула яе душы ўжо пасцяля выезду іх з Крумкаў, дзе ў глушы ды ў адзіноце яны пражылі амаль ня цэлы год. Горад, куды яны вярнуліся, хоць провінцыяльны, далёкі па размаху жыцця ад Пецярбургу, расшавяліў Акіліні душу гарадzkім гмахам жыцця, дапомніў ёй аб шумлівым і рэзвым дзяявоцтве і пасеяў нейкае цымянае, нясьмелое жаданьне. Акіліне не хацелася ехаць у Скуплі,—страх, як не хацелася, і праз цэлую дзень і нач перад ад'ездам яна перабірала ў думках усе ўмовы ѹ abstavіны, з якімі прыдзецца спаткнуцца ў новым саўхозе. Баялася глушы, як мыш съятла. Ня

верыла, что ў іх будзе іначай, весялей, як у інших глухіх куткох. Нарэшце перамагла гэта пачуцьцё, вырабіла ў сабе бадзёры настрой, пагадзілася з лёсам і намерылася нясьці лямку на працягу году... А мо' выпадак здарыща які, а мо' раптоўна прабліснё які шчасльвы момант? Якраз ён не заставіў сябе доўга чакаць. Прымха нейкая падвяла к ёй Цыбуліна. І як на зло надало ім стрэцца ў гэткую мінуту, калі на твары Цыбуліна склаліся неадхільныя рысы, чаруючая ўхмылка, якія прайшлі ёй, Акіліне, у нутро і абнадзеіле салодкімі надзеямі. Яна адчувала прыкрасыць гэтых надзеі, бачыла косыя озіркі Ладымера, ведала, што муж калі-небудзь назнача ёй гэта, прызнавала сылізкасъць сваіх крокau — яна ступіла на гэткі шлях — і... не магла сутрымацца. Цыбулін засеў у голаў, зацыміў Ладымера, Паўлусіка, сямейнае ціхае жыцьцё, яго непарушнасъць, падцяў нясуменную павагу з яе боку да мужа, хоць ня палкую, а калісъ моцную любоў да яго. Сама не разъбіралася, як усё ідзе, як скручуваецца клубок... І ў той-ж час думка, што „Ладымер паедзе ў Кругі!“ суцяшала Акіліну, як суцяшае хлебароба пагодлівы час у жніво. Яна яшчэ раз малювала сабе вобраз саду, ночы, спатканыні з Цыбуліным, ласкі... ласкі... І дрыжэла, каб хаця ўсё асталося ціха, шыта-крыта, мінутна, пераходна, каб ніякага съледу не пакінула гэта на ўзаемаадносінах з Ладымерам. Гэта было штосьці на манер загавору, падгатоўка помсты мужу за яго грахі ў сямейных узаемаадносінах.

Акіліна раз-у-раз паглядала на Ладымера, баючыся, каб ён чуцьцём не падслушаў яе думак і, бачачы яго замілаваную заспакоенасъць, суцяшала сябе: „А я-ж ведаю, што ты не адзін раз зрабіў тое, што табе хацелася. І, пэўна, не пахвалішся мне. А я маўчу. Няўжо будзе грэх, калі я хоць раз прытаю табе сваю... чыннасъць“.

— Калі-ж ты паедзеш у Кругі? — дапытвала Акіліна Ладымера і тут-ж высрабоўвала яго:

— А, можа, чуеш, ня варта табе ездзіць у мястэчка? Пачакай нейкі час, а ну-ж зьбярэцца больш спраў?

Хітра падыходзіла яна да яго і паглядала яму ў очы, гадаючы аб адказе.

Ладымер памаўчаў і рашуча адказаў:

— Я не за аднёю справаю паеду; бачыш, трэба пячніка наняць, каб зрабіў грубку ў кватэры, шкла трэба купіць, каб зашкліць вокны; а да гэтага — казённыя справы, таксама патрэбны шрубы, напільнікі. Не, паеду абавязкова.

Задаволеная ў глыбіні душы, Акіліна запытала:

— А калі ты канчаткова паедзеш?

— Пэўна, да нядзелі пачакаю; у надзелю ў Кругох кірмаш—раз, а, падругое, святы дзень,—адказаў Ладымер.

— Ёсьць ведама, што ў нядзелю ляпей усяго,—падказала цешча.

— Ну, а ты-ж толькі спраўляйся з роляю.

— Будзь спакоен, пакуль дакончыш сцэну—роля будзе гатова. Хай другія так падгатовяць, як я, то добра будзе,— пазіраючы ў вакно і зусім ня думаючы аб ролі, адказала Акіліна.

Ладымер задаволена ўхмыльнуўся і пайшоў тупаць па хале, гаворачы ні-то да жонкі, ні-то сам да сябе:

— Наладзіцца тэатр, і пойдзе на ўсю магу культурная праца. Трэба ўніясыці сьвет у глухі куток... Так яшчэ цёмна наша вёска, так далёка ад культуры. Жывуць людзі, як ваўкі, адарваныя ад гораду, закінутыя ў лясы... Жадны новага слова, жадны новае весткі... Вакол столькі прыгожасыці; а для іх яна незразумела зусім... Вакол кіпіць жыцьцё, а ім чуеца толькі водгалас у шуме лесу... Наша павіннасць—аддаваць ім усе нашы веды, дзяліцца з імі тым, што сабралася ў галаве, што вычитана з кніжак. Цяперашняе жыцьцё не павінна спыняцца на адным месцы; яно мусіць вярцецца, вірэваць, бегчы наперад. Бач, мы творым рэвалюцыю, перабудоўаем усё на новы лад, нішчым старое да астатку. Ці-ж можна мірыцца з тым, што ёсьць хоць-бы ў гэтых Скуплях? Гэта-ж зусім ня кранутае рэвалюцыяй месца, выспа... А колькі іх, гэткіх выспаў, на абшары аднай Беларусі!.. Я ня ведаю, як каму, а мне вельмі балюча глядзець, калі дзе сустракаю ціхае жыцьцё, непарушымую глуш... Каб прымеў, усё-б адным замахам перамяніў... Але мала аднаго на гэта. Я-ж таксама ня бог ведае якое навукі. Выкраў патрошку з часу, вылучыў з кніжак саматугам і павінен аддаваць другім... Тэатрам можна многа зрабіць, і я зраблю. Тут глеба падгатаваная добра. Адно заікнуўся, як усе пайшлі настурач. А рабочыя праіссыці не даюць — калі будзе тэатр гатоў. — Будзе, — кажу, — пастанавіў, дык будзе. А паспрабаваў раздаць ролі—асобаў столькі няма ў п'есе, кожны просіць даць яму ролю, даць яму...

Гутарка захапіла Ладымера, ажно ён забыў пра сон, пра тое, што трэба заўтра а сёмай гадзіне ўставаць і ѹсьці на работу; заняўважыў, што яго ня слухае ні Акіліна, ні цешча, якія няўпрымет для яго ўлягліся спаць і соладка пасопаваюць. А съведкаю яго толькі акраец месяца, выплываючы адным рогам з-за купы густое ліпы і ліучы ў прачынене вакно разадраныя палойкі серабрыстага святла, і салодкі водыр мёду.

Ладымер скончыў размову, паглядзеў на кватэру і падышоў к вакну. Чорны слуп—заводская труба—пераняла яго погляд і адцягнула Ладымераву ўвагу на паравік, на лесапілку, на плян іх рамонту і пуск у ход.

## VII.

— Ты прыгатоў мне сёе-тое на дарогу,—папрасіў Ладымер жонку ў суботу за абедам,— я заўтра зрання абавязкова еду ў Кругі.

— А што-ж ты возьмеш?—пытала Акіліна.—Есьці захопіш з сабою? То я съяпку табе скварак і каўбасу. А з адзе́жы—палажу паліто... Возьмеш паліто?

— Трэба ўзяць. Вазьму і есьці, таксама—усё-ж, як-ніяк, прыгадзіцца; съяпчи сала.

— А ты доўга там думаеш быць?

— Доўга? Дзень! Зраблю свае справункі і назад.

— Так, ты ўжо не сядзі лішняга часу.

За чатыры дні, якія прайшли з часу гутаркі аб паездцы Ладымера ў Кругі, Акіліна ні на момант не расставалася з сваімі думкамі і жаданнямі. Як загартаваныя ў вадну галачку, качаліся яны ў яе нутры, за тонкім пластом будзённых, хатніх клапотаў, і раз-ад-разу давалі аб себе знаць. У некаторыя мінuty, асабліва, калі Ладымер выходзіў з ёю ў палетак пагуляць і яны загаварваліся аб чароўнасцях прыроднае красы, Акіліна адчувала моташнае бязвольле выслабаніца ад пастароньніх, наносных думак і ўхілаў і захаваць сябе нявіннай для Ладымера. У гэтых моманты яна забывала змарнаванае, па яе думках, сямейнае шчасце, прашчала Ладымеру яго халодную нядбайнасць да яе жаночае ласкі і здавальнялася духовай блізасцю з ім, павагаю да яго. Цвёрдая галачка спакусы падала дзесь глыбока-глыбока на дно душы, давала вою новым адчувањням, якія навейваў лёгкі подух сьвежага вятрыску, зелень і пах, блакітнае неба. Хісталася пад нагамі густая мяtlіца, схіляліся налітыя малаком каласочки жыта, рэзвіўся адлятаючы ў лес жаўранак, залівалася перапёлка, гучэлі песні вясковых дзяўчат... Акіліне не хацелася ні гораду ні яго жыцця. Бег уперадзе Паўлусік, лепятаў няўмоўчна, азіраючыся на бацькоў, ганяўся за матылькамі і рваў валошку... Каб у гэтых моманты паказаўся канторшчык, Акіліна здрыганулася-бы ўсёй істотаю ад агіднага пачуцьця да яго, упікнула-бы сябе неміласэрна і мо'-б, чаго добрага, перарвала-бы ту ю спакусную нітку, якая высукалася ў яе нутры зарствелай будзёншчынай сямейных стасункаў і ёмка перакінулася да Цыбуліна... Акіліна прыўздымалася настроем, паха-

дзіўшы адвячоркам паміж ні ў, напаўнялася асаблівым шляхэтным пачуцьцём, прымала выгляд дабрачыннай гаспадыні і жонкі... Але толькі вярталася ў кватэрку, уваходзіла ў абставіны сямейнага быту, разыходзілася з Ладымерам, які хапаўся за п'есы, за проэкты тэатру, кідаў сям'ю цалкам і яе ў асобку, як ізноў пачынала думаць грэшныя думкі... Галачка гэтых думак высочвалася са спрату, з дна нутра, кратала думак і пачуцьця і напаўняла ўсю істоту цягучым нявыразным жаданьнем, прагаю, хаценьнем. Ладымер прымаў у яе ваччу сухі, завялы выгляд, манашскі воблік і адыходзіў далёка-далёка з яе адзданьня, чужы і халодны. Акіліна паварочвалася да сынка, абеглым зіркам праходзіла па яго тварыку і дзівілася таму, што Паўлусік падобен да бацькі і таму, што ў ёй так мала да яго ўвагі і мацерынай любові. „Шэсьць гадоў сынку, і чым больш падрастает ён, тым менш ва мне прыхілу і пашаны да яго. Міжвольна ўстае пытаньне, як і што здарылася так, што я й на прымеціла, калі мінулі гэтыя шэсьць гадоў. Бесканечная вандроўка, як вечнага жыда, бяз прытулку, бяз пэўнага месца. У Ладымера адно, а ў мяне другое“. Акіліна пераносілася думкамі ў дзявочыя гады свайго жыцьця і перабірала ўсе падрабязгі тых умоў і абставін, якія справодзілі яе знаёмства з Ладымерам, жаніцьбу, першыя гады жыцьця. З шэрае мінуўшчыны выблісквалі ружовыя мясцінкі, аб якіх так прыемна ўспомніць і якія так міла адчуць. Ладымер калісь быў зусім іншым хлопцам: жыцьцерадым, жывым, рэзвым, любіўшым жыцьцё, як яно йдзе, у моманце, у перажываньнях бягучых хвілін. Агнём гарэлі вочы, няслася цеплатою ад усёй постасці, крыніцы ласкі, пэнту, замілаваньня... Акіліна насілася на скрыдлах успамінаў, як пёрка на ветры, захоплівалася імі што далей, тым болей і глыбей. Адвячоркамі, здавалася, губіла цэльнасць іх, перарывала, як быццам забывала, але ўшоў Ладымер на працу, і ўчараашняе аднаўлялася зноў, сточвалася шчыльна-шчыльна з ранейшым і разварочвалася шырэй ды шырэй.

Чым бліжэй падыходзіла да часу выезду Ладымера ў Кругі, тым разгульней віравала Акілініна выабражэньне, настойней прасіліся на перабору ўспаміны і глыбей вырывалася канава між ёю і мужам у іх сямейных стасунках...

У суботу за абедам, калі Ладымер папрасіў прыгатовіць яму сёе-тое на дарогу, Акіліна зразу адчула ў сабе нейкую перамену, астужанасць. Быццам раскальханыя хвалі маладых яе пазываў раптам съціснуліся стромкімі высокімі берагамі, у якіх ня стала ранейшага простору. На разгарачаны лоб нібы апала некалькі халодных капель, якія прабілі чэррап і дробнымі

пышкамі пакрапілі мозг. Так бывае ў выпадках, калі чалавек, разагнаўшыся ўдагонкі за намечанай мэтай, пры дабліжэнні к ёй, раптам траціць яе сълед.

Акіліна, выправіўши мужа з абеду на работу, прынялася за гатоўку яму сяго-таго на дарогу: папершае, яна дастала з куфэрка съятошні гарнітур, падчысьціла яго і падпраставала; прыгатавала чистую бялізну, а паслья завіхнулася ля яды. Падпаліла ў чыгуны, дастала з кубелка қавалак сала і пачала крышыць. Усё, як рупная гаспадыня й жонка. Але думкі працавалі ня ў тахт рукам ды нагам: думкі пераносіліся ў заўтрае. „Ладымер едзе“, спляталіся яны ў слова, „пэўна, заўтра я яшчэ буду спаць, як ён выедзе. А можа разбудзіць? Трэба ж к абеду заехаць... Так... Ці адзін? Няўжо й Цыбулін паедзе?..“ Слова „Цыбулін“ выклікала ў яе душы лёгкі жах і нявыразнае, адначасна радаснае і палахлівае пачуцьцё. Ажно пад яго ўплывам цішэй пачалі хадзіць руکі, і густая ліпкая вяласць разълілася па целе. Акіліну пацягнула к вакну, якое зранку было адчынена для асьвяжэння кватэры. Яна падышла, перагнулася на падваконьнік і устраміла погляды ў гушчу ліпавых карон. Зеленъ, чорназялённая, укропленая бела-жоўценькім цвятам, залашчыла яе вочы, заварожыла да сябе. Гарачае сонца паліравала лісткі, павернутыя да яго, і палівала прамяністым съявллом процьму пчол і вос, лятаўшых над ліпамі, падтрымоўваючы роўны зылітны гуд-гармонію. Тонкі водыр уліўся Акіліне ў грудзі і сп'яніў думкі, разъліваючы гультайную асалоду. Раз-ад-разу праляталі птушкі, кідаючыся наляту ў лісьцяную гушчу і адтуль падаючы свае галасы. З-за вулічнай съянны даносіўся тонкі галасок яе Паўлусіка і ўшчунак малога ба-бяю... Акіліна не зважала гэтага. Ня прымеціла яна і таго, як сонца паціхай украдкаю спусьціла пучок свайго съявлла з даху дому і каўзанула ім па яе твары.

Гэта нявыразнасць настрою, які ні зваў, ні прыпыняў, ні цешыў, ні суміў, трымала Акіліну на месцы калі паўтары гадзіны. Стук дзъвярыма перабіў яго. Акіліна хутка адварнулася на пакой і падбегла к чыгуны. Паглядзела. У чыгуны жухацеў чырвоны прысак, абложаны вакола попелам. На крэсле помеж стаяла скаварада з раскрышаным на ёй салам і з нажом між сала. Акіліна, ня гледзячы, хто ўвайшоў, хапілася за скавараду і паднесла яе к чыгуны, але тут-же адумалася, паставіла зноў на крэсла і нагнулася за некалькімі паленцамі, каб падлажыць у печ.

— Ты паліш чыгунку, дачушка? — запытала Акіліну маці, падыходзячы к ёй.

— А як-жа, трэба съпячы Ладымеру сала на дарогу.

Заўтра-ж не пасъпей,—адказала Акіліна.—А Паўлусік дзе?—запытала яна.

— Бегае, яшчэ к бацьку пабег... А болей што ты будзеш пячы?

— Каўбаску якую; вось купіла надоечы ў Башлыкаўых... Вы, мама, наскрабеце бульбы на вячэр. Зараз ужо Ладынер павінен прыйсьці.

— Нешта, я бачыла, да яго ў паравік пайшлі ўпраўляючы і канторшчык, а з імі яшчэ нейкіх двое мужчын... Гэты канторшчык, на яго ліха, такі далікатны мужчына, што міла паглядзець; як паніч які—ды тадэ.

Гэты сказ яе быў так не ў пару! Акіліна пакінула скавараду на чыгунцы, а сама падышла к вулічнаму вакну і паглядзела ў бок паравіка. Густая прыземная ракіціна заступіла ад яе вачэй яго съцены, і Акіліна, паглядзеўшы комін і стрэху, вярнулася к печы.

— Не павінны там доўга быць, ужо вечарэе,—праказала яна.

— Я думаю, калі яшчэ ня зойдуць у тэатр.

— Гэта ня йначай... Я й забыла, што ён ёсьць у нас...

— Нарабіў-жа, ведаеш, гоману ён па ўсіх Скуплях... Дзяўчата, хлопцы, дзеци—не дачакаюцца...

— Увесь час за гэтымі тэатрамі... занядбаў усё... Нікому ня трэба—а яму...

Гэтыя слова Акіліны мелі ў сабе звычайнью нездаволенасць, ужо застарэўшую, цвёрдую і едкую. Аднак маці не западозрівала гэтага—яна, наогул, мала ўдавалася ва ўзаема—адносіны паміж дачкою і яе мужам. Акіліна не выдавала мацеры сваіх скрытных думак, а Ладымер з сваёю халоднасцю да сямейнага жыцця выглядаў у ваччу старое занадта крутым бальшавіком. Дачка не здаволілася гэтым—то прымячала маці, але не падлівала масла ў вагонь. Наогул тое, што зяць трymаў яе ў сябе, абыходзіўся з ёю добра, з павагай, рабіла Ладымера ў вачох цешчы харошым чалавекам, памяркоўным і сталым гаспадаром. За гэтыя якасці цешча дараўала-бы яму ўсе недахваткі яго, каб і ведала іх. І нізацтво-б не прасьціла Акіліне яе помыслаў, яе скрытных, навеянных Цыбуліным, думак, каб толькі праведала аб іх.

— Ну, што-ж—няхай стройць тэатры, гэта-ж невялікая бяды,—разважала цешча.

— Не бяды, калі ў меру, а калі ўжо занадта зацягам, тады моташна робіцца, тады горш бяды,—не згадзілася Акіліна.

— Бач, ужо яго гэткая натура; не перавучыш-жа сталага чалавека... Другія гоняцца за горшым, а тэатр...

— А, бачце, яму сям'я на другім пляне...

Падскваранае сала ня съціхала трашчэць, папаўняючы скавараду тлустым лёкам. Румяныя скваркі выразна пярэсьцілі чорную галу пасудзіны, як маленъкія высіпачкі ў цёмнай вадзе. Старая напоўніла лаханку белаю, аскрэбенаю бульбаю і палівала яе вадою з меднае конаўкі. Раптам абедзіве прыпыніліся і прыслушаліся.

— Ідуць абое, здаецца! — прамовіла старая.

— Ідуцы? Але! А ў мяне яшчэ вячэра не гатсва...

— Нічога, падложым дроў, і бульба ўраз зварыцца...

Яны разьбегліся па куткох пакою, адна за вадою, другая за нечым іншым.

— Можа дроў няма? — запытала старая.

— Нічога, я выскачу вазьму, — адказала Акіліна і пабегла к дзвіярам. Але не пасьпела хапіцца за ручку, як яны адчыніліся, і ў кватэрну ўвайшоў Ладымер з сынком, а за ім Парог.

— Добры вечар у хату! — павітаўся ўпраўляючы, працягнуўшы руку Акіліне.

— Вечар добры! — адвіталася Акіліна, зрабіўшы на твары міну неспадзейнасці.

Парог угадаў Акіліні настрой і пераняў неспадзеўкі.

— Я бачу, вы зьдзіўлены маім наведваньнем?

— Так, проста прымха. Другі тыдзень побач, а вы ўпяршыню заходзіце.

— Ведаецце, так няма часу, так няма часу, што хоць ты лопні... Аж самому няпрыемна, ведаецце... Што-ж, што-ж... — Парог убачліва схіліўся і разьвёў рукамі. — Ды і то трапіў таму, што вось заўтра маю ехаць разам з таварышам Ложкам у Кругі.

— І вы паедзеце?

— Я і агароднік таксама...

— Усё начальства, — пажартавала Акіліна.

— Не, якраз пакідаем намесынікам сабе нашага Цыбуліна... Будзе ахоўваць вас...

Акіліна патужылася стрымаць раўнадушша, але міжвольны проблеск здаваленія, раптам прабегшы па яе твары, выдаў яе. Парог хутка адварнуўся ўбок, сказаўши:

— Выбачайце. Вы йшлі кудысь, а я затрымоўваю толькі вас.

— Нічога, пасьпею. Дроў трэба пален некалькі ўнясьці. Вячэру гатоўлю...

— Я зьбегаю, — перабіла старая і, не чакаючы адказу, вышла з кватэры.

Акіліна вярнулася к чыгуңцы, а Парог пайшоў к сталу, ля якога сядзеў Ладымер і штосьці вылічаў алоўкам на паперы.

— Трэба, усё-ж, шмат грошай. Каля дваццацёх чырвонцаў,—абярнуўся Ладымер да ўпраўляючага.

— То хай-бы вы скараці, таварыш Ложка, на якіх чырвонцаў пяць, а то ўсе гроши, якія маюцца, прыдзецца аддаць...

— Дык нельга, бачыце. Я й так ужо на тэатр скараціў да трох чырвонцаў. Няўжо такі пашкадуецца гэтых ашчэдных гроши на гэтую вялікую справу, як тэатр? Вы падумайце, колькі карысьці можа даць тэатр? Гэтыя тры чырвонцы могуць вярнуцца тысячамі рублёў...

— Можа быць, але ведаеце, зараз у нас крута з грашыма. Папершае, трэба гаспадарчыя рэчы справіць, а тады ўжо...

— Дарэмна, таварыш Парог, кажаце... Пакуль укантакта ваць гаспадарства і нічога не рабіць іншага—гэта абмылковы погляд. Я сам добра разумею, што аснова для даходнага гаспадарства Скупляў—гэта адрамантаванье паравіка, але-ж, каб у огуле паднімалася гападарнасць, то трэба сачыць і за культурным узроўнем рабочых саўхозу; трэба выпрацоўваць у іх ахвоту й замілаванье да працы, павагу да рэспубліканскага дабра, як да свае ўласнае рэчы... Мы вельмі шмат цярпімо ад някультурнасці нашай—далей годзе. Наша павіннасць—пачаць культурную працу, як мага, якім ёсьць сіламі і сродкамі... А тэатр—найлепшы праваднік асьветы...

Парог маўчаў і не перашкодзіў Ладымеру выказацца поўнасцю. Нарэшце, рассудзіўшы сам сабе, пастанавіў не пярэчыць у асыгнаваныні трох чырвонцаў на патрэбы абсталяванья тэатру, адказаўшы Ладымеру:

— Што-ж, няхай будзе павашаму, не зъяднеем...

— Вось, пэўна,—хапіўся Ладымер.

Не ўцярпела, каб не ўмяшацца і Акіліна.

— Ды ён ужо калі прыстане, дык не адступіць,—кінула яна па адресу мужа.

— Ты лепш не мяшайся ў нашу гутарку,—перабіў жонку Ладымер.

— Што так строга! Уразіла сінагогу!—не здаволілася Акіліна.

— Не пасварэцся хаця,—пераняла цешча, вярнуўшыся з дрывамі,—вось гатовы, пэўна, і каўбаса і бульба,—дадала яна.

— А на дарогу мне згатовіла што, Акіліна?—інакшым голосам запытаў Ладымер.

— Згатавала, чаму не; каўбаса таксама ў дарогу табе; сала наскварыла, а вось ляпёшак съяку... Ты скажы, будзеш

браць съятошні гарнітур ці не? Я дастала й падпраавала яго...

— Вазьму, як-жа-ж.

Старая падышла да стала й заслала яго сарвэтаю; пасъля прынесла міску з насыпаную ўгору паранай бульбай і некалькі талерак для малака.

— Заўтра, пэўна, на золку выедзеце?—запытала яна зяця і спынілася, ждуучы адказу.

Ладымер паглядзеў на Парога, перакінуў думкамі і адказаў:

— Так, зраньня выедзем. Трэба сабрацца сёньня акурат.

— Ды ўжо яно сабрана, што тут доўга.

Акіліна прынесла малака, разъліла ў талеркі і абярнулася да Парога:

— Падзялеце з намі вячэру.

— Дзякую!—адказаўся Парог, устаюочы з крэсламі і адыходзячымі ад стала.

— Да не саромяйцеся. Садзецеся. Там-жа жонка не прыгатавала нічога. Садзецеся...

Парог яшчэ крыху паўпіраўся, але нарэшце сеў і разам з сям'ёю Ложкаў пачалі вячэрні.

### VIII.

Ладымер прачнуўся назаўтра чуць съвет. У вокны праўбіваўся смуглы одсьвет золку, прасочаны санлівасцю, томячы. За вакном у парку чырыкалі раннія птушкі; пастух нукаваўся з каровамі, рыпаючы варотамі хлявоў. Гергяталі гусі ў съвіронку.

Ладымер падышоў к вакну не адзялючыся і паглядзеў на дзядзінца к вазоўні. Якраз канюх Посік адмыкаў вароты, азіраючыся ў бок стайні. Ладымер прыняўся гатаўца ў дарогу, асьцярожна тупаючы па пакоі. Адзеў порткі, памацаў варотамі хлявоў. Конаўка стукнула аб зэдлік.

— Хто там?!—раптам заварушылася Акіліна.

Закрактала цешча:

— Сыпеце, сыпеце, гэта я,—супакоўшы Ладымер.

— Ужо ездзеш? Мо' ўстаць мне і памагчы што?—выказала знарочыстую клапатлівасць Акіліна.

— Сыпі, не клапаціся, сыпі.

Ладымер ціхутка ўмыўся і адзейся, выпіў малака, прыгатоўленага яму на сънеданьне, і пайшоў з кватэры, каб падагнаць фурмана. Але толькі вышаў на дзядзінца, як раптам стрэўся з Парогам, які бег да яго.

— Я па вас, коні гатовы. Ідзеце за речамі.

Ладымер хутка павярнуў назад у кватэру. Асьцярожна, моўчкі прачыніў дзьверы, забраў клунак і паліто і вышаў. Пераступаючы парог, ён азірнуўся к ложку, на якім спала Акіліна з Паўлусікам, паглядзеў і бяздумна адварнуўся. На сходах яму закарцела вярнуцца й пацалаваць абоіх. Ладымер павярнуўся, зрабіў некалькі кроکаў назад, але штось спыніла яго, і ён спусьціўся ўніз, разважаючы сабе: „Няхай съпяць. Навошта трывожыць!”

Але Акіліна зусім ня спала: яна ляжала ў лёгкай дрымоце праз увесь час, пакуль Ладымер зьбіраўся ў дарогу, тужылася ўстаць і не магла — як-бы што трымала яе прывязаўшы да ложка. Лёгкі стук дзьвярэй, зачыненых Ладымерам пры выхадзе, сагнаў дрымоту і канчаткова абудзіў яе. Акіліна паднялася з ложку, пацягнулася й падбегла да вакна. Працёrlа вочы і паглядзела на дзядзінца, адкуль чулася гутарка. Каля рогу будынку стаяла падвода, запрэжаная параю коней у дышаль і напоўненая сенам. На заднім сядзеньні ўжо сядзелі поруч Ладымер з Парогам, а на пярэdnім умешчваўся агароднік. Фурман Посік папраўляў вупраж.

З-за вярхоўяў ліп выскоўзвалі разгалістыя пукі чырвона-га праменіні, накладаючы на купы дзярэў цёмна-алавяны адбітак хмурнасці. За паркам, к лесу, чуўся сіўст жалейкі. Рэзвая жоўтабрушка, седзячы на вытыркнутай галіне ліпы, заліўным шчэбетам вітала радаснае нараджэнне дню. Яна трапяцко азіралася вакол і паглядала ў вакны муроў, ачырвоненую з-пана-даху ўсё больш і больш распаляючым полыем усходу. Паціхай украдкай Акіліна прачыніла вакно і ў маленкую шчылінку між рам уваткнула нос. Дыхнуў мяккі, плаўкі вятрыска, студзячы яе цела праз шырока выразаны горс абінталяжанай белай ка-шулу. Некалькі палоек цяжкіх густых кос апусьцілася ёй на твар, заказлытаўшы шчокі. Акіліна адхіліла іх за вушы і працерла вочы.

Між tym фурман сеў збоку агародніка, аглядзеў воз і пагнаў коні. Грукат калёс як-бы дапомніў нешта Ладымеру, які азірнуўся на вакны свае кватэры, мерачыся каго-кольвечы ў іх угледзіць. Ці прымеціў ён профіль Акілінага твару, ці толькі абмежаваўся трymа пустымі вакнамі з ліцевога боку — нельга было ўгадаць. Пэўней, што апошняе, бо, наколькі адмячала Акіліна, нічога не выдаваў выгляд яго твару.

Калі воз склаваўся за паваротам дарогі між платоў парку, Акіліна адхілілася з вакна, больш яго прычыніла і зацяжна пацягнулася, шчапіўшы рукі на галаве і выдаўшы ўперад грудзі. Тонкая кашуля, аблегшы шчыльна съпераду, вымуля-

вала прыгожыя формы яе нязношанага, пружыністага цела. Акіліна зацяжна ўздыхнула, кінуўши думкаю к Цыбуліну, і раптам зъмяніла позу: апусьцілася, скіліла голаў і ціхаю ня-уверанаю паходкаю адышла к ложку. Паўлусік ляжаў распрануты і моцна, запоем хроп. Здаровы выгляд, руж на шчочках ухарошвалі хлопчыка. Акіліна некалькі хвілін глядзела на яго і, як ніколі, адчувала ў сабе прыліў глыбокай мачярынай прыязыні. Ня стрымалася—і пацалавала ў заплюшчаныя вочкі, падмалёваныя густымі доўгімі расьніцамі. Пасьля прылягla, выцягнулася з сударжнай сілаю і заплюшчыла вóчы. Раптам на-дышоў здром—яна забылася, але праз хвілін пятнаццаць абу-дзілася і паднялася.

У кватэры было съветла. Засаб у трох вакны яшчэ не-разагрэтае раныне сонца ліло багатыя каскады променю. Лед-ва ачула прайходзіла з вакна жаралцо съвежага паветру. На дварэ чуўся гоман.

Заварушылася ў пасьцелі маці, закрахчэла і падняла голаў. Прамовіла праз сон:

— Ты ня съпіш, Акіліна?

— Ня сплю.

— Яшчэ-ж рана, хай-бы заснула.

— Ня хочацца неяк: як раскатурхалася пры ад'езьдзе Ладымера, дык ніашто не заснуць.

Яна наўмысльне паглядзела на спушчаныя на падлогу белыя тонкія ногі і лёваю рукою кранула грудзей.

— Ці-ж Ладымер цябе разбудзіў?—запытала маці, аба-пёршыся локцем на падушку і гледзячы ў вакно.

— Не, ён цішком ад'яжджаў, але я пачула і абудзілася...

— А ўжо даўно, як паехаў?

— Мо' з паўгадзіны... Вы съпеце, мама, яшчэ рана,—зарапанавала Акіліна.

— Ну, а ты-ж хіба ня будзеш больш лажыцца?

— Не глядзеце на мяне: мне вельмі душна... Хочацца астудзіцца крыху. І вакно прачыніла, а не памагае. Так напалілася за дзень...

— Мо' табе нездаровіцца, Акілінка?

— Ха-ха, што вы, мама; нічога, здарова...

Старая сунялася і прылягla. Акіліна-ж усталала, прайшлася босаю, у ваднэй кашулі, к сталу і паглядзела на гадзіннік. Гадзіннік паказваў палову восьмае. „Зусім ня рана! Куды там лажыцца... Трэба адзяванца і...“ яна не даказала ўсёй думкі і пасьпешна стала адзяванца.

Праз хвілін дваццаць ужо стаяла перад насыщенным лютэркам і ўладжвала косы. Меркавала перш сабраць у куклу, пась-

ля адумалася і падняла ўверх, зашпіліўши ў новую прычоску. Каля вушэй апусьціла модныя бачкі, а съпераду—хібок. Справа—і паглядзела съпераду і з бакоў. Прыпляскала рукою. Радзімец каля носу, прыдаваўши Акіліне харектэрную рыску, зацікавіў яе і адцягнуў на момант увагу. Акіліна цешылася сабою, зусім забыўши пра Ладымера. Здавалася ёй, што і іншыя думкі прытулелі, загубілі сваю цікавасць... Аднак нейкая незъясшённая сіла, настойны позыў, затаены прымус, таухалі яе па гатовым шляху. Яна дастала з куфэрку белую ў чырвона-сінія квяты тарыноўку, ускінула яе на плечы і цішком, як-бы скрашаючыся, вышла з кватэры.

У цёмным калідоры раптам стукнула ў яе нутры жаданье, рэзкае і выразнае, як іскра, жаданье—прайсьці між кватэрамі Цыбуліна, паглядзець у вакно, як ён устае і падаець сыгнал... Закружыліся вірам разнастайныя блутаныя думкі, паўстала палкае абурэнне, адчуваюне нейкае ні-то асалоды, ні то трывожнага здарэння. Яна пачула, што шматразовыя пазывы пераходзяць у хваробу.

Сышоўши на ніжні паверх і вышаўши на ганак, Акіліна на момант прыпынілася, паглядзела па бакох і сышла на дзядзінцу. Яшчэ крыху пастаяла, паслья кранулася налева, адгонам двух сажняў ад будынку, каб спраўней сачыць у вакно Цыбулінай кватэры. Зрабіла некалькі кроکаў, прамінула два вакны агародніка ватэры і пароўнілася з вакном каморкі Цыбуліна. З нейкай трывожнасцю зъмерыла яго поглядам і тут-же адхілілася. З парку вышаў арандатар саду, Сроль, які, цікава разъзіраючы Акіліну, пайшоў на дзядзінцу саўхозу. Ужо мінуўши вакно, яна яшчэ раз кінула ў яго косы пагляд, але ўгледзіла белую фіранку. Гэта астудзіла Акіліні настрой. Яна, скрывіўшыся, прайшла ў парк.

У парку паняслася вільгацьцю, памешанай з пахам цвёту ліп і квятаў. Вузкая, асаджаная кустамі дарожка, неахаеная ад кавалачкаў ламачча і дзікае мураўкі, малаабходжаная, цягнулася далёка ў глуш парку, роўнаю, як струна. Зьверху кароны ліп і рэдка каштаноў сплюталі жывую стрэху, хаваючы неба і сонца. Толькі рэдкімі плямкамі ў лісьцянай гушчы раскідаліся кусочки сонечных праменяў, пярэсыячы цёмны фон драўляных шатаў. Як праз рэшата, пасмачкі яго падалі ў траву і кусты. Акіліна ціхаю паходкаю йшла ўсыцяж гэтай дарожкі, бяздумнаю, з нявыразным прыдаўленым настроем. Глядзела ў бакі, раскідаючы зіркі па съветлых сонечных плямках. Перад ёю і над ёю пархалі птушкі—валовы вочкі, жоўтабрушкі, дзятлы. Выляталі з кустоў, жахаючы яе. Трапяталі матылькі і гулі мошкі... Акіліна мінула дзіве ператочных дарожкі і ўжо падыходзі-

ла да трэцяй, а гэтая, па якой яна йшла, усё яшчэ цягнулася ўперад. Прыйпнілася на скрыжаваньні, пастаяла крыху, паглядзела направа й налева, і пайшла далей.

Але не пасьпела прайсыці з паўганоў, як нейчы съвіст яе спыніў. Яна азірнулася: па папярэчнай дарожцы прайшлі двое хлопцаў. Акіліна правяла іх поглядам і пайшла ў свой бок. Пачіхай падышла к канцу дарожкі, к плоту. Аглядзела лугі, што абыймалі парк, спынілася зіркам на лесе і невялічкім фальварачку пры ім. Потым завярнулася назад і ўжо хутчэй прайшла да першай ператочнай дарожкі, дзе спынілася ля арэхавага куста і выламала дубчык. Тут яна пачула, што съвежае паветра і ціхая хада прытамілі яе: захацелася адпачыць і пацягнула прылегчы на траве. Але сырасьць стрымоўвала. К гэтаму Акіліна ўспомніла пра кватэру і Паўлусіка: „Можа ён прачнуўся? Маці будзе злаваць, што я пацягнулася і соваюся доўгі час“. З гэтymі думкамі Акіліна пайшла дамоў, скора, бадзёрысьцей, неазіраючыся. Хутка падышла к варотцам і вышла з парку. Фасад муру спыніў яе пагляд і раптам дапомніў ёй аб кватэры Цыбуліна, аб ім самым, аб нядаўнім жаданьні ўгледзіць яго праз вакно ці съпячым, ці толькі-што ўстаўшым, яшчэ неадзетым. Зараз гэтая жаданьні былі глушэйшымі, і яна нават не паглядзела ў вокны, а пайшла к ганку. Падышла і ўжо намерылася ўсходзіць на ганак, як раптам, падняўшы вочы, угледзіла Цыбуліна, які прымхаў выскачыў з дзьвярэй і падбег да яе:

— Ах, Акіліна Іванаўна, адкуль вы так рана?—ветліва запытаў ён.

Акіліна была захоплена стрэчаю з Цыбуліным у расплох: яна ня ведала, што адказаць на яго запытаньне, якога тону тримацца, да чаго дастасоўваць гутарку. Усе думкі і жаданьні, якія да гэтага моманту вярцеліся вакол імя Цыбуліна, дзесьці зьніклі, расталі і на іх месцы асталася пустата. Так раптоўна тухне зара, нядаўна зыркая, прамяністая.

— Я падсоблю вам узысьці,—спрытна хапіўшы Акіліну за рукі, праказаў Цыбулін.

Акіліна адняла ад яго руку і прамовіла:

— Я ўтамілася, гуляючы ў садзе. Прачнулася поцемкамі, як Ладымер ад'яжджаў, і больш не магла заснуць. А цяпер так хочацца спаць...

— А таварыш Ложка паехаў ужо?

— Ужо даўно, гадзін чатыры таму.

— Дык вы адна сёньнека, удавою?

— Адна,—адказала Акіліна і пачула лёгкі прыступ знаёмых пазываў.

— Вы так верны мужу, што хочаце праспаць яго адсутнасьць, каб і чужое вока не зазірнула на вас... А я зьбіраўся запрасіць вас у парк...

— З усёю радасцю, але не цяпер... Валюся з ног...

— Я-б паказаў-бы вам пекныя месцы, гістарычныя, аб якіх яшчэ легэнды жывуць...

— Хіба адвячоркам...—само выпала з вуснаў Акіліны.

У першы момант гэты выказ адазваўся прыкрасыцю ў яе нутры, але ў чародную хвіліну яна адумалася і забыла раскайнъне.

Цыбулін прыйшоў з ёю па ўсходах на верхні паверх, пажадаў „усяго харошага“ і вярнуўся назад.

Акіліна прыйшла ў кватэру і зразу-ж села на крэсла. Маці ўходжвалася ля чыгункі, гатовячы гарбату. Паўлусік стаяў ля вакна й перакрыкваўся з дзеткамі на дзядзінцы.

— Будзем гарбату піць?—запытала маці ў Акіліны.

— Пеце адны, ня хочацца. Сон бярэ.

— Выпі, дачушка, і тады засынеш.

— Не хачу. Вы пеце, а я лягу прысну крыху... А восьмай гадзіне разбудзіце мяне.

— Добра дачушка: мы выйдзем з Паўлусікам на двор, а пасыля я цябе абуджу...

Старая сагрэла гарбату, загасіла чыгунку і прынялася паіць унука і піць сама.

Акіліна ў гэты час скінула падушку, адхіліла капу і прылягла, не разъдзяваючыся. Зразу, не агледзеўшыся, яна задрамала і ўжо ня чула, як маці з сынком пайшла гуляць.

#### IX.

Акіліна праспала каля пяцёх гадзін і прачнулася а палова шостай. Яна паднялася з ложка, пазяхнула засаб разоў некалькі, прайшлася па пакоі. Ніякіх выразных думак, ні настрою яна не адчувала пасыля спаньня. Лёгкі асадак нейкага заблутанага няяснага сну мігаў у галаве адрыўнымі, выпадковымі думкамі, але цэльнасці не даваў. Не чапала Акіліна думкамі і Цыбуліна: прагулка па парку, спатканье з ім на ганку, асталіся дзесьці збоку, за нейкаю цымнаю плевачкаю.

Каб хто папытаў яе ў гэты час, аб чым і што яна думае, Акіліна нічога не сказала-бы, бо ѹ сама ясна не выяўляла гэтага.

Яна бачыла пустую каморку кватэры, па якой хадзіла адна аднэй, няведама з якой мэтай і зачым. Для яе ня было блізкага нікога, нават Паўлусіка яна ня ўспомніла, дзе ён і што з ім. Забыла Акіліна і дапамінъне свае мацеры, каб тая

яе абудзіла а восьмай гадзіне. Раўнадушны азірк вачэй насіўся па сьценах каморкі, пападаў у прачынетыя вокны... Адзін раз Акіліна зірнула ў вакно і ёй паказалася, нібы пры сонцы падае дождж. Гэта яе зацікавіла: яна міжвольна падыйшла к вакну і спынілася. Задумалася, ці ня выйсьці на двор пасядзець крыху на чыстым паветры. „А паслья?“—чапіла яе пытанье. І, не знайшоўши што адказаць, яна згубіла жаданьне выходзіць. Штосьці надало ёй ізноў тупаць па каморцы ўперад ды ўзад. Акіліна адыйшла ад вакна і намерылася крануцца ѹсьці наўсасяк, у куток каморкі, але толькі падняла нагу, каб зрабіць крок, як раптам пачуўся стук у дзвіверы, яна не знайшлася гукнучь дазволу вайсьці, а падбегла да дзвіварэй і адчыніла іх нарасхлест. Перад ёю стаяў Цыбулін, перапрашаючы за неспакойства:

— Выбачайце, Акіліна Іванаўна, што я парушыў ваш пакой,—ветліва, схінуўшы голаў, перапрасіў ён.

Акіліна сумелася ад неспадзяванасці яго ўбачыць у гэты час і на гэтым месцы і ў зыдзіўленыні прамаўчала.

Цыбулін прыняў яе маўчаньне за дазвол увайсьці ў кватэру й рашуча пераступіў парог, прычыніўшы за сабою дзвіверы.

— Вы адны дома?—ён агледзеў вакола пакой і спыніўся поглядам на адчыненым вакне.

Маўчаньне Акіліны не дазваляла яму казаць што-кольвек больш, і Цыбулін маўчаў, чуючи сябе ніякавата.

Акіліна зразумела гэта і, упікнуўшы сябе за негасціннасць, ласкова запрапанаваа Цыбуліну:

— Сядайце, калі ласка.

Цыбулін прысеў каля стала, палажыў руکі і зрабіў задовольным твар.

— Нудзіце бяз мужа?

— Ня зусім,—призналася Акіліна.

— Вы праўду кажаце?

— Хочаце верце, хочаце не...

Яна перш прысела з боку яго, паслья ўсталала ѹ падыйшла к вакну, затым вярнулася к ложку і паправіла пасьцель, памятую спаньнем, нарэшце вярнулася к сталу і стала пры ім, апершы рукою шчаку. Цыбулін павярнуўся к ёй і хапіў за руку вышэй локця.

Гэтага было даволі, каб Акіліна раптам успалілася прагным жаданьнем, пачырванела ўся, задрыжэла і бязвольна, маўчліва апусьціла голаў яму на плечы. Нібы здарыўся з ёю якісь нечаканы выпадак, душэўныя сударгі, ці сумлењне.

— Што з вамі, Акіліна Іванаўна? Што з вамі, галубка?..  
— пытаў Цыбулін, сумеўшыся.

Акіліна маўчала, усё больш і больш бязволячыся і апус-  
каючыся на Цыбуліна ўсёю сваёю істотаю, цяжкаю, вогнена-  
пalkaю... Яе губы бязмоцна шавялілася, штосьці лавілі, рухалі  
у нэрвовых сударгах, выпускалі нязвязныя слова, шэпты...

Цыбулін зразумеў... Як злодзей, вострым зіркам кінуў  
на адчыненое вакно, паслья на дзъверы, прыўстаў крыху з  
крэсла і ёмкім прыёмам тыгра, які хапае сваю здабычу, хапіў  
Акіліну на рукі і панёс к ложку.

Толькі шэсьць цвёрдых, частых ступаў прагучэлі ў пустой  
каморцы, аддаўшыся ў яе чатырох сьценах гулкім рэхам,  
якое ў свой час, зълілася з апошнім трэскам ложка...

Акіліна ня помніла, што з ёю робіцца—яна згубіла па-  
мяць тады, калі яе крануў за руку Цыбулін... Звычайна так  
бывае усяды: памяць працуе ў моманты, калі ў чалавека толь-  
кі-што вынікае тое ці іншае жаданье, і гіне рассудак тады,  
калі вынікшае жаданье захапляе сваю афяру цалкам. Акіліна  
на нейкі час як-бы перамагла свае пазывы, доўга валадаўшыя  
ёю, як-бы паднялася над імі, але ў рашучыя хвіліны ў яе  
не хапіла сілы і яна падалася, абязволілася. Стала цёсачкай,  
якая плавае па бурных хвалях, якой залежыць ад чужой волі  
быць папхнутай на дно, ці выхапленай... Апошняга ня здары-  
лася: Цыбулін падапхнуў, а ня спыніў размах хваль...

Толькі праз хвілін дваццаць, а то й болей, Акіліна агле-  
дзелася, як і што з ёю зрабілася. Яна расплюшчыла вочы і  
паглядзела на вакно. Было яшчэ відна на дварэ, але на лісь-  
цях дрэў адбівалася праменьне ўжо пачырванеўшага сонца,  
апушчанага к заходу. Лісьце не трапяталася, знача на дварэ  
стаяла сціш. Акіліну інстынктыўна пацягнула ўстаць і яна па-  
вярнула на каморку, але стрэлася поглядам з Цыбуліным, які ў  
растрывожаным, нясьмела-сарамяжым выглядзе твару, стаяў у  
галаве ля падушак і чакаў, пакуль яна прароніць слова, з  
якога-бы ён мог заключыць, ці яму йсьці ці аставацца. Ён  
прагна чакаў хоць якога зыку ад яе і нязьмігутна глядзеў ёй  
у твар. Акіліна нутром улавіла яго настрой і спагадліва-няд-  
байна, нават з агідаю, спакойным голасам праказала:

— Ідзеце, Цыбулін, мне хочацца астацца аднэй. Ідзеце  
прашу я...

Цыбулін ёмка схінуўся, хочачы пацалаваць яе, але Акіліна  
знакам рукі заставіла яго выпрастацца; як ігрок, які жывучы  
натужным жыцьцём, перад новым сэнсам ігры адчувае салод-  
кую трывогу мажлівага посьпеху, а кончыўшы ігру і астау-  
шыся з невялікім пройгрышам, адчувае цяжкае разувер'е—як

гэткі ігрок, пачуў сябе Цыбулін пасьля слоў Акіліны. Яму не аставалася нічога зрабіць, як павярнуцца і пайсьці з хаты. Так ён і зрабіў; але каб ня даць выгляду пакрыўдженага, ён з ужытай яму ёмкасцю і вяртлявасцю даў даўбачэнъне, завярнуўся і пайшоў к дзъверам. І калі схаваўся з кватэры, Акіліна хутка паднялася з ложка, падбегла да дзъвярэй, прыслухалася, праверыла, ці добра зачынены, і вярнулася к люстэрку. Аднак беглы озірк на яго адбіў ахвоту пільней углядзеца, і Акіліна падыйшла к вакну і паглядзела на дзядзінца. Перад яе вачыма прайшла маладая пара, рабочы з жонкаю і мален'кім дзіцянём. Гэта раптам узбудзіла ў Акіліны думкі аб Паўлусіку. Яна схамянулася і настаражылася. Прыпомніла, што маці абяцала яе абудзіць. Зацікавілася з стрывожнасцю, як з ёю было? Ці ня прыходзіла маці? Ці не застала ў кватэры Цыбуліна? Што, калі яна падгледзела што кольвеk? З патайных куткоў яе душы стаў прасочвацца нейкі атручаны сполах, перамешаны з гостраю балючаю прыкрассцю. Вынікала пытаньне аб чеснасці к мужу, а гэта пацягнула за сабою разуменьне праступку... Сълем думка, не пакорная ёй, самастойная, вярнула на памяць Ладымера... Зарухаў цэлы рой няпрыемных вобразаў. Самі сабою началі ўстававаць нарысы прадстаічай стрэчы з мужам; вось гэта ўжо блізка, толькі мінецца ноч. Як яна паглядзіць яму ў очы? Прыдзецца таіць; а—раптам—Ладымер даведаецца—што тады? Акіліна пры гэтай думцы скаланулася ўсёй істотаю, крэпка съціснула зубы і хапілася аберуч за косы. Нядаўна-перажытае глянула ёй у очы адваротным, агідным чудзішчам, праціўным і страшным... Яна ня ведала, што зрабіць, каб хутчэй адагнаць яго як далей ад сябе, прызабыць... Апраўдаць сябе не памыкалася, бо ня было за вонта хапіцца, толькі-б прызабыць, адыйсьці...

Акіліна ня прымеціла, як увайшла ў хату маці, не пачула, як Паўлусік, пераступіўшы парог, пазваў яе, працягваючы ў руках букет красак. Нават не азірнулася на іх. Патрабавалася, каб маці падыйшла к ёй, зазірнула ў очы і запытала:

— Ты толькі-што ўсталала? Выбачай, я зусім забыла цябе разбудзіць у час... Бач ня тое, што забыла, а не магла... Паўлусік зацягнуў мяне ў паплавы к самаму лесу, і ніяк я не магла яго залучыць дадому. Бегае, рэзвіцца, ганяеца за матылькамі і маладымі варонкамі, рве краскі і як быццам-бы ня чуе, што ты яго завеш... Паглядзі, вунь, колькі ён табе прынёс красак... Знарок нёс...

Падбег хлапчук і замілаваным паглядам кінуў Акіліне ў твар. Нельга было-б утрымацца перад выкрытай ласкай, якая абыймала Паўлусіка, і найчарсьцінейшай душы чалавечай. Тым

балей—мацеры Акіліна як стаяла хмурнаю, задуманаю, так раптам абярнулася ў адкрытую радасьць, у нязьведанае натхненьне. Зразу пачула, як зациокала сэрца, ablіваючыся гарачаю любасьцю, як глыбока западала гэта любасьць у яе душу... Акіліне прагна хацелася змыць гэтаю любасьцю да свайго дзіцяці нядайны выпадак з сабою, згладзіць тую шурпатасьць, якая засталася ў яе нутры пасъля выхаду Цыбуліна. Яна схапіла Паўлусіка на рукі, моцна абняла яго, прыціснула да сябе і запойна расцалавала... Каб у гэты момант—мігнулася ёй думка—быў Ладымер, яна кінулася-бы яму на шыю і цалавала-бы доўга-доўга, пакуль-бы той не дараваў ёй яе праступку. „Я так і зраблю, толькі ён прыедзе, толькі пераступіць парог у пакой, толькі ўбачу яго твар“. Акіліне ў гэтай хвілі прыходзілася дваццаць ў шчырасьці, якая абураля яе нашчэнт, вылівалася напаверх, як ніколі, і прасілася для перадачы часткаю сынку, а часткаю мужу. Дрэнчыла балоча, каб хутчэй яго ўбачыць і аглушыць сваёю ласкаю.

— На, толькі панюхай, мама, як добра пахнуць краскі,—падаў мацеры пучок красак Паўлусік.

Акіліна зноў падняла сынка, зноў пацалавала яго і панюхала краскі. Тонкі, далікатны пах канюшыны і валошкі, цюпдану й куколю стромым жаралком уліўся ёй у лёгкія...

— Мой сынок, ты, мабыць, шчыра любіш сваю маму?—разжалабена запытала яна Паўлусіка.

— Я вас вельмі люблю, мамачка.

Стара, нязьменнасочачы за дачкою і ўнукам, за тым, як яны галубяцца, цешылася з абоіх, умілялася з іх шырокаю ўхмылкаю на твары. Яна ўжо даўно не прымячала гэтага з Акілінаю і думала сабе з якое прычыны ў яе гэткая перамена.

— Ты мо' хацела куды пайсьці ды праспала?—запытала маці, каб не сядзець моўчкі.

— Не хацела... Пайду другім разам,—адказала Акіліна, і раптам пахмурнела, задумалася. Паўлусік хапіў яе за руку, а яна змаўчала. Акіліну запрыкрыла адно напамненьне аб ранейшым. Хай-бы ніхто не кратайся сёньнешняга дня ў яе жыцьці. Ён так глыбока страсянуў яе істоту, так балюча раніў сэрца і так многа вытачыў крыві, што яна гатова-б праклясьці яго, гатова-б выкасаваць з свайго жыцьця... Чым ён кончыцца для яе?

Паўлусік узяў мацеру за руку і падвёў к вакну, пасъля пабег і прысунуў зэдлік, устаў на яго і, аднай рукою тримаючыся за мацеру, другою абапёрся на падаконнік, скліўся ў вакно.

— Можа тата едзе?

Старая падыйшла таксама і прытрымала Паўлусіка за фалду кашулькі.

— Заўтра тата вернецца; сёньня ўжо вечар, паглядзі, сонейка зайшло і ў лесе ваўкі ходзяць...

— А мне гасьцінца прывязе?

— Прывязе, пэўна прывязе.

— А чаму ён сёньня ня едзе? А мо' яшчэ і прыедзе?

„Можа дзе й едзе“—падумалася Акіліне і яна міжвольна выцягнулася ў вакно і паглядзела ўбок выезду з Скупляў. Чорны змрок, згушчаны ў каронах дзярэў, спадаў шэрай палатнінай к зямлі. Сініе неба цымлілася змрокам, мяняючы празрысты промені на смуглы одсвет тухнучага заходу. Над лесам, яшчэ няярка, мігацела вячорка. Яе вітаў жабін хор і рэзвыя дзіцячыя крыкі на дзядзінцы.

— Не паедзе, дзеткі, сягоныя; будзем лажыцца спаць, сыночак.

— Я пачакаю яшчэ...

— Трэба спаць, набегаўся за дзень... Лажэмся...

## IX.

Паўдзённае сонца пякло, як і ў папярэднія дні. Стаяла духата—усе лужыны і канавы павысихалі і ліпкі глей пакалоўся глыбокімі маршчынамі. Нават ветрыку не знаходзілася, каб паварушыць санлівымі расылінкамі. Куды там гнаць коні ў такую пагоду! Фурман Посік аднак нясьціхана матаў пугаю, раз-по-разу хвастаў то правага, то левага і нокаў-нокаў... Але гэта было на паказ, няшчыра, абы не сядзець маўчліва і не-парухна.

Ладымер яшчэ ў лесе зълез з возу і, ідучы з ім, вёў гутарку з Даміцэлляй Гумбінскай, маладою, паходзелаю, з чэрствым, памятным тварам ні-то дзяўчынаю, ні-то маладзіцаю. Яна была адзета ў моднае плацьце, перароблене з старога, з кароткімі рукавамі, буланае фарбы. Прычоска, таксама модная, біла на зухаватасць і прыдавала Даміцэлі выгляд дасканалай артысткі. Тоўсты слой пудры на твары і чорныя пісагі пад сінімі вачыма, заўпалымі, непразрыстымі, кармон, як кроў, на губах, худых і тонкіх, пад стройным носам, які-б вельмі пасаваў ёй, каб крыху паўнейшымі былі яе шчокі,— заўпалыя, роўныя, як дошка, грудзі, з сінімі жыламі, з гострым вытыркам ключыц—съведчылі аб нярадасным жыцьці жанчыны. Можна было пашкадаваць яе і пашкадаваць шчыра. Але бедны выгляд жанчыны ўсё-ж ня суміў яе, а быццам-бы быў зусім нязначным фактарам у яе жыцьці: яна была жывучая, рэзва, з настроем вяла гутарку з Ладымерам. Парог і

агароднік, якія ехалі разам, не маглі зъдзівіцца адкуль у іх бяруща словы і адкуль старчае цікаласыці. Між сабою яны падсьмейваліся і раскрывалі вочы.

Выехаўшы на грудок, з якога віднеюцца Скуплі ў чатырох вярстах, Ладымер настаражыўся, кінуў гутарку аб сваёй працы ў Ленінградзе і ўрачыста праказаў да Даміцэлі:

— Паглядзеце, чым-жа гэта не краса?

Даміцэля ажно прыўстала на возе і паглядзела на Скуплі.

— Праўда, прыгожая мясыціна. Я так даўно ўжо была ў маёнтку. Толькі перад вайною. Некалі езьдзіла з Масквы да знаёмых у маёнтак. Як весела праводзіла час! На поплаве зъбярэмся і строім спектакль, сярод красак, у вянкох, у траве. Цікава ўспомніць,—пахвалілася Даміцэля.

— Вось цяпер затое пагуляеце. Толькі выяўце жаданьне астацца ў нас за кіраўніка тэатрам і будзеце гуляць па поплаве ўволю.

— Што-ж, я буду ў вас лішнім ротам... Праўду кажучыя ад вас нічога, апроч яды, не патрабую. Я бескарысна падмагу вашай працы. Я дзеля служэння тэатру, даступнаму длі, народу, многім афіравала. Кінула некалі багатых бацькоў, кінула імянітага жаніха, усё, што абяцала мне замужства—пайшла ў тэатр, каб служыць народу...

Яе слова прыемна казлыталі Ладымера. Ён ня думаў, слухаючы Даміцэлю, ні аб чым, нават аб сям'і, а выключна быў заняты плянаваньнем тэатральнай чыннасьці для сябе і для Даміцэлі. Яго цешыла і лісціла тое, што яму ўдалося зусім выпадкова натрапіць на Даміцэлю, углаварыць яе ехаць. Як многа можна зрабіць з ёю! Ладымер пераканаў у гэтым Парога, калі ўглаварваў чым-колечы пасобіць ёй. Запрашэнне пячніка і выпаўненне спраў, звязаных з ремонтам паравіка, адыйшли на задні плян, зачымніліся—то было дробным для Ладымера.

— Вось гэты дом—гэта палацы паноў-магнатаў Крэўскіх,—паясьняў Даміцэлю Ладымер.—У другім паверху мая кватэра, а ў ніжнім—зала для тэатру. А пабачыце, які дзіўны выгляд у парк з балькону! Мы прыедзем, паабедаем, і я вам пакажу ўсе месцы. Пабачыце...

Яны спусьціліся з грудка. Парк засланіў сабою будынкі саўхозу. Ладымер падсеў на воз і вярнуўся да ранейшага апавяданьня аб сваім жыцьці на заводзе, аб прычынах захаплення тэатрам. Даміцэля ўважліва слухала яго, закідала пытаньнямі, цікаваліся многімі падрабязгамі.

У захапленні гутаркаю, абое не прымячалі нічога, што было абапал дарогі, скора, ці не, даедуць. Толькі больш громкія выкрыкі фирмана адцягвалі іх увагу і то на момант. Нават

топалі, асаджаныя абапал паўздарожку пры самым саўхозу, не зьвярнулі на сябе іх увагі.

— Вось і дома, якраз чатыры гадзіны,—знарок гульчэй праказаў Парог, калі коні зьвярнулі ў маёntак.

Гэта перарвала гутарку Ладымера з Даміцэляй, і яны прымоўклі. У маўчаныні прыехалі на дзядзінец. Калі фурман прыпиніў каля ганку коні, а з усіх бакоў сталі зъягацца дзеци, Ладымер першым зълез з возу і прыгледзеўся на дзеци, шукаючы свайго Паўлусіка. Яго ня было.

— Давайце, я вазьму . ваш клунак і пойдзем да мяне,— запрапанаваў ён Даміцэлю.

Тая маўчліва згадзілася. Ладымер пасобіў ёй зълезьці, дастаў невялічкі стары і падраны сакваж і ўзышоў на ганак.

— Прыходзьце, таварыш Парог, у тэатр.

— Ня ведаю, спачыць хочацца з дарогі; хіба заўтра ўжо.

— А я вось з Даміцэляй Вікэнтаўнай пайду аглядца.

Не атрымаўшы адказу, ён пайшоў у дзъверы, прапускаючы ўперад Даміцэлю, а сам нясучы яе клунак і свае пакункі.

На сходах, толькі яны намерыліся паднімацца, іх стрэў Паўлусік. Радасны таму, што напаткаў бацьку, хлопчык у глас пракрычаў, не зважаючы на Даміцэлю:

— Мы з вакна цябе ўгледзелі. Мама сядзіць у пакоі і чакае цябе. Прывёз мне гасьцінца?

— Бяжы сынок, уперад, дома дам, бяжы. Але на ўсходах Паўлусік не адыходзіў ад Ладымера, а толькі йшоў першым, як-бы правадыром. На калідоры-ж ён пабег к дзъверам кватэры, пастукаў, пасьля адчыніў іх і, ускочыўшы ў пакой, пракрычаў:

— Мама, вось і тата. Ды з нейкаю цёцяю нават. Прыйгатуй яму гарбаты.

Гэта пачуў Ладымер яшчэ за парогам. А калі пераступіў у кватэру, то ўгледзеў, як Акіліна паднялася з крэсла, зрабіла некалькі кроکаў к сталу і разам адварнулася.

— Акіліна, добры вечар!—прывітаўся Ладымер.—Як маёшся?

Акіліна павярнулася да яго, потым акінула падазроным поглядам Даміцэлю і праказала не сваім, а падказаным тут-жа агідным голасам:

— А гэта хто?—паказала пальцам на Даміцэлю.

— Пазнайцеся — Даміцэля Гумбінская, драматычная артыстка. Прыехала к нам на гастролі. Пазнайся.

Каб пераняць мажлівую выйсьці прыкрасыць, на што былі даныя, Даміцэля першаю падышла да Акіліны і працягнула ёй руку. Акіліна несхаяця прывіталася і адышлася к вакну.

— Сядайце, Даміцэля Вікэнтаўна,—запрапанаваў Ладымер:  
А ты, Акіліна, дай нам паабедаць.

— Я не варыла.

— Дык звары.

— А ты дасі з чаго?

— Чаму гэта?.. Што тут за штукі такія!—пагарачыўся  
Ладымер і зразу прыціх, успомніўшы пра Даміцэлю.—Пашу-  
кай чаго; а не—на гроши ды пайдзі па старайся купіць.

Нічога не адказаўшы, Акіліна выйшла з кватэры. З-за  
дзьвярэй пазвала Паўлусіка і вялела пазваць бабулю. Хлопчык  
хутка пабег па калідоры.

— Скажы, хай баба йдзе дасьць есьці бацьку,—пусыціла  
за ім удагонку.

Сама-ж выйшла на дзядзінец, пастаяла крыху калі ганку і  
крута павярнула к парку. Увайшоўшы ў яго, Акіліна, разам з  
подухам асьвяжаочага паветру, пачула ў сваім нутры цяжкае,  
балючае самапачуцьцё: як быццам-бы хтосьці съціснуў яе  
сэрца і прыпыніў на самым развою ажыцьцяўленыне салодкіх  
выпакутаваных у апошнія хвілі надзеяў, быццам раптам пага-  
сьлі ўсе аген’чыкі толькі-што народжаных жаданьняў, разылі-  
чаных плянаў, і яна асталася аднёю-адна, чужою для сваіх і  
для чужых. Ногі пераступалі міжвольна, бо ў яе ня было ні-  
якіх намераў, ні рашчотаў, куды йсьці і што рабіць. Вакол  
вісела цёмная заслона, канцы якое сыходзіліся ў кватэры, у  
істоце прывезенай Ладымерам дзяўчыны, а ў сэрцы, съціснутым,  
хвалявала бурлівая, ядавітая злосыць. Што-хвілю Акіліне  
рабілася цяжэй на душы і што-хвілю злосыць мацней стукала  
ў мозаг.

У гэткім становішчы, бяспытальна, яна прайшла ўвесь  
працяг дарожкі, вярнулася назад і заламала направа. Прайшла  
яшчэ ганоў са двое і паслья прысела пры кусыці агрэсту.  
Доўга прасядзела, кіпучы і згараючы ў нарастаючай злосыці.  
Падкінулася сударгі, нэрвовасыць. Акіліна вярцелася і так і  
сяк, зрывала лісьце з агрэсту, не зважаючы на калюшкі,  
шчыпала траву, закідала голаў кверху, топячы пагляд у гуш-  
чы лісьцяў. Не зважала на пяяньне птушак, ня дбала пра  
шэршні, якія гулі вакол яе. Нешта пазывала яе знайсьці вы-  
разнае ращэнье, разарваць кола заварожнасці, пераступіць  
вынікшы рубікон. Але, як і што? Якімі сродкамі, якім чынам?  
Акіліне рабілася душна ад ахапішага яе абурэнья, падыхо-  
дзіла к горлу моташнасць... Нарэшце, мо’ праз гадзін паўта-  
ры цяжкіх душэўных пакут, раптам, як-бы хто пусыціў ёй  
электрычную іскру дзесяткаў вольт па сіле, Акіліна ўсхапілася

на ногі, саступіла на дарожку і съпешным крокам, уверана' затаіўши нейкую страшную думку, пабегла напрамкам к муру. паміж сажалкі.

## XI.

Астаўшыся ў кватэры ўдваіх, Ладымер пільна прыглядаўся Даміцэлі ў твар, баючыся, каб хаця не адбілася яго дамашнє жыцьцё на яе настроі. Дэманстрацыя Акіліны, якую падмеціла Даміцэля, кранула яе за сэрца. Можна было думаць, што яе чулая душа адзыўчыва на ўсе вібрацыі людзкага жыцьця. Ладымер глядзеў на артыстку, як на ценъкае далікатае стварэнне, як на шклянную лялечку, якую трэба насіць з асьцярогаю. Гэтым зъясъненіем тая павага і ўшанаванье, з якім ён спрадвідзеў яе праз усю дарогу. Ладымеру вельмі хадзелася даць мажлівасць Даміцэлі прыстаканіцца ў яго сям'і, даць ёй мажлівасць адпачыць і адначасова выкарыстаць для культурнае працы. Яму ня прыходзіла на думку, што Акіліна можа дапусціць тую ці іншую западозранасць у яго чеснасці да яе. За сем гадоў сумеснага жыцьця ён вачавідка да-казаў жонцы сваю вернасць і нават павагу. Ці можна, са-прауды, у кожнае спатканье мужчыны з кабетаю ўкладываць палавыя мотывы? Ці на гэтым пабудованы адносіны між дву-ма поламі людзкага роду? Ладымер у захапленыні ідэяй тэатру на вёсцы, яго дабрачынай місіяй, забыўся аба ўсім ін-шым, фактычна адапхнуў усё ад сябе. Па яго думцы і няма нічога ў жыцьці, што-б раўнялася пасъвячэнню сваёй істоты ідэі агульнага добра. Каб хто яму сказаў па дарозе дадому, што Акіліна зусім ня здатна падзяляць яго натхненне, з пры-чыны запрашэння Даміцэлі на гастролі ў Скуплі, Ладымер ня даўся-бы гаварыць.

З гэткаю думкаю Ладымер прыехаў дамоў, з ёю-ж увай-шоў у кватэру. Знаёмачы Акіліну з Даміцэляй, ён думаў, што зробіць гэтым прыемнасць жонцы, і тая з патрэбнай увагай паглядзіць на артыстку і раптам—на табе—адкрытая вора-жасць. Ладымер ня мог заставацца спакойным, бачачы ня-людзкае абхаджэнне Акіліны. А калі яна пайшла з пакою, Ладымер раз-по-разу азіраўся на дзверы, прыслухоўваўся да кожнага стуку ў калідоры і нездаволена адварочваўся. У нутры яго закіпела злосць на Акіліну, і ён ня мог спакойна гу-тарыць з Даміцэляй. А тая, з свайго боку, адчувала няроўна-вагу Ладымеравага настрою і закідала думкамі наперад, як быць, ці астасцца, а калі не, то куды ехаць.

— Ваша жонка, відаць, пакрыўджана тым, што я прые-хала з вами?

— Нічога, зьмірыцца,—нераўнадушна адказаў Ладымер, прыўстаў і паглядзеў у вакно.—З вашым братам усялякае бывае. Адны гэткія, а другія іншыя,—ён пусьціў па твары змарочыстую ўхмылку.

— Я думаю, таварыш Ложка, што мне мо' лепш будзе, калі я выеду ад вас.

— Ніякім чынам; нельга папускацца розным капрызам. Мала што яна захоча? Ёй не падабаецца, што займаюся тэатрам, пасъля нойдзецца іншае што...

За дзьвярыма пачуўся тонкі галасок Паўлусіка. Абое, Ладымер і Даміцэля, настараўжыліся і абярнуліся паглядамі да дзьвярэй. Ладымер сабраўся папікнуць Акіліну і ў думках падбіраў адпаведны сказ. Паўлусік адчыніў дзверы і першым убег у хату. А съследам увайшла цешча. Ладымер зразу спаў з сэрца і спакойным тонам запытаў у Паўлусіка:

— А дзе-ж мама?

— Ня ведаю, пайшла на дзядзінец.

— Вы, маці, яе ня бачылі?

— А ці-ж яна ня дома?—запытала цешча.

— Пайшла недзе.

— То хіба ня будзем яе чакаць, а сядайце ды абедайце,—праказала цешча, прыглядаючыся на Даміцэлю,—Акіліна на дыйдзе.

— А ласыне ёсьць што-кольвек абедаць?

— Варылі сёе-тое.

Ладымер скрывіў злосную міну і цвёрдым голасам адказаў:

— А яна-ж казала, што няма чаго... Давайце, што ёсьць... Сядайце, Даміцэля Вікэнтаўна. Сядай Паўлусік.

Хутка старая падала на стол капусту і ўсе ўчацьвярох прыняліся абедаць. За обедам ніхто нічога ня гутарыў і Ладымер, як і да гэтага, пазіраў на дзверы і чакаў з няцерпам Акіліну.

Цешча таксама непакоілася за дачку, некалькі разоў устаючи з-за стала і падыходзячы да вакна.

— Дзе яна дзелася?—ня стрымаўся Ладымер, вылазячы з-за стала.

— Я хіба пайду пашукаю яе?—запытала цешча і, не чакаючи адказу, выйшла з хаты. Паўлусік пабег за бабаю.

Ладымер няпрыветным зіркам правёў іх да дзьвярэй і пасъля абярнуўся да Даміцэлі:

— Давайце,—Даміцэля Вікэнтаўна, я павяду вас паказаць нашу спэну?

— Давайце,—згадзілася Даміцэля.

Яны тут-же выйшли з кватэры. Ладымер з хвілінку пастаяў за дзьвярыма, ня ведаючы, як быць, ці пакідаць незапёртай кватэру, ці мо' пачакаць, пакуль хто вернецца. Рашыў пакінуць.

Паціхай моўчкі прыйшли яны калідор і спусьціліся па сходах на ганак.

— Давайце пройдзем у парк, да сажалкі; там паглядзімо красак і культурную агародніну, а пасля пойдзем у памяшканье для тэатру. Паглядзіцё, якая прыгожасць прыроды!— запрапанаваў Ладымер, і яны павярнулі ў парк тэй-же дарогаю, якою йшла Акіліна.

Але ўвайшоўшы, яны не пайшли ў глыб парку, а павярнулі налева, да сажалкі. Ідучы, Ладымер падрабязна расказваў Даміцэлі сучаснае становішча саўхозу і яго мінусы. Даміцэля ня так слухала яго, як давала выгляд, што слухае; сама-ж з зацікаўленнем пазірала па бакох, прыглядаючыся да кожнага дрэва, да ўсялякага кусьціку. Пралятала птушка—яна кідала ёй усьлед свой погляд, вярцеўся матылёк—Даміцэля прыпынялася і, як дзіця, памыкалася кінуцца і злавіць. Яе ачулая душа, сасмагшая па чистым паветры, па зелені, па плянінню птушак, апівалася вакольнымі вобразамі і цешылася. Даміцэлі не хацелася й шавяльнуць мозгам, не хацелася на момант адцягнуцца ўбок. Роўная, ціхая гутарка-гудзеньне Ладымера, толькі была дапаўненнем агульной музыкі, якую вялі мошкі, птушкі і ціхі шэлест лісцяў. Працягнуўшы руку, Даміцэля гладзіла кусты, мацала камлі клёнаў і ліп, лавіла тоненікія павуцінкі. Ужо забылася аб tym, што прыдзецца аглядаць вядомыя мясціны—дзеля чаго, калі ўвесь парк—адна суцэльная прыгожая мясціна. Яна-б, чулася так Даміцэлі, ішла-б бесканечна сваім роўным ціхім крокам і не стамілася-бы. Усё-б любавалася, усё-б мілавала жывучую прыроду.

Каля старой, пахіленай, абросшай мохам альтанкі, Ладымер павярнуў налева. Даміцэля не заўважыла гэтага. Толькі, калі яны прыйшли з паўганоў і між густых кустоў крушыны і ка-  
калушы яна спынілася вачыма на лапінах цёмнае вады, тады запытала Ладымера:

— Ці ня сажалка вунь?

— Вось, налева ад яе клумбы красак. Забачыце, як мас-тацка іх рассадзіў Парог. Сам агроном і з замілаваннем лю-  
біць сваю справу. Дарагі чалавек. Каб такіх пабольш. Вось ужо дык са шчырасцю працуе для савецкае ўлады—няма чаго казаць. Ведаеце, мяне за tym і зманілі сюды. Думаю, што нам удастца цалкам аднавіць гэты саўхоз. Я вазьмуся каля паравіка, адстрою млын, лесапілку і крухмальню... А вы... Убачыце, як усё заверціцца, заходзіць. А паставіўшы на мазь—перадаць

съядомым працаўніком, якія-бы глядзелі на гаспадарства, як на сваё ўласнае... Вось, Даміцэля Вікэнтаўна, у чым заключаецца адно з адпаведнейшых заданьняў—зрабіць культурнымі нізы. Улажыць у душу цёмнага селяніна выразнае адзаньне дзяржаўнасці, доўгу перад вобчаствам, перад усім чалавецтвам. Нельга зараз глядзець на казну, як на нешта чужое, на вошта часамі (а то і часта) можна махнуць рукою. Нельга ламаць і па кусочках расцягнаць, як то многія робяць яшчэ і да гэтага часу... Памойму, Даміцэля Вікэнтаўна, правядзеньне асьветы—то першае заданьне ня толькі правіцельства, а і нас, больш-менш, съядомых людзей. Вось чаму нам асабліва трэба налегчы на тэатр. Трэба паказаць рэволюцыйную драму, асьвятліць вялікія ідэі; а поруч—наставіцельныя пастаноўкі... Усё відаць, ня трэба натужваць памяці. Селянін ня прывык думаць над прачытаным, ды і чытаць у большасці ня ўмее. Перш паказаць яму трэба вобразамі, ачула, як на далоні.

— Стойце, Ладымер Сымонавіч!—раптам жахліва закрычала Даміцэля, тузнушы Ладымера за рукаў:— Вунь жонка ваша йдзе сюды...

Ладымер разам спыніўся і паглядзеў між бераг сажалкі, да якой яны падышлі. Зусім недалечка ад іх, подбегам, з кіём у руках, ішла Акіліна.

— Дзе ты была дагэтуль?—паслаў Ладымер насустрэч, сумеўшыся, аднак, гэткай стрэчы. Адказу не атрымаў.

Даміцэля на некалькі крохаў адступілася ўбок і нязмігутна глядзела на Акіліну. У яе нутры зашчымела, зарухалі палахлівія думкі. Як звер, захоплены зынянацку ахвотнікамі, яна ня ведала, куды падацца, як кіунуць галавою, як шавяльнуць губамі. Не глядзела на Ладымера, бо не чакала ад яго жаднай дапамогі.

Ладымеру перадаўся яе настрой, і ён таксама чакаў нечага надзвычайнага і нясупынна паводзіў вачыма то ўправа, то ўлева. Калі Акіліна падышла зусім блізка, на адгон якіх пяцёх крохаў ад іх, ён крануўся з месца, каб яе супыніць. Але Акіліна хіснулася ўбок і шустрым скокам, як кошка наскакаючы на птушку, кінулася на Даміцэлю. Ладымер ня ўсьпей агледзецца, як абездъве жанчыны шчапіліся за валасы, завярцеліся клубком, закрычалі.

— Курва паганая! Ты прыехала жыцьцё мне разбіць!—дзіка крычала Акіліна, перамагаючы Даміцэлю і таўхаючы яе ўбок сажалкі. Даміцэля, падаўшы некалькі выкрыкаў, агасціўшых увесь парк, ціха стагнала.

---

---

Ладымер быў ашаломлены. Хвілін са тры ён не знаходзіў, што зрабіць, захоплены зьнянацку нечаканым выпадкам. Прастой ён яшчэ момант, Акіліна ўпіхнула-бы Даміцэлю ў сажалку... Але хутка ён знайшоўся, падбег да Акіліны і сцапаў яе ззаду за аберуч. Даміцэля міжвольна падалася ўбок і, запішыся за ламачыну, грымнулася на землю. Акіліна ва ўсю моц закрычала ў абдыме Ладымера:

— Згубца-а! Пракля-а-ты згубца—і залілася сударжнымі ўзырамі.

Масква—Менск

1924 г.

Студзень—Люты.



## Зъмест.

	Стар.
Спатканьне . . . . .	3
„Лайдак“ . . . . .	9
Вялікодная каробка . . . . .	14
Байструк . . . . .	23
Распусыніца . . . . .	33
„Дойдзэм, сынок“ . . . . .	37
Шукаючы працы . . . . .	41
Сымонка-інжынэр . . . . .	53
Бягунец . . . . .	60
Штрэйкбрэхер . . . . .	67
На руінах ( <i>Апавяданьне</i> ) . . . . .	79
Помста ( <i>Апавяданьне</i> ) . . . . .	102
✓ „Больш за ўсіх“ . . . . .	115
✓ Трэскі на хвалях . . . . .	139
Чырвонаармеец Панкел Ліпа ( <i>Сказ</i> ) . . . . .	174
На новым месцы . . . . .	204

Бел. сдан  
1994 г.



Бел.  
Д.

1964

Бел. БЕЛ  
1964



